

Ба 85472

Пазнай свой град!

ВІЦЕБШЧЫНА



ПАД ЭДАКЦЫЯЙ
М. І. КАСЬНЯРОВІЧА

ВІЦЕБСК

Дар 85772

Пролетары ўсіх краёў, злучайцесь!

ВІЦЕБШЧЫНА.

НЕПЭРЫЯДЫЧНЫ ОРГАН

Віцебскага Акруговага Таварыства Краязнаўства.

Пад кіраўніцтвам і рэдакцыяй сябра-корэ-
спандэнта Інстытуту Беларускае Культуры
М. І. КАСЬЯРОВІЧА.

№ 111
1994

Том I.

Выданьне Таварыства.

ВІЦЕБСК
1925.



25. II 4. 2009

*Віцебскае Акруговае Таварыства Краязнаўства
мае сваю мэтаю дасьледаваньне й вывучэнье краю
у экономічным, натуральна-гістарычным і куль-
турна-гістарычным спосунках.*

*Сваю працу Таварыства вядзе на карысць
шырокіх грамадзянскіх колаў наагул і новае школы
прыватна, бо як немажліва савецкае й культурнае
будаўніцтва, а таксама развязаные народнае гас-
падаркі й прамысловасці без усебаковага веданьня
свайго краю, так немажлівы краязнаўчы базіс но-
вае школы без папулярных краязнаўчых выданняў
аб сваім краю, а таксама крыніц па вывучэнню яго.*

*Мінула паўгода нашае працы. І як вынік ле
выдаецца гэты зборнік.*

*У наступным жа наша праца павінна паши-
рацца ў палыбляючы разам з прылівам новых
сілаў.*

Наперад на карысць працоўных!

I.

Проф. А. П. Сапуноў.

Короткі нарыс гісторыі Віцебску.

(Пасъмертны твор).

Гісторыю Віцебску можна разьдзяліць на пяць кругабегаў.

Кругабег 1—беларускі старадаўні,—калі наш горад або знаходзіўся ў цеснай сувязі з Полацкам, або зьяўляўся больш-менш самастойным, ці пераходзіў у залежнасць ад Смаленску й Чарнігаву. Кругабег гэты цягнеца з 1021 году да 1320 году.

Кругабег 2—беларуска-літоўскі—з 1320 да 1569 году, калі Віцебск уваходзіў у склад Беларуска-Літоўскага гаспадарства.

Кругабег 3—беларуска-польскі, пачаўся пасъля ўтварэння конфэдэрацыйнай Рэчы Паспалітай Польскай з Беларуска-Літоўскага гаспадарства і Польшчы, г. зн. пасъля Люблінскай палітычнай вунії ў 1569 годзе і цягнуўся да 1772 году.

4 кругабег—беларуска-расійскі—з 1772 да 1924 году,—калі пасъля далучэння Віцебску і ўсіх ўсходніх часткі Беларусі да Расіі, наш горад перажываў гістарычны лёс яе.

Нарэшце 5 кругабег—новы беларускі, які пачаўся пасъля канчаткавога звароту Віцебску да тэрыторыі Беларусі.

1 кругабег цягнуўся 300 гадоў і яго можна назваць так-сама й вечавым дзяля таго, што на працягу гэтага часу дзей-нічала веча.

2—цягнуўся 250 гадоў і яго можна назваць яшчэ круга-бегам Устаўных Грамат.

3—цягнуўся 200 гадоў і яго можна назваць кругабегам Магдэбурскага права.

4—150 гадоў—і яго можна назваць пэрыядам разьвіцця Віцебску ў прымысловы асяродак і

5—цягнеца цяперака й яго можна назваць кругабегам далучэння да новай беларускай культуры.

Я, запэуна, ня буду чапаць драбніц, а адзначу толькі га-лоўныя здарэнні.

Кім і калі заснован Віцебск—да сканала вызначыць не-магчыма. Наконт гэтага існуе шмат розных гадак, але ўсе яны мала абаснаваны. Паводле падання, запісанага ў „Ле-

тапісе г. Віцебска" наш горад заснован вялікаю княгінню Вольгаю. Паводле таго ж летапісу, Вольга пабудавала ў Віцебску Благавешчансскую царкву, якая існуе й цяпер. Паданьне аб заснаваньні Віцебску Вольгаю нават і ў афіцыяльных актах жывуча аж да апошняга часу. Што ж належыць Благавешчанская царквы, то некаторыя вучоныя, паводле тэхнічных даных, лічылі магчымым аднесці час яе пабудаваньня да канца 10 веку, г. зн. зноў-такі к часу кн. Вольгі. У апошнія часы даводзяць, што гэта царква пабудавана ў пачатку 12-га стагодзьдзя, з чым можна й згадзіцца. Адносна назвы нашага гораду таксама існуе некалькі гадак, але, акрамя, быць можа, выпадковага сугалосься, гэтыя гадкі аснованы на вельмі хісткіх падвалінах. Мне здаецца, што больш падобна да праўды гадка тагож „Летапісу г. Віцебску", які кажа, што Відбеск,—гэтак зваўся наш горад, у старадаўнія часы,—атрымаў сваю назvu ад рэчкі Відзьбы: Відзьба—Відбеск, як ад ракі Полаты—Полтеск, ад ракі Друці—Друтеск—Друцк.

У летапісах Віцебск першы раз памінаецца ў 1021 годзе з выпадку барацьбы князя Полацкага Брачыслава Ізяславіча з Кіеўскім вялікім князем Яраславам Уладзіміравічам. Барацьба гэта скончылася тым, што Яраслаў аддаў Брачыславу два гарады „Всвяч (ципер м. Усьвят) і Відбеск", якія, магчыма, і раней прыналежалі да Полацкага княства і толькі часова залежалі ад князёў кіеўскіх. Гарады гэтыя ў старадаўнія часы мелі вялікае значэнне затым, што ляжалі на вялікім вадзяным шляху „из Варяг в Греки", які галінаваўся на заход і ўсход.

Затым, што Віцебск пачаў свае гістарычнае жыцьцё ў якасці полацкага прыгараду, гісторыя яго шмат у чым вызначаецца гісторыяю Полацку, з якім ён быў звязаны масаю агульных інтарэсаў і супольным гістарычным жыцьцём.

І нядарма ў аднай старасьвецкай грамаце сказана: „Полотеск, Вітбеск—одно есть".

Самым выдатным князем Полоцкім быў Усяслаў Брачыславіч, які князяваў 57 гадоў з 1044 па 1101 год. Летапісы апавядываюць, што Усяслаў радзіўся ад чарадзейства, на галаве ў яго было нейкае „язвено", чаму ён быў звязаны масаю цудадзейную павязку. Наагул пра Усяслава сярод жыхарства хадзілі розныя легэнды і апавядаліся дзіві-дзіўныя. У славутым „Слове аб палку Ігаравым" аб Усяславе гаворыцца гэтак (Словы старадаўніяга поэты я прывяду ў перакладзе Янкі Купалы на сучасную беларускую мову):

„...Усяслаў князь людзям суд судзіў,
Гарадамі князёў надзяляў,
А сам поначы, съвету на зъдзіў,
Ваўкалакам з ваўкамі гуляў,
Ён бо з Кіева да пятухоў
Горад Тмутаракань дасьцігаў
І вялікаму Хорсу бяз слоў
Воўкам шлях борзда перабягаў,
Таму ў Полацку рана званы
Пазванілі ў Зафеі Святой
Да завутрані,—ён жа праз сны
Ўжо ў Кіеве звон чуе той”...

Пры гэтым князю—чараўніку ў склад Полацкага княства ўваходзілі: амаль ня ўся б. Віцебская губ., значныя часткі губ. Гомельскай, Менскай і Віленскай, а таксама некаторая частка цяперашній Латвіі, як раз Прыдзьвінне, аж да самага Балтыцкага мора. Тут, на правым беразе Дзьвіны былі два ўдзельных княствы—Гэрцыка і Куконоіс, альбо Кокенгаузен—пазнейшая назва.

Па свайму культурнаму роўню беларускае племя ў той час стаяла траха не на аднолькавай вышыні з заходне—эўрапейскімі народамі і ва ўсякім разе значна вышэй расійскіх пляменьняў Русі ўсходній і паўднёвай. Пры Ўсяславе, такім чынам, Полацкае княства дасягнула вышэйшай ступені краставанія й магутнасьці.

Але хутка пасьля съмерці Ўсяслава Полацкое княства спахваля пачынае хіліца да занядаду. Справа ў тым, што Ўсяслаў падзяліў Полацкае княства сваім семярым сынам, між якімі пайшлі бязупынныя спрэчкі. Каму з іх які дакладна дастаўся ўдзел—невядома; можна, аднак, з вялікай доляй імавернасьці прызнаць, што Віцебскі ўдзел прышоўся Святаславу-Юр'ю, бо сын, унуک і праўнукі яго заўсёды былі як раз віцебскімі княземі.

У палове 12 веку сувязь паміж Полацкам і Віцебскам слабне і ён зьяўляецца больш — менш самастойным; але потым наш горад пераходзіць у залежнасьць ад князёў Смаленскіх. У канцы 12 веку Віцебскам спрабуюць заўладаць князі чарнігаўскія. У палове 13 веку Віцебск быў заваяваны, праўда, на гэты раз не надаўга, літоўцамі. Потым тут ізноў узмацняецца ўплыу князёў смаленскіх, а ў канцы 13 веку ў Віцебску князяваў Міхail Константыновіч, як відаць з роду Святаслава—Юр'і. Апошнім беларускім князем Віцебскім быў

Яраслаў Васільевіч, з адзінай дачкою якога, Марыю, ажаніўся Альгэрд, сын вялікага князя беларуска-літоўскага Гэдыміна. Да съмерці Яраслава (1320 г.) Альгэрд і Марыя жылі ва Ўсьвяце, а потым у Віцебску.

Гэткім чынам княства Віцебскае ўвайшло ў склад Беларуска-Літоўскага дзяржавы.

Палаchanе выявілі вялікую моц ня толькі ў дзяржаўным будаўніцтве, але і ў галіне грамадзянскага жыцьця. Полацкая зямля стварыла прынцып шырокага ўдзелу веча, г. зн. усяго земства ў справах усёй зямлі. Драбленье на ўдзелы выклікала разъвіцьцё фэодальна-вечавога ладу і ў прыгарадах полацкіх: Віцебску, Менску, Друцку і інш. „Мужи полочане вечом се спраповали, как Великий Новгород и Псков“, сказана ў адным беларускім летапісе. Веча полацкае было ў ліку самых моцных. Гэтую моц і бадзёрасць доўга захоўвала жыхарства Полацку, Віцебску, Менску, Друцку і інш.

Вечы выбірала сабе князя і рабіла з ім „ряд“, г. зн. умову; яно ж кантралівала дзейнасць князя і ў выпадку рознагалосьці, „указывало ему путь“, праста кажучы, выганяла яго і заклікала другога. Мала гэтага, веча рабіла ўмовы з суседнімі землямі.

Адным словам, веча карысталася, кажучы сучаснай мовай, уладай законадаўчай, урадавай і судовай. Да князя належала толькі ўлада выкананія. Акрамя гэтага, ён кіраваў ваеннаю спраўю і быў начальнікам над войскам; яму ж даручаўся і суд. Судзіў ён альбо сам, альбо цераз назначаных ім асоб, ці цівунуа.

Удзельныя князі былі зусім незалежнымі ад князя полацкага, які, уласна кажучы, ніколі ня меў тытулу вялікага князя, а яны залежалі ад веча.

Вечы дзейнічала й тады, калі Полаччына ўвайшла ў склад Беларуска-Літоўскага гаспадарства.

Як я ўжо ўспамінаў, у хуткім часе пасьля съмерці Ўсяслава, калі Полацкае княства распалася на ўдзелы, між яго многалікавым патомствам вынікалі спрэчкі, і дзякуючы гэтаму княства Полацкае паступова хілілася да заняпаду.

Пясняр „Слова аб Палку Игараўым“, з абурэннем кажа:

„... Ярославе і ўнуکі вы ўсе Ўсяслава!

Апусьцеце ўжо съцягі свае,

Пахавайце мячы пашчарбаны, бо слава

Ужо дзедава вас не спаўе!

Вы бо сваркай сваёй напусьцілі

Скразь паганых па рускай зямлі—
Па надзеле Ўсяслава, з чаго і насільлі
Ад зямлі Палацкай пайшлі...“

Літоўцы, карыстаючыся слабасцю князёў полацкіх, ужо ў канцы 12 веку пачынаюць рабіць напады на полацкую зямлю, спачатку з мэтаю рабунку, а потым і з мэтаю яе заваяваньня.

Аб першых спатычках полацкіх князёў з літоўцамі пясьніяр «Слова аб Ігаравым палку» з вялікім смуткам апавядает:

- „Дзьвіна ужо балотам цячэ бязупынку
Да Палаучан, пад воклік паганаў.
Адзін Ізяслав толькі,—сын Васільковы
Сам пазваніў мячамі сваімі
Аб шлемаў літоўскіх стальныя аковы;
Ускалыхнуўши днямі былымі,
Свайму пераняў славу дзеду Ўсялаву.
Сам пад чырвоным шытам лабіты
Мячамі літоўскімі, лег на крыавай
З хоцьцем траве. А кажа тады той:
— „Дружыну тваю апранулі, князь, крыльлем
„Птахі, а зверы кроў палізали!“
Ня быў тут брат, Брачыслаў, над ковыльлем,
Ані другі—Усевалад. Ужалі
Адзін ён жамчужную з храбрага цела
Выпусьціў душу праз ажарэльле?
Заныла гамонка, вяселасць зънямела,
Трубы ў Гародні смутна запелі...“

Пад гукі гэтых сумных песьняў паступова зьнікла і палітычная незалежнасць Полацкага княства, таксама канчаткова змаўкаюць і весткі беларускіх летапісаў аб зямлі Полацкай.

У пачатку 14 веку ўся земля Полоцкая была ўжо пад уладаю Беларуска-Літоўскіх князёў. Віцебская княства, ў вайшло ў склад Вялікага Княства Беларуска - Літоускага апошнім, дакладна ў 1320 годзе, дзякуючы шлюбу літоўскага князя Альгэрда з дачкою апошняга Віцебскага князя Яраслава Васільлевіча.

Альгэрд князяваў у Віцебску цэлых 25 гадоў, аж да съмерці свайго бацькі, вялікага князя Беларуска-Літоускага Гэдыміна.

Аб унутранай дзейнасці Альгэрда ў часе яго кіраваньня Віцебскім княствам амаль што ніякіх вестак няма. Вядома толькі, што гэты выдатны князь узмацніў Верхні замак каменнаю съцяною, а Ніжшы — драўлянаю.

Альгэрд памёр у 1377 годзе. Пасьля яго вялікім князем стаў сын яго Ягайла. У 1386 годзе ён узяў шлюб з польскай каралевай Ядвігай і прыняў каталіцтва з імем Уладыслава. У 1393 годзе памёрла другая жонка Альгэрда — Ульяна Аляксандраўна—пажыццёвая ўласніца Віцебску. Ягайла паслаў сюды для кіраванья свайго лоўчага Хведара Вясну. Але малодшы брат Ягайлаў, Сьвідрыгайла—Леў, які мерыўся князеваць у Віцебску, палічыў сябе пакрыўданым і захапіў Віцебск. Хведара Вясну ён загадаў скінуць з замкавай съцяны. Потым Віцебск стаўся съведкаю цэлага шэрагу крывавых падзеяў. У часе збройнай барацьбы гэтага князя з вялікім князем Літоўскім Жыгімонтам Віцебск няухільна падтрымоўваў Сьвідрыгайлу. Заўладаўшы ізноў Віцебскам, ён адпомсьціў прыхільнікам Жыгімента: князя Міхала Гальшанская ён загадаў зашиць у мяшок і кінуць у раку Дзьвіну, а князя Сымона Гальшанская загадаў скінуць з высокай замкавай гары таксама ў Дзьвіну. Захапіўшы ў Смаленску мітрапаліта Гарасіма, Сьвідрыгайла спаліў яго ў Віцебску на вялікім камені, што ляжаў ля берагу Дзьвіны.

Гэты працавіты і непакойны, але вельмі папулярны ў Віцебску князь, які выяўляў інтэрэсы беларускай партыі ў Беларуска-Літоўскім гаспадарстве, памёр у 1452 годзе, маючы 96 гадоў ад нараджэння. Пасьля яго съмерці ў Вялікім княстве Беларуска-Літоўскім настаў адносны спакой. Але небясьпека блізілася з усходу: вялікія князі маскоўскія ўжо адчувалі сябе дужымі, паширалі свае ўладаньні, дабіваліся колёніяў і началі вайны для захопу спрадвеку беларускіх гарадоў: Віцебску, Полацку і інш.

Дзеля разьвіцця пачаткаў самакіраванья ў нашых гарадох, вялікія князі беларуска-літоўскія давалі жыхарству гэтых гарадоў усялякія права і прывілеі. Гэтак, Казімір Ягайлівіч даў Віцебску так званую „Устаўную грамату“, якая потым была пацверджана каралём Аляксандрам Казіміравічам у 1503 годзе. Акрамя гэтага, вядома, работіся крокі да ўзмацаванья й разьвіцця Віцебску, як важнага прымежнага гораду й крэпасці. Такія ж самыя граматы даны Полацку й Смаленску.

Усе гэтыя граматы, рэгуляваўшыя мяйсцовае жыццё, былі аснованы на прынцыпе: „Мы, господарь, старины не парушаем, а новины не вводим“. Запрауды, устаўная граматы замацавалі сабою той лад, які утварыўся ў гэтых краінах на працягу папярэдніх вякоў. Полацк і Віцебск калісь уяўлялі

сабою народапраўства і ў гэтых гарадох усе справы належалі да веча. Самабытнай асаблівасцю старасьцецкага беларускага гораду была яго еднасьць з зямлёю, г. зн. з цэлай краінай. У гэткім жа выглядзе горад зьяўляеца і ў Устаўнай грамаце. Гарадзкая выбарная прысутнічалі на судзе намесніка. Нормы карнага і грамадзянскага права, якія былі законам, пастановы Ўстаўных грамат съведчаць аб высокім палітычным разьвіцьці старадаўня—беларускага земства. Гэтак, вялікі князь забяспечваў асабістую бяспеку жыхароў: ніхто ня мог быць пазбаўлены свабоды і пакараны бяз суду і дазнаньня. Забяспечана было права выезду ў суседнія краіны і за мяжу гаспадарства. У галіне маё масных правоў грамадзян былі пацверджаны права ўладаньня маё масцю, тэстамэнту і насьледваньня. У горадзе быў намеснік вялікага князя, але ён назначаўся з мясцовага шляхецтва і згодна жаданню ўсяго жыхарства: „Воеводу нам давати постарому,—апавядаетца ў Віцебскай Устаўнай грамаце,—по іх, вітеблян, воле; а который им будет не люб воевода, а вмовят (г. зн. абвінавацяць) его перад нами, ино нам воеводу им інога дати, по их воли“. Зъмест і важнасьць абвязкаў, што браў на сябе беларуска—літоўскі князь, съведчаць аб tym, што земскія Ўстаўныя граматы былі, гэтак кажучы, констытуцыйнымі граматамі паасобных краін. Паказаны кругабег устаўных грамат, зразумела, забяспечвае права адно заможных; бедната ж была бяспраўна.

Гэткае было палітычнае і грамадзянскае становішча Віцебску да фэдэрацыі беларуска—літоўскага гаспадарства з Польшчай у Рэч Паспалітую паводле Люблінскай зуніі ў 1569 годзе. З гэтага часу пачынаецца 3-ці кругабег гісторыі Віцебску, беларуска-польскі.

У самым канцы другога кругабегу, у 1563 годзе, Полацк і ўся ўсходняя частка цяперашній Віцебскай губэрні, за выключэннем Віцебску была заваевана царом Іванам Васільлевічам; але цераз 16 гадоў, у 1579 годзе ўсе гэтыя заваёвы былі вырваны з рук Грознага цара караблем Сыцяпанам Баторым у часе доўгай барацьбы Маскоўшчыны з Рэччу Паспалітаю.

Прайшло каля стагодзьдзя пасля заваявання Грозным Полацку і ўся Беларусь была заваявана царом Аляксеем Міхайлавічам. Віцебск, пасля доўгачаснай і ўпартай абароны, быў узяты Шарамецевым у 1654 годзе. У наступным, 1655 годзе сам „Цішэйшы“ цар даведаўся ў Віцебск. Ён спыніўся ў шатрох на Заручэй, ля берагу Дзьвіны. Багатыя віцебскія жыхары былі закліканы да царскага столу і цар доўга з імі

гутарыў. Згодна Андрусаўскае ўмовы ў 1667 годзе Віцебск быў зъвернут Рэчы Паспалітай. У часе Паўночнай вайны цар Пётра Аляксеевіч, які быў у саюзе з каралём Рэчы Паспалітай Аўгустам 2-м, некалькі разоў даведваўся ў Віцебск, каб як і Цішэйши прывязаць да сябе Віцебскую шляхту.

У часе свайго пражыванья ў нашым горадзе Пётра спыняўся ў бурмістра Зафатая, дом якога знаходзіўся на беразе Дзёзвіны, як раз там, дзе цяпер сад пры Савецкім дому, каб таксама добра выпіць з „імянітым“ віцяблінамі.

У Віцебску ж была і галоўная кватэра расійскіх войскаў.

У красавіку 1708 г. сюды прыбыў з сваім супольнікам Качубей з даказам на гэтмана Мазэпу і застанавіўся ў Лукішках. Самога Пётры ў той час ня было ў Віцебску і Качубей аддаў свой даказ Галоўкіну і Шафіраву. Гэтыя прыхільнікі Мазэпавы паглядзелі на даказ коса, Качубея і яго супольніка катаўвалі і нарэшце прысудзілі яго да съмерці. Пётра съцвярдзіў гэты прысуд. Качубей, Іскра і іншыя былі адпраўлены ў Батурын, дзе і пакараны съмерцю.

Паводле ўмовы з Карлам 12-м і каралём Станіславам Ляшчынскім, пасля шэрагу няўдачаў, Мазэпа абяцаў вярнуць Польшчу Смаленск і ўсю Украіну, а каралі павінны былі зрабіць яго наследным князем Полацкім і Віцебскім на правох герцага Курляндзкага. Пасля Палтаўскай перамогі Украіна засталася Pacii, а Беларусь засталася за Польшчай, як за саюзніцай Pacii. Але ў барацьбе Paciі за колёніі, за новыя землі, Беларусь цераз некалькі дзесяткаў гадоў была ўсё ж захоплена Paciей і са складу панская Рэчы Паспалітай перайшла ў склад шляхецкага самаўладнага гаспадарства пры Кацярыне 2-й.

Унутранае грамадзянскае жыцьцё Віцебску і іншых беларускіх гарадоў на працягу 3-га кругабегу рэгулюеца „жалаванымі граматамі“ на Магдэбурскія права.

Німецкі горад Магдэбург выслаўляўся сваім судам; пастановы гэтага суду лічыліся прыкладнымі ва ўсіх суседніх краінах, у тым ліку ў Польшчы і ў Вялікім Княстве Беларуска—Літоўскім. Магдэбурскія права зъмяшчала пастановы, датычныя грамадзянскіх спраў і злачынстваў, давала мяшчанам асобны ўласны суд і самакіраванье, на чале якога стаяў войт, назначаны гаспадаром з абраннымі бургамістрамі, райцамі, лаўнікамі, Гэтае кіраванье называлася магістратам і ратушаю. Такім чынам, Магдэбурскія права аслабаняла мяшчан ад судоў чужых, шляхецкіх і некалькі бараніла іх ад уціску паноў. Гэтым судам судзіліся толькі мяшчане, а ў справах са шляхтамі су-

дзіліся Літоўскім Статутам. Акрамя гэтага, Магдэбурскае права пашыралася толькі на жыхароў, падлеглых ратушы. Тыя ж жыхары, што жылі на гарадзкіх землях, якія з'яўляліся ўласнасцю замка, біскупа, царквы, магнатаў (гэта кн. званая юрысдыкцыя)—гэтым правам не карысталіся.

Магдэбурскае права дадзена Віцебску 17 сакавіка 1597 г. вялікім князем і каралём Сыгізмундам З. Тэю ж граматую дадзены Віцебску гэрб.

У 1772 годзе, як было ўжо сказана, Віцебск далучан да Расіі; настаў 4 кругабег гісторыі нашага гораду.

У 1772 годзе Віцебск, як правінцыяльны горад прылучан да губэрні Полацкай; у 1796 годзе стаў губэрскім горадам Беларускай губэрні. У 1802 годзе, калі Беларуская губэрнія падзелена на дзіўе—Магілеўскую і Віцебскую губэрні, Віцебск стаў губэрскім горадам апошній.

Як самае большае здарэнне гэтага кругабега, я адзначу так званую „Отечественную“ вайну 1812 году.

З узмацаванага лягеру ля Дрысы расійскія войскі адступалі да Віцебску. Тут галоўнакамандуючы Барклай-дэ-Толі хацеў даць генэральную бітву; але, атрымаўшы ад Баграціёна (камандуючага 2-й арміяй) вестку, што ён адступіў да Смоленску, зъмяніў плян і адступіў.

Напалаўон з Бешанковіч прыехаў 15 ліпеня і застанавіўся ў сучасным доме Саветаў.

Дарагоўля была страшэнная: хунт хлеба каштаваў 80 кап. (замест ранейшай цаны—1 кап.).

24 кастрычніка Віцебск быў заняты расійскімі войскамі.

Жыхароў у пачатку 1812 году было каля 7 тысяч, а ў 1813 годзе толькі 2500 чалавек.

„Ва ўвесь час заняцця Віцебску французамі,—піша адзін навочны съведка сучаснік,—у Віцебску ня чутно было ні царкоўнага звону ні пяяньня пеўня: першы быў забаронены, а другі—зъедзены“.

У 1831 годзе ў Віцебску была пошасная халера, ад якой, між іншым, памёр вялікі князь Канстантын Паўловіч.

У канцы 1923 году і на пачатку 1924 г. адбылася дыскусія наконт далучэння Віцебску да Беларусі,—гэтым і пачаўся новы беларускі кругабег далучэння да новай беларускай культуры.

Мне застаецца сказаць некалькі слоў адносна топографічнага становішча ўласна гораду і замкаў.

Стара даўнейшая частка Віцебску знаходзіцца між р. Дзвінай, Відзьбай ручаём Дунаем і Ручаём, г. зн. як раз там, дзе знаходзіліся замкі.

Потым горад пашырыўся па правым беразе р. Відзьбы; вось гэта мясцовасць (цяпер 1-я часць) і была вядома пад называю ўласна гораду. Але нават у палове 17 веку ўласна горад распраесьціраўся толькі да цяперашняга Біблінага за-вулку. Гэта мясцовасць вядома таксама пад называй „Узгора“ і была узмоцнена съценамі й вежамі.

Акрамя замкаў і ўласна гораду, альбо Узгорскага прадмесця, у палове 17 веку былі прадмесцы: Заручэйскае, Задунаўскае, Слабадзкое і Рускае; апошнія два знаходзіліся на „Зарэчны“, г. зн. на правым беразе р. Дзвіны.

Ні адносна ліку жыхароў, ні адносна ліку дамоў у Віцебску да пачатку 19 века вестак няма.

Паводле „Інвентаря 1641 года“ у той час у Віцебску было 1010 сядзібаў.

Самы росквіт Віцебску гэта канец 16 і першая чвэрць 17 веку. З гэтага часу дабрабыт нашага гораду хіліца да заняпаду. Прычына гэтаму бязупынныя аблогі Віцебску, як прымежнага і ўзмоцненага гораду; найбольш нацярпеўся Віцебск у часе аблогі ў 1654 годзе.

Аркамя гэтага, Віцебск час ад часу спустошваўся пажарам. Асабліва вялізарны пажар быў у 1708 годзе, які да шчэнту падсек дабрабыт Віцебску. Па загаду Пётры Вялікага горад быў спалены траха ня ўвесь.

Повад да гэтага ліха падалі самі віцябляне. Справа ў tym, што Пётра вялікі ў часе паўночнай вайны быў саюзнікам польскага караля Аўгуста 2; але супроць Пётры швэдзкі кароль Карл 12 пасадзіў на польскі трон Станіслава Ляшчынскага. Жыхары Віцебску былі за Ляшчынскага і паслалі адлозелу швэдзкіх войскаў, які знаходзіўся на Беларусі, 7 тысяч талераў. Даведаўшыся аб гэтым, і не жадаючи пакінуць ззаду ў сябе варожага яму і яго саюзніку Аўгусту гораду, Пётра загадаў запаліць яго з 4-х бакоў. Згарэлі: замак, ратуша, прадмесцы: Узгорскагае, Задунаўскагае, Заручэйскагае.

З таго часу горад наш зьяднёў, гандаль канчаткава заняпаў і ён доўга, доўга ня мог паправіцца.

Што належыць замкаў, дык як я ўжо спамянуў, яны знаходзіліся між Дзвінай, Відзьбой, ручаём Дунаем і Ручаём, пры гэтым Верхні замак стаяў на даволі высокім узгорку, у паўночна-заходній часцы, паказанай вышэй мясцовасці.

Які выгляд мелі замкі і ўласна горад, гэта дакладна паказвае „Чертеж гор. Вітебска 1664 года“, які захаваўся ў адным з маскоўскіх архіваў; захавалася і падрабязнае апісанье замкаў, з якога відаць, што ў Верхнім замку было 6 вежаў, а ў акружыне ён меў 390 саж.; у Ніжнім замку было 13 вежаў, а ў акружыне 590 саж.; значыцца абодва замкі ў акружыне мелі калія дзъюх вёрст. Уласна горад, які быў таксама ўзмоцнены, у акружыне меў 529 саж., г. зн. крыху больш вярсты.

Дарма цікавіўся б цяпер хто-небудзь зірнуць на рэшткі віцебскіх замкаў. У векавой спрэчцы суседзяў за Беларусь, як за патрэбную для іх колённю, Віцебск заўсёды прымай на сябе першыя ўдары супраціўнікаў. А што захавалася ад частых пажараў, тое разабрана жыхарамі для пабудовы камяніц і брукавання вуліц. Як будавалі б. гімназію і б. акруговы суд, дык разабралі замковую сьцяну і значную частку таго ўзгорку на якім высіўся Альгэрдаў Верхні замак; засталася толькі, нязначная частка гэтага ўзгорку. А як зьнікне і гэта частка, дык не застанецца і апошніх сълядоў грозных калісь Віцебскіх замкаў.

У заключэнье гэтага кароткага нарысу гісторыі Віцебску прывяду водзывы аб нашым горадзе і наших продках.

У вадным беларускім летапісе аб Віцебску ў пачатку 17 веку гаворыцца: „Віцебск места славінае і вялікае“. А ў аднэй каралеўскай грамаце зроблены гэткі водзыў аб наших продках: „Рыцарская храбрасць і доблесьть іх, віцяблія, засвідчана даволі“. Вось гэткімі былі нашы продкі і гэткім быў наш горад у мінулым. Будзем спадзявацца, што ў новым цяперашнім і будучым будзе съвяціць сонца

„... над нашаю ніваю
І будуць жыці дзеткі патомныя
Добраю долій, долій шчасльіваю“.

А. К. Супінскі.
(Сябар Таварыства).

Магільнік калія вёскі Лятох Віцебскага раёну й акругі.

(Даклад на сходзе культурна-гісторычнай сэкцыі Таварыства
10 мая 1925 года).

У часе экспедыціі з вучнямі 3-й школы 2-й ступені у траўні 1923 г. я выпадкова напаткаў шэраг курганаў у урочышчы «Лятоскі бор», пабліз вёскі Лятох, былой Сакольніцкай воласці. (Умісцовага жыхарства гэтага урочышча носіць другую назову—«Роўная Дубрава»). Беглы агляд падкопаў скарбашукацеляў, съяды вартаунічых канаў, добра захаваўшыся ў некаторых з іх, пераканалі мяне у старожытнасці паходжэння гэтых насыпаў.

14-га чэрвеня была прадпрыята археолагічная разведка, што мела сваім заданнем выяўленіе ліку курганаў, пільны агляд іх і зъбіраныне сярод мясцовага насялення падання, склашчыхся навокала курганаў. Разведывальны аддзел з вучням старшэйшых групу пад майм непасрэдным кірауніцтвам, разыдзяліўшыся на зъвеньнія, даследуючы вучастак да 2-х верст, знашоў чатыроццаць захаваўшыхся курганаў і съяды ад раскапаных, раскіданых прыблізна на працягу 1-е вярсты. При апытанні мясцовага жыхарства з вёскі Лятох і Шпілей выявілася, што гадоў 35 таму назад некалькі курганаў было раскопана Віцебскім віцэ-губэрнатарам, які шукаў скарб, маючы у руках дакументы, дзе быццам гарварылася аб скарбе у адным з бліжэйшых да

шляху курганаў. (Забыты гасцінец з Віцебску у Воршу і Магілеу). Прозвішча гэтага даследчыка ў выніку працы яго мною не устаноўлены, але разваражоючы па рэштках насыпаў даследаваныне вялося прымітыўным чынам, праз бакавые падкопы, прым насып раскапываўся да паловы.

Прыблізна 60—70 гадовы й густы хваёвы лес, з вялікім лікам переважна елкі пакрывае абшары, зрезаныя глыбокімі лагчынамі больш ранейшага геолагічнага утварэння і ярамі пазнейшага паходжэння. Амаль на кожным кроку сустракаеш съяды лядавіковых эпох у выглядзе рэштак доннае і канцавое морэны.

Часцей усяго у гэтым раёне сустракаецца чырвоны і шэры фінляндскі граніт. Геолагічная будова глебы тут наступная. Культурны слой мацярыка натуральна-прыроднага утварэння не перавышае 2-х вяршкоў, а мясцамі менш і аднаго.

Пад ім ідзе праслой супяску ад 4-х да 6 вяршкоў у таушчыні, ніжэй пышчаны праслой, афарбаваны вохрай, ад 12 да 16 вяршкоў, у таушчыні якога сустракаюцца таксама кавалкі вохры з прымешкай чырвонай вокісі жалеза. Трэці праслой складае чисты пясок, што ідзе далёка ўглыб.

Курганы распароджаны на краю самага вялікага яру, у некалькіх са-

жнях ад старога гасцінцу з Віцебску у Воршу—Магілеу, каля 2-х верст ад вёскі Лятохі, збудованай на беразе рэчкі Лучосы, прыблізна у 5 вярстох ад яе вусьця, ва усходнім напрамку. Вышыня іх розная: ад $1\frac{1}{4}$ арш. да $1\frac{1}{2}$ саж. Форма стажковая некалькі выцягнутая у напрамку паўночнага усходу—пауднёвага заходу. Зварачваюць на сябе ўвагу тры валы ад 6 да 15 саж. у даужыню і да $1\frac{1}{2}$ саж. вышынёй, магчыма хаваючыя пад сабой шэраг пахаваньня. У некаторых курганах добра захаваліся съяды вартаўнічых каноў, а ў № 10 глыбіня яго дасягае $\frac{1}{2}$ арш., шырыня 2 арш.

Як курганы за выключэннем некалькіх, таксама й валы адбіваюць на сябе съяды падкопаў. Дасканалы агляд іх выявіў праслойкі попелу.

1 Мясцовае насельніцтва называе курганы «валатоўкамі», але часцей усяго сустракаецца назва «курганы». Большаясьць сялян адносіць утварэнныне іх да 1812 году, меньшаясьць сялян адносіць утварэнныне курганоў да швэдзкай бойкі, ня глядзячы на тое, што у гэтым раіене адбываліся страшэнныя чэрвенскія бойкі у 1812 г. Сялянамі расказаны паданыні, якія служылі прычынай да адшукання скарабаў. Адно з іх пацвярджае існаваньне дакументу, у якім гаворыцца, што у вадным з вялікіх курганоў, што ляжаць у 2 х саж. ад гасцінцу, за-
копан скарб і адшуканыям яго па-
вінны папярэджваць гэткія прыметы:
кананыне зьверху выявіць попел і
вуталькі, глыбей будуть косьці чала-
века, а пад імі, на некаторай глыбіні,
калёсы, на якіх стаіць кацел з скар-
бам.

Гэта паданыне больш другіх непакоіць скарабашукацеляў і, сапраудна, усе вялікіе курганы пры дарозе пакапаны; не зачэплены толькі адзін, пакрыты вялікімі дрэвамі. Малая-ж курганы—цэлія усе. Другая легенда перадае, што адзначаные вышэй раскопкі Віцебскага віц-губэрнатара па-

пярэджвала зьявішча белага коня, што скакаў па лесе між курганau, калі ён гэты раіён праяжджаў.

Сяляне раілі мне раскапаць нечапаны яшчэ вялікі курган, а калі я ім заявіў, што намеціу раскапаць два малых, пераконвалі яны мяне у бескарыснасці гэтае працы. Пасля гэтага яны з цікаўнасцю глядзелі за ходам дасьледаваньня, калі-небудзь раючы, што «нічога ня будзе».

На аснове даных разьведкі мною была прадстаўлена дакладная запіска Губэрнскаму Аддзелу Народнае Асветы, з просьбай хадайніцаць перад Губэрнскім Выканаўчым Камітэтам аб дазволе зрабіць раскопкі вышэйадзячаных курганоў. 19 чэрвеня 1923 г. дазвол быў дадзены Аддзелам Упраўлення Губэрнскага Выканаўчага Камітэту і у той жа дзень быў дадзены дазвол і ад ляснога аддзела губэрнскага зямельнае управы. Аж 24-га чэрвеня прыступлена да працы па раскопцы гэтых курганоў.

Курган № 7.

Вышыня кургана $1\frac{1}{4}$ аршына, вакружнасць у аснаве яго даходзіць да 7 сажняў. Форма яго конічная, некалькі выцягнутая у напрамку паўночнага усходу й пауднёвага заходу. На глядзячы на перакананыне у старожытнасці паходжэння кургану, прыступілі да раскопак студней на выкід, таму што рыхласць насыпу (супясок) не дазваляла зрабіць паслойны здымак зямлі; апроч гэтага, мелася на увазе захаваць зручнасць працы.

Курган ачышчан быў ад моху і зараснікавай расцілінасці. Створан быў зрэз вяршыны на $\frac{1}{2}$ аршына на знос.

На адзін вяршок па паверхні кургана ідзе культурны слой натуральна-природнага утварэння, на ім чисты супясок. Створаная пляцоўка дала мажлівасць паглыбляцца студней у шырыню два аршыны 10 вяршкоў і

даужынёй 3 аршыны і 12 вяршкоў. Выкідваемая зямля перапускалася це-раз чисты грохат. На трынаццаць вяршкоў ад краю зrezу паказаліся адзнакі каstryшча ў выглядзе асобных вугляў, а мясцамі залатых плямаў. Падраунаваўшы дно студні, да съцяны яго пракладзены былі траншэйкі у 4 вяршкі. Створаны такім чынам стол быў разьбіт на маленькія вучасткі і у далейшы здым зямлі ішоў пры помачы маленьких лапатак і звычайна рук. На працягу аднаго аршына ад краю зrezза адметна паказалася каstryшча, выцягнутае па лініі П. У. і П. З. стаццявы зrez яго з поўначы выявіў таушчыню каstryшча, што даходзіла па лініі асяродка да 6 вяршкоў. Да ўсходу і захаду таушчыня яго зъмяншалася. Здымак попелу і вугляў працягваўся пры дапамозе, галоўным чынам, пэндзля з шацінья, пакуль у паўночнай частцы ня выявілася частка абгарэўшых чалавечых касцяцей, прыналежачых да верхнія часткі касцяцяка. Першымі былі выявлены некалькі съпінных пазванкоў, затым лапатка (частка яе распалася пры абмятаныні пэндзлям). Даўши час прасохнуць пэндзлям на мейсцы, іх прапараці, пасля чаго яны былі зъняты а праца працягвалася. Выявленыя далей косьці знаходзіліся без належнага парадку.

Усяго здабыта 42 буйных экзэмпляры і да 100 дробных.

Знайдзены былі: 1) лапатка, 2) съпінная пазванка (некаторые у поўной меры захаваліся), 3) рэшткі плячавых, лучавых, бедранных і берцавых касцяцей, 4) галоўка плячавых і лучавых касцяцей, 5) галоўка бедранных касцяцей і берцавых касцяцей, 6) кавалкі рэбраў, 7) частка фалангі пальцаў рукі.

Сярод рэштак касцяцей чалавека знайдзена плечавая косьць і два шынных пазванкі невялікае жывёлы, ма-быць авечкі. Рэштак ці нават адзнакау бытавых рэчаў знайдзена ня было.

Па зньязьці каstryшча было раз-жа устаноулены, што пад ім праходзіць нечапаны яшчэ грунт. Такім чынам выяўлена, што спаленіне тварылася на мациярыку з насыпам наверх кургана. Па таушчыні попельніку у паўночнае частцы і па вынаходжаныні у гэтай-же частцы касцяцей, прыналежачых да верхнія часткі тулава, можна прядбачыць, што труп у час спаленія яго быў паложаны галавой у паўночна-усходнім напрамку. Курганавы насып складаўся з чистага супяску. Сыяды ахраннае канавы адсутнічаюць.

Курган № 4.

Вышыня кургана 2 арш., вакружнасць у васнове каля 8 саж. Яго форма, як і кургана № 7 — канічная, выцягнутая у напрамку паўночнага-усходу і пауднёвага-захаду. Курган № 4 ляжыць на больш нізкім месцы, пры пераходзе да больш прыпаднітай тэрыторыі у нізіну, дзе грунтавая вада досыць блізка да грунту. Зроблен зrez вяршына на $\frac{3}{4}$ аршына на знос.

Высьледаваныне вялося студні на выкід. Шырина студні 2 арш. 13 вяршкоў, даўшина 3 арш. 13 вяршкоў. Насып складаўся з чистага супяску і пакрываўся культурным слоем на-туральна-прыроднага утварэння да 2 вяршкоў.

На 9 вярш. ад краю зrezза выявіліся адзнакі каstryшча — асобныя вугольлі. Павярхонасьць, выцягнутая у напрамку паўночнага ўсходу і пауднёвага захаду, аказалаася на адлегласці аднаго аршына і 2-х вяршкоў ад краю зrezза.

Па лініі асяродку таушчыня каstryшча даходзіла да 4-х вяршкоў. Хваёвия вугольлі попельніку рассыпаліся ад датыкання да іх. Рэштак касцяцей і бытавых рэчаў дасьледаваныне попельніку не дало. Шэры колер попельніку мясцамі парушыўся больш съветлымі плямамі, што працтаяўлялі мабыць попел ад спаленія касцяцей.

Параўнаньне таўшчыні культурнага слою на курганах і акаляючым райёне гаворыць, што магільнік узьнік у адчыненай мясцовасці.

* *

У адносінах звычаю пахаваньня ў магільная археолёгія дзеліць тэрыторыю Беларусі на 3 райёны: 1) райён верхняга й сярэдняга цячэння ракі Заходнія Дзвіны, дзе пераважае трупаспаленьне над трупапахаваннем, 2) Райён Днястра й Сожа—наглядаецца адваротная зьява, 3) Райён р.р. Прыпяці й Бярэзіны, дзе выпадкаў трупаспаленьня зусім не устаноўлена. З знайдзеных тыпаў пахаваньня, што адносяць да нашых продкаў, найбольш распаўсюджанымі зьяўляюцца: трупапахаванье без дамавіны вышэй уздоўні мацярыку, — з дамавінай у мацярыку, трупаспаленьне на грунце са зьбіраньнем рэштак у ўрны (звычайна гліняны гаршчок з орнамэнтамі, ці без яе), трупаспаленьне на мацярыку з насыпкай кургану паверх попельніку. Апошні від сустракаецца ня так часта, як іншыя.

Што ж датычыцца дрыгавічоў, дык ёсьць азнака, прауда, цымаяна, што ім так сама было вядома трупаспаленьне. Так славянскай археолёгіей устаноўлен сярод шматлікіх славянскіх групавання толькі ўсходній, але і заходній

Эўропы звычай, больш познага пахаджэння, што складаўся з накідання ветак і сукоў на магілы самазабойцаў і няхрышчаных дзяцей.

Калі касьцёр дасягаў вялікіх размераў, хто небудзь яго падпальваў і паслья усё йшло спачатку. Гэты звычай шырока распаўсюджаны сярод насельніцтва Палесься. Галіны тут кідаюць ня толькі на магілы самазабойцаў, пахаваных звычайна на ростаньнях, няхрышчоных дзяцей, але й на месца съмерці падарожнікаў, калі яна іх засыцігала ў дарозе (у апошнім выпадку пад уплывам царквы часта ставяць крыж). Гэтую магілу я бачыў па дарозе з вёскі Восавай у Марочна, тэй жа воласці Пінскага павету (Зарэчча), калі фальварку «Гліны», на магіле жонкі лясыніка, што павесілася на дрэве пры дарозе з вёскі «Выпелавічы», Жабчыцкае воласці, Пінскага павету (Падгарадзьдзе) у вёску Вульку Достаеўскую недалёка ад лясное варта «Ляданы» і шэраг іншых.

Гэты звычай, калі не дае простага паказаньня на звычай трупаспаленьня, ён можа служыць скуткам дадёкім ад яго, як перажытак старыны. Слова за археолёгій, амаль што не датыкаушайся яшчэ гэтага райёна, а пакуль будзем напруждаваць усе сілы, каб чырвоны съятг узьнёсцца панад Палескай шыр'ю.

I. Гаурыс.
(Сябар Таварыства).

Беларускае мастацтва.

(Даклад на агульным сходзе Таварыства 20 сіння 1924 г.).

Беларускае мастацтва на працягу гісторычнага мінулага ў сваём разьвіцьці мела вялікія перашкоды як з боку палітычнага, культурнага, таксама й з боку матар'яльнага. Гэтыя перашкоды не далі магчымасці яму заніць пачэснае месца на форуме сусьеветнага мастацтва. Такія краіны, як—Індыя, Афіны, Александрыя (да нараджэннія Хрыста), Рым, Флёрэнцыя і інш, у свой час мелі надта спрыяючыя ўмовы для разьвіцьця мастацтва. Тутака можна адзначыць — нацыянальны рух, моцнае аб'яднаньне нацыі, удатныя войны, якія прыносялі вялікія сродкі ад пераможаных ворагаў і давалі супакой для далейшай культурна-нацыянальнай працы.

Ня бачым мы гэтага ў жыцьці Беларусі. Яна зъяўляецца то арэнай барацьбы, забойстваў між сваймі князямі—удзельнікамі, то арэнай рабаваньня суседзяў—іншых славянскіх племеніньяў, палякаў, маскалёў, немцаў, швэдаў, французаў і інш. Усе яны агнём і мячом, зьнішчалі багацьце й культуру беларуса.

VI

Дасьледаваньне й вывучэнне беларускага мастацтва патрабуе шмат часу. Хрысьціянства засланіла ад нас культуру й мастацтва беларусаў часоў паганства. Усё паганскае шчыра нішчылася хрысціянскай культурай. Магчыма, што яшчэ будуць знайдзены тыя ці іншыя помнікі культуры паганскага пэрыяду, якія высьветляць нам жыцьцё нашых продкаў. Асабліва карысна было-б бачыць з боку мастацтва розныя украсаваньні на дамовай судзіне—гаршкох, місках, нажах і іншых предметах хатняга абыходку. Што датычыцца помнікаў маляваньня, дык іх мы ня ўгледзім. Калі яны нават і былі, то даўно адышлі ў вечнасць.

Хрысьціянскі пэрыяд дае нам надта шмат помнікаў як чиста беларускага мастацтва, так і запазычанага ў заходніх

суседзяў. Разнастайнасць гэтых помнікаў, адсутнасць подпісу аўтараў, даты й месца выкананьня іх ставяць перад гісторыкам дасьледчыкам труднасці ў разьмеркаваньні іх па ста-леццах, або іншым пэрыядах.

Трэба дапусьціць, што першымі малярамі абразоў у нас былі грэкі, якія выпісваліся разам з папамі, дзякамі і архітэктарамі з Візантый, адкуль распаўсюджвалася хрысьціянства між беларускіх і іншых славянскіх плямененьняў. Грэцкі стыль у малярстве абразоў, фрэсак, украсаваньня пануе ў нас першыя вякі хрысьціянства (10—13 в.). Аб гэтым съведчаць усе абразы, г. з., цудатворныя, якіх паданье адносіць да вышэй-памянёна гэтым.

З 12-га ста-лецца на Беларусі з'яўляецца свая пісьменная інтэлігэнцыя, якая групуеца вакол цэркваў і манастыроў. Пачынаецца самадзейная праца—перапісванье царкоўных кніжак. Гэтыя людзі пры дапамозе гандлёвых зносін знаёміца з заходнім культурай і мастацтвам. Аб гэтым гаворыць т. Пічэта ў сваёй гісторыі Беларусі.

Асабліва зварачвае на сябе ўвагу самастойнае разьвіцьцё беларускага украсаваньня (орнамэнту). Пачынаючы з простых рысак, касічкі, падвойчнае касічкі, квадрацікаў (гаршкі, дрот, знайдзенны ў Лепельскім і Люцынскім паветах яшчэ старадаўніга часу, украсаванье знадворнага фасаду Благавешчанскае царквы ў Віцебску), ён паступова разьвіваецца праз застаўкі, ініцыялы рукапісных і друкаваных царкоўных кніжак. Праходзіць стадью найпростых, потым больш складаных геомэтрычных формаў і нарэшце, выходіць у вольныя формы разнастайных гнуткіх віткоў.

У вышэйшых сваіх формах наш орнамэнт съмела можна раўнаваць з арнамэнтамі заходніх стыляў бароко, рококо 18 ст. (Аршанскае эвангэльле 14 в., Тураўскае 15 в., Ваўкавыскае 15 в., статут вялікага княства беларуска-літоўскага 1529 г. і шмат іншых, у якіх мы бачым украсаваньні).

Слабей распрацавана ўкрасаванье ў сэнсе стылізацыі на беларускіх абразох і ў драўлянай разьбе. Але тут трэба заўважыць тэхнічныя труднасці, апрач таго, болей увагі зварачалася на маляванье асоб святых, чымся на ўкрасаванье.

Спрэчак аб запазычаньні мотываў для ініцыялаў і заставак з заходу альба ўсходу быць ня можа з тым, хто ведае гісторыю нашых першых друкарні і кніжных выданьняў хоць па падручніках т.т. Пічэты, Ігнатоўская, Бацюшкова і інш.

Беларускае царкоўнае майярства ня выявілася такім выразным напрамкам, як, скажам, Кіеўская школа, Строганаўская, або Наўгародзкая. Да гэтага часу няма й пэўных вестах аб фактычным існаваньні на тэрыторыі Беларусі школы-майстэрні па майяванью абразоў у старадаўнія часы. Нашы цэрквы, касцёлы размалёваны то ў заходнім, то ў Візантыйскім стылю. Значны ўплыў ёсьць наўгародзкае школы. Самастойнае беларускае майярства было заціснута гэтымі моцнымі, а часта гвалтоўнымі уплывамі (езуіты, расійцы).

Абразы чыста беларускага стылю ёсьць у Віцебску (Ільінская царква, музэй), ёсьць і ў іншых гарадох¹⁾. Кідаецца адразу ў очы асобны колёрт, шэраватая, сіня-зеленаватая гама хварбаў. Найболей статычная кампазыцыя, а таксама больш-менш прымітывная апрацоўка твараў і стану святых. Цікавыя абразы „св. Мікалая“, „Распяціце на лоне вотчын“ „Юр’я пабеданосца“ і шмат іншых. У зьместе компазыцыі абразоў увайшлі прадметы мясцовага пахаджэння, што зацверджвае ўласнасць работы беларусаў.

Уласнае беларускае майярства патрабуе падрабязнага дасьледаванья па ўсёй Беларусі.

Малюнкаў съвецкага зъместу й мін'ятур надта мала мы бачым у сярэдніх вякох. Адну мін'ятуру апісвае досьць падрабязна т. Ігнатоўскі ў сваіх „Нарысах па гісторыі Беларусі“. Магчыма, што шмат гэтых помнікаў загінула, як і кніжак друкаваных і рукапісных.

16 сталецьце завершвае залатую пару беларускай культуры й мастацтва. Нічога ня кажучы аб пэрыядзе заняпаду, хачу япчэ коратка выказаць свае думкі аб сучасным становішчы мастацтва на Беларусі.

Мастакі Беларусі дзяякуючы розным прычынам яшчэ сябе не паказалі, як беларусы. Пакуль што лунае дух абстракізму Парыжу, Масквы, альбо горай таго—гніль даўно разваліўшайся псэўдаклясычнай акадэміі. Беларусізацыя йдзе занадта паволі. Магчыма, што гэта стаіць у цеснай залежнасці ад цяжкіх умоваў працы мастакоў і адсутнасці сродкаў. Адзіны мастацткі тэхнікум на Беларусі нічым сябе ня выявіў. За паўтара года працы нават жаднае выстаўкі не зрабіў.

Мастакі-графіні кінуліся на вёску, каб знайсці ў вясковых жанчын беларускі орнамэнт. Гэта момант „перадзывіжніцтва“—зацікаўленасць вясковым рамесніцкім мастацтвам.

¹⁾ Аутар меў магчымасць бачыць толькі ў г. Віцебску.

На нашых кніжных выданьнях з'явіліся беларускія паясы, паяскі, ручнікі, набіваныя нагавіцы, кросны й шмат іншага. Матывы прымітыўнага беларускага украсаваньня, аб якім гаварылася вышэй, знашлі сваё месца ў болей аздабленай форме.

З часу занядпаду белар. мастацтва просты орнамэнт распаўсюджваецца ў вёсках праз сялянскія кросны, але тут шырока не разойдзешся! Трохі лягчэй вымалёўваць пяром, альбо пэндзлем, чым на кроснах. Дзеля гэтага ад мастака й болей патрабуеца, як ад вясковае ткачыхі—„мастачкі“. Орнамэнт разъвіваецца на вёсцы ў болей складаныя формы праз гафтаванье. Мне здаецца, што адраджэнне беларускага мастацтва павінна йсьці трохі іншым шляхам, бо запазычанье украсаваньня ў сялянак называеца, выбачайце, творакрадствам. Узоры клясычнага беларускага орнамэнту й прымітыўнага могуць знайсці месца ў альбомах і ў прыкладных аздабленых малюнкаў. Трэба вярнуць да таго, каб у мастацтве найбалей адбіўся сучасны рэвалюцыйна-нацыянальны момант ў яго дынамічным разьвіцьці (станковае, фрэскавае малярства); прырода Беларусі, яе расыліны, жывёлы, звяры могуць так ці йначай пашыраць зъмест орнамэнту. Бязумоўна, пажадана скарыстаць усе дасягненыні сучаснага малярства з боку фармальна-тэхнічнага, але выявіць іх у беларускіх уласцівасцях і абставінах. Натуга рэвалюцыйна-нацыянальнага руху пад чырвоным сцягам—шлях мастацтва.

Пажадана было-б адчыніць на дзяржаўны кошт усебеларускую выстаўку творчасці па ўсіх галінах мастацтва, якая паказала-б дасягненыні беларускага мастацтва.

Хоць паступова мастацтва прымае інтэрнацыянальны характар, але ўсёж такі кожная краіна, народнасць маюць свае асаблівасці (параўнайце Японію, Францыю, Нямеччыну і інш), тым болей яны выявяцца на Беларусі ў часы адраджэння. У кароткім абліядзе немагчыма даць падрабязнасці тэй ці іншай эпохі, або таго ці іншага помніка.

У гэтай галіне беларускае культуры былі й будуць у далейшым дасылаваньні й спрэчкі, якія й выявіць праудзівы пагляд на разьвіцьцё беларускага мастацтва. Кожны беларус павінен стаць адраджэнцам і звярнуць належную ўвагу на вывучэнье свае бацькаўшчыны.

Матар'ялы да гісторыі Беларускага малярства XVIII сталяцьца.

(Збор Віцебскага Аддзялення Беларускага Дзяржаўнага Музэю)

(Даклад у Мастацкай Сэкцыі першай Віцебскай Акруговай Краязнаўчай Конферэнцыі 26—27 красавіка 1925 г.).

Побач з асноўным ядром Беларускага Дзяржаўнага Музэю ў Менску, а таксама з багатым зборам яго Магілеўскага аддзялення, сконцэнтраваным у Віцебску колекцыі помнікаў стара-беларускай мастацкай школы, пераважна XVIII сталяцьца, што ў большасці паступілі са збору быўш. «Віцебскага царкоўна-археолёгічнага музэю», могуць даць у выстарчаючай меры цікавыя дадзеныя для некаторых падрыхтоўчых студый у галіне вывучэння гісторыі беларускага малярства. З агульнае масы далёка не аднастайнага па якасці і часам нават мала-каштоунага іканапіснага матар'ялу тут можна выдзеліць, прауда, паразаўчая невялікую, але ў тойжа час даволі цікавую группу з 22 помнікаў, агульная структура якіх таксама як і паасобны асаблівасці выкананья бязумоўна варты съпэцыяльнага досыледу і вывучэння. Па свайму паходжэнню гэтыя помнікі ў пераважнай большасці належаць да іконастасаў: 1) Латыгаўскай (прыпісанай да Кабішчанскай) царквы Віцебскае акругі і 2) зараз ужо не існуючай Увядзенскай царквы ў Віцебску. Да гэтых двух асноўных ядраў далучаецца некаторы лік помнікаў невядомага паходжэння.

Па асаблівасцям пісмай стылістычным азнакам з ліку гэтых дваццаці двух помнікаў могуць быць выдзелены трох асноўных груп: 1) Лі-

нейна-роўнічныя композыцыі ў колькасці восьмі штук, якія амаль што цалкам належыць да ліку Латыгаўскіх помнікаў; 2) Композыцыі маляўніча-дэкоратыўнага характеру—пяць узору чацковая з таго-жэ Латыгава, чацковая-ж—невядомага паходжэння і 3) Композыцыі маляўнічага (часам маляўніча-мозаічнага) характеру на орнамэнтаваных, у большасці залатых, а часам сярэбраных фонах, што адносяцца пераважна да іконастасу Увядзенскай царквы,—у ліку дзесяці экзэмпляраў.

Дэтальны разгляд азначаных помнікаў, а таксама агульная характеристыка паасобных групп і зьяўляецца предметам гэтай працы. Пры разьмеркаваныні парадку апісання помнікаў у межах кожнае паасобнага группы першыя месцы адведзены помнікам, якія для дане группы найбольш характэрны, а таксама маюць для данай стылістычнай галіны найбольшую тэхническую вартасць.

1-я группа. Лінейна-роўнічныя композыцыі.

1) Нараджэнне.—[З іконастасу Латыгаўскай царквы. Тэмпера на 2-х злучаных дошках. Па інвентару Віцебскага Аддзела Дзяржаўнага Музэю: Аддзел II, Г. № 508]. Адзін з найбольш

удатных у адносінах да композыцыі помнікаў, ня гледзячы на надзвычайную прымітынасць апрацоўкі і нават наўнасць у трактоуцы пасобных фігур. Уся композыцыя цэнтралізавана навокал крыху адсунутай да левага краю карціны фігуркі маладзенца Іуса і залатой васьмі-канцовай зоркі. Направа й налева ад гэтага цэнтра рытмічна разміяркоўваюцца каляровыя роўніцы абмежаваныя выразнымі ѹяснымі контурамі. Некаторае заграмаджэньне левае часткі карціны, дзе зъмяшчаецца група з трох чарапунікоў і цесна зълітая з ёй фігура анёла у воблаку, удатна ураунаважваецца ѹ правай частцы пастаноўкай значна большых па размірэх фігур Язэпа і Марыі на фоне прымітывага архітэктурнага мотыву. Рытмічная сувязь паміж паасобнымі групамі і фігурамі правага й левага краёў органічна утвараецца ѹнутранай да-пасаванасцю лінейных абрысаў, з якіх асабліва выразны нарысы рук, што адзначаюць спакойны тэмп накіраванага да асяродку павольнага руху.

У параўнаньні да ліній фарбе адведзена другараднае месца: досыць вялікія роўніцы адноўлікава, без пераходаў, запоўнены змроклымі фарбамі мягкіх тонаў у простых і спакойных спалучэннях. Асноўны тон вызначаецца гразкаватым алавяна-шэрым адценнем; гэткі-ж самы тон, але крыху святлейшы з пераходам у блакітны, мае сподняе адзеніне Язэпа і Марыі, наўзверх якога першы напалову апрануты у плашч съветла - цынамонавага колеру, другая-ж у доўгае, аздоблене дробнымі зоркамі, змроклавыроўнае пакрыцце з сярэбанай крайкай. Асноўны масыў намечанага ззаду будынку ўтварае глыбокі цёмна-шэры фон, уверсе-ж праходзіць вузкая больш съветлая паласа саламянай страхі, пракладзеная гарскавата-жоўтай фарбай. Левая частка карціны некалькі святлей і яскравей; у ніжэйшым кутку ў вопратках чарапунікоў

(валхвоў) побач з цынамонава-чырвоным тонам маецца зялёны й блакітны: некалькі бліскучых плям утвараюць сярэбраныя кароны з зубцамі ѹ чорнай аправе й орнамэнта з неўляічкіх трыкотнікаў яскрава - чырвонага колеру. Вышэй наўная несуразъмерная фігура анёла з бліскучым сярэбраным мячом у правай руцэ яшчэ паўнай ажыўлена удатным спалучэннем съветлых фарбаў: серабро мяча паўтараецца ѹ панцыры, які аздоблены золатам і зялёным узорам у выглядзе пляцення з крыжам на грудзёх; ззаду ѹ якасьці фону распасціраеца ружова-чырвоны плашч, аздоблены белымі зоркамі; падвойныя шаравары вытрыманы ѹ зялёнім і блакітным тонах і той-ж зялёны тон паўтораны у ботах. Такім чынам, левая частка малюнку у колёрыстычных адносінах некалькі контрастуе з правай, і некаторае адзінства укладаецца толькі плямамі змроклага золата ѹ німбах, у яслях маладзенца і, нарэшце, у асяродковай зорцы.

Найбольш цікава тое, што ѹ многіх мясцох контуры паасобных фігур, краі адзеніння, рукі, нават рысы твараў рэзка адзначаюцца досыць тоўстымі цёмна-шэрымі або чорнымі лініямі; у спалучэні з зусім роўнічнай трактоўкай адзеніння, поўнай адсунасцю съветлаценні і слабай выразнасцю перспектыўных адносін, — гэта асабліва падкрэслівае чыста-лінейную будову ўсіх композыцыі, надаючы ёй пераважна графічны характар. У некаторых частках можна нават заўважыць нейкае падабенства да гранюрнай манеры, напрыклад, — у выкананьні твараў з задужа выразна акрэсленымі брывамі, насамі ѹ вачымі, прычым цікава, што абрысы насоу рабяцца часам аднай або двумя амаль простымі лініямі. Падабенства гэта, мабыць, не выпадковае, бо яно не абмяжоўваецца аднай толькі тэхнічнай манерай. Цікава, напрыклад, парапаць даную композыцыю да аднай з

гравюра Кутэйнскага «Трыфолёгіона» 1647 г.¹⁾ паміж якой і Латыгаўскай іканай бяспрэчна можна знайсьці некаторыя рысы композыцыінай блізкасці, якая, аднак, ні у якім разе не пераходзіць у колькі-небудзь поўную тоесамасць. Аднак, у першым і ў другім выпадку амаль што адноўкава трактоўка ясьляў у відзе эліпса з трывутнымі вострымі праменемі, а таксама фігуры маладзенца, спавітага доўгім вузкім паяском, што паміж іншым уяўляе сабой цікавую нацыянальна-беларускую бытавую дэталь.

З іншых дэталей композыцыі заслугоувае ўвагі характар страхі ў будоулі задняга пляну, якая нарыйсавана па-крытай саломай, у несколькі паземных радоў, падобна да таго, як гэта сустракаецца яшчэ й цяпер у беларускім вясковым будаўніцтве. Таксама даволі цікава фігура анёла, па трактоўцы сваёй некалькі незвычайнай, у пісаньні беларускай іконографіі хация падобны матыу сустракаецца ў ёй надзвычайна часта. Тут гэтак сама можна зрабіць некаторое па-раунаныне з вобразам архістраціі Міхала на другой гравюры таго-ж Кутэйнскага «Трыфолёгіона» гэта асабліва датычыца да агульнага тыпу твару, да характару зачоскі, дзе доўгія спушчаныя на плечы валосы разъдзелены пасярэдзіне простым перачосам, і часткова да трактоўкі крыльяў, хация ў Латыгаўскай композыцыі становішча іх зусім іншае. Блізка падобная ў агульнае разъмяшчэніе фігуры на падножкы ў відзе даволі вялікага клубаватага воблака, прычым вынятковая непропорцыянальнасць Латыгаўскага «Міхала»²⁾ тлумачыцца, магчыма жа-

даньнем пры пастаноўцы поўнай фігуры ў агульных рысах захаваць асноўныя пропорцыі Кутэйнскай гравюры, дзе вобраз дакаленны. Што тычыца да віпраткі, асабліва ніжэйшай яе часткі, дык тут мы сустракаемся з зусім незвычайным мотывам падвойных зялёна-блакітных шаравар і зялёных ботаў, паходжэнне якога ня можа быць вытлумачана ні з гравюр, ні з вядомых нам помнікаў беларускага малярства, дзе ў шматлічных вобразах Міхала традыцыянае для гэтай фігуры адзеніне мае зусім іншыя характеристы; магчыма дапусьціць з некаторымі, аднак, абмоўкамі, што і ў данном выпадку мы маєм справу з некаторай бытавой, запазычанай з науры дэтальлю.

3) У зьніясеніне прарока Ільлі. (Напэўна, з Латыгаўскага царквы. Тэмпэра на драўлянай дошцы. Па інвент. Віц. Аддз. Бел. Дз. Муз.: Аддз. II. Г. № 502. Налева унізе між конскімі нагамі дата: R: 1744). Па агульному характару пісьма і па трактоўцы паасобных фігур гэты абрэз некалькі нагадвае папярэднюю композицию, хоць распрацука віпратак, не дапасоўваючыся да чорнай графічнасці контураў показвае магчымы, на больш позні адменык таго жа стылю. У па-раунаныні да папярэдняга помніку тут цікава яшчэ больш рытмічнае разъмяркаваньне фігур, пры чым уся композиція пабудавана ў квадраце, дзе гэтыя фігуры займаюць кутнія становішча. Асноўны падзел поля малонку амаль што напалам па паземніку ўстанаўляецца мяжой паміж шэра-блакітным фонам воблачнага неба і масай цымяна-цаглянога «агнянага воблака», што уздымаецца панад вузенькай зялёнай палоскай зямлі, зьмешчанай у нізе. На фоне гэтага воблаку у ніжэйшай частцы знаходзіцца асноўная група з Ільлі ў калясці, у якую запрэжана пара крылатых коняў, і маленькая фігуркі Алісея. Пры гэтым Алісей і Ільль зьмешчаны

1) Гл. И. Карагаев. Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами. Т. I. Сборник Отд. русс. яз. и словесн. Акад. Наук. XXXIV № 2, СПБ 1883, Стр. 529.

2) Фігура яго толькі ў 4 галавы, у той час, як на тэй жа самай карціне іншыя фігуры ў 5—5½ галасу.

ў правым кутку, а коні — ў левым; што ўтварае хоць і ня ў поўнай ступені раўнамернае, але усё-ж ў выстарчаючай меры ўраўнаважанае за- паўненне роўніцы малюнку. У верх- ній палове, адпаведна ніжэйшай част- цы, фігурамі запоўнены таксама куты; у правым беспасярэдна над галавой Ільлі зъмешчана фігура анёла, які тры- мае ў правай руцэ меч, а левай пры- дапамозе доўгіх лейцаў кіруе коњы, што запрэжаны ў калясьніцу. Гэтыя доўгія лейцы, якія працягнуты наўскось праз уесь малюнак, адпаведна (нау- скосна) ўраўнаважваюць яе пасобныя часткі, злучаючы паміж сабой больш лёгкія процілежныя куты ставячы іх наўпроці двом іншым кутам, што запоўнены значна больш масыўна. У звязку з гэтым левы верхні куток пабудаваны адпаведна да правага ні- жэйшага, ураўнаважваючы сабой жа камбінацыю з Ільлі, калясьніцы і Алі- сея; тут знаходзіца паясны вобраз «Саваофа» ў асобным простакутніку, аддзеленым цёмнымі алавяні-шэрымі воблакамі ад астатнія поля малюнку, што ўтварае досыць важкую пляму ў мэтах захаванья неабходнай агульной монументальнасці.

Колёстычная апрацоўка, як і ў паярэдні помніку, аснована на про- цілежнасці змроклых і гразкаватых тонаў; асноўны фон, як паказана, складаецца з спалучэння блакітна- шэрага і цымянага сурыку; на гэтым фоне асобныя фігуры выдзяляюцца не- калькі больш яскравымі плямамі фарб: Ільля, ў блакітнай вонратцы, тры- мае ў руцэ ружаваты плашч; Алісей апрануты ў сьветла-цынамонавы тон; Саваоф паўзьверх белага адзеньня апрануты у светла-зялёны плашч на сьветла-цынамонавай падкладцы; ад- зеньне анёла таксама складаецца са сподняй — белай адзежы і верхній — сьветла-зялёной; над галавамі усіх пералічаных фігур — змроклія залатыя німбы; нарэшце, коні-крыланы, у тон плашчу Ільлі, пракладзены ружовай

фарбай, калясьніца-ж і дэталі запражкі проста нарысаваны чорнымі лініямі на чырвоным фоне «агнянага воблаку». Гэткім чынам, у працелегласці нау- скоснаму композыцыі наму спалучэн- ню, у размыркованыні фарб да нека- торае ступені выяўлены прынцып ана- лёгіі па паземным радам, хоць асоб- ныя плямы фарб застаюцца зусім самастойнымі, не ўтвараючы ні ў вад- ным з гэтых радоў якого - небудзь адзінага колёрыту.

У той-жа час выразнасць абрисаў, падкрэсленых дзе-ня-дзе асобнымі чорнымі лініямі, таксама, як і ў па- пярэднім выпадку, зноў-жа надае ўсёй композыцыі ясна вызначаны графічны характар, — з тэй толькі розніцай, што ў апрацоўцы вонратак у даным выпадку ў большасці мяккай сьветла- ценьню пракладзены складкі. Гэта, аднак, па сутнасці мала вяжацца з асноўной манерай пісьма, для якой значна больш, напрыклад, характэрна простая амаль што роунічная апра- цоўка верхній вонраткі анёла. Маг- чыма, што гэты плястычны характар быў наданы вонраткам у часе якога- небудзь пазнейшага абнаўлення і не адносіцца да першапачатковых элементаў карціны; у звязку з гэтым мажліва таксама, што і зъмешчаная на карціне дата R: 1744 зъяўляецца датай рэстаўрацыі.

3) Архістрація Міхалі прак- рок Ільля. [З іконаставу Латыгаў- скай царквы. Тэмпера на 5 драўляных дошках. Па інвэнт. Віц. Муз.-Аддз. II, Г, № 507]. Строгая композыцыя, больш іконаграфічнага характару чымсі абед- зье папярэднія, якая пабудавана на глыбокім цёмна-сінім фоне і ўяўляе сабой, мусіць, аблюбёны і ва ўсякім выпадку вельмі часты ў беларускім царкоўным майстрстве мотыў злу- чэння арх. Міхала з якой-небудзь іншай фігурай. Прыглушанасць фарб (за выняткам фону) і выразнае пад- крэсліваныне абрисаў, асабліва ў трактоўцы твараў, тэхнічна набліжа-

юць яе да Латыгаўскага «нараджэння»; мернае-ж ужыванье съветлацені ў мягкіх складках вонратак, як элемэнт некалькі пазнейшага стылю, часткова звязвае яе з «узыненем Ільлі».

У адносінах да композышы заслугоўвае ўвагі проціпаларажэнне дзівёх фігур, з якіх першая ў сваёй ледзь прыкметнай, але вольнай дынаміцы, выразнай падкрэслівае монумэнтальну непарушнасць другой. Фігура Міхала цікава, як адзін з варыянтаў вельмі пашыранага у беларускім малярстве тыпу, ужо не звязанага з прымітыўнай концепцыяй гэтай фігуры ў Латыгаўскім «нараджэнні». У харектарыстыцы гэтага тылу адчуваецца некаторая сталая традыцыя, што вызначае сабой і пэўныя формы вонраткі з харектэрным разрэзам, паножамі на голых нагах, верхнім плашчом і дошчачкай з надпісам на грудзёх,— і традыцыйныя атрыбуты ў відзе мяча у правай руці і вагі—зважвающа «добрая й благая учынкі», якая падтрымліваецца вольным жэстам прыгожа сагнутай левай. Таксама і тып твару, што заусёды паутараецца ў большасці подобных вобразаў, зьявуяецца мабыць звычайнай іконографічнай дэтальлю; ён вызначаецца прадоужным овалом, мігдалявіднымі вялікімі вачымі, маленькімі праўільнага абрыву ротам і доўгім простым носам, адзначаным рэзкай рысы. Фігура Ільлі трактована зусім інакш: вялізнаголовая посташа еп і тасе з паліцай у правай руці і зьвіткам у левай, яя глядзячы нават на адносна глыбокую распрацоўку складак, уяўляе сабой відавочная рысы вядомага падабенства да аналагічных вобразаў на аднай з гравюраў таго жа ужо памінанага намі Кутэйскага «Трыфолёўона» хоць гэта падабенства не йдзе далей агульной пастаноўкі фігуры. Што тычыцца да тыпу твару,—дык тут выяўляецца большая блізкасць з вобразам Ільлі на папярэднім малюнку, прычым, аднак, і у тым і

у іншым выпадку некаторая індывідуальность рыс і агульная жыцьцёвасць выражуе выклікае думку аб магчымасці выкарастаньня ў якасці узора якой-небудзь жывой натуры, што, як відаць, у беларускім, нават царкоўным малярствіве, у процілегласці Маскве, але аналагічна з Украінай, траплялася даволі часта.

Фарбавая апрацоўка малюнку, яя глядзячы на некалькі плястычную трактоўку вонратак, асабліва падкрэслівае графічную выразнасць і монумэнтальнасць фігур, асаблівы эфект тут робіць рэзкі контраст палаунача яскравага глыбока-сіняга фону з мягкай змрокласцю ў фарбах фігур, замкнітых у строгай выразнасці сваіх абрываў. На гэтым фоне некалькі цёмным масівам выдзяляецца цяжкаватая фігура Ільлі ў цьмяна-зялёной вонратцы і чырвона цынамонавым плашчы; тое жа цынамонавае аддзенне паутараецца і у плашчы Міхала, зялёнае—у яго рукавах і паножах; у іншых-жа частках фігура яго некалькі болей ажыўлена белым колерам сподняга адзення і змроклым золатам панцыра, дробныя падоўжныя лусачкі якога абведзены рэзкімі чорнымі контурамі і зылёгка зымякчаны унутры невялічкімі чорнымі кронкамі; колер твару таксама некалькі жывей й мякчэй.

З дэталей—цікавы асаблівы композыцыйны акцэнт, які уносицца ва узаемадносіны фігур строгай раундлежнасцю палцы Ільлі з узыненым на плячо мячом Міхала.

4) Архістрація Міхал і сьв. Мікола—(З іконаставу Латыгаўскай царквы. Тэмпера на дрэве. Па інвэнт. Віц. Муз. Адз. II, Г. № 521). Композыцыя аналагічная папярэдній з некалькі хіба толькі меншай дапасаванасцю паміж дзівюма фігурамі, што складаюць группу. У той час, як у папярэднім малюнку абедзве фігуры па сутнасці аднолькава каштоўны, у данным разе Міхал некалькі высоў-

ваецца на бліжэйшы плян, як у адносінах да композыцыі, гэтак і ў сэнсе дакладнасці і скончанаасці трактоўкі. Прауда, аб апрацоўцы фігуры Міколы з пэўнасцю тут гадаць даволі трудна, бо уся правая частка карціны вельмі папсована, і фарба у многіх мясцох зусім абсыпалася; відаць толькі, што пастаноўка яе (фігуры Міколы) цалкам падобна да фігуры Ільлі на папярэдняй карціне з тэй толькі розніцай, што першая крыху абрэзана ў нагах і наагул ня гэтак монументальна скомпанавана. У частках, што захаваліся непапсованымі, відаць спалучэнне таноў; блакітна-шэрага ў споднім адзеньні, суркы — ў плашчы, сьветла-зялёнага — у арапы; па непапсованай частцы твару можна гадаць, асабліва ў параўнанні з іншымі абрарамі, што трактоўка яго ў здавальняючай меры вольная — зноў-жа, напэўна, не без удзелу жывой натуры — ня гледзячы на тое, што агульная концепцыя фігуры цалкам пагоджана ня толькі з беларускім, але й наогул з традыцыямі іканапіснымі канонамі.

Што тычыца да Міхала, дык тут мы маєм другі адменык таго-же самага, што і у папярэднім выпадку, іконографічнага тыпу. Поўная тоесамасць у овале твару, у атрыбутах і ў харкторы вонраткі паказвае на сталую выпрацаванасць гэтага тыпу у беларускай іконографіі прычым, бяспрэчна, што гэткая концепцыя данай фігуры з'яўляецца зусім самабытнай. У той-же час, аднак, выяуляеца, што нават у традыцыйных іконографічных абраозах беларускае майстэрства ня ведала пашыраных у Маскоўшчыне «перавода» з якога-небудзь «ліцевого подлінніка» і кожны адменык, пры ўсім сваім агульным падабенстве з іншым і, апрацуваўся, зусім самостойна й нанова. У даным разе, ня гледзячы на надзвычайную блізкасць концепцыі Міхала да аналагічнай фігуры папярэдняй композыцыі, мы зауважваем і пэўную розніцу як у пастаноўцы фі-

гур, гэтак і ў апрацоўцы асобных яе частак, ня кажучы ўжо аб зусім іншых спалучэннях фарб. У самай фігуры тут значна болей руху, дзеля чаго яна адносна з'яўляе некалькі большае месца ў полі малюнку й ячэ выразней коотрастуе з нярхомасцю Міколы. Рух гэтых выяўленых ў больш шырокай пастаноўцы ног, у размаху крыльляў, і ў жэсьце правай рукі, якая адведзена ў бок, дзеля чаго меч, які ў папярэднім выпадку прыходзіўся на плячо, з'яўляе тут асобнае месца, выходзячы за межы контураў саме фігуры; тоесамы застаюцца нахіл галавы і становішча левае рукі з вагой, некаторая манернасць у руху якой паўтараецца ва ўсіх вобразах Міхала, нават іншага стылістычнага харктору. Большая дынамічнасць фігуры вызначае тут і іншую трактоўку вонратак, якія прытым-же фасоне набываюць большы размах, асабліва ў ніжэйшай сваёй частцы, шырока разсунутай у традыцыйным разрэзе на правым калене; таксама ззаду фігуры частка яе разгарнута некалькімі рэзкімі складкамі. Што тычыца да апрацоўкі складак, дык тут яна, бадай, нават больш графічна, так што уся ніжэйшая частка вонраткі, белая на агульным цьмянна-блакітным фоне, вырысоўваецца хутчэй роунічнай, чымсі маляўнічай плямай; дзіве іншыя плямы такога-же харктору утвораюць зялённыя панажы з чырвонымі адваротамі; што ажыуляе структуру фарб у межах дане, некалькі аднастайнае часткі композыцыі. У верхній частцы фігуры аналагічную ролю спаўняе блакітная пляма звычайнага панцыра, аздобленага залатой крайкай і падпяра занага такім же поясам, поруч з яскравым суркыкам плашча на белай падкладцы, ускінутага на левае плячо.

У гэтай-же частцы асабліва падкрэслена вынятковая рэзкасць контураў, выразна пракладзеных чорнай фарбай, — асабліва ў твары і німбе, часткова таксама ў руках і крылах. Гэта

падкрэсленасць, разам з выразнасцю яснае каляровае схэмы натолькі яскрава вырысоувае фігуру Міхала на змроклай блакітнасці асноўнога фону, што агульнае ўражанье робіца амаль што дасканалым у сваёй графічнай канчатковасці.

5) Апосталы Пётра й Ян. [З іконастасу Латыгаўскай царквы. Тэмпера на дрэве, з съядамі паднаўлення. Па інв. энт. Віцеб. Муз. Аддзел II, Г, № 504]. У адносінах да композыцыі ня мае асаблівае цікавасці, зьяўляючыся звычайнім для ўсякай іконаграфіі чыста выпадковым (у мастацкім і лёгічным сэнсе) злучэннем дзьвёх фігур, якому надаецца хутчэй дэкорацыйнае, чымсі нап. якое-небудзь іншае значэнне. У даннім разе гэта выпадковасць і дэкорацыйнасць яшчэ мацней падкрэсліваецца ў форме абрамлення верхніх частцы якого наданы від падвойнае аркі з асобым месцам для кожнай галавы. Некалькі ніжэй паміж фігурамі * ўтвараецца зусім штучная сувязь праз збліжэнне ў асяродку карціны выцягнутых рук з кніжкамі, якія быццам утвараюць у гэтым месцы нейную адзіную пляму. З іконаграфічнага пункту погляду абедзве фігуры таксама ня варты вялікай увагі, бо яны ня маюць ніякіх характэрных асаблівасцей і абмяжовуюцца толькі традыцыйнымі атрыбутамі.

Цікава толькі апрацоўка вонратак вялікімі роўнічнымі каляровымі плямамі, а гэтаксама выразнасць агульных абрываў. Цікавы й тыпы твараў, якія ўяўляюць сабой, мабыць, вольную нязвязаную ніякімі канонамі композыцыю. Праўда, твары намаляваны на нова ў момант аднаго з пазнейшых аднаўленняў; гэтаксама, трэба гадаць, пазнейшага пахаджэння і яркія фарбы карціны хоць асноўная іх схэма — спалучэнне блакітна-шэрага, зялёнага й чырвонага колераў — для дане манеры ў некалькі іншай тональнасці можа, агулам кажучы, лічыцца характэрным.

6) Благавешчанье і съв. Праскоўя. [Невядомага пахаджэння, магчыма з Латыгаўскай царквы. Тэмпера на дрэве. Па інвентары. Віцеб. Муз. Аддзел II, Г, № 510]. На аднай і тэйжа драўлянай дошцы сумешчаны два фактычна паасобныя і незалежныя адзін ад другога абразы; часткова, фігура Праскоўі можа быць вытлумачана жаданьнем як-небудзь запоўніць месца, якое выпадкова засталося пустым пры разьмяшчэнні групы «Благавешчанья» ¹⁾. Ва ўсякім выпадку композыцыйна абедзве часткі карціны паміж сабой ня звязаны, і кожная з іх уяўляе сабой некаторое цэлае, што яшчэ больш падкрэслена замкнутасцю благавешчанья пры дапамозе лілёва-шэрых воблакаў, якія абакружваюць фігуру архангла.

Група благавешчанья пабудавана надзвычайна проста, толькі на дзьвёх асноўных фігурах, з нейкім намёкам на архітэктурную дэталь у левай частцы карціны, якая, аднак, зусім не распрацавана. Некалькі непропорцыянальная, у $4 \frac{1}{2}$ галавы, фігура Марыі каля аналою вытрымана ў выразных контурах, адзначаных чорнай і белай фарбай. Складкі ў вонраты толькі зылёгка накрэслены і ўся яна апрацавана парыўнаўчая вялікімі роўніцамі гразна-блакітнага колеру ў споднім хітоне і спаікайнага сурыку ў плашчы і мафоры; гэтыя колеры ўдатна злучаюцца з зялёнай масай аналою. У тыпі твару цікавы ясна выражаны жыдоўскі характар.

Фігура арханела па агульнае сваёй пастаноўцы ў прыклечанай постасці на воблаку некалькі нагадвае становішча анёла з разгледжанага намі вышэй «Узнясеньня Ільлі». Аналёгічна

¹⁾ Праўда, ёсьць паказаны, што ў мясцовых народных вераваннях да самага апошняга часу прадстаўлены аўтарыдзі і Праскоўі неяк набліжаліся і нават часам зусім збліжаліся: у гэткім разе іконаграфічнае злучэнне іх можа, і не выпадковое.

апрацавана і віпратка таго жа самага фасону, пры чым сподня вытрымана ў цёмна-зялёным колеры, а верхняя, як і накрыцьцё Марыі, пракладзена сурыкам. Адпаведна да іншага сужэту зъменена толькі становішча крыльляў, якія ў даным выпадку спакойна складзены за спіной, а гэтаксама ўведзены іншы атрыбут у выглядзе традыцыйнай лілеі ў левай руцэ. Тып твару таксама зъменены і мае некалькі больш шырокі овал, а таксама трактоўку рыс ня столькі іканапіснага, колькі ўзятага, напэўна, з натуры харктару.

У самым версе карціны паміж гала-
вамі арханела й Марыі зъмяшчаецца
вобраз белага голуба на залатым фоне,
аточаным воблачным вянком; разам з
залатымі німбамі гэта дае ў верхній
частцы композыцыі некалькі мягкіх
плям, якія ўдатна заканчываюць яе
агульную структурную стройнасць.
Цікавай асаблівасцю зъяуляеца ад-
сутнасць асонаўнага фону з правага
боку, дзе воблакі з фігурай арханела,
рог аналою і воблачны вянок з голу-
бам проста намаляваны на натураль-
ным жоўтым фоне дошкі; гэткаму спо-
собу маляваныя нельга адмовіць у
вядомай эфектнасці, бо спалучэнне
жоўтага фону з цёмна-зялёным, шэр-
лілевым і сурыкам колерамі прад-
стаўляеца вельмі прыемным і мягкім,
асабліва ў злучэнні з графічнай вы-
разнасцю асноўнае лінейнае струк-
туры. З дэталей трэба адзначыць не-
каторае падабенства паасобных частак
з малюнкам «Благавешчання» на аднай
з гравюр зноў таго-жа, ужо ня раз
намі памінанага Кутэйскага «Трыфо-
логіена» 1647 г.; гэтак, напрыклад,
блізка падобна форма аналою, ана-
лётгічна разъмяшчэнне голуба ў паў-
круглым полі, аточаным воблачным
вянком; нешта супольнае ёсьць гэтак-
сама і ў асноўнай пастанові фігуры
Марыі, апрача палажэння рук, хая
у даным помніку вобраз зъяуляеца
адваротным у параўнанні з Кутэй-
скай гравюрой.

У правай частцы дошкі воблакі, што
аточваюць арханела, адзяляюць па-
раўнаўча вузкае невялікае поле, у
якім па таму-ж натуральному жоўтаму
фону дрэва намаляваны строга «ікона-
пісны» паясны вобраз Праскоўі, en face,
у гразна-блакітнай віпратцы і суры-
камі плашчы з чатырохканцовым
крыжам у правай руцэ і разгарнутым
звіткам у левай. У агульным хара-
ктары гэтага вобразу бязумоўна вы-
яуляеца беспасярэдная залежнасць
яго ад вельмі дауніх і традыцыйных
іканапісных канонаў, за выняткам
толькі таго, што звычайні шасьці,
васьміканцовы крыж у правай руцэ
фігуры у даным выпадку, мабыць,
пад уплывам вуні, зъменены на про-
сты чатырохканцовы. У харктары-
стыцы твару прыметны, аднак, віда-
вачны ўхіл ад агульнага строгага ка-
нону у бок большай жыцьцёвасці й
рэалістычнасці вобразу, адзначанага
некаторымі індывідуальнымі й нават
нацыянальнымі рысамі. У звязку з
гэтым вельмі цікава трактоўка галау-
нога ўбрання, дзе пад традыцыйнай
каронай, на фоне залатога німбу, яс-
най белай плямай вырысоўваеца на-
крыцьцё, падвязанае на манер хара-
ктэрнай беларускай намёткі.

7) Юры І Васіль. [З іконастасу
Латыгаўскай царквы. Тэмпера на-
дэзвёх драўляных дошках. Па інвэнт.
Віц. Муз. Адз. II, Г, № 558]. Некаль-
кі нагадвае папярэдні помнік і па
формату і па разъмяшчэнню частак,
і ўрэшце па штучнасці злучэння
двох паасобных мотываў, узятых,
да таго-ж, у зусім розных пропор-
цыях. Аналётгічна і схэмам фарб, у
пабудове якой на фоне цёмнае вохры
прымае удзел сінявата-шэры, цёмна-
зялены і сурыкамы колеры.

Фігура Юрыя, звычайнай ў ікона-
графічных адносінах, цікава па пры-
мітыўнасці сваёй распрацоўкі; вядо-
мая непропорцыянальнасць яе, аднак,
зусім не зъмяншае агульной кон-
струкцыйнай компактнасці плямы,

якая ўтвараеца злучэннем вялізных галовых фігур коньніка й каня, акрэсленых яснымі некалькі схэматычнымі контурамі. Ня гледзячы на ікона-графічную традыцыйнасьць, агульная концепцыя фігуры знайдзена тут зусім самастойна; нават самая прымітыўнасьць яе безумоўна паказвае, што ў даным выпадку сувязь з іншымі школамі, калі яна і мела месца, заставалася толькі іконаграфічнай, у той час, як у асаблівасцях мастацкае манеры ніяк не выявілася хацябы павярхоўнае знаёмства з тымі традыцыямі, якія ўжо здаўна ўтварылі ў Ноўгарадзе і ў Маскве асобны тып прыгожага і некалькі жанчына-надобнага Юрый, у іншых больш тонкіх пропорцыях і з зусім іншым разуменнем асноўных элемэнтаў фактуры у аналагічных композыціях. Зьява гэтая, паказваючы ізоляванасць беларускіх мастацкіх школ, заслугоўвае, безумоўна, асаблівае ўвагі.

Другая фігура тэй-же карціны, фактычна з першай ня звязаная, павінна разглядацца як зусім асобны вобраз. Вельмі частая ў іконаграфічным сэнсе,—бо зусім аналагічна будуюцца вельмі многія фігуры, як, напрыклад, «пантократар», «св. Мікола» і інш.,—яна ў даным выпадку цікава монументальным спакоем графічнага свайго выяўлення, а гэтаксама некаторымі дэталямі асабліва багатым расцілінным орнамэнтам, пераплещеным са звычайнімі крыжамі на аары, а таксама тыпам твару, які падобна многім папярэднім выпадкам, наўрад ці ўсходзіць да якога-нібудь іканапіснага орыгіналу. То-же самае, прауда, можна адзначыць і ў дэталях Юрый, у твары якога таксама мала іконаграфічнай умоўнасьці; ва ўбранні-ж каня, як напрыклад, у сядле, ужыты аналагічны расцілінны орнамэнт.

8) Васкрасеньне. Хутчэй за ўсё, што з Латычаускай царквы. Тэмпера на 3-х драўляных дошках. Па інвент. Віцеб. Муз. Аддз. II, Г, № 509.

Адэй з найбольш цікавых помнікаў першае групы, у якім асабліва рэзка падкрэслены некаторыя харктэрныя асаблівасці дане манеры. Асноўнае спалучэнне фарб, пабудаванае на брудным сьветла-зялёным і сур'якавым колерах, пазбаўлена тут усялякай колёрыстычнай выразнасьці, фарбы жа самі па сабе бледныя і прыглушаныя, яя быццам засягнуты нейкай нівеліручай дымкай; прыбаўка бруднае вохры ва ўмоўных акруглых плямах невялічкіх бакавых «узгоркаў» і ў масыве плоскага чатырохкутнага надгробку ў падножкы асяродковая фігуры гэтаксама не дадае каляровое разнастайнасьці; асабліві-ж харктэрна бруднаватае, але съветлае, як быццам мёртвае адценыне цела, якое падкрэслівае яго абрысы і ў той жа час зусім не выяўляе яго плястычнасьці.

На падставе гэтай змроклай каляровай гамы яснымі рысункамі акрэслены абрысы паасобных фігур, асабліва асяродковай, якая нарысавана ва ўвесь рост, і найбольш рэзка зроблены контуры галоў і рысы твараў з багатым ужываннем чорнае фарбы ў тоустых і нават грубых лініях. Гэта манера асабліва выдзяляе твары й наагул галавы, і уражанне гэтага выдзялення яшчэ больш узмациняецца тыповай—і ня толькі для гэтага аднаго помніка—прымітыўнай непропорцыянальнасьцю фігур, вельмі прысадзістых і кароткіх у параўнанні з вялікімі прадоўжымі галавамі; звычайнай пропорцыі звычайнаеца величыня фігуры ў $4-4\frac{1}{2}$ галавы, у даным выпадку асабліва харктэрна выяўленая ў асяродковай фігуры Ісуса.

Гэта апошняя, апрача таго, цікава і ў адносінах да композыцыі; кідаецца ў очы некалькі незвычайная яе пастановка на пальцы разам з рэзкім паваротам фігуры ад профільнага становішча ніжнія лаукі да правільнага тваравага становішча тулава й галавы; гэты паварот надае ёй вядомую дынамічнасьць, падкрэсленую некаторым

рытмам у абрисах рук і рэзкімі складкамі плашча, груба пракладзенымі чорнай фарбай на фоне бледнага сурыку. Нарысаваная, як звычайна ў композыціях ваккрасеньня, у некалькі большым масштабе за іншыя фігуры, яна ўдатна домінует над імі ў матэматычным і лёгічным асяродку карціны, надаючы асаблівую суцэльнную сувязь усёй композыцыі цалкам наўскосным размахам рук, якія злучаюць паміж сабой бакавыя фігуры, устауленыя ў рамку некалькі незвычайных для беларускага майярства «ўзгоркаў». Атрыбыты яе традыцыйны, складаючыся з пальмавай галіны й высокага крыжа з прымацаванай да яго харугвой; цікава толькі форма крыжа, высокага, чатырахканцовага з украсаванымі верхнімі галінамі, нагадваючымі частыя як у драўлянай, гэтак і ў каменнай архітэктуры Беларусі жалезныя праразныя крыжы.

Характарызуючы ўсю гэту першую группу помнікаў у цэлым можна з пэўнасцю сказаць, што тут мы маєм справу з цэлым шэрагам помнікаў, зусім аднастайных як па свайму пахаджэнню, гэтак і па часу свайго звязлення; з ліку разгледжаных намі абразоў пяць безумоўна належаць да іконастасу Латыгаўская царквы. Пахаджэнне апошніх трох з пэўнасцю не вядома, — аднак і на падставе стылістычных дадзеных і на падставе іншых меркаваньняў, магчыма дапусьціць, што яны маюць тоесамае пахаджэнне. Падставай для прыблізнае датыроўкі группы трэба лічыць дату: 1744 г., якая адзначана на композыцыі «Узнясеньня Ільі»; прымаючы, аднак, пад увагу вядомую складанасць гэтай апошній, да гэтай даты, па нашай думцы, трэба аднесціся некалькі асьцярожна, лічачы яе аднай з найбольш позніх, магчымых для помнікаў даннае группы, якая павінна быць такім чынам аднесена прыблізна да першае паловы XVIII стагоддзя, калі толькі не да яшчэ ранейшага часу. Гэтае дапушчэнне

пацьвярджаюць і стылістычныя дадзеныя: галоўным чынам няправільнасць пропорцый у чалавечых фігурах і агульная прымітыўнасць рэсунку.

Характэрны рысай для стылістычнага азначэння групы звязлецца ўжо ня раз адзначаны намі пры разглядзе паасобных помнікаў лінейна-графічны падыход да пабудавання форм і роунічнае трактоўка каліровых паверхняў, прычым уся выразнасць композыцыі грунтуецца выключна на лінейных сувадносінах і выдзяленыні графічна-замкнутых сілуэтных плям, у той час, як фарба ў параўнанні да лініі і роунічнае формы, займае другараднае месца і, дзеля гэтага рэдка (ды і то выпадкова) бывае пэўнай і выразнай, у большасці ж выпадкаў лінейная пабудова композыцыі асабліва падкрэсліваецца мяккім засямненнем колераў, спакоем асноўных спалучэнняў, а таксама амаль што поўнай адсутнасцю каліровых пераходаў і нават якіх-небудзь модуляцый у межах аднаго тону, што запаўняе сабой данную паверхню. Калі зусім не вожаць на фарбы, дык асаблівасць гэтася манеры вельмі блізка нагадвае прыёмы гравюры, асабліва гравюры на дрэве ў найбольш прымітыўных яе узорах, дзе композыцыі будуюцца выключна на контрастах цёмных і сьветлых плям у злучэнні з чыста-лінейнымі формамі, без усякага азначэння абы якіх пераходаў ад сьветлага да цёмнага, або ж сьветлацені. У звязку з гэтым цалкам магчыма дапушціць, што адзначанае намі у асобых выпадках падабенства некаторых Латыгаўскіх композыций да гравюр Кутэйнскага «Трыфолёгіона» 1647 г., можа быць, і не звязлеца выпадковым, а ўяўляе сабой вынік некаторага ўплыву тых або іншых гравюрных узору на невядомых нам Латыгаўскіх майстроў. Гэты уплыв, безумоўна, мог і ня быць беспасярэднім; нават ніяк нельга зацверджаць, што як раз вышэйпамянянёная гравюры ку-

тэйнскіх майстроў зьяўляюца поўнымі першаўзорамі композыцый Латыгаўскага іконастасу, бо падабенства іх паміж сабой як мы бачылі ў паасобных выпадках, фактычна вычэрпваеца аднымі толькі дэталямі. Але гэта, бясспрэчна, зусім не выключае мажлівасці з аднаго боку — частковага іх выкарастаньня, з другога боку — уплыву якіх-небудзь іншых гравюрных узору аналёгічнага стылю й характару, паказаць якія з пэўнасцю ў сучасны мамант яшчэ не магчыма.

У іконаграфічных, а значыцца і ў композыцыйных адносінах у межах групы можна адзначыць некалькі цікавых і вартых увагі рысаў. Ужо пры разглядзе паасобных помнікаў нам даводзілася паказваць на відавочнае адасабленыне беларускага іконаграфіі нават у концепцыях у здавальняючай меры пашираных сюжэтаў. Амаль тое саме можна сказаць і аб усёй групе цалкам. Ва ўсякім выпадку, шмат-фігурныя композыцыі, якія прадстаўлены ў гэтай групе «Нараджэннем», «Васкрасеньнем» і «Узынясеньнем Ільлі», пабудаваны зусім самастойна, ніколікі не звязаныя з іконапісных помніках Ноўгараду, Маскоўшчыны, Польшчы і Украіны. У трактоўцы асобных фігур прыметна некалькі большая залежнасць ад традыцыйных іканапісных канонаў, якая аднак ніколі не пераходзіць у поўную тоесамасць або нават простае перайманье. Часткова тут можна адрозніваць дзве катэгорыі кожнай: першыя належаць да ліку самастойна беларускіх, і хоць на падставе іх у розных помніках адменьваюца фігуры аднолькавага тыпу, але

тып гэты ў найбольш істотных рысах не зьяўляецца ні адкуль запазычаным, і апрача таго нават пры паутарэнні яго ў розных помніках тэй жа саме стылістычнае групы ніколі не паўтараеца з поўной тоесамасцю і, значыцца, не зьяўляецца змаліваным з якога-небудзь зъмярцвелага іканапіснага першаўзора; у разгледжаных вышэй помніках гэткімі зъяўляюца фігуры «архістраціга Міхала і «анёла». Каноны другой катэгорыі усходзяць да агульных, уласцівых і Беларусі і іншым славянскім краінам бізантыцкіх першаўзору; у помніках дане групы гэткімі зъяўляюца пакаленныя, а часткова й поўныя вобразы строга «іконнавага» характару, да ліку якіх належаць «Мікола», «Ільля», «Васіль», «Юры» і «Праскоўя»; ва ўсіх гэтых выпадках, аднак, ня гледзячы на традыцыйную канонічнасць постаці і атрыбутаў, звычайнія каноны некалькі зьменены ў сваіх характеристы і адзначаюць шэрагам тыповых асаблівасцей, якія адрозніваюць іх ад аналёгічных вобразаў у іншых іканапісных школах; гэтыя зьмены перш за ўсё наглядаюцца ў тыпах твараў, якім надана нейкае ндывидуальнае, а часця разам з tym і нацыянальнае адценінне; гэта тычыцца, аднак, ня толькі да вышэйпамянянёных абрэзоў, але, таксама й наогул да большай часткі твараў у композыцыях дане групы; у некаторых-ж асобных выпадках тып або іншыя нацыянальныя асаблівасці можна заўважыць у дэталях відлігі — як у асобных яе частках, гэта і ў агульным характеристы орнамэнту.

(Канец з малюнкамі будзе ў наступным зборніку).

М. I. Касцяровіч.

(Сябар Таварыства).

Віцебская архітэктура ў гістарычнай пэрспэктыве.

(Зъмест дакладу чытанага на агульным сходзе Таварыства 12 лістапада 1924 году).

Яшчэ ў сівяя часы пасяленъня ў нас беларускага племя крывічоў Віцебск стаўся буйным гандлёвым і культавым асяродкам акаляющих зямель. Яшчэ да агульнага хрышчэнья віцеблян тутака былі хрысьціяне. І ужо ў тыя даўнія часы архітэктура падзялялася на культавую й грамадзянскую. Першая мела утвараць грандыёзнае ўражаньне й была больш монументальнай. Але як ад гэтага часу, так і ад пазнейшага, аж да 12 сталецьця, архітектурных помнікаў не зачавалася. Засталася ў значна зьмененым відзе адно Благавешчанская царква (Замкавая вул.) ад пачатку 12 сталецьця.

Віцебск ляжаў на вадзяным шляху з захаду на ўсход і калі такога—з паўдня на поўнач. Хрысьціянства прышло праз Чарнігаў з Кіеву, з паўдня й прынесла з сабой культавую архітэктуру. Апошняя ня мінула Смаленску, дзе першапачатковыя зъмены Кіеву й Чарнігаву паглыбіліся ў кірунку значнага упрошчваньня архітектурных формаў. Віцебск у Благавешчанскай царкве побач з Полацкам (Спаса-Еўфрасіньеўская) скончылі гэта упрошчваньне канчатковым зьнішчэннем бакавых абсідаў і зъмяшчэннем афіяніка й дзъяканіка ў тоўшчы усходняе сцяны. Потым, у 13—14 сталецьці гэты тып упрошчанага храму быў пераняты Ноўгарадам і атрымаў тамака далейшае раззвіцьцё. А Віцебская культавая архітэктура выяўляючыся ў драўляных і каменных будовах помнікаў далейшага часу нам не пакінула.

Раней да ўцяленъня Віцебшчыны у Беларуска-Літоўскае гаспадарства, пасля прыходу да ўтокі заходніе Дзёзвіны ў Балтыцкае мора крыжакоў і будаваньня імі тамака і ў Інфлянтах замкаў, у 13 сталецьці збудаваўся ў Віцебскі замак. З ранейшашаю беларуска-візантыйскаю архітэктураю ён ня меў ніякай сувязі й павінен быў адпавядаць новым запатрабавань-

ням. Віцебску трэба было абараняць сябе ад паўночна-усходніх і паўночна-заходніх ворагаў і гэта заданне выконваў замак. Ён вырас з ранейшых умацаваньняў паміж Дзьвіною і Віцьбаю з драўляных матарыялаў і валуну. Хутка ён ужо складаўся з каменных палац і напалову каменных съценаў.

На гледзячы на частыя войны Віцебск рос і пашыраўся. У скорым часе каб аховываць усё насяленне места патрабавалася збудаваць Ніжні замак, а потым вырас і так званы Узгорскі.

Такім чынам папярэдні замак як злучэнне жыльля і кра-
пасных умацаваньняў з'мяніўся. Умацаваньні аблігалі ўсё
места, а ў сярэдзіне быў палац, дамы і г. д.

У гэты час Віцебск быў асяродкам Беларуска-Маскоўскіх
войнаў, часта руйнаваўся і паднаўляўся як сваймі так і
чужымі.

І калі к 16 сталеццю ў цэнтральнай і заходній Беларусі
жыцьё было спакайнейшае і тамака атрымала раз-віцё бе-
ларуская готыка, дык тутака аб ёй няма ніякіх ні пісаных ні
рэчоўных звестак. Тутака йшла амаль што бязупынная вайна
і тутака, як і раней патрэбны быў умацаваньні. Культавая
архітэктура, калі й раззвівалася, дык драўляна.

Але і тутака можна было заўважыць узаемаўплыў куль-
тавога і ваеннага будаўніцтва уласцівы наагул беларускай
архітэктуры. Ён выявіўся у восьмёх і шасцёхкантовых вежах
замку на старых уласцівых беларускай архітэктуры круглых
каменных асновах ранейшых каменных круглых вежаў і ў та-
кіх жа шалашох культавай архітэктуры й д. п.

А драўляная архітэктура 17—18 сталецця знашла сваё
выяўленье ў Маркаўшчынскай царкве каля Віцебску і Чорна-
трайцкай на Пескаваціку. Гэтыя формы мелі ў сваём пляні
або тры пяцісцэні і адзін трысціцені наўкола простакутніка
і у асяродку ў першым відзе і крыж з простымі канцамі ў
другім.

У канцы ж 18 сталецця тутака быў і кальвінскія зборы.
Мажліва, што яны былі з дэкарацыяй вежаю, як у Слуцку,
а ні як з умацаванаю як, у Койданаве.

Канец 17, пачатак 18 сталецця прыносіць нам базыліку
культавой архітэктуры, што складалася з аднаго або трох
падоўжных нэфаў з папяроначным і купалам на перасячэнні,
або без яго (Петрапаўлаўская).

Разам з тым базыліка прынесла з сабою бароко й рококо. Ён выяўляўся часам і у палацы і прыватных дамох. Да іх далучаўся ампір (Ленінская, 65) у больш позныя часы.

18-ж век прыносіць з сабой казёншчыну расійскай архітэктуры з забаронаў будавацца па свайму пляну (1775 г.).

З часам Віцебск вырас у буйны прамысловы асяродак. Яго прарэзалі чыгункі і тут адбудаваўся вакзал з сваймі новымі

канструкцыйнымі формамі побач з был. Селянскім банкам. Гэтыя новыя канструкцыйныя формы мелі адбіваць новыя патрэбы, якія прад'яўляла акальючае жыцьцё. Неабходна было мець вялізныя будынкі для людзей на станцыях чыгунак, для гандлёвых операцый і г. д. А разам з новымі конструкцыйнымі формамі з'яўляліся і іншыя дэкарацыйныя, як у памянёным б. Селянскім банку.

Наш час ставіць новыя заданьні монументальным будынкам. У пераходны кругабег пасля Кастрычніка мы робім ніудзячную працу дапасавання старых культавых (Усіпенскі і інш.) і грамадзянскіх будоваў да сваіх патрэбаў. Але насыпявае неабходнасць новага будаўніцтва згодна гэтym новым патрэбам.

Такім чынам Віцебская архітэктура больш чым якая адпавядала заўсёды сучаснаму ёй моманту адбіваючы яго цалкам.

У сваём упрошчваныні архітэктурных формаў яна не жавала першаўзору, а наадварот надавала ім стройнасць так што некаторыя помнікі выклікаюць захапленыне ў нас, далекіх патомкаў мінулага.



Віцебскі Успенскі.

мэнтальным будынкам. У пераходны кругабег пасля Кастрычніка мы робім ніудзячную працу дапасавання старых культавых (Усіпенскі і інш.) і грамадзянскіх будоваў да сваіх патрэбаў. Але насыпявае неабходнасць новага будаўніцтва згодна гэтym новым патрэбам.

Такім чынам Віцебская архітэктура больш чым якая адпавядала заўсёды сучаснаму ёй моманту адбіваючы яго цалкам.

У сваём упрошчваныні архітэктурных формаў яна не жавала першаўзору, а наадварот надавала ім стройнасць так што некаторыя помнікі выклікаюць захапленыне ў нас, далекіх патомкаў мінулага.

Музэйныя помнікі старадаўных Віцебскіх Рамесніцкіх Організацыяў.

(Прысьвячаецца памяці Віцебскага гісторыяграфа А. П. Сапунова).

(Даклад на агульным сходзе Гаварыства 18 Кастрычніка 1924 г.).

Да выданьня Літоўскага Статуту агульнаграмадзянскія права грамадзян Беларуска-Літоўскага княства наагул і беларускіх прыватна былі мала забясьпечаны з тae прычыны, што большая частка законадаўчых актаў, якія выдаваліся да таго часу, рэдка насіла агульнадзяржаўныя харктар і выдавалася пераважна для асобных краін, асобных станаў і нават для асобных разрадаў людзей.

Дзеля гэтага людзі, якія былі звязаны аднолькавымі й супольнымі інтарэсамі, імкнуліся цяснай згуртавацца для падтрымання іх і каб здабыць, як мага больш, асабістых становішчаў і маёмынских правоў. Асабліва раззвілося гэта імкненне ў гарадах сярод рамеснікаў аднолькавых професіяў. З уядзенынем у гарадох Літвы і Беларусі Магдэбургскага права гэта імкненне знайшло сабе здавальненне ў цэхавым ладзе. Але спробы да ажыццяўлення яго існавалі ў раней і выліліся ў форму прымітыўных рамесніцкіх аб'яднанняў, існаваўших большай часткай без усялякіх пісьмовых дакументаў, на основе звычайнага права і вядомых у Беларусі пад называю «Мядовых братчын».

Ня трэба зъмешваць гэтыя організацыі з тымі, якія з'явіліся пазней, пасля царкоўнай вунії, «Царкоўны мі братствамі». Апошняя ўзрасці на глебе рэлігійнай і нацыяналь-

най барацьбы паміж праваслаўнымі ѹ католікамі, беларусамі ѹ палякамі і насілі выключна рэлігійны ѹ нацыянальны харктар. Нельга зъмешваць, ная гледзячы нават на тое, што у сілу рэлігійнага ўкладу жыцця, калі на рэлігіі, як зараз на марксизму, будавалася ѹ грунтавалася ўсё жыццё, мядовыя братчыны звычайна групаваліся каля сваіх прыходзкіх цэрквеў, з каторымі зрасціся паданьні ѹ прывычкі братчыкаў. Мядовыя братчыны зъяўляліся корпорацыямі столькі-ж професіянальнага, колькі ѹ рэлігійнага харктару. Яны мелі сваім заданнем не толькі падтрыманне благалепія сваей царквы, але ѹ развязці ѹ монополізацыю сваёй прамысловай працы, дапамогу бедным і угобім братам як па рамяству, гэтак і па веры. Гэтая дваістасць заданняў мядовых братчын з асаблівай выразнасцю выяўляецца ў уставе Віленскай братчыны шапашнікаў, які складаецца з двух частак: 1) з устава ўласнана рэлігійнага і 2) з дадатковых артыкулаў царкоуна - дабрачыннага харктару. Знадворным выразам згоднасці людзей, звязаных такім брацкім хаурусам, былі з даўных часоў прызываеца («звыклыя») «Склады-кануны» (перадсвяты) для прыгатавання мёду ѹ перадсвяты шанаваных братчыкамі царкоўных святыяў, дзеля чаго ѹ самыя брацтвы называліся мядовымі.

Мядо ўя брацтвы, як гаварылася вышэй, існавалі пераважна на аснове звычайнага права бяз пісаных уставаў. Але былі выпадкі, калі яны, жадаючы захаваць свою організацыю, ўсё значынне якой для сяброў яе было відаочна, стараліся барапіць свой лад ад пасяганьня ў сваіх злосынікаў і ўзаконіць сваё існаваныне шляхам асобных для сябе законадаўчых актаў. Так, напрыклад Статут, які азначаў арганізацыю брацтва Віленскіх скурнякоў, упяршыню складены ў 1458 г. і потым пацвярдженны каралеўскім прывілеемі ў 1538 і 1608 гг.¹⁾. Паводлуг Статуту 1608 г. гэтае брацтва мела права бязмытнага медасычэння ў азначаныя дні; пры гэтым дахбы, якія атрымоўваліся ад гэтага, ішлі на хайтуры братыкаў і на утрыманыне бальніцы («шпіталя»), а востик на карысць царквы. Братыкі згодна Статуту падзяляліся на старэйшых і малодшых. На агульных сходах яны абіралі й кантралявалі брацкую адміністрацыю старастаў і ключнікаў. За парушэнне Статуту братыкі судзіліся брацкім судом. Адноўкавую арганізацыю ў XVI ст. мелі віленскія брацтвы залатых спраў майстроў, шапашнікаў, кушняроў і гарбароў.

Мядовыя брацтвы, якія карысталіся правам мець «Склады-кануны», з даўніх часоў існавалі ў Віцебску²⁾, ва ўсякім выпадку каралеўскія прывілеі 1551, 1561 і 1619 г. на будаўніцтва ў Віцебску Мядовых брацкіх складаў прызнаюць іх зьявішчам старадаўным і звычайнім, «вѣчным» і «звычайным»³⁾. Але, на вялікі жаль, да гэтага часу пісанага ўстава ніводнае Віцебскае Мядовае братыкы нам невядома.

З пашырэннем Магдэбурскага права, якое ўводзіла ў гарадох цэхавы лад рамеснікаў, існаваныне Мядовых брат-

чын узаконілася, па колькі яны былі рамесніцкімі арганізацыямі, пры чым і іншыя заданыне іх ня былі забаронены.

З гэтага часу цэлы шэраг братчын у розных гарадох лёгка атрымлівае каралеўскія прывілеі на права існаваныня ўжо ў якасці цэхаў. Гэтыя прывілеі даволі падрабязна азначаюць характар ладу цэхаў, іх заданыні, права, абавязкі й перавагі.

З тae прычыны, што мядовыя братчыны у гарадох Беларусі былі звязаны на сваіх мэтах роднымі цэхамі і па часу зъяўлення папярэднімі ад іх, брацкая тэрмінолёгія была перанесена і ў цэхавыя статуты: старэйшия й малодшыя браты, старасты, ключары альбо шафары, грашовая скрынка альбо шапа,— ўсё тэрміны брацтваў; нарэшце й саме слова цэх у прывілеях з'яўседы замяняеца словам брацтва. Нагул кажучы, цэхавы лад паводлуг Магдэбурскага права й прывілею быў наступны.

Рамеснікі кожнага паасобнага й значнага рамяства альбо некалькіх падобных (родных): браты, г. з. майстры, і таварыши, г. з. падмайстры й вучні, злучаліся у васобныя абліччыні цэхі. Цэхі мелі сваё хатнє кірауніцтва, свой устаў, свой суд, сваіх начальнікаў, свой скарб, аружжа і, як знадворны выраз сваёй еднасці, пратэсу і пячаць. Сябры цэху штогодна на агульным сходзе абіралі з сяброў чатырох старастаў, якія кіравалі ўсімі справамі цэху: прымалі ў цэх новых сяброў, разьбіралі непаразуменіні, якія ўзынікалі паміж майстрамі і іх таварышамі-падмайстрамі й вучнямі, рабілі задаткі з брацкага скарбу на дапамогу сябрам цэху, на утрыманыне цэхавай бальніцы, альбо інваліднага дому, на ўтрыманыне і аздобу царквы свайго цэху й на будоўлю ў ёй брацкага-цэхавага образу. Зычучы пра абавязкі «ко славе Божіей», цэх у поўным складзе павінен быў прысутнічаць у царкве пры

¹⁾ Акты Віленск. Кам. т. X, №№ 1, 3, 7.

²⁾ Звычайна тро разы у год: «Першій о Матці Божай Опошной, другій о святом Сімоні, а третій о святом Міхайле».

³⁾ А. Сапунов. Віцебск. Стар т. I, №№ 24, 27 і 47.

набажэнстве ў дні сьвятаў, запальваць перад цэхавым абразом брацкую сьвечку, а таксама прысутніцаць на хаўтурах нябішчыкау-братчыкау. У ўрачыстых гарадзкіх працэсіях цэхі прымалі удзел у поўным складзе са сваімі пратэсамі-штандарамі, а ў ратны час з тымі ж пратэсамі выходзілі ў поле з аружжам у руках.

У канчатковая складзеным відзе цэхі зьяўляліся самакіруючымі асацыяцыямі рамеснікаў, якія ставілі сабе гаспадарча-тэхнічныя заданыні забясьпекі майстрай нармальным заробкам, а спажыўцаў дабраякансымі прадуктамі¹⁾. Яны вялі таксама эканамічную барацьбу за палепшанье становішча працоўнае клясы ў межах тагочаснага ладу: таксіравалі цэны на свае вырабы, дамагаліся ад улады выключнага права на прадукцыю й збыт сваіх тавараў і вялі ўпартую барацьбу з па-за цэхавымі майстрамі, г. званнымі, «партачамі». У сваёй дзейнасьці цэхі кіраваліся цэхавымі статутамі, якія спачатку зацвярджаліся мясцоўцаю уладаю, а нарэшце ўжо й каралём.

17 сакавіка 1596 г. кароль Жыгімонт III даў г. Віцебску жалаваную грамату, дзякуючы якой у Віцебску ўводзіўся цэхавы лад. «Людем ремесленным», гаворыца ў грамаце, «Каждому ціху свою хоругов въ томъ мѣстѣ нашем Витебском, за справою и ведомостью враду мѣскаго мѣти позволяемъ и вѣчнѣ утверждаем... Людей ремесленныхъ: золотаровъ, кравцовъ, ковалевъ, котляровъ, рѣжчиковъ, сыромятниковъ, кожемякъ, пекаровъ, гончаровъ, шевцовъ, теслевъ, кушнеровъ и иныхъ всякихъ ремесленниковъ отъ работы замковой вольными чинимъ»²⁾.

З гэтага часу рамесніцкія братчыны, якія былі ў Віцебску, узаконілі сваё

існаваньне, калі атрымалі агульны цэхавы лад, а асобныя цэхі бязумоўна пасыпелі выклапатаць сабе й прывілеі, якія больш падрабязна азначалі іх лад, правы й абавязкі. Прынамсі ў кнізе прывілеяў г. Віцебску пад № 60 захаваўся адзін Віцебскі прывілей, хаця й позніяга часу, як раз сапраўдная грамата караля Аугуста III ад 12 кастрычніка 1738 году г. Віцебску на адчыненіе соладаваранага, піваваранага й вінакуранага цэхаў¹⁾, якая прадстаўляе тыповы ўзор цэхавых прывілеяў.

У дакуманце гэтым гаворыцца, што з прычыны моцных просьбаў Віцебскіх мяшчан і ўсіх братчыкаў, якія знаходзіцца ў горадзе, соладаваранага, піваваранага й вінакуранага цэхаў сапраўднай прывілейнай граматай даруеца пералічынам братчыкам права мець свой цэх і брацтва.

Пры чым матывам для падарунку ім гэтай прывілеі выстаўляеца тая акалічнасць, што асобы, належачы да цэхаў і брацтваў, знаходзіцца у пэўным згуртаваньні, «выпаўняюць у згодзе й парадку усе справы й заняткі, якія ляжаць на іх абавязках» і што з гэтага прычыны брацтвы й цэхі, як усякія іншыя упараткаваныя згуртаваньні, спрыяюць добраму парадку ў грамадзянстве, «пры катормя аздабляюцца гарады і павялічываецца карысць усёй дзяржавы». Даруеца-ж соладаварам, піваварам і вінакурам асобная прывілея дзеля того, гаворыцца ў грамаце, каб яны, падобна іншым цэхам (відавочна, раней атрымаўшым такія-ж прывілеі), «самі й наступнікі іх вялі свае справы й паступалі прыстойна, згодна і разважліва», карыстаючыся 14-ю пунктамі, якія выкладзены ў грамаце. Гэтыя пункты азначаюць склад, правы й абавязкі праўлення цэху й яго сяброў.

На чале цэху павінны стаяць чацьвера старшынь, каторыя штогодна

¹⁾ Ф. В. Кн., „Зап - Рус. Цехи XVI—XVII ст.“ К. 21,35.

²⁾ Інвент. съпіс Муз. Адд. II, Б. № 1, Кн. прывіл. г. Віцебск. № 44. А. Сапунов, Вітеб. Старин., т. I, ст. 77 і 80.

¹⁾ Пераклад з польск. у „Віцебск. Стар.“ т. I, ст. 189.

абіраліся на адзін год на агульным сходзе братчыкаў. Гэтыя старшыні павінны штомесячна зьбіраца ў азначанае месца «для разважаньня на конт упараткаваньня й захаваньня (сябрамі цэху) рахманасці й гонару», для прыняцця ў цэх новых братчыкаў, для разбору непаразуменняў паміж работнікамі і гаспадарамі згодна заявам тых ці іншых і для разбору й развязваньня усіх наагул цэхавых спраў за выключэннем тых, якімі ведаў гарадзкі магістрат.

Двое з старшынъ загадвалі цэхавай касай; у цэхавай скрынцы (шапе) павінны былі хавацца ў надзейным месце гроши, прывілейныя граматы, рэестры і усе іншыя дакументы. Аснауны капитал для арганізацыі цэху павінен быў складацца з адначасовых узносаў гаспадароў; папаўнялася жа каса з наступных абавязковых і дабрахвотных узносаў. Першым гравшым абавязкам цэхавай касы грамата ставіла ахвяраваньне ў славу божую на царкву св. Міколы, якая знаходзілася на Рынку (гэта была брацкая царква цэхаў, аб якіх ідзе гутарка).

Сябры цэху-братчыкі прымушаліся адбываць усе грамадзянскія павіннасці і рабіць складчыну ў гарадзкую ратушу. Дом, які быў заняты ўрадам цэху, аслабаняўся ад часовых кватэр для жаўнёроў і дэпутатаў.

Старшыня і усе сябры цэху павінны былі абавязкова набыць «цэхавую адзнаку для аздобы гораду й па маజлівасці, паводлуг прыкладу іншых цэхаў, вайсковае ўзбраеніе для патрэбы дзяржавы, а таксама й дзеля таго, каб у час сіяята «цела гасподнія» прымаць удзел у працэсіі згодна загаду магістру».

Грамата 12 кастрычніка 1738 году—гэта адзіны вядомы дагэтуль Віцебскі цэхавы прывілей. Ён зьяўляецца цікавым ня толькі з гэтае прычыны, але, й дзеля таго, што ўпоўне, як мы бачылі, паказвае на існаваньне ў Ві-

цебску і іншых, больш ранніх часу, рамесніцкіх брацтваў і цэхаў.

Але апрача гэтага пісьмовага помніку, існаваўшых у Віцебску ў мінулыя часы прафэсіянальных організацый, час захаваў нам і некаторыя матар'яльныя аб іх помнікі. Пэўне, іх мала, але тым болей, яны каштоўны для гісторыі профэсіянальных аб'яднаньня ў Віцебску ў мінулыя часы. Вось дзеля гэтай мэты яй хачу падрабязней застанавіцца на гэтых помніках.

Даўнейшыя назвы некаторых вуліц і частак гораду Віцебску, якія захаваліся у жыццёвым ужытку часткі да нашага часу, съведчаныя а становым і прафэсіянальным райнаваньні гораду Віцебску ў мінушчыну. Асяродкавая — Замкавая часць была залюднена адміністрацыяй і шляхтай, а акаляючыя яе часці — мяшчанамі, якія залюднівалі, гуртуючыся паводлуг прафэсіяў. Напр., назва паўднёвой часткі Задзвіння па правым беразе Дзівіны — Канатчына, з Канатнай вуліцай у ёй, зьяўляеца жывым помнікам таго, што калісь тут было асяродзьдзе канатнага (матузовага) вырабу й што тутака жылі канатчыкі. Працілежная Канатчыне частка гораду на левым беразе, на Заручэй, з Разыніцкай вуліцай у ёй, з давён даўна завецца Кажамяцкай. Ільліншчына, Мікольшчына й Яноўшчына з даўных часу былі асяродзьдзем будаўніцтва барлінаў для мясцовага суднаходства, а на працілегтлым беразе Дзівіны Пескавацік вырабляў кахлю.

У час кулаковых боек на Дзівіне, якія захаваліся дагэтуль, як водгук глыбокай старыны, яшчэ нядаўна чуваць было, паводлуг слов Нікіфароўскага, падбухторваньне удзельнікаў бойкі выразамі, которая зьяўляюцца спадчынай продкаў—прадстаўнікоў вонкі настроенных паміж сабой рамесніцкіх арганізацый. Напр., Заручэўцы — гарбары выкрывалі ў бойцы

у бок Задзвінських матузьнікаў (канатчыкаў): «Матузьні - падважнікі, съляпенька-гарбаценькія, матузік пра-глынулі, гаршчок на галаве!», а тыя адказвалі: «Скурадэёры, жывую кабылу лупілі, скурамі заядалі!» Жыхары Пескаваціку й Гутараўшчыны падбухторвалі Ільлінцаў і Янаўцаў наступнымі насымешкамі: «Кастровае пузо, пянькой заядалі! Мякінная (шакіновая) каша! Зубамі, браткі, зубамі за барліну!» Ільлінцы, каб не застасца ў даугу, адказвалі: «Глінатопы, кахлі смакталі, цэглі гладалі! Гарбузы!».¹⁾

Зразумела, што пры такім расся-ленні рамеснікаў кожнай спэцыяль-насці ў асобных частках гораду і цэркви, якія знаходзіліся ў райёне рассялення рамеснікаў той ці іншай спэцыяльнасці, становіліся брацкі-мі царквамі тым болей, што гэтая цэрквы былі часткова пабудованы тымі ці іншымі цэхамі і ва ўсякім выпадку карысталіся заўсёды іх матар-яльным падтрыманьнем. Братчыкі ста-вілі ў ёй свой брацкі абраз і падсвеч-нік да яго, у каторым у дні асабліва паважаных братчыкамі сівятаў гарэла з сабранага ўскладчыну воску брацкая сівечка. Амаль што кожная брацкая царква г. Віцебску была брацкай якога-небудь цэху. Петропаўлаўская царква, напр., была брацкую царквой цэху матузьнікаў (канатчыкаў), які быў у свой час найвялікшым ад усіх цэху. У гэтай царкве і ў наш час знаходзіцца абраз благавешчання, які лі-чыўся брацкім образом цэху, братчы-кі рабілі яму ўшанаваньне асобным урачыстым набажэнствам тро разы у год.²⁾

Васкрасенская Заручэўская царква звалася «Кажамяцкай» (скурняцкай) з тae прычыны, што была брацкую царквой цэху скурнікаў (кажэнікаў). Іх брацкі вобраз ухвалення чарау-

нікоў (пакланеніне валхвоў) і дагэ-тага часу знаходзіцца ў царкве каля правага клірасу¹⁾. Мікольская рын-кавая царква, як мы ужо бачылі з цэхавага прывілея 1738 г., была брацкую півавараў і вінакураў²⁾.

Увядзенская царква (якая стаяла ў XVIII ст. за ратушай у паўн.-заход. г. з. садка «Ліпкі») была брацкую царквою цэху краўцоў. Брацкім аброзом быў у ёй вобраз Тройцы, такой компазыцыі: седзячы на троне, богайцец, з 2 паверховай каронай, абедзвеема рукамі падтрымлівае вялікі крыж з распятым сынам, над галавой якога шугае дух сьв. у выглядзе голуба, па бакох у 22-х срэбных кругах намалёваны здарэныя зямного жыцця Ісуса Хрыста часткаю паводлуг эвангэльля, часткаю сымбалічна. Каля гэтага аброза краўцамі былі пабудованы два брацкіх падсвечнікі з волава з наступным надпісам: «Te eichtavre kvawieckie, kipione dollavru wietklego krawiecklego maio... wcerkwi Wowe-denškiey». Пасля зынішчэння ўвядзенской царквы брацкі аброз і падсвечнікі былі перанесены ў Мікольскую Завіцьбенскую царкву³⁾. Аброз, ня гледзячы на тое, што быў пакрыты аксамітамі, з працягам часу папса-ваўся. Зараз ён у ліку музэйных предметаў знаходзіцца ў быўшым Прачысьценскім саборы, а дзе зараз знаходзіцца памянутыя падсвечнікі, якія ў 60-х гадох бачыу ў Завіцьбенской царкве Семяントоўскі, мне невядома.

Ільлінскай царкве была брацкую цэркву цэху кормішчыкаў. Брацкі аброз сьв. Тройцы з гэтай царквы знаходзіцца ў музэі⁴⁾. Композыцыя яго падобна да композыцыі брацкага аброза цэху краўцоў, але шмат у чым і адрозніваецца ад яе. Рэзімер яго значна большы (67 × 100 с.) і даволі

¹⁾ Н. Я. Нікіфоровскій. Страніцы із не-давнага прошлого Віт. 1899 г., стр. 131.

²⁾ Памятн. кн. Вітебск. губерн. 1865 г. стр. 172.

¹⁾ Пам. кн. 1868 г. стр. 144.

²⁾ Вітебск. стар. т. I, ст. 191.

³⁾ Пам. кн. 1868 г., стр. 154 и 155.

⁴⁾ Інв. оп. адз. II, Г, № 451.

добраға выгляду; той самы сужэт—Хрыстос распяты на «лоне вотчым», але дэталі іншыя; маляваны масълянымі фарбамі па палімэнту, які складзены з двух палоў тоўстай (2 санц.) ліпнёвай дошкі, спаянай двумя вялікімі й 4-мі малымі шпонамі. У дэталях маляваньня прыкметен моцны ўплыв каталіцтва: бог-айцец у папскай ціары, распятасьць паводлуг каталіцкага звычаю; на права ад Хрыста—боская матка з набожна складзенымі рукамі й мечам у сэрцы, з левага боку — пр. Ільля. Абрэз у масыўнай шырокай драўлянай раме з афарбаванымі на ім прымітыўнага пісьма малюнкамі твараў сув. тройцы, Барыса й Глеба і пр. Ільлі. Паводлуг малюнку й дэталяў абраз мажліва аднесеці да XVII ст.; у музэі знаходзіцца й брацкі падсвівечнік¹⁾ з Ільлінскай царквы драўляны, вялікіх разъмероў і прыгожай работы. Высачыня яго 1 арш. 12 в., діямэтр разэтчанай плошчы 6 вяршк.

Калёна й павярхоўная частка падсвіечніка тачоная з цэльнага кавалку з прыгожаю разьбой. Падножка падсвіечніка ў тры разводы, якія канчаюцца арловымі лапамі з куляй у капцюрох. Паводлуг разъмераў разэткавай плошчы мажліва догадвацца аб вялікіх разъмерах брацкай сувечкі.

З той жа Ільлінскай царквы ёсьць у музэі яшчэ й т. з. «брацкая шкапа»,²⁾ якая відавочна, належыла да таго-ж цеху кормшчыкаў і прыстасована для хаваньня брацкіх грошай і каштоунасцяў. На ўнутраным баку века мне удалося, акрамя того, пад тоўстым пластам вапны знайсці яшчэ добрай работы афарбаваны малюнак вадохрышча Хрыста. Наагул «шкапа» гэта выглядам сваім съведчыць, з аднаго боку, аб асаблівым стараньні братчыкаў надаць ёй варты заданья выгляд, а з другога — аб такім жа стараньні якойсь вара-

жай рукі зьнішчыць съяды гэтай клапатлівасці.

Мажліва думаць што гэта нямы съедка мінулай барацьбы вуні з праваслаўем, калі вуніяты шчыра ймкнуліся да зынішчэння ў царкоўнай абсталёўцы адзнакі праваслауя. У гэтым выпадку помнік гэты можа быць аднесены да XVII ст., да часоў разгару гэтай барацьбы.

Што-ж датычыцца значэння ў жыцьці «мядовых братчын» скрынкі альбо шапы наагул, на прымаючы пад увагу самага разглядаемага помніку, дык яна мела на толькі матар'яльнае, як скарбахавальніцы, але й некаторое сымбалічнае значэнне. У часе брацкіх сходаў яна знаходзілася на стале «дзеля захаваньня пачцівасці да цэху й паважаньня саміх сябе». Присутнічаўшы на сходзе пасъля адчынення скрынкі не павінны былі сядзець у шапках і пры зброі. Скрынкавыя гроши траціліся на царкоўныя патрэбы, дабрачынныя, цэхавыя й публічныя, г.зн. на здабытак амуніцыі, мушкетаў, бубнаў і пратэсы¹⁾.

Афіцыйнае права мець свой штандар, альбо пратэсу дано было Віцебскім цэхам, як гаворана вышэй, каралеўска граматаю 17 сакавіка ў наступнай фармуліроўцы. «Людемъ ремесленнымъ кождому цеху свою хоруговъ въ томъ мѣстѣ нашемъ Вітебскому за справою и ведомостью враду месккою мѣти позволяем и вѣчнѣ утверждаемъ».

Як відаць з кнігі пастаноў Віцебскіх цэхавых Рамесынскіх Управаў 1785 г.²⁾ гэтыя пратэсы, пачынаючы з паказанага году ўключна да канца мінулага стагодзьдзя, кожнага году нязъменна, перадаваліся, як святая цэхавая адзнака, новаму праўленню цэху разам з цэхаваю пячаткай, брацкім вобразам сув. Тройцы і ў сёй цэхавай маёмыцю, абы чым складаўся акт. З сваймі цэха-

¹⁾ Інв. оп. адз. II, А, № 290.

²⁾ инв. оп. муз. адз. II, А, № 289.

¹⁾ Акты Віл. Кам X, 90, 108. Кліменка ст. 40.

²⁾ Архіў Віцебск. гар. Управы.

вымі пратэсамі братчыкі прымалі ўдзел у царкоўных сьвятах сваіх брацкіх цэркваў і пры хаўтурах сканаўшых братчыкаў, а ў часы панаванья католіцтва ў працэсі ў дзень боскага цела і ў іншых каталіцкіх рэлігійных працэсіях. З сваімі пратэсамі Віцебскія цэхі ўдзельнічалі ў урачыстых гарадзкіх працэсіях, а часам прымалі ўдзел у ратных справах, гэтак напр. у летапісу Аверка пад 1700 г. знаходзяцца весткі, што у часе Швэдзкай вайны «Вітебляне были въ полѣ съ цехо-выми значкамі»¹⁾.

У пазнейшыя часы у праваслаўных царкоўных працэсіях, напр. у крыжавом ходзе на водохрышча, цэхавыя пратэсы ужываліся у Віцебску да пачатку XX ст.; у апошні час іх было дзеяць: 7 з іх хавалася ў Вусьпенскім саборы, а 2 у гарадзкой Управе. Цяпер гэтыя дзеяць пратэсаў хаваюцца ў Музэі. Хаця яны й пазнейшага паходжэння, якраз XIX, але абразы (малюнкі) на іх съведчыць аб деснай сувязі іх з глубокай мінуўшынай, з брацкімі абразамі, з тымі царквамі і з тымі царкоўнымі сьвятатамі, з якімі цэхі былі звязаны ў XVI—XVIII ст.

Старыя пратэсы, зразумела, часам змяняліся новымі, але агульны выгляд іх і асабліва абразы, якія былі намалёваны на іх, напэуне, пры кожным аднаўленні мяняваліся з старых. Вось дзеля чаго пры азнямленні ў музэі з пратэсамі, якія зараз там хаваюцца, асаблівую ўвагу належыць зварачваць на намалёваныя на іх абразы.

Гэтыя пратэсы становяць сабой вялікія палотнішчы шауковой альбо шарсыцай матэрый рознае хварбы, аздобленыя махрамі, пазументамі і аборкамі з вялікімі кутасамі на драўляным дрэўцы, удоўшкі да $4\frac{1}{2}$ арш., на залачоным у верхній частцы і ахварбаваным зялёнай масльянай хварбай зынizu. Пасярэдзіне палотнішча нашыты кавалак палатна вялічынёй прыблізна

50×70 санц. і на ім зьмешчаны двухбаковыя маліянныя масльяніны хварбамі малюнкі сьвятых-абаронцаў днага цэху, эвангелійных здарэнняў, маючых адносіны да цэху, альбо копіяў з брацкіх абразоў. Малюнкі гэтыя наступныя.

Пратэса № 1¹⁾ з аднаго боку малянак на эвангелійную тэму (Мв., XIV, 24—32). Хаджэнне збаўцы па водах і збавеньне апостала Пётры, які тоне; на заднім фоне лодка з рыбакамі-апосталамі, на пярэднім рыбацкія прылады; а з другога боку абраз Благавешчання. Палотнішча з шауковой тканіны залацістага колеру, абразы маліянны масльянай хварбай на шауковой тканіне, а не на альянай. Абазначэння цэху на пратэсы няма, але мажліва дагадвацца, што гэты пратэса цэху канатчыкаў (матузынікаў), у якіх брацкаю царквой была царква Пётры й Паула, а брацкім абразом у ёй—абраз благавешчання, падобны па компазыцыі да малюнку на пратэсе. Семятоўкі ў 60-х гадах мінлага стагодзьдзя бачыў у царкве Пётры й Паула больш старую пратэсу гэтага цэху з датай і надпісам: «Збудавана Віцебскім Гандляром Янам Гваздом 1805 году, Сакавіка 9 дню, на рацэ Дзвіне плаваючыя Господа Кормшыкі». На ёй з аднаго боку так сама было намалёвано «хаджэнне на водах», але з другага боку, паводлуг слоў Семятоўскага, мабыць і памыковых, быў абраз увядзення, а не благавешчання.

Пратэса № 2²⁾, на зялёнym шауковым палотнішчы, цікава па композыцыі. Тутака з аднаго боку намалёваны Язэп і Марыя, якія вядуць за ручкі маладзенца Ісуса, а з другога—«Ухваленне чарапунікаў (пакланенне валхвоў): дзеяць фігураў у фантастычных нацыянальных вопратках; сярод іх два арабы, пры чым адзін на вярблюдзе. Адзін чарапунік у сярэдневяковай вопратцы. Ніякага надпісу на пра-

¹⁾ Паводл. інв. опіс Муз. аддз. II, А., № 292.

²⁾ Паводл. вол. с. Аддз. II, А., № 294.

тэсе няма, але мажліва думаць, што гэтая пратэса Каждыцкага цэху, дзеля таго што брацкім абразом у брацкай царкве гэтага цэху Заручэўска - Вакрасенскай быў абраз ухваленны чаравінкаў, які існуе й зарн.

Судзячы па захованасці ёй характару малюнку пратэсы № 1 і № 2 іх мажліва аднесці да першай паловы XIX ст.

Пратэса № 3¹), на залаціста-шаўковай тканіне, таксама цікава паводлуг композыцыі свайга малюнку. З аднаго боку Матка боская ў каруне з узьдзетымі для малітвы рукамі і на трудах яе хлапец Ісус, у ваднай руцэ яго кніга, а другая, двухперсна бласлаўляючая, паднята ўгору. На другім баку пратэсы намалёвана каранаванье маткі боскай сьв. Тройцай; Матка боская топча зъмея, які тримае ў роце яблыка. Знізу надпіс папольску: «Ten obraz sprawiony kosztem... (далей слова дрэнна захавалася і мной не разобра-на) ²). Pastuszewskiego Roku 1839 тка Februaria». На вялікі жаль гэты надпіс азначае толькі час стварэння пратэсы, але не дае мажлівасці азначыць, да якога цэху яна належала. Ня можа ў гэтым стасунку дапамагчы й брацкі абраз ³) каранаванья маткі боскай, які знаходзіцца ў музэі й які падобен паводлуг композыцыі й малюнку да малюнку на пратэсы з тae прычыны, што няма ведаў з якой царквы яна паступіла ў музэй.

Пратэса № 4⁴) на бірузовай шарсцянай тканіне, старая й зусім сапсанавая. З аднаго боку намалёвана багаяуленыне, а з другога нараджэнне Хрыста: знізу съяды ледзь прыкмет-

¹⁾ Паводл. воліс аддз. II, A, № 296.

²⁾ «Kwas tum».

³⁾ Думаць гэтак дае права тая беражлівасць і пашана з якой гэты абраз захоўваўся: палотно, на якім ён намалёван на клеена на дошку, дошка апраўлена ў залачоную рамку з аздобамі, пад шклом, а гэта рама устаўлена ў вялікую мастацкай разьбы раму, ахварбованую ў зялённую масльянную хварбу.

⁴⁾ Паводл. воліс. аддз. II, A, 298.

нага польскага надпісу й даты 184... (апошняя цифра съцёрлася).

Пратэса № 5 Цэху Шаўкоў¹) з цёмна-сіняга паўшоўку; з аднаго боку намалёвана матка боская, што трymае на руках хлопчыка Хрыста з крыжам у ваднай руцэ і дзяржавай у другой; на працілеглым баку малюнак двух святых, без абавязачнення іх іменінія, па над імі усёбачнае вока; знізу надпіс: «Хоренга Вітепскай сапожнай Управы исправлена за бытнасть... Да-вгаль 1848..». Палотнішча разарваны, абраз разарваны.

Пратэса № 6 Слясарна-Кавальскага цэху²) з шаўковай брудна-зялёнай тканіны; з аднаго боку малюнак арханела Міхайлы з вагнявым мечам у руцэ і надпіс па расійску: «Слесарно-Кузнечного цеха»; з другога боку малюнак Кузьмы й Дам'яна і той жа надпіс. Судзячы па добрай захованасці ёй характару млюнкаў і надпісу пратэса напісана ў другой палове XIX ст.

Пратэса № 7 на цьмяна-шарсцяяным палотнішчы, размалёваным залацымі ўзорамі³); з аднаго боку абраз нерукаворнага Спаса, з другога малюнок эвангелістага Луکі, які, седзячы перад мольбертам, накідае эскіз образа маткі боскай. Надпісу няма, але, судзячы паводлуг сужэту малюнку, мажліва дагадвацца, што гэта пратэса молярнага цэху. Па адзнакам яна таго-ж часу, што й № 6.

Пратэса № 8. Каменна-тынкаваль-нага цэху⁴) на паўшоўковай вішневага колеру тканіне, добрай захованасці. З аднаго боку абраз праабражэння з надпісам унізе: «Каменьно-щекотурной и гаршечной Управы 1874 г.»; з другога боку малюнак Міколы цудатворцы і унізе надпіс: «каменьно-щекотурной и гаршечной Управы».

¹⁾ Воліс аддз. II, A, № 299.

²⁾ Паводл. воліс. Аддз. II, A, № 291.

³⁾ Паводл. воліс. Аддз. II, A, № 297.

⁴⁾ Паводл. воліс. Аддз. II, A, № 293.

Пратэса № 9 мясыніцкага цэху³⁾ з чырвонага шоўку; з аднаго боку малюнак Ускрасення Хрыста, з другога вялікамучаніцы Барбary, унізе надпіс славянскаю вязьзю: «Віцебскага мясяніцкага цэху 1887 г.».

Я не раблю ацэнкі мастацкага значэння брацкіх абразоў і малюнкоў на пратэсах: гэта справа спэцыялістага.

Малая колькасць музэйнага матар'ялу, цяжкія умовы карыстаньня на-
вуковай літаратурай данага прад-

мету, якая маецца ў нязначным ліку й спатыкаеца надта рэдка, зьяўляюцца прычынай таго, што мой даклад прыпадымае толькі кусок за-
слоны, якая шчыльна захоўвае ад нас мінулае жыццё працоунае клясы Беларусі. Але я буду здаволен, калі мая праца зъявіцца штурхачом для маладых дасьледчыкаў мінулага Беларусі да працы на закранутаму мною пытанню.

М. Віцебск.
18-го Кастрычніка 1924 г.

³⁾ Паводл. вопіс. Аддз. II, А, № 295.



Герб г. Віцебска 1597 г.

М. І. Касьпіровіч.
(Сябар Таварыства).

Народны орнамэнт.

«І тчэ, забыўшыся рука,
Заміж пёрсідзакага ўзору,
Цвятотк радзімы васілька»...

M. Байдановіч.

Наша краіна багата хараством. Народ наш любіць яго й усюды й заусёды стараецца прыаздобіць сябе. Калі ён будзе хатку сваю—прыхарошиць яе рознай разъбой, калі тчэ—выснует ўзоры, на тканіне вышые орнамэнтавыя ўкрасы, а не то й наб'е, надрукую іх набойкамі. Кніжкі свае—убярэ застаўкамі, канцоўкамі, залатымі пачатковымі літарамі, кахляныя печы—фантастычнымі малюнкамі, паясы—vasилькамі. Усё, чым ён карыстаецца, нават пугаўё, што паганяе валоў, узбагачваецца орнамэнтам, украсамі.

Орнамэнт гэты падзяляецца, на геомэтрычны, расьлінавы й жывёлавы. Трудна сказаць які з іх багацейшы. Адзін з другім сустракаюцца, адзін падменьваецца другім. У тканінах, лзе нітка трymаецца простае лініі пераважвае геомэтрычны й расьлінавы орнамэнт з сваймі „капыцікамі”, „крыбулямі”, „кругамі”—квадратамі й д. п. У драўлянай разьбе, кніжных аздобах і г. д. пануе жывёлавы з сваймі гусямі, рыбамі, сабакамі, людзьмі й д. п., адзежы—расьлінавы з василькамі, дурманом, пэляргоніямі і г. д.

Пахаджэньне нашага орнамэнту хаваецца ў сівой ста-расьветчыне нашае дагісторыкі, а тамака звязваецца з украсамі іншых народаў. У золак свайго бытаванья ён звязаны з візантыйскім, пэрскім, а так сама грэка—рымскім. У наступным ён таксама знаходзіцца ва ўзаемаўплыве з суседнімі народамі. Але за доўгія сотні год гістарычнага свайго развиціцца ў пакуты ў царской турме народаў, наш народ расправаў і захаваў яго орыгінальным самабытным да нашых дзён.

І не адно узор любіць наш народ, а таксама й багатае спалучэньне фарбаў, іх пералівы ў адценінях. Часцей за ўсё

Узор орнаменту на адзежы.

Увага. Іншія ілюстрації па незалежним прицьнам не могли быць зъмешчаны.



ў нас спатыкаецца белы, шэры, зялёны, малінавы й чорны колеры і іх пераходы, пералівы. Часамі украсы на суконных коўдрах складаюцца адно з каляровых плямаў, утвараючых надзвычайна моцнае ўражаньне.

Цяперака, калі йдзе поўным бегам вывучэнье беларускага мастацтва, неабходна зьвярнуць увагу й на гэтую нясчарпаемую крыніцу яго—нарадны орнамэнт.

Як узор яго мы даем тутака малюнкі некалькіх простых формаў. Але гэтым нельга абмяжавацца. Неабходна усім, хто можа трymаць аловак у руках, узяцца за зарысоўку народнага орнамэнту, каб хоць у адбітках захаваць яго для далейшай стылізацыі й распрацоўкі. Зарысоўваць трэба нічога не зъмяняючы, ні дабаўляючы: даваць больш чым дакладную фотографію. Да таго трэба паказаць, дзе, калі й кім зроблена зарысоўка; для апрацоўкі іх трэба адсылаць Віцебскаму Акруговому Таварыству Краязнаўства (Віцебск, Акрана).

Нават да сталай іх навуковай апрацоўкі, гэтыя зарысоўкі могуць паслужыць і мастакам Беларусі ў іх працы і выкладчыкам графічных мастацтваў у сямілетках.

Віцебск, 1.3.25.

Архівы і архіўная праца ў Віцебшчыне.

(Даклад на агульным сходзе Таварыства 2 лістапада 1924 г.).

Думаюць, што старадаўнасць архіваў у вялікім княстве Беларуска-Літоўскім ня ўсходзіць вышэй 1387 г., калі было дадзена Магдэбургскае права месце Вільні.

У статуце караля Яна-Альбэрта, выданым у 1496 годзе, ужо сустракаем пастанову аб ахове земскіх кніг судовых мест. Больш подрабязна аб архівах гаворыцца у Беларуска-Літоўскім статуце, (выданым у 1588 годзе). Пунктам 2-м разъдзелу 4-го Статута устанаўляецца што ўсе старасты, землі й паветы у замку або дварэ судовым—павінны адвесці пад архівы бяспечныя хавальні. З гэтага можна заключыць, што да часу выдання Статуту ўжо існавала шмат паасобных архіваў, раскіданых па месцах, замках і дварох Беларуска-Літоўскага гаспадарства, у склад якого уваходзіла і сучасная Віцебшчына.

Гэтыя архівы і архівы наступнага часу, як відаць, не заўсёды захоўваліся належным чынам, на што показываюць неаднаразовыя сэймавыя пастановы аб ахове іх. Часцей усяго гінулі архівы ў часы ваенных дзеянняў, дзеля якіх Беларусь зьяўлялася арэнай барацьбы 2-х дзяржаў: Маскоўскай і Рэчы Паспалітай.

З прылучэннем Беларусі да Расіі, захаваўшыся архівы ранейшых устаноў, перайшлі у веданне атпаведных устаноў Расійскае ўлады. Гэтыя архівы, асабліва за старыя часы, для Расійскіх устаноў зьяўляліся непа-

трэбным балястам, чаму і на захаванье іх не звярталася належная увага.

Так цягнулася да 1852 году, калі, урэшце была звернута належная увага на маючыяся у Беларусі актавыя кнігі, «важные в археологическом отношении и составляющие единственные в своем роде, материалы для отечественной истории» і 2 красавіка 1852 году пасылаваў загад Урадаваму Сыноду аб устанаўленні цэнтральных архіваў у Вільні, Кіеве й Віцебску. Цэнтральны архіў у Віцебску прадназначаўся дзеля згуртаванья і захаванья ў ім старадаўных актавых кніг тубэрнія ў Віцебске і Магілеўске за мінулыя сталецці, уключна па 1799 год.

З 1852 году й пачаліся падрыхтоўка й прыёмка у архіў захаваўшыхся даволі каштоўных гістарычных дакументаў. У першым томе, «историко-юридических материалов» дaeца цікавае апісанье захаванасці гэтих дакументаў: «внешность актовых книг носит ясные следы участі, какоі подвергались они, и от разных случайностей, и от небрежного хранения: есть книги, из Полоцких, до одной трети обгоревшие и с корешка и с обреза; на иных книгах видно, что они мокли, в большинстве же повреждены от хранения в сырых местах и от перевозки в 1812 году; Оршанские книги в самом жалком виде: оборваны, многие без начала,

без конца, без шнура и печати комиссии для поверки актовых книг, а потому утратили всякое юридическое значение; актовых книг недостает за многие годы... Акты Магдебургии Витебской исчезли бесследно».

У Цэнтральным Архіве у Віцебску былі сабраны меставы й земскія актавыя кнігі, пачынаючы з XVI веку, па Віцебскай і Магілеўскай губэрнях усяго 1706 кніг і 206 спраў. Архіў знаходзіўся у веданні Міністэрства Унутраных Спраў і пад непасрэдным наглядам, спачатку генэрал-губэрната, а затым мяйсцовага губэрнатара.

У 1903 годзе было пастаўлены Цэнтральны Архіў старадаўных актаў у Віцебску злучыць з гэткім-ж у Вільні, што й было зьдзейсьнена у 1908 годзе перавозкай кніг Віцебскага Архіва ў Вільню. Штат Цэнтральнага Архіва ў Віцебску складаўся да 1869 года з 3 чалавек: архіварыуса, памоцніка архіварыуса і пісца 2-га разраду. У 1869 годзе, па хадайніцтву мяйсцовага губэрнатара, штат быў зьведзен да двух чалавек: архіварыуса і канцылярскага чыноўніка. З гэтага-ж году Міністэрства Унутраных Спраў пачало выдаваць архів сродкі на выданье дакументаў, якія ў ём захоўваліся. Да гэтага часу архіў прымаў удзел толькі у выданьнях Віцебскага Вучэбнага Вокругу. Думка аб асобным выданьні актаў, што захоўваліся у Віцебскім Цэнтральным Архіве, належыла Міністру Унутраных Спраў П. А. Валуеву, які, сазнаючы карысць зъбражэння матарыялаў у Віцебскім Цэнтральным Архіве ад усіх вypadковасцяў, лічыў паставіць у абавязак архіва, выдаваць, усе тыя матарыялы, якія могуць адносіцца да гістарычнага быту беларускага краю.

Першы выпуск «історико - юридических материалов», выцягнутых з актовых кніг губэрняў Віцебскае і Магілеўскае, што захоўваліся у Цэнтральным Архіве ў Віцебску — вышаў

з друку у 1871 годзе. Усяго выйшла у съвет гэтага зборніку трыццать два выпускі.

Калі па першаму падзелу Рэчы Паспалітай у 1773 годзе Віцебская губэрня адыйшла да Расіі, і з гэтага часу на тэрыторыі яе пачынаюць сваю дзейнасць Расійскія установы, частка архіваў судовых mest, як павятовых судоў, Віцебскае палаты грамадзянскага суду і Магістратаў за час па 1799 год, згодна палажэння аб Цэнтральных архівах, была перададзена у Цэнтральны архіў у Віцебску.

Што датычыцца архіваў іншых установ, дык яны знаходзіліся пры іх, а пасля вызвалення сялян у 1861 г. і з уядзеннем у 1864 годзе палажэнняў аб земскіх установах і судовае рэформы, архівы гэтых перайшлі ў веданнне новаўтвораных органаў.

Папытаемся даць кароткую харектарыстыку палажэння архіваў Віцебскае губэрні, з часу прылучэння яе да Расіі да часоў рэвалюцыі 1917 г.

У 1812 годзе Віцебская губэрня сталася ваенным тэатрам, і награмаджаныя, за першыя сорак год расійскага панаванья архівы панеслы цяжкія страты. З прычыны загаду «беларускага» ваеннага губэрнатара, Віцебскі Грамадзянскі губэрнатар у дзіні ўночы 6 чэрвеня 1812 году выдаў указ, каб губэрскія управы і ўсе губэрскія й павятовыя прысусьціўніцтвы мейсцы прыгатавалі свае архівы для перавозкі ў Ноўгарад. Частка архіваў была накіравана ў Нэвель, а адтуль у Вялікія Луки.

Архіў дваранскага сабраньня быў вывезен нават у Лугу. Бязумоўна перавозка архіваў адбілася на іх захаванасці.

Так пры перавозцы архіва дваранскага сабраньня былі згублены: меставыя і земскія кнігі Віцебскага Ваяводства за 1718 год і з 1746 да 1772 году.

Але ня ўсе архівы пасьпелі вывезьці і яны падпалі разрабаваныю; так згінула частка астаўшыхся ў Віцебску кніг Дваранскага Сабраныя. Ва указе Губэрскага Праўленыя ад 21 красавіка 1813 году гаворыцца:

«Во время вторжения в гор. Витебск неприятельских войск губернская архива разбита оными, в том числе с 1800 по 1809 год дела канцелярии Гражданского и бывшего в Белоруссии генерал-губернатора З. Г. Чернышева, книги и предписания с 1772 года по 1778 год разграблены и растищены... и французским каким то генералом взяты из архивы двенадцать планов разграничений Витебской губернии и реки Двины».

Калі ня ўсе губэрскія ўстановы пасьпелі вывезьці свае архівы, дык трэба лічыць, што большая частка іх у павятовых местах засталася на майсцох і была зынішчана ворагам.

З 1803 да 1856 году места Віцебск зьяўляецца месцапрабывањнем суперша Беларускага ваеннага губэрнатара, а затым генэрал-губэрнатара. Тутака асяродкуеца ўпраўленыне Віцебскага, Магілёўскага, Смаленскага, Менскага і нават Калускага губарнатарап і ўпраўленыне гэтых губэрняў. Губэрскі архіў расьце; пашираюцца архівы і іншыя устаноў. У 1845 годзе Губэрскі архіварыус адмаўляеца нават ад прыёму ў архіў спраў генэрал-губэрнатара. Вызначаеца комісія для разборкі архіва і выдзяленыя спраў, належачых зынішчэнню.

У рапарце сяброу гэтае комісіі ад 28-га лютага 1849 году гаворыцца: «Обозрев архив, нашли, что в нем ни в какое время года заняться разборкой дел невозможно, как по сырости и холду, так и по тесноте и неимению свободного места, ибо весь архив наполнен делами до того, что одному только возможно пройти в середину между полок». У якім стане знаходзіліся архівы ў павятовых местах, съведчыць тое, што начальнік

губэрні пры рэвізіі ў 1859 годзе павятовых прысусьцвенных мейсц Міністэрства Унутраных Спраў, знайшоў іх архівы перапоўненымі вырашанымі справамі. З прычыны гэтага з дазволу Міністэрства Унутраных Спраў, у тым жа годзе ў ва ўсіх павятовых местах былі ўтвораны комісіі для разборкі архіваў з мэтай выдзяленыя матарыялаў належачых зынішчэнню.

Што датычыцца Губэрскага Архіву, дык ён па зачыненыні ў 1856 годзе генерал-Губэрнатарства, значна зыменшыўся, бо частка спраў была перасланы у Смаленскае губэрскага управаўленыне; некаторыя запатрабаваны былі для справак у Міністэрства Унутраных спраў, Сынод, Галоўны Штаб, адкуль ня ўсе былі звернуты назад. Такім чынам, на працягу толькі красавіка-чэрвеню месяцаў 1856 году было адасланы 999 спраў.

З правядзеным судовае рэфэрмы ў 1864 годзе, у 1868 годзе быў выданы цыркуляр Міністэрствам Унутраных спраў за № 513 аб перадачы ў веданыне губэрскіх стастыстычных комітэтаў разбору архіваў судовых мейсц, якія зачыняліся. У гэтым жа годзе 12 чэрвеня было зацверджана зданыне Дзяржаўнага Савету, якім дазвол на зынішчэнне непатрэбных архіўных спраў у местах і паветах аддадзены быў майсцовым Губэрскім начальнікам. На падставе гэтага быў выдадзены цыркуляр Міністэрства Унутраных Спраў ад першага лістапада 1867 году за № 10.241 аб парадку зынішчэння непатрэбных архіўных спраў меставых агульна-грамадзкіх установаў. Згодна гэтаму цыркуляру разгляд съпісаў, вызначаных да зынішчэння спраў укладаўся на Губэрскія Стастыстычныя Комітэты.

Аб выніках разборкі архіваў можна судзіць па наступных прыкладах: захаваліся весткі, што Віцебскім Губэрскім Стастыстычным Комітэтам былі перагляданы съпісы: ў 1867 годзе— усіх спраў Віцебскага Указу грамад-

зянскае аховы па дабрачынай частцы, з якіх прызнана было заставіць дзеля захаваньня 197 спраў за 1876—1850 гады.

Больш усяго згубіла Віцебская губ. архіўных матар'ялау у 80 г. г. мінулага сталецца, аб якіх загаварылі нават у «Історическом Вестнике» (1885 год кніга XIX). За 1881, 1882, 1883 гады было прадана аднаму з Віцебскіх гандляроў да 3.000 пудоу (па 1 руб. 18 кап. за пуд.) дакумантаў Палацкага Намесніцтва, а у 1884 годзе «звыш 1000 пудоў» спраў двух генэрал губарнатарстваў па губэрніях Віцебскай, Магілеўскай і Менскай. Апошнія дакуманты былі добрай захаванасці, схыты ў кнігі і большай часткай пераплецены ў палатно.

Былі падобныя выпадкі губельнія гістарычных дакумантаў і у 90-х гадох. У архіве Віцебскае Скарбовае Палаты «по случаю большого накопления дел и по неимению описей» у 1893 годзе кірауніком Палаты была назначана комісія з супрацоўнікамі палаты для разборкі архіва і для адзначэння часу хаваньня, і зынішчэння спраў; у 1898 годзе ў другі раз былі назначаны супрацаўнікі Палаты для паверкі і занясеньня іншых спраў у съпісы. Вынік гэтага чыноўнага разбору былога багатага архіву быў наступны: справы XVII сталецца праданы з аукцыёну прыватным асобам, згодна дазволу Дэпартамэнту Дзяржаўнае Скарбніцы. Шмат архівау згінула ў Віцебскае губэрні і ад пажару. Есьць весткі, што ў часы пажараў, што былі у Полацку у 1837 і 1860 гадох згінула частка архіву павятовага суда і частка меставых і земскіх кніг Палацкага ваяводства.

Моцна цярпелі архівы і ад нядбайнага іх захаваньня: ў Полацку былі архівы, якія зымішчаліся ў «каком-то курятніке, где дела едят мыши и крысы», а ў Лепелі пры Павятовай Паліцэйскай Управе, у сувірні размешчаны справы за часы з 1795 па 1900 г.

Не успамінаю тутака аб хаваньні архівау у Віцебску і павятовых месцах на гары хат і ў скляпох, як зьяваў зусім звычайных.

З устаноў навуковага характару ў Віцебску існавалі Вучоная Архіўная Комісія і Аддзяленыне Маскоўскага Археолёгічнага Інстытуту з археолёгічным факультэтам. Першая была адчынена 10 верасьня 1909 году, а другое — 27 кастрычніка 1911 году.

Вучоная Архіўная Комісія, зьяўляючыся па свайму палажэнню ўстановай зусім безпраунай, як выразіўся старшыня яе у 1914 годзе на зыездзе вучоных архіўных комісіяў у Пецярбургу, ня мела ні сродкаў, ні нават свайго ўласнага будынку. Яна нават ня мела права агляду архівау.

Калі мы вярнуліся раз з агляду архіву, начальнік губэрні паміж іншым, сказаў «я слышаў, что Вы осматривали архівы. Конечно, в Полоцке, где Вас так хорошо знают, где Вы пользуетесь особым расположением, там, конечно, Вам все покажут. Но если Вы, или кто либо из Ваших сочленов пожелает ехать в другие города, то Вы пожалуйста предупредите, чтобы не случилось каких-либо недоразумений; вдруг в селе, или в mestечке, где Вас не знают, спросят; а какое Вы имеете право осматривать архівы? Выйдет неприятность, и придется мне административное взыскание налагать». Адзінае права, якім карысталася Вучоная Архіўная Комісія — гэта было права перагляду съпісаў спраў, вызначаных установамі да зынішчэння. Карыстаючыся гэтым правам, Віцебская Комісія стрымлівала установы ад зынішчэння дакумантаў па уласнаму жаданню і дапамагала захаванню каштоўных гістарычных дакумантаў.

Заслуга яе ў гэтых адносінах яшчэ больш павялічаецца калі дабавіць, што у Віцебскую Вучоную Архіўную Комісію прысыпалі съпісы для перагляду ня толькі установы Віцебскае

губэрні, але і Магілёўскае, Віленскае, Ковенскае, Горадзенскае і іншых. З большаштоўных дакументаў, прызнаных належачымі да захаваньня Віцебскай Вучонай Архіўнай Комісіі быў укладвены так-званы «Історыческій Архіў» што меў у сабе каля 314 нумароў дакументаў.

Некаторыя з іх увайшлі ў выданьне Комісіі. На працягу 1910—1916 гадоў, Вучоная Архіўная Комісія выпусціла адзін том сваіх «Трудов» і трэх томы «Полоцко-Вітебскай Старины».

Пасылья Каstryчнікаве Рэвалюцыі Вучоная Архіўная Комісія, пазбаўленая раскватараўанымі ў месце вайсковымі аддзеламі, прытулку для сваіх: бібліятэкі, архіву й музэю, і пазбаўленая якой бы то ні было другой дапамогі, 12 красавіка 1918 году, пастановай агульнага сходу сяброў зачынілася, перадаўшы усю свою маёмасць Віцебскаму Аддзяленню Маскоўскага Археолёгічнага Інстытуту.

Апошнія мела Археолёгічны Факультэт і мела мэтаю падрыхтоўку архівістых. Абслугоўвалася Аддзяленне галоўным чынам пры езджымі з Масквы профэсарамі. Да 1918 году склад вучняў складаўся з сапраўдных слухачоў—з вышэйшай асьветай і вольнаслушачоў з ніжэйшай і сярэдніяй адукцыяй. Слухачоў на археографічным факультэце было зауседы значна менш, чым на археолёгічным. Да гэтага трэба дадаць, што, гэта, ў большасці выпадкаў былі людзі, якія ўжо займалі розныя пасады ва установах места Віцебска.

Па сканчэнні Інстытуту яны, звычайна, заставаліся ў ранейшых сваіх установах, прымаючы удзел у працах Вучоне Архіўнае Комісіі толькі ў вольны час.

Адно нязначны лік іх, а таксама скончышчых рэорганізаваны першага лістапада 1918 году Інстытут вядуць працу ў Архівах. Матарыяльная незаўсяспечанасць архіўнага працаўціка ухіляе ўсіх ад службы ў архіве. Як

да выданьня дэкрэту 1-шага чэрвеня 1918 году, так і пасылья гэтага Віцебскага Аддзяленніе Маскоўскага Археолёгічнага Інстытуту прыймала жывы ўдзёл у архіўным будаўніцтве ў губэрні. Асобнага друкаванага органа Інстытуту ня было. Уся выдавецкая дзеяльнасць Інстытуту і яго аддзяленнія, была згуртована ў Маскве, дзе выходзілі як «Запіскі» Інстытуту, так і асобныя выданыні. У Віцебску друкаваліся толькі скарочаныя курсы для студэнтаў і ў апошнія часы этнографічнай комісіі пры аддзяленні Інстытуту выдаваўся журнал «Белорусскій этнограф».

У сувязі з зачыненьнем наагул археолёгічных Інстытутаў у Р.С.Ф.С.Р. 30 чэрвеня 1922 году было зачынена і аддзяленніе Маскоўскага Археолёгічнага Інстытуту ў Віцебску.

Цяперака піройдзэм да архіўнае працы ў стану архіваў Віцебшчыны пасылья рэволюцыі 1917 году.

Як пасылья Лютэйскаяе, так і пасылья Каstryчнікаве рэволюцыяу архівы ўстаноў Віцебшчыны дарэвалюцыйнага пэрыяду заставаліся на ранейшых мейсцах і трymаліся каля новых устаноў. Часта старыя архівы знаходзіліся пры установах, дзеяльнасць якіх ня мела нічога агульнага са зъместам ранейшых архіваў. Такая залежнасць абумоўлівалася толькі мейсцам знаходжання архіваў. Дзякуючы такому стану архіваў, новыя установы, незацікаўленыя практична ў іх, не выяўлялі клопату да захаваньня старых архіваў. Спэцыяльны ж архіўнан установы, якая б кларапіціся аб архівах у першыя часы Рэвалюцыі у Віцебшчыне ня было. Існаваўшая яшчэ у першы час рэвалюцыі Вучоная Архіўная Комісія ў 1918 годзе на працягу Галоўнае Управы Архіўнымі Справамі з Пецярбургу, даць весткі аб стане архіваў у Віцебшчыне, адказала, што яна будзе працаўца толькі калі ёй будуть дадзены грошовыя сродкі. 26-га Каstryчніка таго ж

1918 году, Губэрскі Аддзел Народнае Асьветы, знаходзячы дзеля сябе цяжкім абслугоўаньне Губэрскага архіву, перадаў яго Віцебскаму Аддзяленню Маскоўскага Археолёгічнага Інстытуту. Клапоцячыся наагул захаваньнем помнікаў старасьветчыны, Аддзяленне Археолёгічнага Інстытуту, зрабіла тое, што ў пачатку 1919 году пры Губэрскім Аддзеле Народнае Асьветы быў адчынены Архіўны пад'аддзел. Але праз 2—3 тыдні, пры рэарганізацыі аддзелу, новым яго загадчыкам, пад'аддзел гэты быў зачынены. Да гэтага-ж часу належыць і назначэнне Галоўным Архівам асобнага упаўнаважанага ў м. Смаленску на заходнюю комуну ў склад якой увходзіла й Віцебшчына. Урэшце пастановай ад 31-га сакавіка 1919 году, Галоўнай Управай Архіўныхімі справамі быў вызначан упаўнаважаны на Віцебшчыну, а з 1-га жніўня ў Віцебску пачала працу Губэрская Архіўная Управа.

З падчыненнем сваёй дзейнасці, губэрскім упаўнаважаным, для азначэння установаў губэрні, з дэкрэтам 1-га чэрвеня 1918 году, аб рэорганізацыі і цэнтралізацыі архіўных спраў у РСФСР і палажэнням аб губэрскіх архіўных управах, была выпрацавана абавязковая пастанова. Пастанова гэта, (пасля зацверджання яе 19 траўня 1919 году Віцебскім Выканаўчым Комітэтам), былі разасланы ўсе губэрскія, павятовыя і валасныя установы.

Затым ўсе гэтыя установы быў разасланы анкетны ліст даведкава статыстычнага аддзелу Галоўнага Архіву. Вынік быў дрэнны: ліст Галоўархіву паказаўся вельмі складным для павятовых і валасных установаў. Затым быў выпрацаваны больш простыя анкеты — адна для архіву, устаноў павятовых і меставых, а другая для валасных архіваў. Анкеты гэтыя, пры асобных адносінах, былі разасланы ў 1920 ўсе павятовыя і валасныя установы і неадна-

зова паўтаралася іх разсылка, і ў 1921—1924 гадох.

Шляхам разсылкі аптыальных лістоў і анкет, перепіскі, камандыровак супрацоўнікаў у паветы і абыследовання на мейсцах архіваў Віцебску, губэрнскім архівам атрымліваліся весткі аб архівах зачыненых установаў, што знаходзіліся на тэрыторыі губерні. На аснове сабраных вестак, у залежнасці ад разъмераў забясьпечнасці таго ці іншага архіву ад разрабавання і гатоўкі сіл і сродкаў, архівы прымаліся ці ў непасрэднае веданье Губархіву ці браліся на падлік. Прынятая ў непасрэднае веданье архівы ці перавозіліся у спэцыяльныя актахавалішчы, што мела мейсца ў Віцебску і Вяліжы, ці заставаліся ў ранейшых сваіх памяшканнях і аблугоўваліся супрацоўнікамі Губархіву.

Сабраныя паказаным вышэй шляхам весткі, даюць і прадстаўленне аб тых стратах, якія ў архіўных адносінах, панесла губэрня. Частка Віцебскае губэрні была акупавана немцамі, палякамі і латышамі; частка і места Віцебск быў ў непасрэдным тылу ваенных дзеянняў. Архівы гінулі ў раёне ваенных дзеянняў; цярпелі яны і ў тылу ад раскватараваных вайсковых аддзелаў. Гінулі архівы і ў сувязі з падзеямі рэвалюцыі.

Частка іх была выкарыстана ўстановамі, на канцэлярскія патрэбы, дзякуючы папяроваму крызісу. Самы цяжкі час перажываў Віцебскі Губархіў у 1920 годзе, калі Галоўархівам быў зроблены загад аб выдачы Губэрскому Аддзелу Утылізацыі 5000 пудоў архіўных паперы.

23-га чэрвеня 1920 году за № 2054 Віцебскім Губэрскім Ваенна-Рэвалюцыйным Комітэтам быў разасланы ва ўсе Губэрскія установы і Павятовыя Выканаўчыя Комітэты цыркуляр з загадам перадаць губэрскаму аддзелу Утылізацыі ўсе «ненужныя архивы».

Вялікай працы каштавала дабіца адмены гэтага цыркуляру. Але ўсёж

некаторыя архівы былі страчаны: быу як выясняліся потым, перададзены дзеля вырабкі на паперу архіу Віцебскае Павятовае Паліцэйскае Управы і Управы Віцебскае Павятовае Паліцэйскае Варты. Пацярпелі амаль што ўсе архівы места Воршы — частку іх пасьпелі «утылізаць», а застаўшыся былі зьевезены ў вадзін агульны склад пры Павятовым Аддзеле Народнае Асьветы дзе яны й зараз ляжаць не разабранымі. У 1922 годзе пасъследавалі два загады аб ахове архіваў: тэлеграмма Рэвалюцыйнага Ваенага Савету Рэспублікі вайсковым аддзелам ад 20-га траўня за № 2558 і радыётэлеграмма Старшыні Усерасійскага Цэнтральнага Выканаўчага Комітэту ад 9-га чэрвеня за № 13833. Апошняя з іх была мясцовым Губэрскім Выканаўчым Комітэтам, дзеля спаўненьня разасланая ў ва ўсе губэрскія установы і павятовыя выканкомы але абодва гэтыя загады для Віцебскае губэрні зьяўляюцца ўжо некалькі спознеными: ў крûгабег ваеных дзеяньняў у губэрні яны зрабілі-б вялікую дапамогу у справе захаваньня архіваў.

Шматлічныя павятовыя установы і валасныя выканаўчыя комітэты ня гледзячы на неаднаразовыя і настойныя запатрабаваныні яшчэ да гэтага часу ня далі вестак аб лёсে былых пры іх архіваў дарэвалюцыйнага кругабегу. Не хапае шмат якіх невялікіх архіваў і ў Віцебску, але яны не занесены ў лік згінуших, таму што аканчальна не устаноўлена яшчэ, калі і пры якіх абставінах яны загінулі.

Як на прыклад таго на колькі асьцярожна трэба констатаваць згубу таго ці іншага архіву, пакажу на тое, што частка архіву Губэрская Жандарскае Управы, які лічыўся ўжо аканчальна страчаным у часы Лютаўская Рэвалюцыі, ў бягучым годзе кім-то была згадзена ў мясцовы комітэт К.П.(б).Б.

Да гэтага часу не удалося яшчэ аканчальна выявіць лёс 57 архіваў

больш буйных дарэвалюцыйных установу.

Пераходзячы да агляду архіваў места Віцебску і яго губерні лічу неабходным спыніцца на губэрнскім цэнтральным архіве.

Асноваю гэтага актахавалішча паслужыў архіу Віцебскае губэрскае управы, ці, як яго раней называлі, Губэрскі архіу. Гэты архіу да рэвалюцыі складаўся з 39 архіўных фондаў. Пасля рэвалюцыі спачатку Аддзяленнем Маскоўскага Археолёгічнага Інстытуту, а затым мясцовым Губэрскім Архіўным Кірауніцтвам, ён пачаў папауняца архівамі зачыненых установаў, такім чынам гэта актахавалішча паступова стала Цэнтральным Губэрскім Архівам, які цяперака за захоўвае 116 паасобных архіўных фондаў. Па зьместу свайму яны тычацца амаль што ўсіх бакоў мясцовых жыцця. Старадаўніца дакументаў Цэнтральнага архіву належыць да канца XVI сталецца. Большасць жа дакументаў належыць да канца XVIII і XIX сталецца.

Поўны пералік архіўных фондаў увойдзе ў паказальнік Віцебскага Цэнтральнага Архіву, які будзе скончаны складаньнем у недалёкай будучыне. Апрача губэрскага цэнтральнага архіву ў непасрэдным веданні губ. архіву знаходзяцца яшчэ 2 актахавалішчы: архіу былога Акружнага Суду і Нотарыяльны архіу. Абодва гэтыя архівы былі губ. архівам прыняты ў 1921 г.

Архіу былога акруговага суду мае ў сабе 18 архіўных фондаў. Нотарыяльны пры перадачы яго губархіву, выяўляў бязладную гурбу книг і спраў, з якіх у 1919 годзе мясцовым судом і Аддзелам Народнае Асьветы выцягвалася чистая папера. Архіу гэты прыведзены на працягу 1921—1922 г.г. у належны выгляд.

Усяго ў непасрэдным веданні архіву анаходзіцца 135 архіўных фон-

даў, размяркаваных у трох асобных актахавалішчах у Віцебску.

Апрача архіўных фондаў трох адзначаных вышэй актахавалішчаў, у м. Віцебску, есьць яшчэ 23 архіўных фонды, на падліку архіву; з іх: 9 архіваў губэрскіх і павятовых установаў і іншых архіваў 14. З ліку Віцебскіх архіваў перавезена губархівам у губэрскі цэнтральны архіў 31 архіўны фонд дарэваліцыйнага часу; у гэты лік уваходзіць 8 архіваў, эвакуіраваных у 1915 годзе у Віцебск устаноў іншых губерняў.

У м. Віцебску зарэгістравана гібелль 9 архіваў, а ўласна: у сувязі с падзеямі рэвалюцыі загінулі 3 архівы, ад пажараў за часы рэвалюцыі 2, пры пераездзе устаноў з аднаго мейсца на другое — (адзін), перададзена аддзелу утылізацыі 2 і пры ліквідацыі устаноў 1.

Пярэдзем цяперака да архіваў на Віцебшчыне. Для выяўлення становішча архіваў на паветах, губархівам, пачынаючы з 1919 году, разсылаліся апытальныя лісты. Як гаварылася раней, на аснове атрыманых вестак павятовыя архівы браліся галоўным чынам, на вучот. Браліся на вучот архівы й камандыраванымі у павятовыя места супрацаўнікамі губархіву. Але губархіу меў надта абмяжаваныя сродкі й прыушан быў нават у крайніх выпадках, адмаўляцца ад пасылкі сваіх супрацаўнікоў у паветы.

15 ліпня 1920 г. губархівам быў атрыманы цыркуляр галоўархіву ад 23 чэрвеня таго-ж году, за № 1580, які загадваў на працягу лета абыльдаваць архівы й паклапаціца аховаю іх.

Дзеля выпаўнення гэтага цыркуляру патрэбны былі сродкі. Губархіў прадставіў каштарыс, але ня глядзячы на неаднаразовыя свае просьбы ў паведамленыні, што вызначаны для працы час канчаецца, гроши выданы ня былі. Затым прышлося працягваць архіўную працу у паветах у тым парад-

ку, як яна вялася да атрыманьня вышэйадзначанага цыркуляру.

.Ніжэй прыводжу весткі аб гэтай працы, па даных на 1 траўня 1924 г. Віцебскі павет страціў усяго 10 архіваў валасных управаў. Сабраныя губархівам весткі паказваюць, што у сувязі з падзеямі рэвалюцыі страчана 2 архівы, ад пажараў у гэтым кругабегу 3, скарыстана на канцэлярскія патрэбы 3, і зруйнавана бандитамі 2.

Як адносіліся ўстановы да запатрабаванняў губархіву аб перадачы ў губэрскія актахавалішчы архіваў, паказвае наступнае: у 1920 годзе губэрскі Ваена - Рэвалюцыйны Комітэт, па просьбе губархіву, зрабіў загад мясцовым выканкомам аб здачы ў губархіў былых архіваў Сялюцкага, Шчарбінскага й Высачанска гваласных праўленняў. Ня глядзячы на неаднаразовыя пацьвярджэнні губархіву і губэрскага павятовага выканалаўчых комітэтаў, архівы гэтыя і да гэтага часу ня зданы у губархіу.

Гарадокскі павет, як і Віцебскі, страціў 14 архіваў у ліку якіх — 2 павятовых і 12 валасных праўленняў. Паступіўшы у губархіў весткі паказваюць, што у сувязі з падзеямі рэвалюцыі, загінула 6 архіваў, ад пажараў у часы рэвалюцыі 3, скарыстана ўстановамі на канцэлярскія патрэбы — 2, і зьнішчана бандитамі — 3. Для абыльдавання і прыняцця мер па ахове архіваў м. Гарадка, была зроблена адна камандыроўка.

У цяперашні час на вучоце губархіву па павету лічыцца 15 архіваў, з якіх у месцы 8 і архіваў валасных праўленняў 7.

Сеньненскі павет быў акупаваны немцамі, і то толькі ў заходній яго частцы. У канцы 1918 году немцы выйшлі з павету, і ён лежачы далёка ад чыгункавых і вадзяных шляхоў зносін, зачэпліваўся падзеямі ў меншым стопні, чым суседнія Лепельскі, Полацкі й Аршанскі паветы. Затым

архівы Сеніненскага павету панесьлі меншыя страты, чым у суседніх паветах.

На вестках Губархіву ў павеце згінула 10 архіваў, у сувязі з падзеямі рэвалюцыі 4, у часы нямецкае акупацыі 4, зьнішчана вайскозымі частыцамі 2, згарэў 1 і выкарыстана на канцэлярскія патрэбы 5.

У м. Сянно дзеля даследаваньяя архіваў была зроблена 1 паездка ў 1921 годзе. Акрамя таго ў 1919—1920 г.г. у Сеніненскім павеце было зроблена даследаванье некаторых сядзібаў. Пры даследаваньні сядзібаў у маёнтку Любашкове быў выяўлены вывезены у м. Віцебск фамільны архіў Вуніяцкага архіепіскопа Васілія Лужынскага, які мае ў сабе сакрэтную яго перапіску па пытанью злучэння вуніятаў.

У Сеніненскім павеце з 1919 году Губархівам было ўзята на вучот 13 архіваў, з якіх загінула 5 і лічыцца ў Губархіву на вучоце 8, у тым ліку у м. Сянно 7 архіваў і валасных праўленняў 1.

На у працягу 1919—1923 гадоў Губархівам было абследавана 17 сядзібаў; затым што такія паездкі патрабуюць вялікіх грашовых выдаткаў Губархіу, для абследаваньяя сядзібаў карыстаўся выпадкова ехаўшымі ў некаторыя з сядзібаў вядомымі яму асобамі.

У непасрэдным веданьні Губархіву знаходзяцца 3 архівы ўстаноў Духоўнага ведомства — архіў старых спраў Полацкай духоўнай кансысто-

ры, рэшткі архіву Полацкага Епархіальнага Вучылішчнага Савету і Вяліскага яго аддзялення; архівы гэтых перавезяны ў акта-хавалішчы Губархіву.

На стане архіўнае справы ў былых іншых паветах б. Віцебскае губэрні за бракам месца не спыняемся.

Падводзячы падрахунак становішчу архіваў б. Віцебскае губэрні, даткнёмся стану бягучых архіваў пры дзейных цяперака установах, галоўным чынам Віцебскіх. Зробленыя супрацоўнікамі Губархіву абследаваныя гэтых архіваў паказваюць, што скончаныя справы пры шмат якіх установах захоўваюцца не ў належным выглядзе: справы не падшыты часта бяз вокладак, не разабраны па гадах, ня маюць съпісаў. Некаторыя установы зусім не захавалі спраў за першыя гады рэвалюцыі. Так мясцовы Губэрнатар і аддзяленыне Работніцка-Сялянскай Інспэцыі маюць справы толькі з пачатку 1921 г. Аддзяленыне Р. С. І ў гэтых адносінах пагардзіла нават пасланым яму Цыркулярам цэнтраархіву Р. С. Ф. С. Р. 26 красавіка 1922 г. за № 1363, якім забаранялася Р. С. І зьнішчэнне сваіх архіваў, бяз ведама архіўных установ.

Пасля далучэння Віцебшчыны да Беларусі Віцебскія архіўсты прымалі ўдзел ва ўсебеларускім з'ездзе архіўістах.

Наагул ў апошні час Савецкаю ўладаю аддаеца належная увага архіўнай працы і яна пачынае широка разъвівачца.

I. П. Фурман.
(Сябар Таварыства).

Крашаніна.

(Матар'ялы да гісторыі яе ў Віцебшчыне).

(Даклад у мастацкай сэкцыі 1 Віцебскай Акруговай Краязнаўчай конфэрэнцыі
27 красавіка 1925 г.).

Гэты нарыс не прэтэндуе на вычарпаную паўнату вестак
аб крашаніне ў Віцебшчыне, ня ставіць якіх-колечы тычак у
гэтым пытаньні, а мае мэтаю зьвярнуць увагу да следчыкаў і
широкіх колаў грамадзянства на забытую частку народнае
творчасці, азнаёміць з матар'ялам, які ўжо сабраны і высунуць
некалькі пытаньняў, на якія тутака нельга даць адказ з пры-
чыны адсутнасці музэйнага й дасьледчага матар'ялу.

У адносінах да колектывнага народнага мастацтва ў нас
утварыліся паблажныя, а часам і горшыя адносіны. Лічыцца,
што, калі народнае мастацтва й можна назваць мастацтвам,
дык усё-ж ніжэйшага гатунку і ніжэйшае якасці, чым інды-
відуальнае мастацтва¹). Лічыцца, што для вырашэння пы-
таньняў паходжэння мастацтва народная творчасць можа
мець якое-колечы значэнне, але мэтам беспасрэднага мастац-
тага ўзыдзеяньня служыць ня можа. Запэўна, гэта ня так і
тлумачыцца нізкімі дадатнасцямі народнага мастацтва, а
стратай сучасным меставым насельнікам пачуцця хараства і
адарванасцю ад народу. Хто найбольш стала адчувае ма-
стацтва натуры, той і ў наш час (19 і 20 в.в.) выказваў на-
лежную павагу народнаму мастацтву, клапаціцца популярыза-
цыяй яго і ставіцца побач з індывидуальным.

Уплыў народнага мастацтва на паасобных мастакоў, быў
такі моцны, што яны відавочна знаходзіліся пад уладай
яго. Такая творчасць вядомых мастакоў: Білібіна, Паленавай,
Васьнецова й інш. Гэтыя прыклады съцверджваюць выказа-
ную калісці композытарам Глінкай думку, што творчасць ма-
стака—адно перапеў, перафраза асноўнай народнай песьні.

¹⁾ Гутарка йдзе аб азабражальных мастацтвах.

Сказанае ў адносінах да музыкі й песьні з аднакавым правам можа належаць і да азабражальных мастацтваў.

Што народнае мастацтва валадае вялікімі мастацкімі вартасцямі—даводзіць цяжкасць яго перайманьня. Мала хто з шчаслівых мастакоў здолеў прасякнуцца яго хараством і тварыць на яго аснове раўнаважныя мастацкія творы. У большасці ж выпадкаў спробы гэткія канчаліся самым нікчэмным копіраваньнем і перакручваньнем народнае творчасці.

Апека народнага мастацтва і спробы вучыць народ прыкладному мастацтву канчаліся заўсёды няўдачаю, дарэменау тратую жывых творчых сілаў саматужнікаў на нявольніцкае копіраваньне псеўда-народных мотываў. Народнае мастацтва, дасканалае па сваіх мастацкіх формах, толькі пакутавала ад такіх эксперыменту. Наадварот, сталае вывучэнье народнае творчасці можа ўзбагаціць індывідуальнае мастацтва і дапамагчы адраджэнню мастацкае прамысловасці.

Для мастацтваведаў вывучэнье народнае творчасці мае асабліве значэнне пры вырашэнні тэорэтычных пытаньняў філёзофіі мастацтва. Навыстарчаючая распрацоўка тэорэтычных пытаньняў мастацтва (аб яго сутнасці й значэнні) тлумачыцца тым, што дасьледчыкі зімаліся больш індывідуальнымі мастацтвамі цывілізаваных народаў, зневажаючы мастацтва народнае. Паміж тым іншыя соцыялёгічныя науки (да якіх належыць і мастацтва) пачынаюць вывучэнне свайго прадмету з найпростых формаў, а потым ужо пераходзяць да вывучэння й тлумачэння больш складаных.

Пераконаньне, што сялянства траціць менш часу й энэргіі на задаваленіне сваіх эстэтычных запатрабаваньняў, чым месставы жыхар (інтэлігент) зусім безпадстаўнае. Надворнае выяўленіе задаваленія эстэтычных запатрабаваньняў у месцце й вёсцы розныя. Мастацтва места бадай ніяк ні звязана з самым бытам месставага насельніка і пасъля аднастайнай штодзёншчыныне ён некалькі гадзін спраўляе свае эстэтычныя сівяткі голасна, на вачох усіх (тэатры, музеі і д. п.). Народнае ж мастацтва непадзельна, органічна звязана з самым бытам народу, заўсёды ўплываючы на мастацкае аформліваньне быту. Кожны прадмет штодзённага ужытку селянінам, пачынаючы лыжкай адзобленнай разьбой і канчаючы хатай, носіць адбітак сваеасаблівага глыбокага мастацтва, што ўзбагачае жыцьцё.

Асаблівая глыбіня й каштоўнасць народнага мастацтва залежыць ад таго, што гэта не мастацтва паасобнага аўтара з уласцівымі індывідуальнаму мастацтву эстэтычнымі выкрун-

тасамі, а гэта колектыўны твор цэлага народу. Народнае мастацтва ўтваралася й крышталізавалася вякамі ў колектыўнай съядомасьці народу: усё удалае пакідалася й разьвівалася, а няўдалае адкідалася.

* * *

Крашанінаю завецца мастацтва друкаванья малюнкаў на тканінах пры дапамозе асобных драўляных дошчак, што маюць на сваёй паверхні рэльефны малюнак. Крашаніна можа быць умоўна аднесена да галіны сялянскага майярства, да якога належала: росьпіс, вышыўка, анталяжы й крашаніна. Крашаніна—сваесаблівая галіна сялянскае творчасьці, што імкненца вырашаець графічныя мэты і малюнак крашаніны павінен быць дэкорыцыйным, ухіляючыся рэалістычнай трактоўкі і разам з тым падкрэсліваючы двумернасць паверхні тканіны.

Сама назва гэтага гатунку сялянскага мастацтва яшчэ не ўсталявалася. У Віцебшчыне майстроў гэтае справы большаю часткаю звалі „сінельнікамі“, „красільщыкамі“ і „набойшчыкамі“. У Меншчыне гэты род мастацтва завецца: „крашанінаю“ і „друкаваньнем тканіны“. Спыніца прышлося на назве „крашаніна“, як найбольш распаўсюджанай.

У славянаў мастацтва надаваньня тканінам малюнкаў вельмі старадаўнае і, трэба думачы, што прышло з усходу, з Індыі. Дакладна аднавіць час зъяўлення ў нас крашаніны немажліва.

Найстараадаўны рэчоўны помнік крашаніны, які захаваўся, належыць да XII ст.: гэта часткі царкоўнага адзеньня Варлама Хутынскага. Мастацтва крашаніны было надта распаўсюджана ў старадаўнія часы аб чым съведчаць: багацьце рэчоўных помнікаў і ўспаміны аб крашанінай вытворчасьці ў літаратурных помніках. Маскоўскі цар пры сваём дварэ трymаў асобных майстроў „пестрадзільнікаў“, што займаліся каляраваньнем фарбамі тканін, у той жа час у Маскве існоваў у Гандлёвых радах асобны „Крашанінны рад“, на які працавалі асобныя майстры крашаніны. Асабліва широкага разьвіцця мастацтва крашаніны дасягнула ў XVII, XVIII і пачатку XIX ст. У прыгоннай гаспадарцы пана продукцыя крашаніны, як гэта відавочна паказана на малюнку Лебедзева „Панскі быт“, займае не апошнje месца. Часта на іконографічных помніках прыгоннага часу паказаны народныя тыпы ў адзеньні з крашаніны, як напр. на малюнку Венеціянава — „Вясковая красуля“ мае на галаве хустку з крашаніны (малюнак з шасьціканцовых

зорак). У палове XIX ст. крашаніна пачынае паволі выцясь-
няцца паркалямі фабрычнае продукцы.

Калі ў межах сучаснай Маскоўшчыны захавалася ў музэях
шмат старадаўніх узораў крашаніны, дык гэтага нельга скла-
даць пра Беларусь наагул і Віцебшчыну прыватна. Тамака
адзіная нацыянальная політычная улада ўтварыла спагадныя
ўмовы захаваньня прадметаў мастацтва. Беларусь-жа ўесь-
гэты час зьяўлялася арэнаю політычнае барацьбы нашых су-
седніх народаў (палякаў, маскоўцаў, літоўцаў); цяжкія гісто-
рычныя ўмовы шкодзілі зъбіранью й ахове прадметаў ма-
стацтва: кожная новая політычная ўлада чужая інтэрэсам
мясцовага краю зынічала ўсё раней утворанае. Калі не за-
хаваліся найбольш моцныя доўгавечныя архітэктурныя помнікі
мінулых часоў, якія руйнаваліся альбо перарабляліся зусім
нанова, дык няма чаго ўказаць аб зъбіраныні помнікаў на-
роднае творчасці. Няпрыхільная да беларускага культуры
дзяржаўная ўлада не магла выявіць ніякай зацікаўленасці да
народнае творчасці. Беларуская інтэлігенцыя, полёнізуючыся
або русіфікуючыся, не магла даць такіх мецэнатаў мастацтва,
якія былі ў суседній Маскоўшчыне.

Калі дасьледчыкі расійскаяе народнае творчасці (Воранаў,
Собалеў, Некрасаў і інш.) скардзяцца на адсутнасць даследо-
ваньняў і недахват матар'ялаў, дык з беларускім народным
мастацтвам справа яшчэ горшша: няма ня толькі дасьледо-
ваньняў, але нават няма ў сабранага матар'ялу (альбо ён
вельмі нязначны), які-б мог быць скарыстаны дасьледчыкам.

У Віцебшчыне пачатак зъбіраньня рэчаў народнага ма-
стацтва заснован нябожчыкам А. П. Сапуновым, які прымай-
шы здзейніў ўдзел у папаўненіі існаваўшых у канцы XIX і XX в.
у Віцебску музэяў: царкоўна-археолёгічнага і архіўнай комісіі.
У абудных гэтых музэях захоўвалася каля 100 драўляных форм,
якія былі сабраны ў канцы XIX ст. у Віцебшчыне. Для гэтага
нарысу скарыстаны таксама этнографічны збор А. О. Шлюб-
скага, які сабраў у б. Вялікім павеце каля 65 дошчак. У Бе-
ларускім Дзяржаўным Музэі ў Менску дошчак няма, хоць у
Меншчыне мастацтва крашаніны было даволі распаўсюджана.
Музэйны матар'ял, які апісваецца ў гэтым нарысе адносіцца
галоўным чынам, да першае паловы XIX сталецца. Больш ста-
рога матар'ялу ў відзе дошчак ці набіванкі знайсці не ўдалося.

Першы і амаль што ні адзіны літаратурны помнік аб
крашаніне ў Віцебшчыне — гэта артыкул А. Семяントоўскага ў
№ 43, „Віцебскіх Губернскіх Ведомостей“ за 1864 г. „Сінельно-

набойное производство в гор. Вітебске". У гэтым артыкуле даволі падрабязна апісваецца сучасны стан крашанінае спрады ў Віцебску. Нельга толькі згадзіцца з зацьверджаньнем гэтага артыкулу, якое не праверана крытычна і грунтуеца на словах мясцовага саматужніка Буланава. Сэнс гэтага зацьверджаньня ў тым, што быццам да зъяўленьня маскоўскіх саматужнікаў (пачатак XIX стагоддзя) беларускі люд ня ведаў крашаніны: "беларускі народ, які прывык на працягу некалькіх стагоддзяў да выключна белай адзежы вельмі неахвотна падмяняў яе каляровай".

Гэтакія прабелы маюць месца і ў гісторыі маскоўская крашаніны. Дасьледчык Собалеў ("Набойка в Россії") скардзіцца, што „шмат не хапае зъвеньняў таго ланцуза, які сковываў першых сінельнікаў з сучаснымі майстрамі" ... Мне здаецца, што адсутнасці матар'ялу й вестак яшчэ не хапае для зацьверджаньня, якое робіць А. Семяントоўскі, тым больш, што гэтае зацьверджаньне грунтуеца адно на словах зацікаўленага матар'яльна саматужніка. Наадварот, у штодзенай мове беларускага селяніна і ў народных песнях сустракаюцца тэрміны якія съведчаць аб даўнейшай знаёмасці з крашанінай: „Хустачка набойчыста" (В. Н. Добропольскій, „Смоленскій этнографіческій сборнік", II ч., ст. 359); „Набойка-узоры, якія набіваліся ў фарбах" (В. Н. Добропольскій „Смоленскій областной словарь", ст. 429); „Набойка-набіванае фарбамі палатно" (Носовіч І. „Словарь белорусского наречія" выд. 1870 году). Съведчаныі саматужнікаў крашаніны гаворачь аб даўнасці гэтага рамяства. Напр., старэйшы з жывых Вяліскіх крашанінікаў Селядцоў (цяпер мае 80 г.) зацівярджае, што „крашанінная спарва вядзеца з самых даўных часоў". А ў горадзе Невелі сям'я крашанінікаў Гусевых займалася сваім рамяством некалькі пакаленіньня.

У м. Віцебску ў 60 гадох XIX стагоддзя было дзве сінельна-набіўныя майстэрні. Самаю буйную майстэрню зъяўлялася майстэрня Буланава (пахаджаньнем з Цвярской губ.) па Смаленскай вуліцы, у даме гандляра Пятрова. Майстэрня Буланава заснавалася ў 1838 г. У першыя гады свайго існаванья майстэрня Буланава выпрацоўвала 30—40 тысяч аршын у год; пасля 1861 г. колькасць фарбаванага палатна павялічылася да 80—100 тысяч аршын у год.

Фарбаванае й набітае палатно скарыстоўвалі: тонкае на галаўныя хусткі, сярэднє—для спадніц і штаноў і самае тоўстое для коўдраў. Але ў м. Віцебску майстэрні крашаніны існа-

валі нядоўга: з правядзенем Рыга-Арлоўскае чыгункі ў 1866 г. Віцебск напаўняецца фабрычным паркалем і саматужніцкія майстэрні зачыняюцца ня вытрымаўшы конкурэнцыі.

У м. Нэвелі існавалі дзівye майстэрні крашаніны: Гусева і Вайштока. Сям'я Гусевых займалася крашанінаю на працягу некалькіх пакаленіяў. Абедзівye майстэрні працавалі ручным спосабам і выпрацоўвалі пераважна матар'ял ў сіні колер,— рэдка ў жоўты. Майстры зваліся „сінельнікамі“. Над майстэрняю заміж шыльды, прыбіваліся кавалкі набітага палатна, а ў хатах крашаніннікаў на вялікіх палотнах на съценах разьвешваліся узоры крашаніны, для агляду й выбару малюнкаў заказчыкамі. Нэвельскія „сінельнікі“ уваходзілі ў агульны рамесніцкі цэх, маючи ѹ агульны съцяг з іншымі рамеснікамі. Драўляныя формы вырабляліся ці самімі саматужнікамі ці заказваліся ѹ вёсцы Горыцы Цьверскае губ. Майстэрня Вайнштока спыніла сваё існаванье ў 1897 г., калі у час вялікага пажару ѹ м. Нэвелі згарэлі ўсе прыставаныні майстэрні. Апрача м. Нэвеля, у б. Нэвельскім павеце займаліся крашанінаю асобныя сяляне-саматужнікі:

1) у вёсцы Сярутах (б. Сяруцкае вол.) Алесь Мацвееву Чарапай;

2) у сяле Гульцяі (б. Гульцяеўскай вол.) Васіль Мікітаў Полазаў;

3) у вёсцы Любічіхе (б. Чарышчаўскай вол.) Ізот Іпацьеў.

Да пракладкі чыгункі Ленінград—Віцебск (у 1900 г.) сяляне б. Нэвельскага павету наслід адзежу пераважна вяскавага палатна набітага ѹ афарбованага „сінельнікамі“, Паркалъ у сялян у той час сустракаўся, як выключэнне. Малая распаўсяджанасьць паркалю мела наступныя прычыны: дарагоўля яго ѹ адсутнасьць у сялян грошаў на купленье яго; глуш б. Нэвельскага павету, затым малая распаўсяджанасьць фабрычных вырабаў і нязначны ўплыў гораду на быт вёскі. З пракладкаю чыгункі Ленінград—Віцебск малюнак хутка мяніяецца: 1) сяляне пры пабудоўцы чыгункі маюць заработак і маюць магчымасць ехаць на заработка ѹ Ленінград; у іх такім чынам заводзяцца гроши; 2) з пракладкаю чыгункі сялянства стыкаеца з горадам, дзякуючы чаму зъмяняеца як самы быт сялянства, так і адзежа апошніх. Гэтыя прычыны ѹ пачатку XX ст. прыпынілі крашанінную справу ѹ павеце.

У м. Гарадку працаваў толькі адзін саматужнік — „сінельнік“ (родам з Цвярскога губ.) Шутаў, які меў невялічкую

майстэрню і працаваў адзін, без наймітаў. Майстэрня зачынілася з пракладкаю чыгункі Ленінград—Віцебск.

Адносна м. Полацку і яго павету весткі надта мізэрныя. Не даведзена, што ў м. Полацку існавалі сталыя крашанінныя майстэрні. Набіваць і фарбаваць сваё палатно сяляне б. Полацкага павету вазілі альбо ў сяло Гульцяі б. Нэвельскага павету (гл. вышэй) альбо ў м. Дзісну, Віленская губ. У 80-х гадох XIX сталецьця ў Полацак наяджалі ўзімку „сінельнікі”—маскалі з Калускае губ. і наладжвалі часовыя майстэрні. Ёсьць весткі, што ў вёсцы Мішкавічы, б. Андрэўская воласці Полацкага павету, была крашанінная майстэрня, спыніўшая працу ў 1870 годзе.

У м. Дрысе і яго павеце сталых майстэрняў ня было. Прыяжджалі „сінельнікі” з Вяземскага (Смаленская губ.) і Ржэўскага (Цвярское губ.) паветаў. Займалі ў вёсцы вольную хату і працавалі ўсю зіму на цэлы райён.

Далей усяго справа крашаніны захавалася ў м. Вяліжы і яго павеце, як у найбольш адлеглым пункце ад чыгунак і менш даступным гарадзкому ўплыву. Стан крашаніннае справы ў Вяліжы і яго павеце ў XIX ст. і ў пачатку XX быў наступны. У м. Вяліжы былі 3 майстэрні крашаніны Селядцова і 2 братоў Лосевых. Селядцоў крашанінай справе вучыўся 7 гадоў у м. Нэвелі, а Лосевы, як спадчыну, атрымалі сваё мастацтва ад бацькі. Вяліскія майстры крашаніны раней былі об'яднаны ў асобны цэх. У этнографічным зборы А. Шлюбскага ёсьць мэталёвая пячатка гэтага цэху з малюнкам вядра й кавалка крашаніны; па краёх пячаткі выgravіраваны надпіс: „П. Веліжск. Красіл. і Набой. Чеху“.

У мястэчку Усьвятах б. Вяліскага павету, былі 4 крашаніннікі: Марка Скуеў, 2 браты Васіных і Дзюбін. Першыя 3 майстры навучаліся свайму рамяству ў м. Вяліжы ў Селядцова.

У сяле Красток б. Вяліскага павету быў адзін крашаніннік, а ў сяло Усмынь таго-ж павету прыяжджаў часамі набойшчык з Цверскае губ. Былі крашаніннікі і ў м. Суражы, але ліку іх не удалося аднавіць.

Вяліскія малюнкі крашаніны вызначаліся вялікаю размаітасцю; гэтак Селядцоў меў звыш 150 дошчак з рознымі малюнкамі. Аблюбленымі малюнкамі былі: кветачкі (румянкі, тульпаны, васількі і інш.), лісты і геомэтрычныя фігуры („у клетацку“, „канапелькай“, „зоркамі“ і інш.) фарбавалася мацэрыя ў розныя колеры і, калі афарбаўка злучалася з дру-

каваньнем малюнка, дык пераважна ў сіні колер. Набітыя тканіны мелі, галоўным чынам, мясцовы збыт; нязначная колькасць матэрыі вывозілася ў б. Віцебскі павет; гэтак, Селядцоў з набіваемае ім матэрыі 20 тысяч аршын у год вывозіў у б. Віцебскі павет 3 тысячи аршын. Набіўка г. з. друкаванье й ахварбоўка аднаго аршына палатна каштавала 4 кап., калі палатно было самога заказчыка. Калі-ж прадавалася набітае палатно майстра, дык цана за аршын была 20—26 кап., выходзячы з наступнага разрахунку:

Кошт 1 аршына палатна	10 кап.
" друкаванье й афарбоўкі	4 "
Чыстага заработка	6—11 "

Набітае палатно йшло на жаночыя спадніцы („сыяны“), на хусткі („шмоткі“), на коўдры (дзяяругі), а да 80-х гадоў XIX сталецца ѹ на мужчынскія сарочки й нагавіцы. У апошнія гады набітыя тканіны ўжываліся выключна на жаночыя уборы. Майстроў крашаніны ў павеце называлі „сінельнікамі“, „красільнікамі“, бо гэтымі тэрмінамі поўнасцю харектэрызаваліся майстры гэтае справы. У мястэчку Усьвятах, апрача гэтих называлі: „набойшчык“, а ў б. Вязьменскай воласці—„набіўшчык“. Набіваліся і фарбаваліся: 1) вясковыя саматканыя палотны і 2) фабрычныя крамніны ўсіх відаў. Ад паведна гэтamu майстры крашаніны дзяліліся на дзіве катэгорыі: 1) набіваючыя па саматканаму палатну, напр., Селядцоў і 2) набіваючыя па фабрычным крамнінам, напр., Лосеў. Лік працеваўшых у крашанінных майстэрнях быў невялікі: найчасцей толькі сам майстар, і толькі ў вялікіх майстэрнях працеваўлі ў падмогу майстру 2—3 падручных, якія часцей усяго былі бліжэйшымі сваякамі майстра: сыны, браты, дочки і інш.

Крашанінная справа ў б. Вяліскім павеце пахінулася з пачатку сусьветнае вайны ў 1914 годзе і канчаткова спынілася ў часе працягу гэтай вайны з-за адсутнасці патрэбных фарбаў. Як выключныя зьявы апошніх гадоў трэба адзначыць, што у пачатку 1919 году з прычыны поўнае адсутнасці фабрычных крамнін майстар Лосеў аднавіў працу і за набіўку палатна ў 5 аршын браў мерку бульбы. Некаторыя майстры м. Веліжу ў 1919 годзе з прычыны адсутнасці дроў, палілі драўляныя формы.

* * *

Тэхніка крашаніны ува ўсіх б. паветах Віцебшчыны была аднолькавая з ужываньнем 2-х спосабаў друкаванья малюн-

каў: 1) пры дапамозе „набіўкі глінаю“ (адменнасьць так званага францускага спосабу „васкавога“ або „фарфоравага друкавання“ і 2) масълянымі фарбамі. Першы спосаб друкавання „глінаю“ па словах старэйшых крашанінънікаў Віцебшчыны, складаўся з наступнага. Палатно, замочанае ў вары, высушвалася і друкавалася, пры дапамозе драўляных формаў, асобным саставам, што звалі „вакай“, „набіўкай“. Гэты склад для друкавання малюнкай складаўся:

- 1) з 10 хунтаў белае гліны,
- 2) 4-х хунтаў сіняга купарвасу,
- 3) 2-х хунтаў вішнёвага клею або гумірабіку і
- 4) $\frac{1}{4}$ хунта цукру-сатура.

У гэты склад макаўся рэльеф малюнка дошкі, апошняя накладвалася на палатно і зьверху пастуквалася драўляным малатком. Гэта паўтаралася да таго часу, пакуль не набівалася ўсё палатно. Надрукаваная крамніна на вяроўцы па блёку спушчалася ў кадушку з фарбай.

У склад фарбы бралі:

- 1) 1 пуд сіняе вапны;
- 2) 30 хунтаў чорнага купарвасу і
- 3) 10 хунтаў кубавае фарбы „індыга“.

Гэткі склад фарбы разводзіўся ў кадушцы, што зъмяшчала 75 вядзёр вады. Паказанае колькасці „набіўкі“ і фарбы хапала на 3000 аршын палатна або інакш на 2 тыдні працы. Палатно пасля набіўкі і афарбоўкі адквашваецца ў кіслце, каб ад крамніны адстала гліна, якою ў часе афарбоўкі быў захованы малюнак. Гліна адстае і на крамніне па сіняму полю выступаюць белыя, неафарбованыя мейсцы, што нясуць малюнак. Кіслата для выяўлення малюнка рабілася гэтак: у кадушку з вадою „на круг“ (на кавалак крамніны, скручанае ў круг, каля 100 аршын) лілі 2 чаркі купарвасавага масла. Пасля адквашвання крамніна паласкалася ў чыстай вадзе і сушылася. Сушка залежыла ад пагоды і цягнула ад аднае гадзіны да сутак. Высушаная крамніна лашчылася, гладзілася для наданьня ёй блеску „яснасьці“. Дзеля гэтага палатно клалася ў „латоку“ (паўкруглую упадзіну) і гладзілася круглым шклом. Прыгатаваная такім чынам крамніна скручвалася ў трубку і аддавалася заказчыку.

Другі спосаб (менш распаўсюджаны, але больш стary) друкавання крашніны складаўся з таго, што па раней афарбованай крашніне малюнак друкаваўся масъленай фарбай. Калі хацелі друкаваць малюнак у некалькі фарбаў, дык, адпаведна

колькасці фарбаў, рабілі і лік дашчок і кожная дошка давала частку шматколернага малюнка.

Драўляныя формы, што несьлі на сабе рэльефны малюнак крашаніны ў большасці выпадкаў мелі 4-х кутную форму (мераю 4×4 вяршкі) і рабіліся з дубовых дашчок; на адным баку дошкі быў выразаны малюнак, або па самаму дрэву, або наколаты пры дапамозе мядзяных пласцінек і дроту, з другога боку дошка мела плоскую паверхню, толькі па баках дошкі астаўляліся ўпадзіны дзеля захопліваньня пры друкаваньні дошкі пальцамі. Гэткае формы і разьмеру дошкі ўжываліся пры друкаваньні неабмежаванай паверхні палатна; калі-ж патрабавалася надрукаваць азначаную абмажеваную паверхню (для хустак, абрусаў і г. д.) дык былі іншых разьмераў і форм дашкі (трокутныя, даўгаватыя, простакутныя і д. т. п.). Кошт дошкі ў м. Веліжы быў, у залежнасці ад складнасці малюнка, 1—3 руб.

Заміж расьпіскі ў атрыманыні крашніны і каб ня зблутаца кавалку крашніны розных заказчыкаў выдавалі заказчыка „бірку“. „Бірка“ складалася з 2-х палавінак рашчэпленая уг кавалачку дрэва з выразанымі на ім інцыяламі крашаніннікі і № заказа, адна палавіна „біркі“ прымакаўвалася да крашніны і разам з ёю праходзіла ўсе стадыі афарбоўваньня, а другая палавіна аддавалася заказчыку; таму хто даваў „бірку“ з супадаючымі знакамі на „бірцы“ пры крашніне і выдаваўся заказ.

* * *

Малюнак Віцебскае крашаніны пераважна - геомэтрычны або расьлінны (кветачкі й лісьце). З прычыны браку матар'ялу наагул па беларускаму орнамэнту не зьяўляецца магчымым рабіць якія-небудзь азначаныя выгады адносна паходжэння малюнка крашаніны. Гэткія выгады магчыма будзе рабіць толькі тады, калі будзе сабраны матар'ял беларускага орнамэнту і ў іншых галінах народнае творчасці (росьпіс вышыўкі, разьба па дрэву й г. д.).

Пакуль можна зацвярджаць толькі тое, што малюнак Віцебскае крашаніны па сваёй форме і зъместу розніца ад малюнка расійскай крашаніны („набойкі“). Калі ў малюнку расійской „набойкі“ пераважваюць важкія формы расьліннага і жывёліннага съвету, формы перніковых дошчак, дык малюнак Віцебскае крашаніны мае лёгкую, дробную форму геомэтрычнага і расьліннага орнамэнту. Калі часамі на Віцебшчыне й працавалі саматужнікі выхадцы з Маскоўшчыны, дык ўсё-ж

пераважнага значэнья на утварэньне малюнка крашаніны яны не маглі мець, дзякуючы таму, што ўрэшце малюнак залежыў ад густу заказчыка-беларуса. Маючы на ўвазе консэрватызм народнае творчасці ў стасунку перайманьня новых формаў і зъместу, бадай немагчыма дапусціць, што беларускі народ так лётка падпаў пад уплыв густу адзіночнага саматужніка-маскоўца. Хутчэй трэба лічыць наадварот, што саматужнік прымушан быў дапасоўвацца да густаў заказчыка-беларуса, ад якога залежыў матар'яльна. Ці не зъяўляюцца расейскія саматужнікі, што самі пазнаёміліся пасля 1812 году ад французаў-рамеснікаў, якія засталіся ў Рачі, толькі насадчыкамі на Віцебшчыне французкага способу („фарфоравага“, „глінаю“) друкаваньня, пры адсутнасці ўплыву іх на утварэньне малюнка крашаніны?

Перанясеньне малюнка беларускіх паяскоў у крашаніну (некаторыя Вяліскія дошкі) і прысутнасць у малюнку крашаніны аблюбёных фігур беларускага арнамэнту (напрыклад, тульпанаў і васількоў на дошках Віцебскага Аддзяленія Беларускага Дзяржаўнага Музэю) сведчаць аб беларускім пахаджэнні малюнка Віцебскае крашаніны.

Малюнак Віцебскае крашаніны адрозніваецца вялікім формальным багаццем і размаітасцю, утвараючы бязылікаве мноства паўтарэньняў аднэй і тэй жа фігуры. Расылінныя мотывы і формы раскладаюцца на мноства паўтарэньняў і адменьнікаў геомэтрычнага орнамэнту, што мае сваім заданьнем аздабляць паверхню крашаніны пры мастацкім спалучэнні ўзору і фону малюнка.

Апроч харастра самога малюнка, мастацкае значэнье крашаніны набываецца таксама ручным способам друкаваньня. Ручны способ друкаваньня дае шмат адценіньня аднаго й таго-ж малюнку; пры гэткім способе заўсёды адчуваецца творчы ўплыв чалавека ў вырабе рэчы, няма мярцвячага характару вытворчасці машыны, што працуе пунктуальна і роўнамерна.

* * *

Прычынаю занядобу крашанінае справы на Віцебшчыне трэба лічыць экономічную нявыгаднасць вырабу крашаніны пры зъяўленыні на рынку танных фабрычных крамнінаў.

Справа крашаніны, як відаць, назаўсёды пахавана ў сялянскім быце. Рэчавы матар'ял, што сям-там захаваўся (у відзе дашчок і набітае крашніны) неабходна сабраць у музэй, каб

выратаваць ад канчатковае гібелі хоць-бы апошнія рэшткі цікавай галіны беларускае народнае творчасці. Сабраны маляр'ял даў бы цікавыя музэйныя экспонаты для агляданьня, даў бы падставу для дасыледчай працы і спатрэбіўся-б мастаком прыкладнага мастацтва ў іх практычнай працы.

ЛІТАРАТУРА.

1. В—н. Падение кустарных промыслов в гор. Витебске, „Витебские Губ. Ведомости“. 1911 г. № 48.
 2. Воронов, В. Крестьянское искусство. (95—100 ст.) м. 1924.
 3. Некрасов Л. И. проф. Русское народное искусство (149—153 ст.) М. 1924.
 4. Сементовский А. Синельно-набойное производство в гор. Витебске. „Витебские Губернские Ведомости“ 1864 г. № 43.
 5. Соболь, Н. Н. Набойка, в России. История и способ работы м. 1912.
 6. Харузина В., Этнография. Выпуск II (274—275 ст.). Изд. Московского Археологического Института м. 1914.
-

М. Багародзкі
(Сябар Таварыства).

Аляксей Парфенавіч Сапуноў і значэнне яго прац па дасьледаванью Віцебшчыны.

(Прамова на вечары, прысьвеченым Віцебскім Акруговым Таварыствам Краязнаўства успамінам аб А. П. Сапунове).

А. П. Сапуноў у галіне дасьледавання Віцебшчыны пакінуў гэткую значную спадчыну, што яго ймя будзе сярод вучоных Беларусі бясумненна бязьсмертным. Віцебскае Акруговое Таварыства Краязнаўства раней усяго адчувае значнасць зробленай ім на працягу звыш 40 гадоў працы ў бязумоўна яго навуковыя працы заўсёды будуть служыць трывалым фундаментам у занятках Таварыства. Кожны малады дасьледчык, ня у прыклад дасьледчыкам шмат іншых галін нашага вялікага Саюзу Савецкіх Сацыялістичных Рэспублік, з самага пачатку сваёй працы па вывучэнню мінулага Віцебшчыны пачынае адчуваць цвёрды грунт, будучы свабодным, дзякуючы працам Аляксея Парфенавіча, ад неабходнасці траціць вялізарную энергію па перагляду архіваў і археографічных выданняў, у якіх яму іншы раз удаецца знайсці адзін, два дакументы, што абмалёваюць толькі адзін, рэдка болей штрыхоў гісторыі.

Пры жыцьці Аляксея Парфенавіча было выпушчана ім 72 выданьні, якія даюць весткі аб Беларусі, з іх толькі ў адносінах да двух, а ўласна: твораў прафэсара М. В. Даўнар—Запольскага, ён зьяўляецца выдаўцом; рэшта 70 прыналежаць выключна яму, зьяўляючыся пладом яго няյтомнасці.

Усе выданьні яго можна разьбіць на трох групах: 1) зборнікі гістарыч-

ных матар'ялаў, зборнікі актаў і дакументаў, сьпісы і паказальнікі; 2) навуковыя дасьледаваньні і ўводныя артыкулы да гістарычных зборнікаў, якія даюць часткова паняцці аб эпохах, каторыя зачэпліваюцца зъместам зборнікаў, часткова паказываюць ка-роткія выводы з таго, што ўтрымліваецца ў зборніках; 3) пашыраныя артыкулы ў творы, разылічаныя на шырокія колы чытачоў.

Болей усяго ўпартасе, маруднае, не звязаныя з пабочными людзей, працы праглышнела першая група прац Аляксея Парфенавіча.

Пры ўсёй шаблённасці гэткага ро-ду прац, Аляксей Парфенавіч унёс у іх шмат каштоўнага з формальна-га боку, чаго ня было ў сучасных яму іншых расейскіх выданьнях, што вы-выходзілі нават у навуковых цэнтрах пад рэдакцыяй навуковых установ. Гэта ў свой час адзначыў профэсар М. В. Даўнар—Запольскі пры ацэнцы зборніку гістарычных дакумэнтаў, выданага Аляксеем Парфенавічам пад назваю «Віцебская Старина». «У гэ-тай працы», кажа М. В. Даўнар—Запольскі «А. П. Сапуноў задумаў сабраць і выдаць у систэматычным па-радку, па вядомым рубрыкам усе матар'ялы ў дакумэнты, якія даты-каюцца Віцебска - Полацкага краю. Самая думка аб систэматычным вы-даньні вельмі выдатная: у той час

вучоная установы, як, напрыклад, Віленская археографічна камісія і Ленінградзкая (выдаўшай акты Захо́дній Расіі й акты Паўднёвой і Захо́дній Расіі), выдавалі свае матар'ялы бяз усякага парадку і толькі ў апошні час прышлі да думкі аб неабходнасці систэматызаціі выданьні сваіх матар'ялаў.

У рэцэнзіях, якія зьявіліся тады ў дзесяцёх пэрыодычных буйных у той час газэтах і часопісях, працы Аляксея Парфенавіча належачыя да першай групы называюцца: па праудзе зъявлюю выдатнаю ў нашай правінцыяльнай літаратуры «Найлепшымі гісторычнымі зборнікамі»¹⁾. З гісторыі грамадзянскіх пльняў у Расіі. Кіеў 1905 г., «Дасьледаванні і стацыі». Т. I Кіеў 1904 г., «Новы час» 10 ліпеня 1883 г., 2) «Русь» 1884 г. № 5, «Расійская Старына» Люты 1889 г. заслугоўваючымі асаблівае ўвагі і спачуванні¹⁾, каштоўным укладам у літаратуру²⁾ вельмі паважанаю і добрасумленаю працу, каторая можа служыць прыкладам дасьледчыкаў розных мясцовасцяў³⁾.

Другая група прац Аляксея Парфенавіча зъвярнула на яго ўвагу вучоных установаў і дасьледчыкаў і зрабіла яго імя вядомым за межамі б. Расіі, так напрыклад, у вышэйшай стопні добрая адзывы аб кнізе яго пад назваю «Река Западная Двіна» зъявілася ў нэрыодычных географічных выданьнях Англіі, Францыі й Нямеччыны.

Трэцяя група прац Аляксея Парфенавіча таксама мела асобнае значэнне; пры дапамозе іх, зъмешчаных па большай частцы ў мясцовым друку ён прывабіў увагу сярэдній інтэлігэнцыі з мясцовага насельніцтва да мілага сваего краю, часамі даў іні-

цыятыву некоторым заняцца ўкладаннем колекцыяў і збораньнем матар'ялаў, што датыкаюцца мясцовае краіны; быць можа шмат якія з помнікаў Віцебшчыны не прапалі толькі заўсям, што зъявіліся дзякуючы пуплярным працам Аляксея Парфенавіча на Віцебшчыне людзі, што разумелі сэнс і значэнне іх.

Усе працы Аляксея Парфенавіча так многабочны па закранутым тэмамі гэтак харэктэрны, што немагчыма бяз іх у сучасны момант абыйсьціся дасьледчыку мінулага Віцебшчыны, імі прыходзіцца карыстацца і археолёгу, і этнографу, і географу і натуралистаму. Прыйдуцца зъдзіўляцца, як мог прарабіць гэткую тытанічную працу адзін чалавек, ды яшчэ выключна забясьпечаны мізэрным заробкам настаўніка правінцыяльнай гімназіі, які правёў большую частку свайго працоўнага жыцця сярод правінцыяльнай штодзёншчыны, якая звычайна зациягвала ў ціну гультайства і прапальвання жыцця; пры тым у такі час, калі быць дасьледчыкам і мець свае друкаваны працы для настаўніка мясцовага ўраджэнца й працаўніка ў падазронай у палітычным сэнсе, краіне было ня зусім бясьпечна.

У шуканьнях за матар'яламі Аляксею Парфенавічу прышлося аб'ехаць ня мала архіаў, праглядзець шмат апісаньняў кнігазахоўніц, вывучаць бязъмежную колькасць выданьняў; пасля гэтага сабраны матар'ял систэматызація, перапісаць для друку, уваздобіць шматлікімі ўвагамі і тлумачэннямі, якія съведчаць аб вялізарнай эрудыцыі, а таксама прыгатаваць уводзіны і пасыялоў, з якіх шмат якія маюць харэктар прадуманых вучоных дасьледаваньняў, у той жа час працаўаць па падрыхтоўцы навуковых і папулярна — навуковых прац. Праца, сапраўды, тытанічная, калі толькі прынесьці пад увагу, што ім надрукована каля 7000 старонак.

¹⁾ «Русская Старина» Март 1884 г., «Гражданин» 1884

²⁾ «Гравительственный Вестник» 1896 г. № 225

³⁾ «Исторический Вестник» Март 1897 г.

Выход у съвет прац Аляксея Парфенавіча съведчыць аб азначанай състэме, прынятай ім у сваёй навукоўской дзейнасці.

Пляны ў Аляксея Парфенавіча былі вялізарны; ён выпаўніў толькі частку іх; па некаторым пунктам паставіў тычкі, а ў некаторых працах адзначыў усяго толькі больш яскравыя штрыхі.

За некалькі месяцаў да съмерці Аляксея Парфенавіча, маючи слабы зрок, гаварыў аб падрыхтоўцы да выдання 2-га тому з запрошанаю для гэтай мэты асобаю. Съмерць не дала яму выпаўніць яго замер.

Няма ніякага сумненя, што матар'яны ў Аляксея Парфенавіча дзеля памечаных 2-га і 3-га тамоў меліся; затрыманье залежыла ад матар'яльных сродкаў, адсутнасці часу, а ў апошнія гады і ад аслаблення зроку.

Трэба спадзявацца, што Віцебскі Дзяржаўны Музэй і Інбелкульт, атрымаўшы ад Аляксея Парфенавіча літаратурную спадчыну не замарудзяць падрыхтоўку да выдання ня вышаўших пры жыцьці яго матар'яла.

Як бы ў довад марксыцкага съвета-разуменя, адмаўляючага значэнне асобы ў гісторыі, Аляксея Парфенавіч у сваіх працах усюды ўмела затушоўвае сваім пяром сваю асобу. Чытаюцы яго творы й выданыні, мы пераносімся думкаю ў розныя эпохі Беларусі, адчуваем жыцьцё. грамады, біушае ў той час крыніцу, але аўтара не прымячаю. Аўтар вялік толькі ў постасці тых, каму даводзілася на свім жыцьці, хоцьбы па невялікаму пытанню сабраць гістарычныя матар'ялы, нявыданыя да таго часу ў асобным зборніку.

Было-б вялікім недахватам у нарысе, прызначаным успамінам аб Аляксею Парфенавічу, хаяц-б коратка не датыркнучы яго асобы.

Праўда, для гэтага ў яго сучаснікаў, ня жыўшых з ім пад адным

дахам, мала вестак; але затое яны характэрны й яскравы, каб ахарактэрызаваць яго, як працаўніка.

Галоўныя даты яго жыцьця гэткія: ён нарадзіўся ў 1852 годзе ў сям'і незаможнага беларуса селняна Веліжскага павету, мястэчна Усьвяты, які пасля паступлення Аляксея Парфенавіча ў гімназію, запісаўся ў купцы 3-гільдый, па прафесіі кожамякі. Сярэднюю адукацыю атрымаў у семідзесятых гадох XIX сталецца ў Віцебскай гімназіі, вышэйшую ў 1869—1873 гадох у Ленінградскім Універсytэце на гістарычна-філолагічным факультэце, будучы стыпендыятам Мінісцерства Народнае Асьветы, з 1873 па 1897 год быў настунікам лацінскага і грэцкага мовы ў Віцебскай гімназіі; з 1897 па 1901 год быў на службе пры Маскоўскім Універсytэце; з 1901 па 1917 год быў скратаром Віцебскага Губэрнскага Статыстычнага Камітэту; з 1911 па 1922 год быў профэсарам Віцебскага аддзялення Маскоўскага Археологічнага Інстытуту; памёр у 1924 годзе, 2 кастрычніка: першая друкаваная праца яго зьявілася ў 1881 годзе, а выданне прац яго яшчэ ня скончылася ў цяперака.

Аляксея Парфенавіч жыў габінетным працоўным жыцьцем разылічваючы часам па строга азначанаму пляну, так што яго сябры й добрыя знаёмы ведалі, што не заўсёды можна яго бачыць нават у яго дома, хаяц ён і быў дома.

Пустых разгвораў ён ня любіў, забаваў не прызнаваў, да сваіх сяброў заходзіў толькі тады, калі ня было шумных сходаў і не заседжаўся пазней 9 гадзін вечару. Асабліва ажыўляўся, калі гутарка падымалася аб Беларусі, беларусах, гістарычным іх мінулым і сучасным становішчы.

Ён прызнаваў асобную самастойнасць беларускага культуры славянскую чыстакроўнасць у беларусе і трагічнае мінулае Беларусі. Гардзіўся сваім сялянскім паха-

джэньнем рамяством сваіх продкаў кажамяк. У сваім садзе любіў пасыпаць дарожкі паходчай дубоваю карою, паддлягаючай эмпічным процэсам у часе дублення скур, кажучы сваім гасьцем, што яе пах яму родны і надта для яго здаровы. Ён адчуваў якоесці асобнае каханье да зямлі, а ўласна да яе апрацоўкі й развядзеньня на ёй асобных культураў; на мізэрныя зъбражэнныя прыдабываў кавалачкі зямлі, цікавіўся ёю пакуль не адбudoўваў на ёй дом і ня выросіліваў сад; а потым прадаваў іншы раз з убыткам і купляў другі, але заўсёды каля возера і ва ўзгорыстай мясцовасці.

Ён казаў, што сур'ёзна працаўшы па гісторыі краю пачаў паслья таго, як на выпадковым факце пераканаўся, што школа не дала яму ня толькі дастатковых ведаў, але й путнае фармальнае падрыхтоўкі, а ўласна, калі быў укінуты ў сорам, ня змогшы прачытаць старадаўні дакумэнт, напісаны скорапісью, прынесены адным з саслужыцаў у настаўніцкі пакой гімназіі.

Пачаў заняткі з чарнавое працы, з зъбіранья й разбору матар'ялаў; лічачы, што не падрыхтаваўшы бярвеньню, нечага рабіць мастаку й вучонаму архітэктару, калі няма матар'ялу, да чаго-б яны маглі прылажыць свае веды, досьлед і штукарства.

Плян асабістай вучонай працы Аляксея Парфенавіча бязумоўна можа даць надта добрыя ўрокі дзеля працы маладых дасьледчыкаў і нараджаючыхся на мясцох дасьледчых устаноў і арганізацый.

Яго каханье да Беларусі і беларусаў, бязумоўна, павінна быць ацэнена ў сучасны момант, калі Беларусь скінула векавыя ланцугі, не даваўшыя ёй выявіць свае сілы і распрамляе так сказаць, свае члены, каб усьвядоміўшы сябе, адрадзіцца й расцьцвісьці.

Бязумоўна, у яе культурнай пабудоўцы працы Аляксея Парфенавіча будуць не апошнім каменьчыкам.

Дарэвалюцыйныя вучоныя Таварысты й установы цанілі Аляксея Парфенавіча. Ён быў членам: 1) сапраўдным імпэраторскага расійскага географічнага таварыства; 2) членам—выпярэднікам імпэраторскага таварыства гісторыі і старажытнасцяў расійскіх пры Маскоўскім універсытэце; 3) сапраўдным сябрам гісторычнага таварыства пры імпэраторскім С.-Пецярбургскім універсытэце; 4) сябрам—корэспандэнтам імпэраторскага Маскоўскага археолёгічнага таварыства; 5) сябрам—супрацоўнікам імпэраторскага расійскага археолёгічнага таварыства; 6) сябрам—дапісчыкам Курляндзкага таварыства «Literatur und Kunst»; 7) ганаровым сябрам беларускага навукова-культурнага таварыства ў Маскве; 8) ганаровым сябрам Маскоўскага археолёгічнага інстытуту; 9) ганаровым сябрам таварыства вывучэння б. Магілёўскае губэрні; 10) сапраўдным сябрам ваенна-гісторычнага таварыства; 11) ганаровым сябрам Віцебскае губэрнскае вучонае архіунае камісіі.

После рэвалюціі А. П. быў абраны сябрам - корэспандэнтам Дзяржаўнае Акадэміі навук пры Бюро Краязнаўства.

Інбелкульт цэніц працы Аляксея Парфенавіча; гэта мы бачым на факце прадстаўлення яму, а по яго съмерці, яго жонцы, пажыцьцёвае пэнсіі.

Але з боку Віцебшчыны ў стасунку да памяці Аляксея Парфенавіча ёсьць значнае апушчэнне. Аляксей Парфенавіч сваймі літаратурнымі працамі ўтварыў пышны й вечны помнік Віцебшчыне; на Віцебшчыне ляжыць абвязак паднесці помнік Аляксею Парфенавічу.

II.

Жукі—ворагі рыбацтва Віцебшчыны.

Прадстаўнікі сям'і плавунцоў жывуць у вадзе й пераважна трymаюцца ў стаячых водах: сажалак, вазёр, балот і рэчак з слабым, ціхім цячэннем. Уласцівы яны агулам усёй праснаводнай фаўне, асабліва ў халодных краёх. Буйныя віды гэтай сям'і дасягаюць да 20 лініяў даўжыні, а больш шматлічныя дробныя віды бываюць менш аднае лініі. Буйныя віды носяць мясцовыя назвы вадзяных тараканоў альбо вадзяных жукоў, а ў літаратуры праўдзівых плавунцоў. Сям'я праўдзівых плавунцоў пазнаецца па наступных галоўных адзнаках.

Усе лапкі з пяці членікаў. Вусікі голыя ніцявідныя, альбо шчацінавідныя, з 11 членікаў. Заднія ножкі ў іх лапкі прыстасаваны для плавання; съцёгны й лыткі плоскія, утыканыя па краёх доўгімі й жорсткімі валасамі, і маюць рухавасць толькі удоўж жывата.

Цела авальнае, вельмі слаба выпуклае звужаецца к пераду, тылу й баком. Балёнчатыя крылы добра разьвітыя, з нямногімі выразнымі жылкамі, складваюцца перш удоўж, а потым, каб схавацца пад надкрыльлі іх вяршына захільваецца папярок.

У шмат якіх відаў плавунцоў самкі бываюць 2-х тыпau: з падоўжнымі барознамі цераз усё надкрыльле, ад яго вяршыны да асновы альбо з барознамі, што дасягаюць толькі да іх сярэдзіны. У 2 тыпу надкрыльлі цалком роўныя без барознаў у абдуцівых полаў.

Шэрач плавунцоў распазнаецца па выразнаму пачыточку паміж надкрыльямі й выемчатаму на вяршыні апошняга кругадрэзу брушка. Яечкі буйных плавунцоў бываюць жоўтага колеру, падоўжанай формы, вялічынёй да аднай лініі. Самка адкладавае іх у вялікім ліку на вадзяныя расьліны ў зробленыя на съцяблох яйкакладамі упадзіны. Часам кладка яечкаў робіцца проста на дно вадзбора. Дзён цераз 10—12 з яечкаў выходзяць лічынкі рознай вялічыні гледзечы па вялічыні яйка.

Два — тро разы лічынка аблазіць пакуль вырасце да двух цаляў. Тэмпэратура паветра й вады робяць моцны ўплыў на час як эмбрыянальнаага, так і пасля эмбрыянальнага кругабегу разъвіцца плавунца. Лічынка плавунцоў складаецца з 12-ці членікаў якія пачынаючы ад галавы, паволі звужваюцца да задняга канца й на верхнім краю пакрыты як бы цвёрдымі пласцікамі. Сяжкі лічынкаў складываюцца з 4-х членікаў, фарба цела лічынкаў цёмная шэрая з жаўтаватаю падоўжнаю баразёнкаю. Галава вялікая, роўная з шчытавідным, трудна распознаваемым ротам, з вялікімі серпавіднымі шчэляпамі. На галаве 6 простых вачэй. Вусікі 11 членікаў, ніцявідныя ясна-жоўтыя; шчупікаў сподніх шчэляпай 2 пары — адна 2, а 2-ая 4 членікавая. Ноги тро пары з пазурамі на канцах. Лічынка на апошнім кругадрэзе мае два доўгіх дадаткі, мэта якіх падтрымліваць канец брушка над павярхняю вады, калі лічынка бярэ паветру ў дыхальцы, якія ляжаць па бакох парошніцы.

Лічынкі плавунцоў сустракаюцца ўсё лета, а часамі выжываюць да верасьня.

Кукалка плавунцоў вінайдзеная у вялікіх відаў у 30—35 лініяў даўжыні бледна-жоўтая з выразна праэрыстаю галоўкаю з чорнымі ножкамі і надкрыльямі. Рост кукалкі цягнецца да 3-х тыдняў і адбываецца на сухаземі.

Плавунцы зьяўляюцца, быццам земнаводнымі паміж жукамі, бо яны хоць пераважна праводзяць сваё жыцьце, як у кругабег лічынкі, так і дасканалай казюлькі ў вадзе, але стала, даволі доўга трymаюцца на зямлі над вадою на расылінах, з верхавіны якіх пасля заходу сонца і ўночы робяць нават вялікія пералёты, шукаючы новы вадазбор пасля зьнішчэння усяе яды ў старым мейсцы свайго мяшканьня. Як дзеля падводнага так і надземнага жыцьця цела іх добра прыстасавана. Гэта асабліва робіцца выразным калі мы разглядаем спосаб іх дыханьня. Плавунцы дыхаюць пры дапамозе систэмы трахеяў, якія бяруць свой початак ад 9 пар дыхальцаў, з якіх, 1 пара ляжыць у злучнай балёнцы пярэдніх і сярэдніх грудзей, другая між заднімі грудзямі і 1 брушным кругадрэзам, а іншыя па бакох наступных брушных тэргітаў, пры чым апошня 2 пары дыхальцаў знаходзяцца на канцы брушка, па бакох парошыцы й дужа павялічны. Плавунцы, як знаходзяцца ў вадзе часам праз доўгі працяг часу выпінаюць канец брушка, забіраюць пад надкрыльлі паветра, якое й разъмяркоўваецца па трахэях.

Узімку дзеля дыханьня плавунцы большаю часткаю тримаюцца каля прорубак. Заслухоўвае ўвагі й тое, што зымёрзлыя ў лёдзе плавунцы паслья раставаньня лёду зноў ажываюць. Я замаражваў плавунцоў у драўляным вядры. Прастаяўшы ўсю зіму—увясну, калі вада растала, з 10 замёрзлых ажыло 8. Ножкі плавунцоў заслухоўваюць падрабязнага разгляду. Заднія ножкі прыстасаваны да плаваньня й рух іх магчымы толькі ў плошчы, роўналежнай брушку. Іх съцёгны й лыткі сплюшчаны. Вёслападобныя па краёх яны ўтыканы асобнай формы шчацінкавіднымі валаскамі й спэцыяльна прыстасаваны да плаваньня. Сярэдня і пярэдня ножкі прыстасаваны да руху па зямлі й па расьлінах і гэтак сама дзеля хапаньня й триманьня злоўленай здабычы ў час яе зъяданьня. Сярэдняя пара зъяўляецца найболей прыблізнаю па тыпу бегаючых ножкаў, гэтак сама як і пярэдня ножкі самак. У плавунцоў ўсе лапкі 5 членавыя з маленькім чацвертым членікам. У самцоў на пярэдніх лапках тро першыя членікі пашыраны ў акруглу сподкападобную пласцінку, на споднім баку якой утыканы асобнай формы шчацінкамі, а па краёх густымі валаскамі. На такой пласцінцы заходзяцца два акруглыя сподкі, маючыя больш значную велічину, чым сподкі на канchoх, акаляючых іх шчацінак.

Пры дапамозе гэтакага ладу лапак, самцы цэлымі гадзінамі й нават днямі моцна тримаюцца ў часе паляваньня на сьпіне самак. Вытлумачана што шчацінкі, аб якіх вышэй казалі, маючы зносіны з унутранай дуцінай пласцінкі, запоўнены вадкасцю, якая выплывае пры ціску. З тae прычыны, што надкрыльлі ў самак плавунцоў бываюць часта ў глыбокіх падоўжных палосках і часта пакрыты сітавінамі й няглыбокімі ўпадзінамі, дапушчаюць, што ў часе капуляцыі, паміж абудвымі поламі адбываецца некаторы абмен унутраных таемнасцяў. У мінулыя часы лічылі, што самцы плавунцоў з дапамогаю сваіх дыскаў на пярэдніх лапах мелі магчымасць моцна прысасвацца да сьпіны самкі й агулам да другіх рэчаў. Цяперака ўстаноўлена, што на сподку пярэдніх ног вялікага плавунца ёсьць да 170 гэтакіх шчацінак і яны служаць для прыліпаньня, выпушчаючы дзеля гэтага асобную ліпучую вадкасць, магчымую ўтрымаць вагу, у 30 разоў большую вагі самца.

Плавунцы ў выпадку небяспечнасці выпушчаюць з зывязкаў грудзінавага шчытка невялікую колькасць надта съмярдзючай вадкасці, якая каламуціць ваду. Апрача гэтага, яны маюць магчымасць даваць гукі пры дапамозе шорганьня членікаў

брушка альбо задніх съцёгнаў аб надкрыльлі. У цёплыя, ясныя летнія дні плавунцы выяўляюць у вадзе найбольш рухавасці й з вялікаю натугаю палююць, шукаючы сабе яды. Неабходна заўважыць, што самкі плавунцоў маюць невялікі яйкаклад, які захаваны ўнутры брушка і высоўваецца на двор пры кла-дзеньні яйкаў.

Анатомічны склад лічынкаў плавунцоў у сваю чаргу па-казвае вялікія цікавыя падрабязгі. Вялізныя, серпавідныя, во-стрыя верхняя пашчанкі маюць унутры дуціну з дзіркаю на вяршыне й у аснове.

Лічынка хапае ножкамі свой здабытак, усаджвае чэлюсьці і высмоктвае яе ўнутранасці. Натуралісты Нагэль зацьвяр-джае, што лічынкі плавунцоў, цераз дзіркі ў чэлюсьцях, аб якіх вышэй гаварылася, уліваюць у цела Свайго здабытку якуюсь страўную вадкасць, што хутка распушчае нават вельмі шчыльныя не хэцізированыя часткі цела здабытку. Увясну ў летку самкі плавунцоў раскідаюць на дне вадазборку і пры-мацоўваюць да съцяблou расылін свае яечкі. Цераз 12 дзён з іх вылупляюцца лічынкі, якія зараз-же выяўляюць свой дра-пежніцкі нораў, навальваючыся на лічынкі камароў, падзёнкаў і іншых жыхароў вады, а таксама, паядаючы ў вялікай коль-касьці, рыб'ю ікрку. З узростам лічынка некалькі разоў аблазіць і ў буйных відаў плавунцоў дарастае, як ужо гаварылася вышэй, да 2-х цяляў даўжыні й робіцца лютым драпежнікам, а пры вялізной сваёй ненажэрнасці дзейна зьнішчае ня толькі ўсялякіх лічынкаў малюскаў і апалонікаў, але паядае шмат рыб'ей моладзі. У залежнасці ад часу зносу яечкаў лічынка аблазіць апошні раз ўлетку, а часам пазней, нават у верасьні, і зараз закапваеца ў зямлю, зрабіўшы ножкамі ѹ шчэляпамі нару, у якой зьмяняеца ў кукалку. Дзён цераз 20 з розных кукалак выходзяць жукі. Васенінія ж кукалкі зімуюць і жукі выходзяць з іх у наступную вясну, альбо вышаўшы ўвесень зімуюць, закапаўшыся ў глей на дне й нават на беразе пад апалае лісьцё альбо імшар.

Пры выхадзе з кукалкі надворныя пакрыцьці плавунцоў яшчэ не дасягаюць съпеласці, вельмі мягкая й яснажоўтага колеру, але на працягу тыдню, альбо дзён колькі больш яны канчаткова атрымліваюць уласцівы ім цёмны колер, ледзь тады плавунец пакідае нару, раптам робіцца ліхім драпежнікам і асабліва любіць навальвацца на болей маладых рыбакаў—вы-кусвае ў іх цэлыя кавалкі мяса і так моцна раніць, што рыба здыхае.

Плавунцы й іх лічынкі вельмі добра пераносяць няволю ў акварыумах і нават у вялікіх бляшанках, дзе ёсьць магчымасць назіраць іх жыцьцё й норавы.

Так, напрыклад, у мяне пара распаўсядженага плавунца пражыла ў няволі 26 месяцаў, вельмі добра кормячыся нязвараным мясам, якое падвешвалася на нітцы ў вадзе. Прысмактаўшыся да яго, плавунец хвілін 20–30 з натугаю грыз мяса, а затым, набраўшы паветра, плыў адпачываць на дно, а падарозе пры зручным выпадку хватаў дробных казуркаў. Адзін раз яны сапхнулі жалезную сетку, якою пакрывалася бляшанка й абудва выляцелі праз вакно. Думаю, што гэтым плавунцом было ня менш, як трох гады. Злоўленыя ў жніўні 1896 г. з цалкам цвёрдымі надкрыльямі, яны выляцелі ў верасьні 1898 г. Прымусіць іх пладзіцца мне нажаль не удалося. Думаю, што гэтаму пашкодзіў невялікі разьмер бляшанкі акварыуму.

Прадстаўнік сям'і плавунцоў найболей уласцівы прэсным, халодным водам. Судзячы па фауне сумежных акругоў, энтомолёгічная фауна Віцебшчыны яшчэ ня добра вывучана.


Есьць магчымасць здагадвацца, што ў нас маецца прыблізна 80 відаў буйных і дробных плавунцоў. У Віцебшчыне множ вазёр, у іх водах мяшкае ўжо вядомых 37 розных відаў рыб¹⁾, што далі магчымасць існаванню распаўсядженай рыбацкай прамысловасці ня толькі дзеля вывазу з акругі. Апрача таго, у некаторых маёнтках Віцебшчыны існавала, хоць у дробных разьмерах штучнае расплоджванье карпаў.

Галоўнымі шкоднікамі рыбацтва Віцебшчыны з сям'і плавунцоў зьяўляюцца, буйныя так званыя сапраўдныя плавунцы: плавунец шырэйшы (*Dutiscus latissimus* Linn) вялічыня 18–20 лініяў. Самцы зьверху амаль што чорныя, самкі цёмна-цынамонавыя. Галава вялікая й широкая; уцягнута пад грудзяны шчыток—чорная з жоўтаю верхняю губою. Вусікі доўгія, у самца чорныя, у самкі жоўтыя. Грудзяны шчыток з широкаю жоўтаю крайкаю, абкружаючу чорны дыск. Самая большая велічыня надкрылья дасягае ад 11 да 13 лініяў, за сярэдзінаю многа шырэй брушка з вельмі широкім надворным роўным краем, удоўж якога з жоўта-цынамонаваю крайкаю. У самцоў надкрылья гладкія, слаба бліскучыя з двума шэрагамі падоўжных дробных крапкаў. У самак надкрылья цёмна-бура-цынамонавыя, у глыбокіх падоўжных барознах, даходзячых

¹⁾ Глядзі маю памятку № 7 аб фауне Віцебшчыны частка 1 пазваночныя.

Увага: Аўтар выдаў в «памятак» на розныя тэмы; ты-ш артыкул зьяўляецца яго 8 памяткай.

Рыбны лоу у Віцебшчыне,



да вяршыны з некалькімі жаўтаватымі барознамі ў сьпіннога шву. Сподняя старана цёмна-цынамонавая. Кілявідны адростак задний грудзіны з глыбокаю падоўжнаю баразною на вяршыне ўтварае дзъве шырокія кароткія лопасці, тупа завойстрон на ўнутраным краю з зубчыкам. Пярэдняя лапкі самца з сподка-падобнымі членікамі, падэшва якіх, як ужо гаварылася, з пры-сосачкамі. Задняя лапкі з двумя роўнымі пазурамі. Самкі маюць мала разьвітыя яйкаскарб, нявідны знадворку, бо звычайна за-хаваны ў брушку. Плавунец шырэйшы распаўсюджан у б. Racii і ўва ўсёй Эўропе. Трымаецца ў вазёрах, саджалках, балотах, рэчках з ціхім цячэннем; сустракаецца ў Віцебшчыне асаб-ліва ў зімовы лоў рыбы ў вазёрах.

Плавунец акрайкованы (*Dytisus marginalis* Linn) велі-чыня 14—15 лініяў. Зьверху цемна-зялёны, альбо цёмна-аліў-кавы. Галава ўцягнута пад грудзяны шчыток, шырокая з жоўтаю верхняю губаю й вялікімі паверхнімі чэлюсьцямі. Вусікі доўгія, жоўтыя. Грудзяны шчыток шырокі з жоўтаю крайкаю навокал усяго цёмнага дыску. Шчыточак цёмны. Надкрыльлі гладкія з двумя шэрагамі дробных крапак. З мала пашыранымі бакавымі краямі й досыць вузкаю жоўтай крайкай, якая пераходзіць на захілены іх край. На вяршыне надкрыльля ўідаць нявыразная крывая, як бы змытая жоўтая перавязіна. У самак надкрыльлі ў падоўжных глыбокіх барознах дасягаюць ледзь да $\frac{2}{3}$ даўжыні. Сподні бок зьменна-жоўтага колеру. Кілявідны адростак, як і ў шырэйшага плавунца. Водзіцца ў тых мяйсцох, дзе і шырэйшы плавунец. Большаю часткаю сустракаецца ў зімовы лоў рыбы.

Плавунец скарочаны (*Dytisus circumflexus* Linn). З над-ворнага віду й спосабу жыцьця падобны на плавунца акрай-кованага. Велічына 14—15 лініяў. Зьверху цёмна-зялёны альбо аліўкавы з гэтак сама абцягнутаю шырокай галавою. Верхняя губа, доўгія вусікі і жоўтыя шчуплі. Пярэдняя сьпінка з зусім простымі краямі, з шырокай жоўтаю крайкаю. Шчыточак ня-выразна афарбован у жоўты колер. Надкрыльлі з падоўжны-мі шэрагамі рэдкіх крапкаў. Іх бакавы край, як зьверху, так і ў загнутай частцы жоўты. У самак надкрыльлі з глыбокімі падоўжнымі бароздкамі, дасягаючымі ледзь да сярэдзіны іх даўжыні. Сподні бок зьменна-жоўтай фарбы ў чорных плямах. Кілявідны адростак задний грудзіны вузенькі, даўгі з падоў-жнаю бароздкаю, на сваёй вяршыні ўтварае дзъве падоўжаных, выцягнутых, вузенькіх лопасці. Водзіцца пераважна ў стаячых водах і сустракаецца радзей акрайкованага плавунца.

Плавунец падпяразаны. (*Dytiscus cinctus* Ahr). Велічыня 14—16 лініяў падобны плавунцу атарочанаму. Галава з жоўтаю плямаю паміж вачэй. Жоўтая крайка на грудзіне, шырэй, чым на пярэдніх і задніх краёх. Вяршыны надкрылья расплывчыва-жоўтага колеру. Грудзінны адростак, як у плавунца акрайкованага. У самачкі надкрыльлі звычайна роўныя калі бываюць з падоўжнымі бараздкамі,—дык толькі на $\frac{2}{3}$ сваёй даўжыні. Часта сустракаецца ў зімавы лоў рыбы ў вазёрах.

Плавунец палоўчаты (*Dytiscus dimidiatus* Berd). Велічыня 14—15 лініяў. Добра адзрэзьніваецца ад пярэдніх—па пярэднюю сьпінцы акрайкованай толькі па бакавых краёх жоўтым колерам, па тупым акруглёнім лопасцям кілявіднага адростку і па споднім чырвона-бурым баку. Надкрыльлі прыблізна да паловы даўжыні пакрыты палоскамі. У Віцебшчыне ён сустракаецца надта мала.

Плавунец баравы (*Dytiscus Acilius silcas* Lino). Велічыня 7—8 лініяў. Галоўная адзнака ад усіх папярэдніх,— малая велічыня, затым пазуры задніх лапаў рознай велічыні. Цела плоскае, зьверху жоўтае. Пярэдняя сьпінка з жоўтаю папярэчнаю лініяй на дыску й навокала з гэткаю-ж крайкаю. Надкрыльлі самчыка амаль што чорныя, у самачкі з 4-мі шырокімі баразёнкамі ўбраны жоўтымі валаскамі. Надта мно-галікавы звычайны від. Любіць лужыны, канавы й няглыбокія стаячыя воды.

Плавунец папярочны. (*Dytiscus (Hydaticus) transversalis* Ponf). Велічыня 5—6 лініяў, амаль што чорны. Добра распазнаеца па жоўтай папярочнай палосцы ў аснаве надкрылья. Бакі пярэдней сьпінкі й надкрылья з жоўтаю крайкаю, зыспаду чорны. Самы звычайны від мясцевых стаячых водаў. Што датычыцца да іншых дробных відаў плавунцоў, уласцівых Віцебшчыне, дык аб шкадлівасці іх ніякіх вестак і іх у рыбацтве ня прымаюць пад увагу. Вядомыя ангельскія энтомолёgi Корбі й Сьпэнс у сваёй „Агульнай гісторыі кузуркаў“ кажуць, што плавунцы зьнішчаюць бязълікавую колькасць дробных рыбакаў. Профэсар Халадкоўскі адзначае, што плавунцы робяць вялікую шкоду ў рыбалоўных саджалах. Гэты ж погляд маюць агулам усе натуралисты, энтомолёgi, й рыбаловы - практикі. Пераходзячы да спосабаў барацьбы з шкодам, якую прыносяць плавунцы рыбацтву, неабходна абмовіцца, што гэткія магчымасці ёсьць ў прыстасаваньні з відавочным посыпехам, адно пры штучным гадаваньні рыбаў

у саджалках і на малых вадазборах альбо наагул у малых вазёрах. Каб абайсьці гэтую шкоду трэба вырасьліваць моладзь у прэнсных скрынках і захоўваць агулам усе правілы гадавання рыбай, бо й самі рыбы зъяўляюцца магутнымі згубцамі ікры, моладзі й болей дробных сародзічаў.

Мейсца дзеля рыбных саджалкаў трэба выбіраць болей аддаленае ад другога возера альбо балота, у якіх водзяцца плавунцы, каб ня даць ім магчымасці пералятаць у вартуемы вадозбор, для яды ў размнажэння. Перш-на-перш перад пусканьнем моладзі неабходна добра абчысьціца вадазбор ад лічынкаў і жукоў плавунцоў і агулам кузуркаў. Заўсёды сачыць і ў самы час лавіць, хоць энтомулёгічнымі сачкамі плавунцоў і іх лічынкаў, а роўна ў іншых шкоднікаў, напрыклад лічынкаў жукоў—вадалюбаў і асабліва лічынкаў ласкатолкаў. Неабходна зывярнуць увагу на зьнішчэнне плавунцаў, якія ўзімовы лоў рыбы пападаюць у невад. Часам, папаўшыся гуртам, яны выкідаюцца з сеткі на лёд, дзе замярзаюць, закідаюцца сънегам, а ўвесну растаюць, ажываюць і адходзяць у ваду, дзе ў прадаўжаюць сваю згубчую дзеяльнасць. Спосаб зьнішчэння зімовага лову плавунцоў зъяўляецца адзіны й рацыянальны для вялікіх вадазбораў і, калі яго признаць абавязковым для рыбаловаў-арандатораў, дык карысць будзе асабліва выразная ў тых мяйсцовых вазёрах, у якіх надта шмат плавунцоў. У водах Віцебшчыны, у якіх жывуць вялікія плавунцы, трymаецца і іншы буйны вадзяны жук.

Вадалюб вялікі чорны (*Nydra phili hydrus ficeus Limo*). Досягаючы да 3-х, 5-х, 4-х сантымэтраў даўжыні. Ён з надта выгнутым целам бліскуча-чорны з верхняга боку. Гэты вадалюб у даўнейшыя гады лічыўся падобна плавунцом, драпежнікам шкадлівым рыбацтву, але ў сучасны момант даведзена, што ён і яго лічынкі, зъяўляюцца расылінайяднымі і адно ў крайнасці, жывяцца жывёлаваю ядою—затым ён аблыкова ў многіх здарэннях рыбаловамі лічыцца сумесна з плавунцамі за жука шкадлівага дзеля рыбацтва.

На спакойнай паверхні стаячых водаў Віцебшчыны прыгожа круцяцца ў яснае надвор'е множ падобных да плавунцоў, але с кароткімі таўстымі ножкамі, гэта так званыя верцячкі (*pirimdae*). Яны зусім безшкадлівыя, расылінайядныя жучкі і могуць лічыцца нават карыснымі дзеля рыбацтва, бо яны зъяўляюцца неабходнаю харчою для рыбукаў.

III.

Геолёгічнае вывучэнье Віцебшчыны.

(Даклад на агульным сходзе Таварыства 20-га сінэжня 1924 году).

Віцебскае Т-ва Краязнаўства ўключыла ў праграмму сваёй дзейнасці вывучэнье Віцебшчыны ў геолёгічным стасунку. Гэта ў найвышэйшай ступені цікавая галіна вывучэння краю была да гэтага часу ў загоне. Прабел гэты ў галіне краязнаўства рана ці позна неабходна пачаць запаўняць разам з укладаньнем поўнай геолёгічнай карты Віцебшчыны і даведачнага музэю, ў якім будуць сабраны ўзоры грунтоў, мінералія, скамянеласця і палеонталёгіі ў межах Віцебшчыны. На першы пагляд гэта задача можа паказацца даволі цяжкаю, або занадта спэцыяльнаю, што патрабуе дзеля свайго выкананья асабліва дарагіх організацый, прыладаў і г. д. Але гэта толькі на першы пагляд. Калі ж узяць пад увагу, што дзеля вырашэння гэтай задачы ўжо нешта зроблена людзьмі навукі да апошняга часу, а нешта будзе зроблена ў будучым, дык убачым, што перад намі зусім не такая цяжкая праца, каб запужаць нас цяперака, у той момант, калі мы пажадаем за яе ўзяцца. Узяцца-ж можа ўсякі, хто любіць навуку наагул і геолёгію прыватна. Няма падставы дапушчаць, што ў межах Віцебшчыны ня знайдзецца дзесяткаў двух аматараў геолёгіі і мінералёгіі, ці палеонталёгіі, а гэтага для пачатку зусім даволі, каб наладзіць справу геолёгічнага дасьледваньня мясцовага краю. Няма гэтак сама падставы дапушчаць, што ня знайдзецца некалькі спэцыялі-

стых геолёгаў, якія-б не адгукнуліся на запрашэнне Т-ва Краязнаўства падзяліца сваймі ведамі й досыледамі. Такім чынам, з развязвіцём дзеяльнасці самога, зноў народжанага асяродку краязнаўства, будзе павялічвацца і лік яго супрацоўнікоў, аматараў і спэцыялістах, якія пажадаюць афіраваць сваю працу тэй ці іншай галіне краязнаўчых ведаў. У бліжэйшай будучыне ўвесь абшар пакрыеца сеткаю разнастайных прац краяведаў; самі яны будуць спатыкацца, дзяліца вынікамі свае працы, папаўняць і звязваць іх паміж сабою, што ўрэшце дасьць азначаную цэльнасць і каштоўнасць іх працы.

Для сяброў—краяведаў, што ўвайшлі ў Віцебскае Т-ва Краязнаўства па падсэкцыі геолёгічных дасьледваньняў, Т-ва намеціла кароткую праграму дзеяльнасці пачатку геолёгічнае працы.

Усякі сябар—дасьледчык павінен вызначыць райён для свае працы і геолёгічна вывучыць яго, наколькі гэта магчыма, падрабязна, дакладна і систэматычна ў адносінах паверхні і нетры.

Паверхня.

Паверхня абрацана рапіёну сама па сабе дасьць багаты матар'ял для дасьледваньня, а ўласна: ці роўная мясцовасць, ці пакрыта ўзгоркамі і лагчынамі; паземная, ці ухіленая ў адзін бок ці ў некалькі, у якім напрамку

ўхіл адносна старонак съвету. Увесь гэты рэльеф старанна павінен быць нанесен на карту з паказаньнем размёраў у пляне й высокасці ўзгоркаў, глыбіні, шырыні й працягу лагчын і рабоў. Неабходна вышыні звязаць з роўням і бліжэйшай ракі, а дзе ёсьць даныя, дык з роўнем мора.

Далей трэба дасьледваць паверхні, якія пакрыты булыжным каменьнем (валунамі). Усе гэтыя камяністая паверхні неабходна абмерыць і межы іх нанесці на карту, пры чым ня будзе збыткам звязаць увагу на наступную акалічнасць: палосы камяністай паверхні маюць від падоўжаных языкоў, да напрамку прыблізна ад поўначы к паўдню. На паўдні яны звычайна канчаюцца ў відзе акругленых ліней, калі мясцовасць роўная і ў відзе хвялявае лініі, калі мясцовасць пакрыта ўзгоркамі. Тут дасьледчыку прыдзецца ўважліва ўглядзеца ў велічыню паскіданых каменьняў: калі ён убачыць, што адзін бераг паласы (усходні ці заходні) засланы каменьямі больш буйнага размёру, чым бераг процілеглы, дык гэта будзе съведчыць аб tym, што мы маём справу, як відаць, ня з цэлаю паласою, а толькі з яе паловай. Другую палову трэба шукаць у tym баку, ѿ якім ляжыць болей дробнае каменьне. Прайшоўшы дзівье, тры, а іншы раз да дзесяці вёрст, можна знайсці другую палову паласы, ѿ якой камень будзе ляжаць у адваротным напрамку, гэтазначыца, больш буйны з надворнага боку, а дробны з унутранага, гэта значыцца, па краю, бліжэйшаму да першай паловы. Абеддзве гэтыя паловы ѿ пауднёвых сваіх канцох у большасці выпадкаў злучаны гэтакаю самаю, як і палосы, камяністай градкай, як паказана вышэй у відзе акругленняў ці крывых лініяў у залежнасці ад роўнай, ці ўзгорыстай мясцовасці. Гатункі каменьяў не павінны высьлізуць з увагі дасьледчага, які ѿ сваім журнале пакажа, якая выключна пераважная

ў масе засыцілуючых мясцовасць каменьяў і якая складае меньшасць. Узоры ўсіх гатункаў з асобнаю лічбою і апісаньнем уявяць надта прыгожую колекцыю, як мінэраляў, так і горных парод для ілюстрацыі эпохі абледзянея краю. Пры гэтым далучаеца некалькі карысных радаў: 1) для колекцыі ня трэба браць буйных булыг, інакш атрымаеца вельмі важкі багаж, а каменя з кулак велічынёю упоўнені даволі для гэтае мэты. 2) При параўнанні каменьяў аднаго з другім у сухую пагоду трэба змаць камень вадою: вільгаць вызаве фарбу й будову каменя і памылка зъмяшаць адзін від каменя з другім ня будзе мець мейсца, бо граніты, гнейсы, сіэніты, палявия шпаты, пескавікі і размайтая тыпы сланцу і г. д., з якіх складаюцца дасьледчыя камяністыя насыцілы, маюць шмат адменнасцяў, дык у лік узору неабходна ўключыць па адным экзэмпляру кожнай адменнасці, як па фарбе, так і па будове. 3) Усе узоры могуць быць ращэплены на дзіве паловы, каб бачыць іх і знадворны бок і палом. 4) Тыя з узорамі, гатунак якіх на мейсцы ўстанавіць ня будзе магчымасці, павінны быць зъмешчаны ў колекцыю з адзнакаю пры нумары: «не азначаны».

Дзеля таго, што можа здарыцца, што дасьледчая камяністая градка ня ўся зъмяшчаецца ў райёне аднаго дасьледчыка, а толькі адна яе палова; другая ж палова, як вышэй было адзначана, залягае часта на далёкую адлегласць і знаходзіцца ў райёне другога дасьледчыка, дык ад пільнасці нанясення на плян кожным дасьледчыкам падрабязкаў, як у лініях і напрамках грады, так і ѿ сэнсе пераходу велічыні каменьяў ад буйных да дробных, будзе залежыць паўната здабытых вестак пасля збораў прац дасьледчыкаў ўсіх райёнаў. Для поўнасці вестак ня лішнім будзе запытаць мясцовых старожылаў ці

чя зъменшыліся камяністыя пляцы ў сваёй паверхні з прычыны збору каменьняў для будоўлі, а таксама ці не сабраны з поля болей буйныя каменьі для прадажы ці для ўласных патрэбаў, або з мэтаю ачысткі поля ад каменьня, як перашкоды пры яго апрацоўцы; ці ня зьбіраліся белыя вапняковыя каменьі для вапняковых заводаў і ў якім прыблізна ліку; як даўно і якавы былі разъмеры булыг і г. д. Калі ёсьць дзе-небудзь каменьне надзвычайна буйных разъмераў, дык іх неабходна апісаць асобна, змеры ўшы іх у розных напрамках і зарысаваўшы наколькі магчымы да-кладны іх від. Па дарозе не замінае зъбіраць аб гэтакіх каменьнях роз-ная лягэнды.

Надта важнае значэнье будзе мець таксама дасьледванье й на-нясенне на карту: 1) Пляцу сыпу-чых пяскоў і характар іх паверхні, а таксама іх матар'ял. 2) Пляцы й абрывы звычайных балот. 3) Пляцы й абрывы дрыгвяных балот. 4) Таксама тарфянішч, раней вядомых. 5) Таксама тарфянішч, захаваных пад на-носным пластам (калі аб гэтым дак-ладных вестак хоць і няма, але існаванье іх дапушчаецца стара-жыламі). У такім выпадку неабходна праверыць дапушчэнне капанынем пробных ямак). 6) Пляцы й абрывы вазёр і характар паверхні, іх акаляю-чай, у межах рэльефа. 7) Мейсца зна-ходжанья якіх-колечы крыніц, маг-чыма падрабязковое іх апісанье, ці ня зъвернула на іх чые-нібудзь увагі, як на крыніцы лекавыя, узоры іх вод. Неабходна зъвярнуць асобную ўвагу на тое,— ці няма выхадаў на па-верхню якіх-небудзь цвёрдых (камя-ністых) парод, напрыклад: вапнавай гліны, пескавіка, лупняка, крэйды, вуглю і іншых.

Н е т р ы .

Разгляданье райёну ў простастаў-ным напрамку, гэта значыца ў раз-

рэзах, складаецца з того, каб адзна-чыць з магчымай дакладнасцю заля-ганье пластоў зямлі адзін над дру-гім на глыбіню, як можна большую, да якой дасьледчык зможа дасягнуць. А дзеля гэтага неабходна скарыстаць усе існуючыя ў межах райёну про-стастаўныя ці ўхілавыя агаленны-тоўшчы зямлі, напрыклад: рэк, вазёры, ручаёў, равоў з крутымі берагамі, пакатамі, дарог, абваламі ўзгоркаў, штучнымі выняткамі пры якіх-небудзь земляных працах съвярдовымі шчэ-лінамі пры разгляданьні інжэнэрамі грунтоў, ці пры утварэнні артэзіан-скіх студняў і г. д.

Абраўшы азначанае агаленне, да-сьледчык агледзіць яго пільна з мэ-цаю ўпэуніцца ці не замаскаваны агаленны пазнейшымі аплывамі ці абваламі.

Калі гэтакі выпадак сапраўды мае месца, або, калі гэты пакат месцам заслаўся пластам расылінавай зямлі і парос травою, ці іншымі паразыніка-ми, дык неабходна пры дапамозе ачысціць ад староньняй зямлі пала-су ад верху да споду, каб дайсці да сапраўдных пластоў агалення. Калі гэта будзе зроблена, то дасьлед-чаму прыдзецца пільна абмерыць у парадку заляганьня таўшчыню кож-нага пласобна пластву, ня грэбаючи ніводнай хоць бы самай тонкай прас-лойкай, афарбаванай у асобны колер, ці складзенага з іншага, чым сусед-нія палосы матар'ялу. Памер трэба рабіць не па нахілу пакату, а па простастаўнай лініі, гэта значыца, па сапраўднай таўшчыні пластоў, затым і ўся вышыня профілю будзе роўная не даўжыні пакату па нахілу, а суме таўшчыні ўсіх пластоў, з якіх скла-даецца профіль. Адначасна з гэтым профіль з усімі напластаваннямі на-несыці на малюнак, цласты пранумера-ваць па парадку, пачынаючы зъвер-ху, а ў часопісі прац пад тым жа ну-марам занесыці падрабязна апісанье кожнага плаstu ці праслайка прыб-

лізна ў гэтакім парадку: №, таўшчыня, з якога матар'ялу гліна, пясок, суглініак, глей, гравій, якога колеру, якой будовы (пластовай, хваляванай, барадаўкавіднай, аднароднай і г. д.), што ў сваёй масе зъмяшчае пласт (буйныя ці дробныя каменьні, акруглыя, ці куткавідныя, якога гатунку: гранітныя, вапнавыя, кварца выя, пясковыя і г. д., якіх колераў, ці няма ў масе адломкаў, або цэлых чарапашак, скамянеласьцяў, адбіткаў расылін, ці жывёлаў, які пласт па сваёй шчыльнасці: пухкі ці закасцягнелы, ці сцэмэнтаваны, як ляжаць пласты: паземна, ці з нахілам, ці ў відзе зашпілек. Ад кожнага пласта ці праслойку неабходна ўзяць узоры, кожны ў асобную скрыначку, напісаць на іх нумар, пад якім яны апісаны ў часопісі і адназначаны на профілі. Калі агаленіне мае значную даўжыню, дык гэтакіх профіляў неабходна зьняць некалькі, паказваючы адлегласць паміж профілями. Асабліва неабходна здымачь профілі ў мясцох найбольш паказальных ў сэнсе становішча і выгінаў напластаваньяў, а таксама ў мясцох іх працяданья і зъяўленьня новых (выклінаваньне).

У профілях іншы раз могуць сустрэцца праслойкі, з якіх сочыцца вада. У такіх выпадках неабходна адзначыць гэтыя мейсцы на профільных малюнках і ў часопісі, а узоры вады прыклады да ўзораў грунтоў.

Дайшоўши да самага йсподу агаленіня, неабходна разглядзець (калі магчыма), якія пласты ляжаць ніжэй.

Для гэтага пажадана зрабіць адкопку ямы ў падашве агаленіня на некалькі магчыма глыбей, каб апісаць залеглыя там праслойкі й вывучыць іх матэрью і зъмест.

У тых мясцох, дзе дасьледчыку давядзецца знайсьці закасцягнелыя пласты пескавікоў ці вапнавікоў, або іншых гатункаў, трэба зъяўрнуць

асаблівую ўвагу, як на самыя пласты, так і на пласты, іх засыцілаючыя. Тут важна будзе вывучэнне напрамку гэтых пластоў, і асабліва уключаных у іх жывёлаў або расылінавых рэштак у відзе адломкаў, ці цэлых чарапашын, акасыцягнеласьцяў, адбіткаў і інш.

Пры разгляданьні тарфянішчаў неабходна складаць наколькі гэта магчыма поўны разрэз кожнага з іх; дакладна вывучыць харктар расылінавасці, з якіх тарфянішчы складаюцца разглядзець: ці няма ў масе торфу такіх расылін, якія не ўласцівы нашай краіне, а таксама ці няма галін, або ствалоў дрэўцаў, ці няма касьцей, рагоў, або цэлых касьцякоў жывёлаў. Усё гэта дасьледчык павінен пільна разглядзець, вывучыць, апісаць і назыбараць коллекцыю ўзору. Нягрэбаючы ніякаю асаблівасцю, ці падрабязковасцю, бо часта такія драбніцы ня толькі не непатрэбны, а наадварот маюць вельмі важнае наўковае значэнне. Дасьледчыку ня трэба забывацца і таго, што ў тарфяных завалах часта можна знаходзіць прадметы, якія маюць простиа, ці ўскосныя адносіны да пражываньня ў тых мясцох чалавека.

Калі ў якім-небудзьрайёне знойдзеца існаванье артэзыянскіх студняў, або што ў тым ці іншым мейсцы рабілася пракручванье зямлі, дык неабходна скарыстаць якія ёсьць весткі аб гэтых шчылінах, ці іх рысункі, уведаць ці захаваліся ўзоры грунтоў, вынутых з пракрученых шчылін, каб атрымаць усе гэтыя важныя весткі, рысункі і ўзоры для хаванья і наўковай апрацоўкі ў Т-ве Краязнаўства. Месца ж, дзе рабіліся такія працы, нанесьці на карту.

У выпадку якіх-нібудзь няцімнасцяў, або перашкод, акія маглі сустрэцца пры працах, ці невыразнасцяў у гэтым нарыйсе, сябар-дасьледчык зносіцца аб гэтым з Т-вам, якое

безадкладна дасьць неабходныя тлумачэні й рады.

У заключэніне неабходна дадаць, што член-дасьледчык пры вырашэніні свае задачы па выкананью ўсяго выкладзенага ў гэтым нарысе можа мець надзеіных і дзеяльных памоцнікаў у асобе вучняў-экспурсантаў з іх кіраунікамі. Бо цяжка адшукаць болей зручны выпадак, болей ўдзячную падству, больш удалы матар'ял для школьніх экспурсыяў, чым той, які намечаны Т-вам Краязнаўства па вывучэнію геолёгіі, мінэралёгіі і палеонталёгіі краю. Тутака атрымаюць моральнае задаваленіне і сам сябар-

дасьледчык, як дзеяч для навукі й дабрабыту людзей, і кіраунік экспкурсы, як выхаваўца і самі экспурсанты, як удзельнікі ў карыснай для іх развіцця працы, а ўсе разам, як удзельнікі ў дзеяльнасці, якая будзе адзначана на старонках гісторыі мясцовага краязнаўства. Дзеля гэтага ад закаханьня да навукі й працы ўсіх удзельнікаў, ад іх энэргіі і ўпартасці будзе залежыць паўната пачатай навуковай працы, якая толькі канчаецца там, дзе, дзякуючы тым ці іншым уважлівым прычынам, працягваць яе будзе немагчыма. Вынікі прац, як і іншых, павінны быць паведамлены Т-ву.

Проф. Ф. Лунсгергсаўзэн.
(Сябар Таварыства).

Кароткія праограмы для вывучэння рэкаў, вазёр і балот мясцовага краю¹⁾.

Як не багата Беларусь водамі, як не многалічны яе балоты, вазёры й рэкі, усёж яе вадаёмы, як і ярна—рачная сетка, ледзь зачэплены, пакуль што навуковымі даследаваньнямі і ў гэтай краіне яшчэ шмат прадстаіць працы і спэцыялістаму і аматару... Мы ня будзем стукацца ў адчыненых дзъверы й даводзіць тое становішча, цяпер ужо дзеля ўсіх яснае, што ўсебаковае вывучэнне свайго краю, ёсьць справа карысная і неабходная. Ня будзем мы спыняцца й на tym, што роля аматара ў навуцы можа быць і паважнай і даволі сур'ёзнай. Проста пярайдзем да справы. Нашым артыкулам перш на перш мы жадалі-б прысьці на дапамогу таму краяведу-аматару, які жыве й працуе ў глушы, мядзьведзевым кутку, каму не хапае ў другі раз добрай рады, у каго няма пад рукамі патрэбных даведковых выданьняў, падручнікаў і г. д. Пры гэткіх варунках бывае, што і ў энэргічнага чалавека апушчаюцца руکі. Адразу ўзынікае труднасць ужо пры самым выборы тэм для даследчай працы, бо не заўсёды ведаеш, на якія уласна бакі мясцовага жыцця й прыроды неабходна звярнуць сваю ўвагу. Далей ня ведаеш, іншы раз, як распачаць працу, як трэба вясці яе, каб яна магла мець наўковы сэнс і значэнне.

У літаратуры ёсьць добра распрацованыя праограмы і наўчаныні для розных гідрографічных даследаваньняў. Але яны раскіданы па розных, іншы раз спэцыяльных і дарагіх выданьнях і не заўсёды даступны краяведу. Мы даём тутака вядомы збор паказанага матар'ялу, што намячае тыя пытаньні, якія фактычна краявед зможна сабе паставіць і здолее разъ-

¹⁾ Гэты артыкул зьяўляецца адным з разъдзлеаў нашае кнігі «Падручнік да вывучэння мясцовага краю», якая пакуль што па варунках часу не выйшла з друку.

вязаць сваймі сіламі. Ды й пытаныні гэтая падабраны так, што ў самай пастаноўцы іх, можна прачытаць паказаныне на харектар і спосабы вядзення працы. Такім парадкам, наша мэта—намеціц крокі дасьледчыка. Далейшыя спраўкі і паказаныні чытач знайдзе хоць бы ў тых кнігах, съпіс якіх прыкладзен у канцы гэтага артыкулу.

* * *

Шмат якія дэталі й асаблівасці сучаснага беларускага рэльефу абумоўлены налёгшай на яго ярна-рачною сеткаю. Ужо маленькая экспурсія ў бліжэйшы да вёскі яр ці на речку, дзе, напрыклад, настаўніку багаты матар'ял дзеля відавочнага азнаямлення дзяцей з многімі асноўнымі географічнымі паняццямі¹)... Як вядома, значэнне яроў у жыцці прыроды і ў гаспадарцы чалавека вялікае. У адных выпадках ярная сетка зьяўляецца ў натуральна-дранажную сеткаю, якая выклікае агульнае зьніжэнне грунтавых водаў у краіне і так ці інакш дапамагае яе асушэнню, пераводзячы яе часамі на стэпавы ражым.

У другіх выпадках, ярная сетка, глыбока прарэзываючы таўшчыню земляных парод і агаляючы ваданосныя пласты, заклікае да жыцця ручайкі, якія даюць пачатак ручаём, што рана ці позна зьліваюцца ў адно цэлае і ўтвараюць раку. Пры простым паглядзе на карту кідаецца ў очы, што большасць сёл і вёсак месціцца ў Беларусі ўсцяж рэчак і лагчын. Яры, што дзейнічаюць і растуць, зьяўляюцца бізуном лля земляроба. Яны ня толькі асушаюць глебу; яны зъмяншаюць пляц ральлі й шмат якія кавалкі яе пераводзяць у адзел няўдобі. Араньне на схілах становіцца цяжкім.

Пачынае прыкмячацца не адно размыў, але і змыў глебы й ґрунту, пры чым ярныя вынасы засімечваюць культурныя кавалкі зямлі альбо рэкі, чым і абумоўліваецца засімечваныне і дзічэнне апошніх. Лёгкая хвалівасць рэльефу, вядомая падатнасць горных пародаў размыву, нашы кліматычныя варункі—вось галоўныя фактары прыроднага ўзросту яроў. Але часта сам чалавек дапамагае гэтаму ўзросту. Вось напрыклад, найбольш звычайнія прычыны разывіцця прамоін і яроў: 1) зьніштажэнне растучага па ярох лесу і хмызняку і выкорчываныне тутака пнёў; 2) узорываныне стромкіх схілаў; 3) правядзеныне ўсялякага роду барознаў у кірунку да яру;

¹⁾ На тэму аб школьніх геолёгічных экспурсіях і нагляданынях і аб складаныні школьнага геолёгічнага габінету гатуеца да друку асобны артыкул.

4) выкапванье каменья; 5) паша жывёлы, асабліва прагон яе па аднай якой-небудзь съцежцы; 6) чугункавыя выняткі і інш. У Беларусі на шчасьце чынныя яры спаткаюца ня так ўжо часта. Большаясьць яе лагчынаў выпрацаваных цякучымі водамі, адносіцца да тыпу равоў, сухадолаў, лагоў, ці наагул «лагчынаў. Аб «ярох»¹⁾ пісалася і пішацца цаперака вельмі шмат, тым ня менш кожнае стараннае нагляданьне над імі, мае сутна важнае ня толькі навуковае, але і жыцьцёвае практычнае значэнне.

Прыводзім праграму для вывучэння лагчынаў і (яроў).

1) Назва даная лагчыны па афіцыяльнай карце і мяйсцовая.

2) Адкуль бярэ лагчына пачатак і куды ўпадае.

3) Працяг лагчыны.

4) Ухіл яе дна (спад стромкі і спадзісты).

5) Форма бакоў (стромкія спадзістыя, пакатныя й г. д.) адносная вышыня бакоў (лагчына рэёнабокая, нераёнабокая).

6) Прыблізная шырыня і глыбіня лагчыны (намалываць схэматычны профіль).

7) Прысутнасць цякучай вады ў лагчыне (сухая, ці с сталым ручаём, ці часова замяняецца ў рэчку і інш.).

8) Вадзяныя крыніцы па берагах і на дне лагчыны; якаснасць і колькасць вады ў іх (добрая, кепская, жорсткая, мяккая, крыніца багатая ці бедная вадою і г. д.).

9) Ці ёсьць у лагчыне студня, на якой глыбіні яна дастае ваду.

10) Якія ёсьць у лагчыне штучныя вадаёмы (стаўкі, сажалкі).

11) Як доўга ляжыць сънег у лагчыне і якая глыбіня яго ўзімку. Адналькова ці хутка тае сънег. На абодвух бакох, ці на адным з іх (на якім) заўсёды хутчэй.

12) Гэолёгічныя будовы бакоў (з якіх парод яны складзены).

13) Гэолёгічныя будовы дна лагчыны (пароды наносныя, глей, пясок і інш., альбо каранныя: гліна, пясок, вапняк).

14) Які з бакоў лагчыны больш падлягае размыву.

15) Характар вадатока (часовага русла лагчыны: прости, ззвілісты, размыты, задзярнованы і інш); ці ёсьць у вусьці яру стажок вынаса.

¹⁾ Мы адносім назыву «яр» выключна да чынных і растучых прамоін, ужываючы дзеля лажбінаў наагул назыву «лагчына» альбо ў больш прыватных выпадках—роў, ці сухадол, у залежнасці ад тыпу лагчыны

16) Ці маецца абапал лагчыны споўзьні й галоўным чынам на якім баку.

17) Нагляданьні над узростам асобных яроў (у вышнявіне галоўнае лагчыны, ці абапал яе). Ці расьце яр верхам Ці ідзе размыў па дну; ці расьце яр шляхам размыву яго бакоў, ці шляхам абвалалаў, ці апоўзкамі яго съцен. Шпаркасць узросту (пажадана нагляданьне ў працягу году).

18) Разъмеркаванье і характеристар расьлінасці на лагчыне. Ці не прымячаецца ў гэтым стасунку розьніца паміж абодвых схілах.

19) Час засялення лагчыны.

20) Карыстаньне лагчынаю й цякучымі яе водамі з боку мясцовага жыхарства.

21) Якія-небудзь асабовыя ўвагі.

Дасьледаваўшы лагчыны й яры ў сваім раёне, можна перайсці да пытаньняў і вывадаў больш агульнага характеристару.

1) Пад якімі народнамі назвамі вядомы ў даным раёне агульна ўсе лагчыны. Ці няма розьніцы паміж лагчынамі, маючымі розныя назвы.

2) Ці нельга намеціць тыя альбо іншыя тыпы лагчын у залежнасці ад прарэзваемых імі горных парод.

3) Ці нельга ў раёне падмечіць пераходныя тыпы лагчын ад яру і да ракной даліны.

4) Ці назіраецца, каб лагчыны, па меры свайго ўзросту, пераціналі сваймі верхавінамі вадазборнікі суседніх рэк. Ці ня зъліваюцца сваімі верхавінамі лагчыны, кіруючыся ў розныя бакі.

5) Ці не назіраецца, як правіла, нераўнабокасць мясцовых лагчын. Якія ўласна іх бакі зъяўляюцца больш стромкімі, якія спадзістымі.

6) Ці многа ў данай мясцовасці яроў (дзейнічаючых), ці не прымячаецца з працягам часу павялічэнне іх ліку і разьмераў.

7) Калі ўзрост прамоін ідзе хутчэй усяго (улетку, пасля моцных заліваў, ранніяй вясною).

8) Які размыў агульна тутака пераважае (донны ці берагавы).

9) Якія штучныя прычыны ў даным раёне часцей усяго дапамагаюць ярнаму ўтварэнню.

10) Якое значэнне маюць яры ў сельскай гаспадарцы данага раёну (выпадкі зносу ральлёвага пласта глебы, насоны лугоў, зыніжэнне роўня студнёвых водаў і інш.).

11) Ці прымаюцца ў данай мясцовасьці меры дзеля ба-
рацьбы з ярамі і якія ўласна.

Можа краевед-аматар змога даць адказы не на ўсе запра-
панаваныя тутака пытаньні. Ба ўсякім выпадку, ён мае даволі
дobre выбар тэмаў для даступных яму нагляданьняў. Пры
досьледах больш ці менш значнага райёну, можна, будзе
пераконвацца ў тым, што цэлы шэраг прамежкавых формаў
звязвае простую прамоіну — ярок з разьвітаю і аформленай
рачной далінаю. З другога боку, напэўна, спаткаюцца пачат-
ковыя формы далін, звязаныя з мінулымі ці сучаснымі ва-
зёрамі. Словам, шэраг ледзь прыметных пераходаў звязвае
паміж сабою яры, лагчыны, рачныя даліны і вазёрныя катла-
віны. Багацьце рэк зъяўляецаха характэрнаю ўласцівасцю
Беларусі, пры чым рэк розных тыпаў, пачынаючы ад такіх,
што маюць ледзь намечанья, зародкавыя, неаформленыя да-
ліны і канчаючы рэкамі актыўнымі з разьвітаю далінаю і ха-
рактэрным поіменка-алювійным краявідам. Экскурсыі па якой-
небудзь рацэ цікавыя самі па сабе і лягчэй за усё правод-
зяцца ў жыцьцё, асабліва па буйных вадзяных артэрыях
нашага краю. Прыводзім праграму дзеля вывучэння рэкаў.

- 1) Назва ракі (на карце й мясцовая).
- 2) Адкуль бярэ пачатак і куды ўпадае рака.
- 3) Працяг ракі (па карце)¹⁾.
- 4) Рэзьмер пляцу вадазборніку ракі (па карце)²⁾,
- 5) Лік прытокай ракі і разьмеркаваныне іх па бакох яе.
- 6) Што служа вадаразьдзелам паміж ракамі і прытокамі.
- 7) Агульныя характеристары даліны ракі (вузкая, шырокая, рас-
працованая, слаба намечаная і г. д.). Злажыць (хочы-бы на
вока) плян і папярочны профіль данага кавалку даліны.
- 8) Форма даліны й яе бакоў. Бакі стромкія, альбо спа-
дзістыя. Абодва берагі (карэнныя) аднолькавы ці адзін вялікі
стромкі, другі спадзісты-нізінны. Вышыня (прыблізна) стром-
кага берагу. Строму застаемца адзін і той-же бераг (які?).
Ці абодва чаргова, альбо крутыя, альбо нізінныя. Ці няма

¹⁾ Самы просты спосаб прызначэння на карце даліны ракі з заходзіцца ў на-
ступным: змочаную нітку кладуць на карту па ўсім звязлінам ракі, за тым, выпра-
стаўшы яе і вызначыўшы яе даўжыню па маштабу карты, знаходзяць працяг са-
мае ракі

²⁾ Самы просты спосаб: сьпісваю на паперу (ці лепш на роўны картон) межы
вадазбору, старанна вырэзываючы ножніцамі атрыманую фігуру. На тым же картоне
ці на таперы дакладна вырысоўвает квадрат, бакі якога раўны аснове маштаба
карты (звычайна цалю) і атрыманы квадрат таксама вырэзаем; абедзве фігуры
важым на добрых вагах. Лік паказаючы ў колыкі разу першая фігура 'вадазборніка'
важыць больш другой, дае нам лік знаходзячыхся ў яе квадратных цалеў; па машта-
бу карты вылічваем пляц вадазборніку, але ужо ў квадратных вёрстах.

ў съцяне бакоў тэрас (прыступкаў), іх вышыня? З чаго яны складзены?

9) Пойма, на якім яна беразе (ці на абодвых). Яе шырыня. Характар поймы: ці няма на ёй старыц, плёсаў, вазёр, тарфянных балот, ці ня прыметны ў поймах выдмы, альбо не вялікія прыродныя (берагавыя) валы? Ці не знаходзяць тут зялезнью руду? Пойма лясная, лугавая, балотная.

10) Геолёгічная будова берагоў (і яе тэррасы). З якіх парод складзены бакі даліны. Іх падатнасць размыву, апоўзкі па берагох, іх распаўсюджанасть.

11) Геолёгічная будова рэчышча—з парод наносных ці карэнных? Характар дна: ілісты, ці пяшчаны?

12) Размываючая праца ракі. Распад (размыў і падмыў) берагоў. Дзе размыў ідзе хутчэй—на правым ці на левым баку. Ці нельга разважаць аб хуткасці гэтае зьявы.

13) Перамяшчэнне і блуканье рачнога рэчышча. Калі цячэнне зьвілістае—ці няма якой небудзь правільнасці ў выгінах?

14) Намываючая праца ракі (адклад наносаў). Ці няма мялізны, узрастаючых вастравоў, ці ёсьць дэльты пры вусьці, яе характар, ці ня прыметна нарастанье дэльты.

15) Шырыня і глыбіня ракі (яго жывога струменя).¹⁾.

16) Шыбкасць цячэння ракі.¹⁾.

17) Уласцівасць вады ракі (колер, чыстата, смак, пах і інш.).

1) Калі рэчка не вялікая, яе шырыню можна вызначыць вяроўкаю, перакінутай з аднаго берагу на другі. Калі ёсьць мост, дык пазнаем шырыню ракі яго прымерам. Калі рака больш буйная, вымяраем яе шырыню ўзімку па лёдзе. Урэшце шырыню буйнае ракі (або возера) можна вымяраць застаючыся ўвесь час на адным беразе, але прыстасоўваючы звычайнай геомэтрычнай прыёмы дзеля азначэння адлегласці да непрыступнага предмету. Усяго прасцей прыбегчы да манзульной зъёмкі. Глыбіня ракі (альбо возера) вымяраецца футштокам. Выцесваем простую жардзіну мэтры на 4 даўжынёю. Разъміяркоўваем яе на часткі (дэцымэтры) і дзеля скорасці і лёгкасці адлічэння замалёўваем гэту жардзіну, скажым, зялёной, белай, ці чырвонай фарбаю ў пераменку. Атрыманую такім парадкам дзеля меркі жардзіну, мы апушчаем да дна (старчакова), лічучы глыбіню. Калі глыбіня ракі або возера значная, карыстаємся глыбамерам. Глыбамерам можа служыць кожная вага (камень) прывязаная да доўгага, загадзя, разъмеркаванага вяроўкі. З прычыны таго, што даўжыня мокрае вяроўкі адрозніваецца ад даўжыні сухой, прыгатаўляючы ў першы раз глыбамер, вяроўку мочаць. Цераз кожны мэтр завязваем вузлы. Па зняканью гэтых вузлоў лёгка сачыць за глыбінёю. Неабходна імкнунца да таго, каб вяроўка апушчалася праста і не аднаслася цячэннем у бок.

1) Гэту скорасць зручней усяго азначаць двум назіральнікам. Загадзя ўмоўвішыся, адзін кідае ў воду плавок, зазначыўши па гадзініку пару. Другі назіральнік, знаходзячыся ніжэй па цячэнню—мэтрах у 200, прымічае пару зъяўлення плавука ў сябе. Адлегласць, падзяленая на лік сэкунд прабегу плавука, дасць шукаемую скорасць. Трэба мець на ўвазе, што лёгка—плавуча цела (трэска і інш) дае няпэўнае адлічэнне, бо дзякуючы ветру ѹ іншым пабочным упльвам будзе мець іншую скорасць, чымся цячэнне ракі. Лепш браць цела, затоплене, напрыклад, палку, на канец якое прывязан камень так, каб палка стоячи чуць выдававалася толькі верхнім канцом з воды.

- 18) Умовы пажывы ракі („ключы”, балоты, вяснавыя воды і інш.). Стараннае апісаньне крыніц па берагох ракі.
- 19) Колькасцьць і пара разводзьдзя ракі ў гаду. Плошча разводзьдзя.
- 20) Вышыня падыманьня вады ў рацэ ў пару разводзьдзя (назіраньне з самадзельнай рэйкаю).
- 21) Замярзаньне і ўзыніманьне ракі. Пажаданы шмат—гадовыя назіраньні.
- 22) Абмяпеньне і высыханьне ракі (часовае і сталае).
- 23) Мінулы стан ракі (па распытаньням у тутэйших жыхароў).
- 24) Рыбнае насяленьне ракі,
- 25) Характар расылінасьці па берагох ракі.
- 26) Пара пасяленьня каля ракі людзей.
- 27) Карыстаньне вадою ракі тутэйшым насяленьнем.
- 28) Штучныя будовы на рацэ (масты, грэблі, млыны і інш.).
- 29) Ці няма даных судзіць аб пачатку ракі (з яру, з возера, з балота).
- 30) Агульныя ўвагі аб рацэ.

Вывучыўши ярна-рачную сетку данага райёну, трэба асобнымі ўмоўнымі знакамі нанесьці вынікі сваіх досьледаў на карту. Дзеля гэтае мэты нарыхтоўваюць некалькі сетак, г. зн. упрошчаных сьпісаў з карты райёну, дзе дадзены толькі абрысы лагчын і рачных далін. На картах гэтых, рознымі колерамі адмечім мейсца ўзмоцненага размыву і наадварот, краіны спакойныя ў гэтых адносінах. Складзём картачку выхадаў грунтовых вод (крыніц). Адмечім старанна на карце ўсё спатыкаючыся агаленіні, г. зн. тыя мейсцы, дзе горныя пароды даступны непасрэднаму вывучэнню, ня будучы затулены расылінасьцю. Гэта картачка ў руках спэцыялістага можа мець важнае падручнае значэнне.

Для музэю мясцовага краю зъбяром наступныя матар'ялы:

- 1) Паказаныя вышэй карты.
- 2) Пляны куткоў рачных далін, напрыклад: старыц, вазёр, і інш., найбольш харектэрныя профілі (папяроchnыя) далін і лагчын. Малюнкі з агаленінія. Малюнкі з прыроды.
- 3) Фотографіі з найбольш харектэрных яроў, далін і інш.
- 4) Модэлі далін. Модэлі гэтыя могуць быць зроблены з гліны, з пяску (потым абкропленыя растворам сталлярнага клею), ці з пап'е- машэ, г. зн. з папернай масы, праваранай ў казану з невялікаю прымешкаю таго самага клею.

5) Узоры ўсіх напатканых чорных парод, гамачак, рачных адкладаў, вықапневых ракавінаў і г. д. Пры кожным узору абавязкова павінна быць паперка з надпісам дакладнага мейсца знаходжэнья дадзенага ўзору.

* * *

Ня меньшую, калі ня большую цікавасць, чымся вывучэнья рэк, прадстаўляе даследаванье вазёра. Вучэнье аб вазёрах цяперака вылілася ў асобную навуку „Ліманалёгію”, якая мае сваю вялікую літаратуру.

Вядомая знаёмасць з асновамі гэтае навукі дзеля аматара, жадаючага распачаць вывучэнье вазёра свайго райёну, запэўна, абавязкова. Неабходныя звесткі на гэты рахунак чытач знайдзе хоць-бы ў курсе проф. П. У. Броўнава, „Фізичная географія”¹⁾(апошня выданьні), дзе ёсьць падрабязны раздел, пасьвечаны данаму прадмету.

Што-ж датыча вазёра Беларусі, большасць якіх яшчэ не даследавана, дык найбольш буйныя з іх (Віцебшчына) звязаны з тыпічным марэнным краявідам, і значыцца, з былым скандынаўскім аблядзяненем. Іншыя вазёры ляжаць у даліне рэкаў і, будучы так ці інакш з імі звязаны, звязаны з рэштак старых рэчышчаў рэк. На вадаразьдзельных просторах спатыкаюцца вазёры—сподкі („абаркі”), паходжэнье якіх яшчэ даволі загадковае. Лёс наагул ўсіх вазёроў рана і позна адзін—збалочыванье і замена балотам (тарфяным). Вывучэнье возера можна весьці ў напрамку фізыка-географічным (асабовасць возера, яго паходжэнне) і біолёгічным. Мы спынімся толькі на першым.

Жадаючы распачаць даследаванье абы-якога возера, неабходна найперш за ўсё заручыцца яго дакладным плянам (картаю). Калі возера нанесена на падрабязговую географічную карту райёну, дык правяраем правільнасць яго абрыву ў параўнаньні хоць бы з бліжэйшылі гарадамі, вёскамі і інш.).

Калі возера на карту не нанесена, дык складаем яго плян самі шляхам вокамернага або мянзульнага (мянзула самадзельная) здымку. Затым, гэты плян перапісваєм у маштабе даволі буйным, каб мець магчымасць наносіць на яго вынікі нашых нагляданьняў. Шырыня й глыбіня возера азначаецца таксама, як і рэк (глядзі вышэй) г. зн., футштокам, або лотам. Глыбіню пазнаюць улетку з чоўна (у ціхую бяз-

¹⁾ У гэтай-же карыснай кнізе чытач знайдзе й агульныя звесткі аб жыцці ракі.

ветравую пагоду), а ўзімку з лёда ў пролубах у такіх пунктах, стан якіх можа-быць нанесен (у стасунку да тых або іншых прадметаў на беразе) на наш плян. Лепш за ўсё рабіць памер глыбіні загадзя па загадзя вызначаных прамерных лініях, што злучаюць такія пункты назіраньня, якія можна зауважыць з папярэдняга. Вымеры робяцца на роўных адзін ад другога адлегласцях. Для гэткае мэты, калі возера вялікае, патрабуецца дапамога добраага грабца (тутэйшага рыбалова). Самы памер робяць так: адваляваюць ад берагу і накіроўваюць човен да прымечанага на другім беразе нярухомага пункту, гоняць човен наперад азначаным лікам раўнамерных удараў вёслаў, а потым раптам спыняюць яго і кідаюць лот. Падзяліўшы шырыню возера ў гэтым кірунку на лік зробленых такім парадкам вымераў, знаходзім адлегласці паміж пунктамі назіраньняў. Вымер глыбіні возера вельмі цікавы. Часта ў мясцовага насяленьня ёсьць на гэты рахунак павялічанае прадстаўленне. З „бяздоннаю“ глыбінёю возера бываюць звязаны цэлія лягэнды, а зрабіць-жа вымер неяк ня прыходзіць на разум.

Нанёсши ўсе атрыманыя даныя на карту, можам пра-
пусьціць цераз кропкі з аднальковамі глыбінямі лініі і такім парадкам атрымае систэму лініяў роўных глыбін, або ізабат. Калі на малюнку мы нанясём у некаторым маштабе паземную лінію, паказвающую шырыню возера, у адпаведных пунктах прапусьцім ад яе ўніз старчаковыя лініі, адказваючыя знойдзеным глыбіням, і абвядзём урэшце канцы гэтих старчакоў адною цэльнаю лінію, дык атрымае папярочны профіль возера.

Побач з прамерам глыбіні возера стаіць пытаньне аб вы-
вучэньні адкладаў (глею) на яго дне, што можа праліць не-
каторы съвет на пачатак самага возера. Агулам кажучы, грунт
спода ў бераговой паласе бывае даволі рознастайны, а далей
у глыбокіх частах ужо больш аднародны. Часцей усяго грунт
бывае: 1) гліністы (без вапны), 2) мяргелева-гліністы
(пластычны, шаравата-жоўты на паверхні, шэра-сіні ўнутру),
3) мяргелева-вапнавы (больш жаўтаватага адценіння) і
4) вапнавы, іншы раз, пераходзячы ў вазёрны мел. Да ілу
часта прымешваюцца і ў вельмі вялікай колькасці арганічныя
рэшткі. Каб узяць з споду ўзор глею можна карыстацца пры-
вязаным да вяроўкі вядром (з вострым краем) альбо звы-
чайнаю сеткаю для лова вадзяных кузюляў. Дзеля таго, што
гэту сетку (нашу самадзельную драгу) прыходзіцца спушчаць

на дно й цягнуць на вяроўцы некаторы час, каб яна запоўнілася глеем, то трэба берагчы сетку, каб яна не парвалася. Для гэтага можна накінуць зьверху другую, больш трывалую вяровочную сетку. Гэткая друга (упоўне зручная ў невялікіх глыбінях) дазволіць ня толькі захапіць узоры глею, але і ўвесь жывы, што капошыцца ў глыбіні гармідар чарвякоў, малюскаў, ракоў. Запэўна, хімічны і мікраскапічны аналіз глею для аматара няпрыступны. Але павярхоўнае азначэнне яго харктару ўжо ўпоўне магчыма. Узоры ґрунту належыць сабраць і ў музэй. Захоўваюць узоры альбо высушанамі альбо вільготнымі ў зачыненых пасудзінах. Калі хто хоча ў далейшым вывучыць і арганічны рэшткі ў глеі, трэба ўзор апрацаваць спрытысам. Урэшце з прamerам глыбіні звязаны некаторыя вельмі паважныя тэмпэратурныя вымеры. Як вядома, тэмпература вады ў рацэ вельмі ня стала і віхаецца ня толькі па порам году (узімку, улетку), але й на працягу сутак (у дзень і ўначы). У стаячых вазёрных водах на вядомай глыбіні, дзе няма цячэння і дзе вада не перабунтоўваецца, як у рацэ, тэмпэратура захоўваецца нязменнай. Такім парадкам, зъмерыўши тэмпэратуру вады ў возеры, мы знайдзем павярхоўны слой вады з вельмі зъменнай тэмпэратурою ніжэй, г. зв. „слой скачка“ і ўрэшце слой сталай тэмпэратуры. Тэмпэратурныя вымеры робяцца гэтак: адзначыўши тэмпэратуру павярхонага слою вады, зачэрпываем вады вядром, затапляем у яе тэрмомэтр, дадзім пастаяць яму некалькі хвілін і робім адлік. Пры вымеры-ж тэмпературы глыбокіх слаёў вады прыходзіцца прывязаць чульлівы тэрмомэтр да тэй вяроўкі, якая служыць для вымеру глыбін. Але пры выцягванні вонкі тэмпэратура градусніка, запэўн, азъменіцца. Каб гэтага ня трапілася пакрываюць кульку тэрмомэтра воскам, або парафінам. Трымаєм градуснік у вадзе з паўгадзіны й потым хутка выцягваем і таксама хутка робім адлік. Вымеры тэмпэратуры трэба рабіць систэматычнай адлікам на розных глыбінях, каб ухапіць зъмяненне тэмпэратуры з глыбінёю.

Празрыстасць вады азначаецца гэтак: прыгатаўляюць бляшаны круг (дыямэтр 30 см.), нахварбованы белай хварбай (можна ўзяць і звычайную талерку). У трох мясцох гэтага круга бліжэй да краю й сімэтрычна пррабіваюць дзіркі. Да круга прымачоўваюцца тры вяроўкі, звязаныя ў вузел, замацаваны ўжо на памернай выроўцы. Уніз ад круга йдуць таксама тры вяроўкі, якія сходзяцца ў кучу і тримаюць прывязаную вагу. Спушчаючы круг у ваду, прымецім, што рана альбо позна ён

перастае быць адрозыненым, зліўшыся з абкружающим фонам. Адмецім глыбіню, на якой круг зынік з нашых вачэй. Затым асьцярожна і павольна будзем выцягваць круг назад і прымечам момант, калі ён стане зноў бачны.

Сярэдняя велічыня абаіх памераў адзначыць празрыстасць вады. Каб памер гэты быў дасканальны, належа трymаць над сабою парасон, або пакрыцце, каб вачом не бунтаваў ста-роныні съвет. Вельмі цікавае назіранье над колерам вады возера. Колер вады, як ён нам здаецца, залежыць ад адсъвету неба, воблачкаў, берагу, нават ад колеру дна, калі возера мелкае. Але кожнае возера мае й свой уласны, запраўдны колер вады, які падлягае азначэнню. Дзеля гэтае мэты ёсьць асобная шкала Форэля-Уле, простая й зручная. Чытач, што ёю цікавіцца, зможа зрабіць яе сам, вычитаўши апісаныне ў адным з паказаных ніжэй падручнікаў. Але з прычыны таго, што прыгатаванье яе некалькі маруднае, мы тутака ня спыняемся на ёй. Ня маючи пад рукамі шкалы Фарэля-Уле, на-лежыць дзеля вывучэнья колеру вады возера выехаць на чаўне на сярэдзіну возера і глядзець старчакова ўніз, застаўляючи вочы рукою ад староніняга съвету.

Каб захаваць, так кажучы, колер вады, бяруць кавалак картону й захварбоўваюць яго масълянымі хварбамі, акварэльлю альбо што лепш усяго—пастэльлю. Пасьля некалькіх не-задачных спробаў па большай частцы папраўляеца і ўдаеца ў хварбах перадаць асноўны тон вады.

Пасьля гэтых агульных паказаніяў дадзім кароткую праграму для дасьледаванья возера.

- 1) Становішча возера (у ракной лагчыне, або звонку яе і дзе уласна).
- 2) Форма і велічыня возера, плян возера.
- 3) Глыбіня возера, карта ізобат, пад'ярочныя і прадоўжныя профілі.
- 4) Возера замкнута або ў яго ўліваецца якая-небудзь рака, або выцякае з яго.
- 5) Возера адзінокае або іх многа ў мясцовасці. Ці няма правільнасці ў іх разьмеркаваньні? Ці не прадстаўляюць яны рэшты мінулай ракі.
- 6) Ці ёсьць астравы і якія?
- 7) Характар берагоў. З якіх парод-яны складзены? Вы-шыня й стромкасць берагоў?
- 8) Характар дна. Яго глей.
- 9) Тэмпэратура глыбін.

- 10) Празрыстасьць вады.
- 11) Колер вады.
- 12) Змены роўня ў працягу году.
- 13) Ці прыметна ўсыханье возера, працэсы забалачваньня ў ім.
- 14) Агульныя звесткі аб расылінным і жывёлавым жыцьці возера.
- 15) Карыстаныне вазёрамі тутэйшым насяленьнем.
- 16) Гістарычныя весткі аб вазеры, лягэнды, паданьні і інш.

Мы спыніліся па вывучэнню возера толькі з фізыка-географічнага боку. Запэўна, ня меншую цікавасьць прадстаўляе знаёмасьць з яго расылінавым і жывёлавым насяленьнем. Дасьледваныне вазёр у біолёгічным стасунку робіцца ўжо асобымі зоолёгічнымі і ботанічнымі мэтодамі, апісаныне якіх выходзіць ужо за межы нашага артыкулу.

Скажам адно, што на моцы ўсюды прыметнага працэсу забалочваньня вазёра і іншых вадаёмаў, г. зн. паступовага пераходу іх у балоты, найбольшае значэнне мае нагляданыне ботанічнага характару. Затым, прыводзім праграму вывучэння працэсаў утварэнья балотаў з вадаёмаў, з якіх чытач можа выбера некаторыя пытаныні, яму больш падходныя.

- 1) Агульныя весткі аб вадаёме, што забалочваецца рака, возера, сажалка.
- 2) Як ідзе ўтварэнье балота? Хутка ці павольна адбываецца ўзрост балота за рахунак вадаёму?
- 3) Як адклікаецца на забалочванье моцнае абурэнье, хуткае цячэнье, глыбіня вадазбору?
- 4) Ці адбываецца забалочванье роўнамерна з усіх бакоў вадаёму, ці можна наглядаць у адных мясцох больш моцнае забалочванье, чымся ў іншых?
- 5) Ці не наглядаецца размыў утвораных балотаў, размыў берагоў, падзеньне ў вадаём дравесных парод па берагох (асабліва часта спатыкаецца ў лясных вазёрах)?
- 6) Ці не наглядаецца ў вадаёме (возеры) плывучых балот?
- 7) Ці не адбываецца руйнаванье балот у часе паводкі? Ці ня можна прымеціць падніманье ці апусканье роўня вады з забалочваньнем, (нярэдка пры забалочваньні рэк робіцца цяжкі сток вод, ровень вады падымаецца й забалочванью падлягае ўсе большая й большая пляцы).
- 8) Якія расыліны разъвіваюцца ў вадаёме, што забалочваецца?

9) Якія расьліны прымаюць галоўны ўзел у забалочваньні?

10) Якія тыпы балот разьвіваюцца на мейсцы забалочанага вадаёму?

11) Ці не наглядаецца разьвіцьцё розных балот у адным і тым-же вадаёме?

12) Якая расьлінасць паступова селіцца на балоце, што ўтвараецца?

* * *

Балоты зьяўляюцца харктэрнай асаблівасцю Беларусі і карыстаюцца ў ёй шырокім распаўсяджаньнем. Вывучэнне балот, мімаволі, мае і вельмі важнае практычнае значэнне, затым вывучэнне аб балотах складае цяперака цэлую аба-собленую навуковую дысцыпліну „Балотазнаўства“, што мае ёй сваю літаратуру й паасобія спэцыяльныя часопісі і сваю дасьледчую станцыю (Менск) і нават вышэйшыя дасьледчыя інстытуты. Затым аб балотах трэба гаварыць, альбо вельмі шмат, альбо абмяжоўвацца прывядзеным кароткіх праграмаў іх дасьледваньня, што мы і робім.

Балоты ўтвараюцца ня толькі на моцы забалочваньня вадаёмаў, але й на высокіх сухіх мясцох. На моцы непрапушчальнасці глебы, адсуднасці дранажу і інш. разьвіваецца дзе-небудзь, напрыклад, у сосновым бару, магутны імшасты насыціл, што захаплівае ўсё новыя плошчы й рана ці позна, дае пачатак балоту.

Вось кароткая праграмма для некаторых нагляданьняў над балотамі.

1) Які абшар займае балота?

2) Тарфяное балота, ці глеістae?

3) Берагі балота. Ці ўзвышаюцца яны над роўнем мора? З якой пароды яны складзены (гліна, пясок, вапняк і г. д.).

4) Становішча балота (у лагчыне ракі, на вадаразьдзеле, на схілах і г. д.).

5) Глыбіня балота ў берагох і далей да асяродку.

6) Дно балота. Глеістae, гліністae, пясковае, камяністae, мяргелістae (ці ускіпae спроба пры абліваньні кіслатой). Будова дна (можна азначыць у берагох). Ці не наглядаецца ў ім чаргаваньне пластоў рознага харктару?

7) Праходзімае балота, ці не? (паверхня часта хвалюеца пад нагамі, але гэткае балота не заўсёды можна лічыць не-праходным).

8) Якія расыліны пакрываюць балота (лішай, мох, травяністыя расыліны, хмызнякі, дрэвы)?

9) Павярхня роўная ці купінкавая? Расыліны на купінках ці паміж імі?

10) Часамі ці не пакоіцца большы, ці меншы тоўсты пласт (расылінавы) на вадзе і з чаго ён складаецца?

11) Ці ёсьць заастаючыя вазёры і як ідзе іх заастаньне. Ці не пакрыта дно гэтых вазёр тарфяным глеем. Ці не наглядаецца выдзяленыне пузыркоў газу (балацянага) пры датыканьні да дна і ці доўга адбываецца гэта выдзяленыне? Ці не адрываюцца ад берагу заастаючага возера невялікія плошчы, якія ўтвараюць плаваючыя вastrавы? Ці не ўпадае ў заастаючае возера рака і якія робіць уплыў на заастаньне (утварае, напр., мялізны, на якіх селяцца вадзяныя расыліны)? Якая плошча возера замянілася ўжо ў балота? Ці няма розніцы ў ходзе заастаньня вазёр з цвёрдаю й мяккаю вадою?

12) Ці няма на балоце невялікіх адкрытых вазёр, гэтак званых, вокнішч, а калі іх некалькі, ці ня зносяцца яны паміж сабою (можна, іншы раз, судзіць па роўню вады ў іх)?

13) Ці наглядаецца ў іх больш і менш значная выпукліна балота і калі наглядаецца, ці з усіх бакоў балота мае выпукласць?

14) Ці наглядаецца забалочываньне па ўскрайках выпуклых балотаў (стаячая вада, купінкавыя балоты й інш.)?

15) Ці заастаюць канавы на балоце і як адбываецца іх заастаньне. (Як хутка, якім расылінамі й гэтак далей)?

16) Калі балота ў даліне ракі, дык ці не замываецца яно вясенінью вадою пры разводзьдзі ракі, ці доўга стаіць у гэткім выпадку вада ў балоце і ці шмат яна прыносіць глею?

17) Ці няма крыніц, што кормяць балоты?

18) Ці выцякаюць з балота рэкі і рэчкі?

19) Павялічваецца альбо памяншаецца прастор, які займае балота? Прыбывае ці ўбывае ў ім колькасць вады? Ці не залежыць усыханьне (калі яно наглядаецца) ад заносаў рабчым глеем у часе вясенініх разводзьдзяў?

20) Ці ўтвараюцца балоты ў лясах і як забалочываньне лясоў адбіваецца на расылінасці (напрыклад, у адносінах прыросту дрэваў)?

21. Якія прычыны выклікалі забалочываньне лесу—высокі ровень ґрунтовой вады ці адсутнасць стоку, крыніцы, утварэньне ў глебе непрапушчальнага для вады пласта артштэйна (сцэмэнтаванага, перагнойнай матэрый і зялезам, пяску)—і

якія травяністая расыліны й мхі пакрываюць глебу гэтага лесу?

22) Ці наглядаецца розыніца ў забалочываньні лясоў рэдкіх і густых? Ці няма прымет забалочываньня на лесасеках, пажарышчах і гэтак далей? Якія расыліны зъяўляюцца на лесасеках і пажарышчах? Калі ёсьцы у забалочываючымся лесе торф, дык якая яго можнасць, будова і гэтак далей?

23) Будова балота. Якая таўшчыня расылінавага пластву, які яшчэ не распаўся? На якой глыбіні гэты пласт бурэе, становіцца некалькі больш аднародным, здабываючы харектар торфу? Ці не зъмяняеца разам з глыбінёю харектар расылінасці? (Будову можна наглядаць на тарфяных вырабах, канавах ці па даных зондыраваньня) Тэмпература розных пластоў торфу?

24) Ці не спатыкаюцца і калі спатыкаюцца, дык на якой глыбіні драўляны вугаль, пні, ці ствалы дрэваў? Становіща пней і ствалоў (старчаковае, схіленае ці паземнае)? Ступень захаванасці драўляных рэштак. Ці няма рэштак іншых расылін, можа быць, ужо зьнікшых у данай мясцовасці?

25) Ці смалісты тарфянік? Ці не праслаіваецца торф з пяском, глінай ці глеем (напр., на заліўных балотах).

26) Ці не трапляецца ў торфе рэшта ракавінак, малюскаў і на якой, уласна глыбіні?

27) Ці няма ў торфе касьцей жывёлін, чалавека, каменых, касьцяных альбо бронзавых прыладаў начынья і інш? На якой глыбіні і пры якіх варунках залігаюць гэтыя рэшткі?

28) Якія вынікі дала асушка балота? Ці не зъмянілася расылінасць і калі зъмянілася, дык ці на ўсім балоце, ці толькі мясцамі, напр., на больш мелкіх плошчах, каля канану па бакох і г. д.)? Цераз колькі гадоў паслья асушкі зъмянілася расылінасць і ў чым выразілася гэта зъмяненне?

29) Ці мае балота якое-небудзь сельска-гаспадарчае значэнне (сена, імша на забіўку хат, на падсыціл, збор журавіны і інш)?

30) Мясцовая номэнклятура балот.

* * *

Наш нарыс не пратэндуе на паўнату. За найменьнем месца, мы ня маём магчымасці ўваходзіць ў тыя альбо іншыя паясьненіні й дэталі Зацікаўлены чытач знайдзе больш поўныя весткі ў паказанай ніжэй літаратуры. Наша рада—пачынаць у добрую гадзіну справу, а за даведкамі, паказаныямі

і радамі, не саромяючыся зварачваца ў ту ўышэйшую вучэбную ўстанову, да якой імкненцца даны раіён і ў Таварыства Краязнаўства. Яго спэцыялістыя, запэўна, не адкажуць у сваёй магчымай дапамозе.

Прыкладаем съпіс кніг, так альбо інакш скарыстаных аўтарам пры ўкладаньні гэтага артыкулу. Зоркамі адмечаны тყы працы, з якіх аўтар запазычаў прыведзенныя вышэй праграмы.

ЛІТАРАТУРА.

1. Мушкетов И. Физическая геология т. II (ап. выд.).
2. Кейльгак К. Практическая геология, т. I м. 1903
3. Докучаев В. Овраги и их значение. Тр. Вольноэкон. О-ва, 1877, т. III.
4. Гельфер А. Овраги и борьба с ними Тр. Эксп. для исс. ист. главн. рек Евр. Р.
5. Масальский В. Овраги черноземной полосы России Пет. 1897.
6. Керн Э. Овраги, их закрепление, обнесение и запруживание. 1919.
7. Жадановский В. Опыт исследования оврагов. Воронеж 1908.
8. Отодкий П. Овраг. Энцикл. Сл. Брок. и Эф..
9. Ефремов В. Сходство и различие в форме, строении и способах образования оврагов, балок и речных долин. Тр. Харьк. О-ва Ест. 1889, XXIII.
10. Докучаев В. Способы образования речных долин Евр. Рос. Тр. Пет. О-ва Ест. 1878, т. IX.
11. Труды гидрологического отдела Тульск. Г. З. У. под общ. ред. Козменко А
12. Пунгерсгаузен Ф. Отчет о работах гидрографической партии. В сборнике: обзор раб. по иссл. водн. хоз. Александр. У под общ. руков. проф. В. Соколова А-кск 1912.
13. Броунов П. Курс физической географии, Пет. 1917.
14. Форель Ф. Инструкция для исследования озер. изд. Р. геогр. О-ва 1904.

15. Шокальский Ю. Наставление для с'емки и промера озер и изучения их в физико-географическом отношении Изд. Рус. Геогр. О-ва 1908.
16. Марков Е. О методах исследования озер Пет. 1902.
17. Клетнова Е. Изучение родного края м. 1918.
18. Программы и наставления для наблюд. и собира-ния коллекций по геологии, почвоведению, зоологии, бота-нике, сельскому хозяйству и гидрологии. Изд. Пет. О-ва Ест. (Выданье за розныя гады).
19. Справочная книжка для путешественников. Сбор-ник под ред. Шакальского Пет. 1905.
20. Указания к наблюдениям и собиранию материала по местной природе и быту. Пед. курсы Яр. Губ. З. 1915.
21. Ламперт. Жизнь пресных вод (клясычны падручнік).
22. Воронков Н. По пресным водам м. 1914.
23. Лепнева С. Очерки из жизни пресных вод. Ярос. 1916.
24. Флеров А. и Федченко Б. Пособие к изучению ра-стительных сообществ Сред. Рос.
25. Сукачев В. Болото 1915,
26. Танфильев. Указатель главнейшей литературы о болотах и торфяниках Евр. Р. Изд. Отд. Зем. Улучш.
27. Болотоведение. Журнал.
28. Материалы Запомо. (Изд. Горецк С.-Х. И.). Мае съпіс літаратуры аб балотах, рэках й інш. Зах. вобл. і Беларусі.

Горад, як прадмет краязнаўчага дасьледваньня.

(Даклад у культурна-гістарычнай сэкцыі I-й Віцебскай Акруговай Краязнаўчай конфэрэнцыі 26—27 красавіка 1925 г.).

Мэтаю краязнаўчага дасьледваньня зьяўляецца систэматычнае й поўнае вывучэнне вытворчых сіл азначанай мясцовасці альбо, інакш кажучы, усіх элемэнтаў, якія складаюць жыцьцё прыроды й жыцьцё чалавека ў тэй ці іншай мясцовасці, як у іх мінулым, так і ў сучасным.

Калі гэта сказаць на мове праграм, якія прыняты сучаснаю школаю, дык прыдзецца прызнаць, што об'ектамі вывучэння зьяўляюцца: прырода, праца чалавека й грамадзянства ў іх руху, г.зн. у гістарычнай пэрспэктыве ўключна з сучаснасцю і відамі на недалёку будучыну.

Толькі тады будзе правілова пастаўлена краязнаўчая праца, калі ўсе троі калёнкі праграм (прырода, праца і грамадзянства) будуць у коле яго ўвагі.

Бязумоўна, гэтакую задачу ня можа дасканальна выкананы чалавек нашага пакалення, а затым супрацаўніцтва ў Таварыствах Краязнаўства людзей розных здольнасцяў у поўне зьяўляецца парукою правільнай пастаноўкі справы. У розных пунктах таго ці іншага краю ў большай меры выяўляецца то прырода, то чалавечая праца й грамадзянскае жыцьцё.

Мэтаю нашага цяперашняга абгаварывання зьяўляецца пытаньне, што дае краяведу для яго працы горад. Бязумоўна, кожнаму вядома, што горад больш усяго адбівае працу чалавека й яго грамадзянска-вытворчыя

адносіны альбо, як прынята гаварыць, культуру; у горадзе й прырода значна адбівае працу чалавека, а часам яна так зменена й заграмаджана монументальнымі будынкамі, што й ня кідаецца ў очы,

Наадварот, у вёсцы больш усяго увагі дасьледчык звязрае на прыроду і працу чалавека альбо, інакш кажучы, культура выяўляецца ў большай паасобнасці, так што паасобныя бакі яе выяўляюцца то больш, то менш у розных мясцох, як то: гаспадарка, грамадзянства, дзяржаўныя ўстановы, надворны быт, разумовая жыцьцё можна лёгка выучыць у паасобку, а ў некаторых выпадках яны нескладаныя, прымітыўныя і да іх можна лёгка ўжываць мэтод аналітычны.

Другую зьяву ўяўляе горад: ён сам па сабе зьяўляецца фокусам, што збірае ўсю культуру акалаючага яго раёну, гаспадарча звязаны з іншымі гарадамі краіны, і нават часам усяго сьвету, ды й закрышталяваў у сабе мінулае чалавечства больш, чым вёска. А затым, даючи багацейшы матар'ял для вывучэння, ён перш-на-перш патрабуе да сябе падходу сынтэтычнага. Каб магчыма было правільнае яго аблеславанье і вывучэнне, неабходна перш-на-перш зразумець яго асобнае цэлае, што арганічна развіваецца, як нешта зборнае. Калі ў адносінах да сяля труда адвівіць яго гісторыю,

то ў адносінах да гораду ўкладанье гісторыі само сабою напрашаеца й зьяўляеца неабходным, а для гэтага часьцей за ўсё ёсьць значная кольнасьць даных, помнікаў і матар'ялаў. Дзеля таго, што горад зьяўляеца фокусам культуры азначанага раёну, безумоўна, вывучэнне яго з усіх бакоў важна дзеля вывучванья й раёну, злучанага з ім і часамі, вывучаючы горад, мы знайзdem матар'ялы, якія даюць нам паніцце аб вёсцы. Затым, гарадзкі краявед заўсёды можа ў сваіх працах стаць тварам да вёскі, установіць культурную сувязь з ёю, дасць ёй некаторы матар'ял, учыніць ёй падтрыманьне, а часамі ў некаторых галінах, дасць весткі аб вёсцы. Пры вывучэнні гарадоў Беларусі й прыватна Віцебшчыны перад краяведам ляжыць вялікая праца.

Папярэднімі пакаленнямі яшчэ ня зусім выпаўнены задачы простага зъбірання матар'ялу: літаратурныя працы мінулых гадоў згублены, раскіданы па бібліотэках і прыватных асобах, німа поўнае бібліографіі нашых гарадоў, часам працы гэтая не здавальняюць запатрабаванням сучаснага краяведа, бо яны былі пісаны ў іншых умовах, пры асобным адміністаратыўным наглядзе, аўторамі, што мелі на вачох асобную прызму памёршай ідэолёгіі й г. д. Але бязумоўна, было-б вялікаю абмылку па чынайцу працу нанова, не прылажышы старанняў для вывучэння дасягненняў папярэднікаў. Значыцца, перад кожным гарадзкім аўяднаньнем краяведаў перш-на-перш стаіць задача ўкладанья бібліографіі гораду й організацыі краязнаўчай бібліотэкі. У адносінах да вывучэння гарадоў цэнтральнымі аўяднаннямі краяведаў ёсьць выпрацаваныя праграмы, якімі могуць вольна карыстацца й мясцовыя краяведы, дапаўняючы іх адпаведна асаблівасцямі сваіх гарадоў.

Краявед пры вывучэнні гораду павінен абавязкова распрацаваць наступныя тэмы:

1. Мясцовасць гораду й яго прырода. Пры распрацоўцы гэтае тэмы будзе закладзена географічная аснова для далейшага даследванья, як напр., вытлумачэнне прычыны ўтворэння гораду ў данай мясцовасці, яго раззвіццю, адміністрацыйнае й прымысловое значэнне ў раёне, у краіне й у сусветні гаспадарцы. Тэма гэта таксама дае шмат вестак, якія дапамогуць укладанью пляну даследванья акаляючага раёну на прадмет шукання, хоць-бы съядоў чалавечага жыцця розных эпох і культур; бязумоўна, гэтыя съяды перш-на-перш прыходзіцца шукаць у межах гарадзкіх пасёлкаў, дзякуючы асобным спагадным умовам, якія прывабны для чалавека, да якой бы эпохі ён не належыў. Для прыкладу можна ўзяць тэрыторыю м. Віцебску з яго асабліва спагаднаю ў стратэгічных адносінах систэмай рэкаў, канаваў і ручаяў.

2. Утворэнне гораду: яго першапачатковое ядро й экономічныя прычыны, якія съязнілі люднасць, помнікі й месцы, што даюць харектэрystyку зараджэння гораду.

3. Рост гораду (яго сацыяльно-экономічнае аблічча), значэнне войнаў на тэрыторыі ў адносінах да росту гораду; змены й уплыў культур; гарадзкое прадмесце пры крэпасці; цяга дваранства да гораду й расклад зямельных маемасцяў сярод клясаў насельнікаў. Помнікі, разъмеркаваныне і назова частак, якія даюць харектэрystyку росту гораду.

4. Монументальнае й мастацкае раззвіццё гораду. Гісторыя й апісанье монументальна-масташкіх будынкаў, гісторыя, апісанье й згуртаванье мастацкіх помнікаў і каштоўнасцяў; мастацкая самабытнасць і адбіванье ўплыву іншых культур.

5. Горад у культуры й быце краіны й раёну. Гісторыя адукацыі й экономічнага раззвіцця. Гісторыя клясавай барацьбы і клясавых супярэчнасцяў

6. Сучаснасьць гораду. Горад, як экономічны, прамысловы й адміністрацыйны асяродак сучаснага райёну, што імкнецца да яго. Рэволюцыя 1905 г., Лютаўская й Кастрычнікавая ў горадзе.

Горад, як культурны асяродак акаляючага райёну.

Асаблівасці й дасягненъні камунальнае гаспадаркі.

Этыя тэмы зьяўляюцца задачамі працы сталых краязнаўчых організацый. Першапачатковая-ж праца павінна складацца з падрахунку працаў папярэднікаў, організацыі працоўнай сілы й распаўсюджвання краязнаўчых ведаў сярод гушчаў насяленънія з мэтаю падрыхтоўкі й уцягвання ў працу новых краяведаў.

Перш-на-перш трэба організаваць бібліографічны габінэт краязнаўства й краязнаўчую бібліотэку. Для гэтага ўсе сілы мясцовых краяведаў трэба накіраваць на перагляд бібліографічных выданьняў, друкаваных праца па мясцовому краю, на вывучэнне зъместу мясцовых архіваў, краёвых і цэнтральных, а таксама й бібліотэк. Сабраныя матар'ялы з паказаньнем месца іх знаходжэння, як друкаваныя, так і рукапісныя, належыць разъмеркаваць на картцы для складання бібліографічнага альфабету й каталогу. Далей, належыць заніцца апісаньнем мясцовых архітэктурных і мастацкіх вартасцяў, а таксама паказаньнем сучаснага месца знаходжэння. Сабраныя матар'ялы занасіць на картку для ўкладання мастацка-археолёгічнага каталогу.

Урэшце, належыць сабраць весткі аб усіх дзяячох гораду, якія выявілі сябе ў грамадзянскім жыцці й на-
вуцы і скласці бібліографічны слоўнік мясцовых дзеячоў (біобібліографію).

Уся гэта праца падрыхтоўвае спадчынны ўмовы для далейшага даследавання.

У далейшым, разъмеркаваўшы прысутныя сілы па спэцыяльнасці, хоць-бы колектывуна, злажыць пузяводнік гораду,

гісторию й статыстычныя даведнікі гарадзкой гаспадаркі, прамысловасці, разыўця адукацыі, уэрству й зъмены насельнікай і г. д., а таксама выпрацаваць карты, пляны па эпохам, картаграмы, графікі, якія даюць характэрныя данага гораду на працягу яго існаваньня, узяўшы дзеля гэтага прыклад з Масквы, для чаго ў мэтах скарыстаныя маскоўскага досьледу паслаць туды асоб, якія-б-дасканала вывучылі ў адносінах да тэхнікі Маскоўскі музэй камунальнае гаспадаркі. Дзякуючы таму, што часта самы горад зьяўляецца з сваімі будынкамі і прадметамі, што ў іх знаходзяцца, помнікамі і мясцовасцямі, ў некаторым сэнсе музэем з вялікім асьветным значэннем у кірунку азнямлення з акаляючымі чалавека абставінамі, як у мінулым, так і сучасным, — трэба ўтварыць спагаданыя ўмовы для яго агляданьня.

У Музэях, апрача друкаваных пузяводнікаў, апісаньняў і жывых павадыроў-інструктароў ужываюцца ярлыкі на прадметах з кароткаю гісторыяй і показаньнем іх значэння. Гэтакія самыя ярлыкі належыць прымусоўваць да некаторых выдатных будынкаў і прадметаў, а гэтак сама замест іх на выдатных мясцох паставіць з надпісам мэморыяльны каменьні, як, напрыклад, трэба у Віцебску на Замкавай горцы.

Асаблівую ўвагу Таварыства Краязнаўства павінна звязаць на ўзрастаюче пакаленіне, бо старых дрожджаў хопіць не надоўга: мамонты краяведы ў нас у горадзе ўжо памёрлі, чарга ж за кітамі.


Трэба прызнацца, што задачы вывучэння гораду надта шматкантовыя, выпаўненныя іх патрабуе вялікае траты энэргіі, але тым не менш неабходна выпаўненіе іх распачаць безадкладна, заклікаўшы да працы ўсіх прыгодных людзей, савецкія ўстановы, партыйныя, профэсіянальныя організацыі й вытворчыя юніті. Час бяжыць і калі мы

не пасьпяшаем, дык шмат што згіне
пры зъмене старога быту новым.

Ды й самая зъмена новага быту па-
трабуе дэтальнага вывучэння таго,
што было.

«Раней, чым будаваць, трэба ведаць,
што было — пісаў у свой час т. Троцкі
ў «Петроградской Правде» ад 2 ліпеня
1923 г., — гэта адносіца ня толькі

да ўплыву на быт, але й наагул да
усякай зразумелай чалавечай дзеяль-
насці. Трэба ведаць, у якім напрамку
існуючае прыстасоўваецца, каб атры-
маць магчымасць прыматъ удзел у
будаванні быту. Для таго, каб пад-
няць культуру на больш высокую сту-
пень, працоўнай клясе трэба прадумамаць
свой быт, а дзеля гэтага пазнаць яго».



Герб Віцебскага ваяводзтва.

Прыкладны плян музэю роднага краю¹⁾.

1. Глобус з адзнакаю роднага краю.
Компас.

2. Фізычна і палітычная карта роднага краю з гэткай адзнакай.

3. Карта Беларусі, акругі, райёну з адзнакай месца музэю.

4. Фотографічны здымак гораду або сяла, дзе знаходзіцца Музэй з вышыні птушага лёту.

5. Плян гораду або сяла, дзе знаходзіцца Музэй.

6. Фотографічны здымкі й малюнкі з дадзенай мясцовасці.

7. Фотографічны здымкі й малюнкі музэю й плян яго.

8. Схэматычная картаграма прасторавага стасунку роднага краю да бліжэйшых суседзяў (райёнаў, акругаў), да прыродна—гістарычных і культурнага гістарычных краін Беларусі, да самой Беларусі ў ея цэлым, да некаторых з Заходня—Эўропейскіх дзяржаў. Дыяграма на %.

9. Схэматычныя картаграмы на адлегласць ад бліжэйшых культурных асяродкаў, акруговага й райённага места, сталіц, ад мора, першага падзеньніка, роўніка (часамі адлегласць ад бліжэйшай станцыі чыгункі, парахдане прыстані і г. д.).

10. Дагістарычнае мінулае роднага краю.

Геолёгічныя карты, схэмы з адзнакаю таго, што было на месцы роднага краю ў дагістарычныя часы.

11. Помнікі дагістарычнага чалавека—зброя і г. д.

Узоры, фотографії, малюнкі, модэлі.

12. Гістарычнае мінулае роднага краю ў тыповых момантах.

13. Ілюстраваны каляндар мясцовых фэнолёгічных зъяваў і асабліва важных дзён у годзе ў мясцовага насялення (малюнкі, фотографіі і г. д.).

14. Геолёгічны разрэз роднага краю ў фабрах, фотографії, схэматычных рысунках і адпаведна падабраныя ўзоры мясцовых горных парод і выкапнівых. Фотографії й рысункі.

15. Геолёгічная карта і картаграма.

16. Глебавы разрэз роднага краю ў фабрах, фотографії і схэматычных рысунках.

Узоры мясцовых глебаў у маналітах і каробках з дадаткам ва ўзорах іх хімічнага аналізу, а таксама узоры, рэчаў, патрэбных дзеля рацыянальнага ўгнаення кожнае з глеб.

17-а. Гіпсометрычная карта. Вышыня музэю над роўнем акіяну.

Малюнкі, фотографії гораў, узвышшаў, далінаў і нізін.

18. Кліматалёгічная карта агульная й для данай мясцовасці: картаграмы, дыяграмы, схэмы і крывыя для харэктэрystыкі радзімы па воблачнасьці, пануючаму напрамку вятроў, ліку атмасферных опадзяў, працягласці сезонаў, ледаходу й замярzanьня рэк і вазёў, навальніц, граду, імглы, туманаў і г. д. Фотографії й малюнкі метэоролёгічных зъяваў. Роднае неба па порах году—днём, ноччу; малюнкі, фотографії, карты і дыяграмы.

¹⁾ З «Курса беларуссоведения». Москва 1918—1920, ст. 299.

19. Мэтэоролёгічныя прылады. Тэрмомэтры: паветравы, глебавы, вадзяны; звычайны і анэроідны; гігромэтр, псіхомэтр, даждзямер, лот, гумавы футошток, рэйка і г. д.

20. Схэма разьмеркаваныня грунтовых вод; карта разьмеркаваныня вазёр, балот, сажалак і рэк, лагчыны з паказаньнем вадаразъязелау. Картаграмы, малюнкі, фотографіі й кінематографічныя йстужкі рэк, парогау, вадаспадау, асабліва прыгожых частак рэк і вазёр, разводзьдзя і г. д.

21. Карта разьмеркаваныня расылінага царства дадзенае мясцовасці. Картаграмы й дыяграмы гэтага разьмеркаваныня, фотографіі, малюнкі, кінематографічныя йстужкі, што характэрыйуюць родны край ува ўсе поры году з пункту погляду расылінага царства.

21-а. Лес. Музэй роднага лесу па Марозаву. Фотографіі й малюнкі.

21-б. Луг. Музэй сенажаці роднага краю складзёны па Ускову. Засушка ў пяску. Сенажаці: поймавыя, сухія, лясныя й культурныя. Малюнкі. Фотографіі. Картаграмы.

21-в. Поль. Узоры збожжа. Фотографіі, малюнкі з усіх пораў году.

22-г. Сады і агароды. Пляны, фотографіі, малюнкі. Узоры прадуктаў.

22. Шкоднікі расылінага царства і дабрадзеі, таксама расылінныя, напрыкл., спарынныя, грыбкі, бактэрый. Прараты, узоры, мікрофотографіі, рисункі, схэмы.

23. Нівыгадныя для сельска-гаспадарчай культуры мясцовасці: яры, балоты, пяскі, саланчакі, стромкія скілы, узвышшы і г. д.

Карты, картаграмы і дыяграмы, фотографіі, рисункі.

24. Меры барацьбы з імі.

25. Сьвет жывёлау радзімы па згуртаванынях расылінага царства.

Малюнкі, фотографіі, модэлі, чучалы, колекцыі, картаграмы, дыяграмы.

26. Чалавек. Карты разьмеркаваныя насяленыня па радзіме і этнографічным складу.

Тыпы мужчын і жанчын усіх узростаў, прадстаўленыя на фотографіях, малюнках, модэлях, колектывны патрэт.

27. Мяшканье й будынкі чалавека. Агульны від гораду, сяла, вёскі, фальварку, маёнтку ў рэсунках, фотографіях, кінолентах. Картаграмы і дыяграмы.

28. Быт і культура.

Будынкі: хаты, сенцы, надворак, гумно, ёўня, клець, склеп і г. д.. Модэлі, фотографіі, малюнкі.

Вопраткі і аздобы. Модэлі, узоры, фотографіі, рисункі.

Харчы і напіткі па порах году, штодзень і ўсьвяты. Узоры, матар'ял, слоўнае апісаныне мяню й рэцептаў страў. Ілюстрацыя.

Судзьдзё. Узоры, модэлі, фотографіі, малюнкі.

Тэхніка ў народным быце. Віды мясцовага вырабу і спосабы апрацоўкі сырых прадуктаў з каменя, косьці, рога, дрэва, скуры, мэталяу, гліны, валакністых матар'ялаў і г. д. Узоры прыладаў і узоры сырых прадуктаў і вырабаў па мажлівасці ўва ўсіх стадыях апрацоўкі. Малюнкі, фотографіі, кіноленты, слоўнае апісаныне. Спосабы зносін: сані, калёсы, чаўны, караблі і інш. Модэлі, фотографіі, рисункі, малюнкі.

Мясцовыя шляхі зносін: дарогі масты, грэблі, канавы, пераправы цераз рэкі, зімнія адзнакі дарогі і г. д. Фотографіі, рисункі, картаграмы.

Жыцьцё сялянскае сям'і ў працоуны дзень на працягу круглых сутак. Фотографіі, малюнкі, кіноленты.

У сьвята; нараджэнье, хаўтуры, вясельле, вячоркі, сход, кірмаш і г. д. Фотографіі, малюнкі, кіноленты, грамафонныя плястынкі, слоўнае апісаныне.

29. Заняткі насяленыя. Карты, дыяграмы, картаграмы, кіноленты, фотографіі, рисункі, малюнкі, узоры вынікаў працы і г. д.

Заняткі па порах году на полі, сенажаці, у лесе, садзе, агародзе, на няўдобі, у хаце, на панадворку; самастужная прамысловасць, на фабрыках, заводах, у гандлі, у шляхох і сродках зносін.

30. Малюнкі сямейнага й грамадзянскага жыцця. Кіноленты, фотографіі, русланкі, слоўнае апісанье.

31. Мясцовыя народныя прыметы, забабоны, варожбы. Слоўнае апісанье, ілюстрацыя.

32. Народныя рэлігійныя вераваньні: старабрадцы й сектанты. Слоўнае апісанье, узоры, ілюстрацыі.

33. Народная мэдыцына. Слоўнае апісанье, узоры, ілюстрацыі.

33-а. Народная музыка й народнае мастацтва. Узоры, слоўнае апісанье й грамафонныя плястынкі.

34. Мова, пісьменнасць, асвета. Асаблівасці мясцовае гутаркі. Казкі, лягэнды, прыказы, анэкдоты старыны, замовы, прыслоўі, загадкі, галашэнні, песні старыны й новыя і т. д. Слоўнае апісанье, ілюстрацыі, грамафонныя плястынкі. Пісьменнасць насялення. Узоры пісьменнасці ў лістох і пісьменных працах. Школа, асветная установы пры спажывецкіх каапэратаўах, дзяржаўныя, грамадзянская й прыватныя. Справаздачы, факты, ілюстрацыі й слоўнае апісанье.

35. Цэрквы, маленъні, капліцы (даходнасць папа), бальніцы, дзіцячая асяродкі, начлежныя хаты. Фотографіі, русланкі, модэлі, справаздачы.

36. Панскія сядзібы, чыгуначныя станцыі, тэлеграф, пошта, тэлефон, агранамічныя станцыі, ашчеднія касы. Фотографіі, русланкі, картаграмы, дыяграмы, справаздачы.

37. Заказаныя й асабліва прыгожыя мясцовасці. Русланкі, фотографіі, апісанье.

38. Колекцыі: карт, плянаў, фотографіяў, кіностужак, грамафонавых плястынак, дыяграм, картаграм, русланкай, малюнкаў.

39. Колекцыі й узоры: мясцовых горных парод, выканнях організмаў, карысных выканняў, мэталіяў, мінераліяў, глебаў, гэрбарыумаў, тэрарыумаў, акварыумаў, жукоў, матылькоў, казюляк, рыбаў, ракаў і т. д.

40. Узоры мясцовых вырабаў й прадукцыі.

41. Экскурсыйныя прылады.

42. Чароўны ліхтар, кінематограф, стэрхоскоп, глёбаскоп, лупа, мікраскоп, узоры мясцовых мер і агульна-принятых, фотографічныя аппараты й грамафон.

43. Запас матар'ялу й прэпаровачны пакой.

44. Архіў і бібліотэка Радзімазнаўства.

45. Каталёг музэю й інструкцыя яго скарыстання.

Гэтакі ў сутных рысках склад музэю роднага краю.

Патрэбна таксама адзначыць, што пры музэі роднага краю павінен быць і дасьледчы аддзед. У справе організацыі музэю роднага краю павінны злучыцца прыватная ініцыятыва з ініцыятывой каапэратаўваў й гурткоў, таварыстваў радзімазнаўства й краязнаўства і само грамадзянства. Адгэтуль зразумелы матар'яльныя крыніцы й склад працаўнікоў. Аднак, на чале справы павінна быць паставлена асона, упоўненая компетэнтная, шчыра закаханая і адданая справе.

Краязнаўчыя мэтоды.

Было-б вельмі карысна, каб краязнаўчыя організацыі, набыўшы адпаведную літаратуру, распрацавалі наступныя пытанні: ¹⁾.

1. «Пазнай свой край». Радзімазнаўства, краязнаўства і беларусазнаўства. Задачы краязнаўства, як навукі і як вучэбнага предмету. Краязнаўства ў школе I, II і III ст.

Краевед-аматар, практик і навуковы дасьледчык. Падрахунак матар'ялу, аналіз і ўстанаўленыне сувязі паміж фактамі і зьявамі. Клясыфікацыя матар'ялу па групах, навуковы сынтэз, практичныя вывады, асьветная праца.

2. Краязнаўства ў нашых заходніх суседзяў — у Фінляндый, Нямеччыне і інш. Краязнаўства ў С.С.С.Р. Провінцыяльныя краязнаўчыя т-вы: краёвая, акруговая, раёнавая і іх задачы. Краязнаўства, акрамя спэцыяльных організацый — мясцовы друк, таварысты, саюзы моладзі, курсы, Цэнтральнае Бюро Краязнаўства.

3. Ахова помнікаў прыроды краю наагул, як навуковая й грамадзянская задача краязнаўства. Роля краязнаўчых таварыстваў у ахове прыроды. Прывклады організацыі аховы прыроды ў Нямеччыне, Паўночна — Амэрыкан. Злуч. Штатах. Экскурсы і краязнаўства.

4. Музэі, біолёгічныя станцыі, ботанічныя сады і зоосады прыроды мясцовага краю.

5. Архівы мясцовага краю і іх значэнне ў краязнаўстве.

6. Пэрыядычныя выданні краязнаўчых таварыстваў: працы, звесткі, адозвы, альбомы і карткі.

• 7. Бібліографія краязнаўства й яе мэтоды; важнасць кніг, як матэрыялізаванных ведаў, без якой немагчыма ніякая культурная праца. Бібліографія, як ключ да кніг і спосабы бібліографавання.

8. Галоўныя мэтоды мінералёгіч., геолёгіч., глебав., ботаніч., зоолёгіч. і інш. досьледаў прыроды мясцовага краю.

9. Мэтоды этнографіч., антрополёгічных і этнолёгіч. досьледаў.

10. Край і яго асаблівасці. Багацтвы краю і яго насельніцтва.

11. Дагістарычнае мінулае краю. Да-ведка з гістарыч. геолёгіі — адклады архейскія, палеоз., мезоз. і кайнозойскія.

12. Карысныя выкапні краю з адкладаў вышэй памяняных эпох; іх паходжэнне; навуковае і гаспадарчае значэнне.

13. Ледавіковы пэрыяд і яго сцяжы ў прыродзе краю.

14. Вывучэнне водаў мясцовага краю: моры, вазёры, ракі, ручай, криніцы, студні.

15. Вывучэнне клімату мясцовага краю.

16. Глебы мясцовага краю.

¹⁾ З жур. «Краеведение» № 2, за 1923 г. стар. 116.

17. Расылінны мір мясцовага краю. Заносныя расыліны, культурныя, лекавыя, тэхнічныя, страўныя.

18. Жывёлы мясцовага краю. Выкальныя жывёлы, вымершыя нядаўна. Кузуркі. Птушкі і іх пералёты.

19. Вядзенне фэнолёгічных нагляданьняў і іх значэнне. Каляндар мясцовай прыроды.

20. Рэшткі першабытнага чалавека і яго культуры. Стаянкі чалавека каменнае веку, бронзавага і залезнага іх съяды.

21. Першабытнае насельніцтва краю і съяды яго матар'яльнай і духоўнай культуры: знаходкі, назвы рэк, вазёр, селішчаў, урочышч, паганская абраады, асаблівасці мовы і інш.

22. Суседзі першапачатковага насельніцтва краю і іхні ўплыў на жыцьцё насельнікаў краю.

23. Натуральныя рэсурсы краю: лясы, сенажаці, кінутыя землі, вадзянныя багацьці і г. д.

24. Карысныя выкапні, абшары, якія вымагаюць мэліорацыі альбо колёнізацыі. Чым багаты й бедны край.

25. Пэрспэктывы гаспадарча-экономічнага разьвіцця краю: электрофікацыя, новыя чыгункі, аснова і віды новай прамысловасці, разьвіццё сельск. гаспадаркі.

26. Промыслы, кірмашы, таварамен, каапэратывы, гандлёвыя організацыі краю.

27. Зьмены ў жыцьці краю, асабліва з пачатку вайны і рэвалюцыі.

28. Карты мясцовага краю: фізыч., геолёгіч., фіто — і зоо — географіч., этнографічныя, шляхоў зносін і г. д.

A. I. Дз.-Літ

Падручнік для зьбіраньня вестак аб каменных помніках беларускае старасьветчыны.

1. Як растлумачвае народ пачатак на зямлі каменіні. Запісаць народныя прадстуленыні і паданыні.

2. Ці ёсьць у райёне паважаныя цудатворныя каменьні.

3. За што ўласна паважае іх народ.

4. Якія захаваліся аб іх паданыні й лягэнды.

5. Якую носяць назву гэтакія каменьні, напрыклад: Шавец, Кравец, Бабка, Сыцапан, Мар'я і г. д.; можа яны завуцца як-небудзь інчай.

6. Ці не нагадвае форма каменіні форму чалавека, якой-небудзь жывёлы ці іншага прадмету (звона, крыжа і г. д.).

7. Ці нададзена форма штучна рукою чалавека ці натуральнага ўтварэння.

8. Дзе знаходзіцца гэтакі камень: на гарадзішчы, на старажытным могіль-

ніку, на кургане, пры возерах, рацэ, пры даўнейшай дарозе, у вёсцы, ці проста ў полі, або ў лесе.

9. Якая велічыня гэтакага каменя: вышыня, шырыня, таўшчыня ў ахапленыні калія зямлі, як многа каменіні знаходзіцца ў зямлі, колькі прыблізна ў кубічных сажнях усяго масіву каменя. Каменныя крыжы належыць абмерыць пільна — вышыню, таўшчыню, кожную паасобна частку і адлегласць аднай часткі да другой.

10. Якой пароды камень.

11. Ці ёсьць на камені надпісы, якім альфабетам напісаны і на які мове, ці ёсьць дата і якімі лічбамі адзначана (рымскімі, славянскімі, арабскімі). Асабліва пільна абледзіць каменіні з надпісамі незразумелымі і зынішчанымі ад часу.

12. Да́кладна скапіраваць надпісы, зъмерыць літары, глыбіню й шырыню выдаўлене ўпадзіны літар. Калі магчыма, зрабіць адбіткі надпісаў шляхам накладаньня мокрае прамакальнае паперы, асабліва незразумелых.

13. Якія спатыкаюцца выдзяўбаныя на каменьнях адзнакі: ступні нагі, руکі, тапара, пілы і іншыя самыя разнастайныя адзнакі. Што аб такіх каменьнях і адзнаках на іх кажа народнае паданье. Кожны такі камень апісаць паасобна. Часьцей усяго таякія каменьні трапляюцца пры шляхах і на старых могілках.

14. Ці ёсьць старадаўныя могілкі хрысьціянскія, жыдоўскія, татарскія з хвойтурнымі каменнымі крыжамі-помнікамі і плітамі з надпісамі. Абмерыць гэтая помнікі і скап'яваць надпісы. Што гавораць у нарадзе пра таякія магільнікі.

15. Што знаходзяць на гэтакіх могілках. Ці завуцца таякія могілкі «Жальнікамі». Ці ўжываецца ў грамадзе слова «Жальнік» і ў якіх выпадках яно ўжываецца.

16. Ці ёсьць каменныя помнікі з надпісамі ці без надпісаў каля старых цэркваў, на цвінтары. Як народ называе гэтая мейсцы. Якія абы іх існуюць паданьні.

17. Ці няма каменьня з крыжамі, што маюць назыву «Барысавых», або іншую назыву. Дзе гэтакія каменьні знаходзяцца і якія звязаны з імі лягэнды.

Падрабавязна іх апісаць, як паказана ў гэтым падручніку.

18. Ці выдзяўлены надпіс шляхам паглыбленьня ці рэльефна выдзяляеца на паверхні каменя.

19. Ці зроўнена штучна на камені месца для надпісу ці надпіс зроблен на прыроднай паверхні каменя.

20. Калі каменьні з адзнакамі ці надпісамі прапалі або перавезены ў іншае мейсца, дык паведаміць, калі і пры якіх акаличнасцях. Аб прапаўшых такіх каменьнях зъбіраць самыя

падрабязныя весткі і народныя паданьні.

21. Ці ня служаць каменныя помнікі, паказаныя вышэй, для якіх-небудзь практичных мэт, пакладзеных у грунт, пры ганку і г. д.

22. Ці няма каля вялікіх каменьняў мейсц, якія маюць назыву «Зъмяіная магіла», або як-небудзь іншай. Якія вёскі, рэчкі, вазёры, урочышчы і г. д. маюць назовы ад слова камень: Каменка, каменец, каменны і г. д. Чым тлумачыць народ такія назывы.

23. Што звязвае народнае прадстаўленне з каменем, калі камень кладуць на магілу нябожчыка. Запісаць падрабязковая брады, назовы і грамадзянскія вераваньні ў гэтым выпадку.

24. Ці ёсьць каменныя надмагільныя курганы. Дзе яны знаходзяцца, якую маюць магілы форму, ці многа іх, якія іх вялічыня й становішча, ці не знаходзіцца на вяршине такога кургана вялікага каменя з адзнакамі. Што пра гэтакія курганы кажуць старажылы, і народнае паданье.

Калі цяпер гэтакіх курганоў няма, дык ці былі яны даўней.

25. Ці няма магільных курганоў, адкладзеных па берагах або па ўсёй паверхні каменем. Што знаходзілі ў гэтакіх могілках: хаваныне ці трупапаленые і якой глыбіні. Ці выкладзены такія магілы па нутраным съценкам, ці каменьня паставляны толькі ў галовы й ногі нябожчыка. Якія прадметы знаходзілі ў гэтакіх магілах.

26. Ці не знаходзіцца расстаўленымі навокал старажытнага магільніку купы курганоў, або асобных курганоў камене. Колькі усяго гэтакага каменя, на якой адлегласці адзін ад другога, якое велічыні, якія па гэтаму выпадку захаваліся паданьні.

27. Як адносіцца народ да знайдзеных каменных малаткоў, каменных стрэлаў (пяруновых стрэлаў) і іншых прыладаў з каменя. Ці лічаць іх старавескімі каменінамі. Ці ня фігу-

руюць гэтакія каменьні ў абрадавым і рэлігійным жыцьці народу. Ці ня слу́жаць амулетамі, ці не ўжываюцца ў народнай мэдыцыне і г. д. Дзе гэтакае каменьне знойдзена: ў полі, ў узараным кургане, на могілках і г. д. У каго гэтакія каменьні знаходзяцца.

28. Ці гаворыцца пра камень у народных съпевах і казках. Ці няма ляэнд, у якіх паказвалася-б што не-калі каменьня былі жывымі істотамі. Запісаць усе падрабязкова съпевы і казкі. Чаму каменьня перасталі па народнаму апавяданью жыць, расьці; чаму ёсьць вялікія й малыя, моцныя й слабыя.

29. У якіх выпадках ужываецца камень у народнай мэдыцыне. Ці ужываецца звычайны камень, ці паважаны, ці апрацованы (прылады каменнага веку) і інш. Апісаць, як у кожным асобным выпадку ўжываецца лячэнне з дапамогаю каменя. Калі пры гэтым вымаўляюцца якія-небудзь слова ці замовы, трэба абавязкова запісаць усё падрабязна.

30. Ці могуць ушанаваныя каменьні прыносіць чалавеку ліха ці толькі карысць. Якім чынам тое ці іншае ажыцьцяўляеца. Запісаць падрабязна усе выпадкі, перадаваемыя народам.

31. Якія віды шанаваньня і пакланенія каменьням існавамі ці існуюць і цяпер. Паказаць дні, у якіх зьбіраеца народ да каменя. У якіх выпадках камень можа дапамагчы і ў якіх пашкодзіць чалавеку. Ці целуюць камень, ці ходзяць навокал яго на каленках, ці скрабуць яго і г. д. і для якой мэты ўсе гэта робіцца і як.

32. Ці ёсьць над каменем капліца, царква ці крыж; ці блізка крыніца, ці блізка вада. Ці ўчыняе поп над каменем набажэнства, ушанаваныя дні і які мае прыбытак. Калі ўласна існуе афіраванье каменю, ў чым яно выяўляеца і як ўсё гэта робіцца.

33. Як прадстаўляе сабе народ цудоўную моц, якую мае камень. Ці зна-

ходзіцца ў камені нябачны дух. Ці існуе гэта моц для каменя ці народ растлумачвае па нішаму і як.

34. Калі на «Прошчы» ёсьць камень, акрамя падрабязковага апісаньня і зьбірання паказаных вышэй вестак адносна каменя, належыць паведаміць весткі і аб «Прошчы»: а) калі і пры якіх умовах з'явілася «Прошча» па народному паданью; б) паказаць, дзе, ўласна, знаходзіцца мейсца «Прошчы»; в) што паважаецца апрача каменя на «Прошчы»; г) якія вядомы вылячэнны й цуды, або зроблене ліха — апісаць падрабязкова; д) Ці ня бачыць народ, што крыніца на «Прошчы» цячэ з захованага ў зямлі каменя; е) сабраць усе існуючыя ў народзе паданыні, маючыя сувязь з «Прошчачою» і каменем на ёй.

35. Якія існуюць у народзе паданыні аб перавярненыні ў камень. Пры якіх умовах зрабілася гэтакае перавярненне. Ці ёсьць гэты камень і дзе ён знаходзіцца. Шануецца гэты камень ці не.

36. Ці няма ўспамінаў у якіх-небудзь архіўных паперах; ці ня памятаюць дзяды, каб пры размежаваньні грунту рабіліся каменные крыжы ці выдзёубваліся на каменьнях і становіліся на межах. Ці невядомы іншыя крыніцы, паказваючыя на гэта. Ці не рабіліся крыжы з каменя съпэцыяльна для пастаноўкі пры шляхах, як паказальнік шляху. Што пабуджала чалавека ставіць прыдарожныя крыжы. Запісаць падрабязна ўсе весткі.

37. Ці ня існуе паданыне аб tym, што рэкі выцякаюць з пад каменю. Ці звычайны гата камень ці пракляты, паважаемы і г. д.

38. Ці існуе пакланеніне каменю у тутэйшых каталікоў і лютэран, таксама ў жыдоў, татар і вандроўных па Беларусі цыганоў. Ці ёсьць у кожнага з гэтих свае асобныя паважаныя каменьні. У чым выяўляеца іх паважанье і якія існуюць у іх вераваньні ў сувязі з каменем.

39. Да кожнага апісанага каменага помніку павінна быць паказана, дзе ён знаходзіцца: акруга, райён, мястэчка, вёска, хутар, урочышча, ў полі, пры рацэ, возеры, пры дарозе і г. д. Ці не папсаваны камень і што было прычынаю папсаванья (разьбіты ўдарамі маланкі, даў шчэліну ад раскладанья на ім вогнішча і г. д.

40. Аб кожным такім асобным каменю-помніку, а таксама аб народных вераваньнях, звязаных з каменімі, з усімі паказанымі весткамі належыць паведаміць Таварыства.

41. Пры апісаньнях ня ўпушчаць дробязі, бо яны часта бываюць надта вартымі паказанынямі тае ці іншае звязы.

42. Дакладна адзначыць усе выпадкі пры зьбіраныні вестак аб каменінях, не прадбачаныя гэтым падручнікам. Пры апісаньні ня трэба сароміцца ні формаю палажэння, ні разьмерамі апісаньня, а аб усім трэба пісаць падрабязкова. Усе назовы, паданьні трэба абавязкова запісаць уласна так, як яны ужываюцца ў народзе. Пры запісі паданьняў і лягэнд адзначаць, ад каго і дзе запісаны.

Апытальны ліст для рэгістрацыі помнікаў будаўніцтва.

(Сядзібы мавастыру, царквы, асобных будынкаў і іншых помнікаў).

1. Назва помніку (падрабязна).
2. Фотографіі, пляны, рисункі, ма-люнкі, гравюры і г. д. (былі, ёсьць).
3. Мейсца знаходжэння (падрабязна і дарога ад Віцебску).
4. Апошні ўладар (да рэволюцыі, цяпер).
5. Садовая архітэктура й парк (іх апісаныне ў стан).
6. Аўтор будовы (па чыйму пляну, які інжэнер будаваў, які мастак на-даваў прыгожасць, падрабязна і пры мажлівасці, дакументальна).
7. Калі й кім быў абыследаваны помнік.
8. Разъмяшчэнне і плян помніку (на вуліцы, між суседзямі, у саду, на пляцу, у абведзеным тыне, на пагосьце, у полі, у парку, абкружаны службовымі будовамі і г. д., асабліва адзначаць ансамблі).
9. Матар'ял будовы (камень, цэгла, дрэва, бетон, зялеза і г. д.; падрабязна, якія часткі, з якого матар'ялу).
10. Матар'ял апрацоўкі (атынкован, ашалёван, памалёван, абліцован, кафля, устаўкі, фрэскі і г. д.).
11. Чым накрыт (драніцай, чарапіцай, бляхай і інш.).
12. Апісаныне архітэктурнай апрацоўкі фасадаў (ганак, колёнады, фронтоны, порталы, скульптурныя дэталі, вокны, адчыненая ўсходы, тэррасы, вежы, званіцы, звязаныя з апісаемай будовай, бэльвэдэры і інш.).
13. Лік ярусаў (падвал, паверхаў, мезанін альбо сансарды, бэльвэдэры ў царкве, двух'ярусная царква, верх, хоры, і інш.).
14. Лік памяшканьняў жылых і ня-жылых (сені, жылых пакояў, калідораў, кухань, пераходаў, тэррас і г. д. п.). У царкве: памяшканьні для багамольцаў, трапезнай галірэя, цвінтар, аўтароў, рызныц і г. д.).
15. Ацяпленія (цэнтральнае, дзе зымішчаецца, якімі печамі, колькі іх, колерыфэры і г. д.).
16. Калі і чым занята памяшканьне (жылы дом, якой установай занят, — клюб, склад, царква, пустуе і інш.).
17. Перакрыцце і пераробка будоў (калі і па якой прычыне перароблена, адрамантавана, які перш быў

выгляд: знадворку, усярэдзіне; цяпер — архітэктурная апрацука; саля, гасьцінная, сталовая, усходы, вэсьтыбулі, распісныя сцены, пляфоны, паркеты, цвяякі, скульптурная убраньні, фрэскі іконастаў, кафляныя печы).

18. Мастацкі інвэнтар (мэбля, бібліотэка, карцінна галірэя, колекцыі, рызыкі, сені, падпрастольная сіянціцельскія месцы, абразы ў іканаставе і на сценах, архівы і іх захаванасць, тэатры ў мінульым і зараз.

19. Стан помніку (цэлы, разьбіты, папсаваўся ад даўнастці, у якіх частках зломан, якая ахова і інш.).

20. Дата рэгістрацыі.

21. Гісторыя помніку (калі, кім, па якой патрэбе збудован, якія былі пе-

рапрабкі, каму належыў, як быў выкарыстан. Жадана, каб такія веды асновываліся на дакументах, пры адсутніці дакументаў запісаць аб помніку склаўшыся казкі, лягэнды. Усе гэтая веды заносяцца ў асобныя увагі. Ці былі дзе небудзь апісаны помнікаў і дзе; кропіцы, адкуль можна пазнаць гісторыю помніку.

22. Агульная увага, што не ўвайшлі ў гэтых апытальнікі.

23. Адрас і прозывіща асобы, да якой можна звязацца за спраўкамі аб помніку.

24. Якія вы яшчэ ведаеце архітэктурная помнікі Віцебшчыны і дзе яны.

Лясная анкета.

Пры вывучэнні жыцця лесу ё асобных дрэўных парод, а таксама ё пры зьбіраньні адпаведных матар'ялаў патрэбна звязацца з увагу на наступнае:

1. На склад пераважнага лесу: чысты (з адной дрэўнай пароды) ці мяшаны — з якіх парод і якія пароды дрэў пераважаюць.

2. На колькі ў даным раёне захаваліся лясы ад парубкі. Поўныя ці парадзеўшыя насаджэнні пераважаюць; старыя ці маладыя.

3. Ці ёсьць граб у мясцовых лясах і калі так — ці многа яго.

4. Ці ёсьць у мясцовых лясах ясень. Калі ёсьць, то дзе ён пераважна расцеце: па сухадолу, па мокрых лагчынах ці па рачных берагох.

5. Які жывы пакроў пераважае ў мясцовых лясах: ягель (шэры), мох (зялёны, вузкалісцяня травы); злакі (ягаднікі), чарнічнік, (бруснічнік), верас, напараць і інш.

6. Патрэбна звязацца з увагу на найбольш старыя буйныя, высокія, пекныя і выдатныя дрэвы, якія растуць у да-

ней мясцовасці, рабіць здымкі з іх і, калі гэта магчыма, дакладна вызначыць месца, дзе яны растуць наконт захаваньня іх, як помнікаў прыроды.

7. Сабраць узоры з найбольш рэдкіх дрэўных парод, засушыўшы асобныя часткі іх (галінкі з лістамі, кветкамі і пладамі), а таксама здабыць насенне ці плады іх.

8. Прасачыць, якія дрэўныя пароды ўжываюцца пры штучным лесааднаўленні, паказаць склад культур, іх разьвіццё, падлегласць хваробам (яд грыбкоў і інш.). Умовы мейсца вырастання іх.

9. Звязацца з увагу на культуры дрэў і хмызнякоў (кустоў), якія маюць тэхнічную альбо прамысловую вартасць.

10. Адзначыць найбольш дэкорацыйныя дрэўныя і хмызняковыя пароды, якія сустракаюцца ў даным раёне (асабліва ў старых парках і інш. мясцох). Сабраць плады ці насенне іх і прадставіць засушаныя ўзоры галінак з лістамі і кветкамі.

Мінімальна програма фэнолёгічных назіраньняў.

В я с на.

1. Час выпаданья апошняга сънегу. Зыніканье сънегавога насыцілу.
2. Узыняцце рэк, вазёр, сажалак.
3. Час зъяўленьня грака.
4. Калі зъявіліся шпакі.
5. Калі першы раз зас্পявала жаўранка (*Alauda arvensis*).
6. Калі зъявіліся съвістункі (сусълікі або аўражкі).
7. Калі прыляцелі сітаўкі (*Motacilla alba* L.).
8. Першая песьня зябліка (*Fringilla coelebs* L.).
9. Калі прыляцелі першыя статкі жураўлёў і гусей і калі прыляцелі галоўныя масы гэтых птушак.
10. Калі зъявіліся камары — таўканы і кусакі.
11. Рух бярозовага соку.
12. Калі зацьвіла шэрая вольха. (*Alnus incana* Much.).
13. Калі зацьвіла ляшчына (*Corylus avellana*) (Каткі пыляць).
14. Калі зацьвілі першыя веснавыя краскі: курсальеп (*Anemone nemorosa*) і пралеска (*Hepatica triloba* Lili), *Tussilago Farfara* з адзначэннем дасьпяваньня яе пладоў-лятучак, лотаць (*Caltha palustris* L.).
15. Першая навальніца,
16. Калі зазелянела чаромха і бяроза.
17. Першы вылет кажаноў.
18. Калі зъявіліся першыя матылі: крапіунік (*Vanessa urticae* z i жаўтушнік) *Ionopteryx rhamni*.
19. Калі пачалі пасьвіць скаціну.
20. Прылёт бусла (бацян). (*Ciconia alba*).
21. Калі зацьвіў клён.
22. Калі зацьвіла чаромха.
- Калі зъявіліся хрушчы (*Melolontha vulgaris*).
24. Першы крык зязюлі (кукулі) і першая песьня салаўя.
25. Калі пчолы пачалі браць узяток.
26. Калі зацьвіла вішня.

27. Калі пачаў красаваць бэс.
28. Калі зъявілася ластаўка-касатка («деревенская ласточка») — лоб і горла бурачырвоныя).
29. Калі зацьвіла рабіна.
30. Зацьвітанье караганы («жоўтая акацыя»).
31. Першае араныне пад ярыну.
32. Першы засеў ярыны. Калі заруна жыта, авёс, ячмень.
33. Калі зъявіліся першыя касары (стрижи, *Cypselus apus* L.).
34. Першы крык карозы (иволги, *Oriolus galbula* L.).
35. Першы бой перапёлак.
36. Першы крык драча (дзяркач, карасьцель. *Crex pratensis*).

Л е т а.

37. Пачатак красаванья азімага жыта, як пачатак лета.
38. Першыя плады лясной суніцы (паземкі) і лясной маліны.
39. Першыя васількі (або валошкі, *Centaurea cyanus* L.) у жыце.
40. Зацьвітанье «белай акацыі» (*Robinia pseudoacacia* L.).
41. Калі пачало каласіца жыта, авёс, ячмень.
42. Зацьвітанье сіўца (*Luccisa prae-morsa* Arch).
43. Дасьпяванье чарніцы (чорныя ягады).
44. Зацьвітанье чорнабелю (*Artemisia vulgaris*).
45. Масавы пачатак касьбы на сенажациях.
46. Калі зацьвіла ліпа (*Tilia parvifolia*).
47. Зажынкі (калі пачалі жаць жыта, авёс, ячмень).

В осені.

48. Зацьвітанье верасу (*Calluna vulgaris*), як пачатак восені.
49. Масавы адлет на вырай і адлет апошніх статкаў ластаўкі-касаткі і касара (стрыж).

50. Першыя і апошнія статкі пра-
лётных жураўлёў і гусей.

51. Калі паляцелі ў вырай буслы
(бацяны).

52. Першы ранічны мароз (калі за-
мерзлі агуркі, гарбузы).

53. Агульная зьмена колеру лістоў
на ліпі, клёне, бярозе.

54. Калі апошні раз пасьвілі скави-
ціну.

55. Першы марозны дзень (калі лужыны замярзаючы ўночі, не адтай-
ваюць удзень).

56. Калі выпаў першы сънег.

57. Калі замерзла вада на рэках,
сажалках і вазёрах.

58. Калі зявіліся гілі (сънігіры).
Pyrrhula pyrrhula L.

59. Ці былі выпадкі другога цві-
цення ў позьнюю восень і калі.

Апытальны ліст „Культ і народная гаспадарка“¹⁾.

1. Назва селіща, аб якім даюцца
весткі, якой акругі, райёну, сельса-
вету? Адрес.

2. Ці адпраўляюць у Вашым сяле
(вёсцы) агульныя малебствы наконт
дажджу ў суш, аб пагодзе ў нянасьце,
аб збаўленыні ад чарвей, ад паморку
на жывёлу?

3. Ці памагае гэта? Што гавораць
аб гэткіх выпадках старыя? Што ду-
маюць аб гэтым маладыя?

4. Ці не ўстаноўлены ў вас «святы»
заказныя альбо афяраваныя дні, калі
працеваць нельга? Пералічыце іх, па-
кажыце, дзёля якіх выпадкаў яны
ўстаноўлены (паморак на жывёлу, ха-
лера, пажар, градабіцьце і г. д.) і ў
якія лічбы месяцу яны сівяткуюцца?

5. Ці строга выконваюцца гэтыя
святы? Ці ня бывае выпадкаў, што
у гэтыя святы некаторыя працуяць?
Ці ня было паводле апавяданьняў
старых якой-сь бяды ад гэтага?

6. Ці бываюць хрэсныя ходы ў гэт-
кія дні, а таксама ці ходзяць з сівят-
ласцю па хатах?

7. Наогул ці ходзяць з абразікамі
навокал палёў у вашай вёсцы, калі
і колькі разоў на год?

8. Ці прыносяць у царкву для сівен-
чанья хлеб, мяса, мёд, плады і г. д.,
якую частку пакідаюць на карысць
царквы і прычту?

9. Ці робяць дабрахотна, афяра-
ваўшыся дапамогу царкве і прычту?

10. Ці наладжваюць братчыны, на-
прыклад, «Мікольшчыну» і як яна
наладжваецца?

11. Ці ня існуе асобных народных
пацераў перад пачаткам ворыва і
сіўбы, якому сівятым моляцца? Ці
не захавалася старадаўных абраудаў
пры пачатку ворыва і сіўбы? Ці няма
«засяўальных песняў»?

12. Якія існуюць прыметы наконт
ураджаю збожжа, травы, прыплодку
жывёлы і г. д.? Приметы пагоды і
ураджаю на розныя дні ў звязку з
сівятамі і інш?

13. Ці не захаваліся гаданьні ад-
носна ураджаю на Новы год, у Сы-
монаў дзень і інш? Як аб гэтым
гадаюць?

14. Якіх сівятых лічаць дапамож-
цамі сельскай гаспадаркі? Якія па-
даныні захаваліся аб Юр'і, Міколе,
Ільлі?

15. Ці не шануюць зямлю, як матку;
неба й ваду, як вышэйшія сілы, што
дапамагаюць сельскай гаспадарцы? У
якіх апавяданьнях і прыгаворах вы-
яўляюцца гэтыя вераваньні?

16. Якія абрауды й малітвы бываюць
перад жнівам, пры дзяльбе зямлі і
сенажаццю, па сканчаныні жніва і ін-
шых налявых прац? Сівяткаваньне

¹⁾ З журн. «Краеведение» № 2 за 1923 г.

дажынак, абрады і песні, калі бывае зямля імянінніцай, у бабскае лета?

17. Ці бываюць пярэжны і заломы, хто іх робіць і для чаго? Ці ня вераць у «палаўіка»?

18. У якіх абрадах хлеб і соль займаюць прыкметнае мейсца—на вясліях, у вялікі чацвер, яшчэ калі? Ці не пякуць з хлеба розных фігур—баранчыкаў, гракоў, драбін, крыжоў і г. д. і калі ўласна?

19. Якія існуюць песні хлебу й солі, хмелю, піва, пра лён, каноплі і проса? Песні пры варожбах. Запішице іх.

20. Ці не захаваўся звычай пець песні, таўкучу ў ступе ячмень напярэдні Грыпіны-купальніцы?

21. Ці не захавалася старадауніх пясьняў і абрадаў, звязаных з сельскай гаспадаркай пры сустраканні вясны,—ці аклікаюць яе і якой прыгаворкай? Прыйсці першага веснавога дажджу—дзіцячыя песні і прыгаворкі; павер'і ў звязку з першым громам.

22. Якія сельска-гаспадарчыя абрады і песні захаваліся ў «Сёмуху», на масъленай нядзелі, ці святкуюць «Аўсія», «Чырвоную горку», абрады і прыметы, звязаныя з царкоўнымі святамі — Благавешчаннем, Пакровамі, Іванам Купалам і інш.

23. Калі першы раз выпушчаюць жывёла, ці адпраўляюць вадасвятнае малебства і ці апышківаюць жывёла

вадою? Калі гэта бывае? Ці ўжываюць пры гэтым вярбú і вадохрыскую воду?

24. Ці купаюць коняй на Першага Іспаса? Ці ходзяць з абразкамі па дварох і ці служаць малебства; колькі разоў на год і калі?

25. Калі абстрыгаюць коням грэвы і хвасты? Ці вераць у дамавіка і што робяць, каб ён не пісаваў жывёлы? Ці няма загавораў на дамавіка? Запішице іх.

26. Якія існуюць звычай пры куплянні каня й каровы? Што робяць, каб вялася жывёла?

27. З чаго, па народнаму вераванью, бывае паморак на жывелу? Якія аб гэтym ёсьць апавяданні? Ці ня робяць абворваннія сяла ў час паморку (і ў час халеры) і выціранні «жывога агню»? Як гэта робіцца ці рабілася? Ці няма загавораў ад розных хвароб жывёлы? Запішице іх.

28. Ці ня вераць у «Курынага бoga». Што вешаюць на седалы й для чаго?

29. Якія прыметы звязаны з хатнім жывёламі?

30. Якія святыя лічацца абаронцамі розных хатніх жывёлаў?

31. Ці заметны і ў чым уплыў Рэвалюцыі на народны погляд у галіне вераваннія, звязаных з сельскай гаспадаркай? Ці пачынаюць, напрыклад, абмяркоўваць шкоду, якая мае мейсца пры прагулах ў рабочы час на працы «заказных дзён» і інш.

Програма апісаньня паселішчаў Гарадзкога тыпу (гарадоў, мястэчак, пасадаў і г. д.).

Інстытут Беларускай Культуры пачаў збораць матар'ялы для беларускага географічнага слоўніка. Вельмі важнае месца ў гэтым слоўніку будуць займаць апісанні асобных паселішчаў і ў першую чаргу гарадоў і мястэчак Беларусі. Зразумела, што ў апісаньні месц Беларусі павінны прыняць удзел

шырокія колы грамадзянства, і галоўным чынам, мясцовыя краязнаўцы. Аднак, каб апісаныні, складзеныя ў розных мясцох і рознымі асобамі, былі бы больш-менш аднастайнымі, трэба, каб яны складаліся па адным і тым самым пляне. Інбелкульт прапануе краязнаўчым організацыям збораць

матар'ял аб гарадох і мястэчках, трываючыся прыблізна такога пляну:

Палажэнне: Калі ёсьць даныя, дык указаць географ. шырыню і даўжыню. Паказаць адлегласць ад Масквы, Варшавы, Кіеву, ад білжэшай марской прыстані, ад Менску, ад Вільні, ад акруговага або павятовага гораду, ад раёnnага або валаcнога асяродку, ад білжэшай станцыі чыгункі (якой). Ад білжэшай рэчнай прыстані (якой). Калі рака ёсьць у самым горадзе, дык як яна завецца, куды бяжыць, на якім беразе яе ляжыць места, або праз якую частку яна працякае, які характеристар маюць берагі ракі пад горадам, шырыня і глыбіня ракі, паводкі, змаганьні з паводкамі, карыстаньне сілы рэкі. Калі горад ляжыць над воzерам, дык як яно завецца, які характеристар мае, якую шырыню і даўжыню, якія прытокі, які сток і г. д., якія чыгункі, шоссы і гасцінцы праходзяць праз горад, як яны завуцца, куды вядуць.

Знадворны Плян. Топографія. Узыггляд места: горкі, груды, лагчыны, яры, катліны. З якіх частак складаецца горад, як яны ўтварыліся (калі гэта вядома), чым адзначаюцца, як завуцца. Вуліцы, завулкі, пляцы, іх старыя і новыя назовы, даўжыня, шырыня, агульны выгляд, кірунак, брук, масткі і тротуары. Масты, надбярэжныя, бульвары, гарадзкія сады і паркі. Асьвятленне. Конкі, трамваі, аўтобусы, возынкі.

Будынкі: Агульны лік жылых і нежылых будынкаў, матар'ял будынкаў (лік камяніц і драўляных будынкаў). Матар'ял дахаў, падмуровка. Агульны выгляд будынкаў у розных частках места. Пажарная небяспека, змаганьне з пажарамі. Велічыня і выгляд будынкаў, лік аднапаверхавых, двохпаверхавых і г. д. будынкаў. Сярэдняя максімальная і мінімальная залюднасць будынку. Мышкальнае пытанье. Выдатныя будынкі: цэрквы, касцёлы, капліцы, сі-

нагогі, школы, ратушы, прыватныя прыгожыя будынкі, старасьцецкія будынкі і г. д. Могілкі.

Гісторія: Даныя аб пахаджэнні назвы гораду. Роля географічнага палажэння ў ўтварэнні гораду. Як адбілася гісторыя гораду на яго пляне. Помнікі мынуўшчыны і іх ахова. Лягэнды і гістарычныя даныя аб гісторыі места. Расказы старыкоў. Гісторыя апошніх дзесяцілеццаў па памяці мясцовага люду.

Агульныя даныя Даныя аб ліку на-аб насельніках: сельнікаў за розныя гады. Разбор гэтых даных. Змены ў ліку насельнікаў і прычыны іх. Прырост або зъмяненіе люднасці паводле даных аб нараджальнасці і смертнасці. Запраўдны прырост. Іміграцыя і эміграцыя. Падзел насельнікаў паводле роду і веку, паводле роднай мовы, паводле нацыянальнасці, рэлігіі, фізyczныя адзнакі кожнай групы насельнікаў; антрополёгія і этнографія. Падзел насельнікаў паводле соцыяльнага стану, паводле заняткаў. Професіянальны рух.

Роля сельскай гаспадаркі Лік асоб, занятых гаспадаркай горадзе: Колькасць зямлі. Засевы. Сады і гароды. Сенажаці. Колькасць свойскай жывёлы, садоўніцтва, гародніцтва, гадоўля жывёлы. Пчаллярства, рыбацтва, паляванье, лясныя заняткі.

Аходныя промыслы, возынкі промысел, землякапальная прамысловасць і г. д.

Рамёслы Лік рамеснікаў і са-і саматужныя матужнікаў па спэцыяльнасцях за розныя гады. Сучаснае палажэнне рамёслаў і саматужных промыслаў. Самастойныя прадпрыемствы, лік гаспадароў, работнікаў і вучняў. Ведамасці аб даходнасці прадпрыемстваў.

Фабрычная прамысло-васць: Лік асоб, занятых у розных галінах фабрыч-васці: най прамысловасці. Лік і велічыня фабрык. Рухавікі, будынкі,

Лік і жыцьцё работнікаў. Прадукцыя, месцы вывазу і закупкі сырыны.

Прамысловое значэнне места. Гандлем. Крамы, готэлі, харчэуні, склады і г. д. **Гандаль і кооперацыйныя операціі.** (спажывецкая, прамысловая, крэдитная). Утварэнье першых кооперацыйных установ (па магчымасці далучыць друкаваныя справа-здачи). Сучасная кооперація. Крамы прыватныя, кооперацыйныя і дзяржаўныя. Іх пагуртаванье, гандлёвыя абароты. Кірмашовы гандаль; кірмашы і базары. Адкуль і на якую суму прывозяцца тавары на кірмашы і базары. Гандаль у разнос. Вываз тавараў мясцовых і прывезеных з бліжэйших ваколіц; дарогі і кірункі, па якіх вывозяцца тавары; пункты, у якіх вывозяцца мясцовыя тавары. Прывоз тавараў здалёку для гораду і яго ваколіц; дарогі, па якіх прывозяцца тавары; пункты, з якіх яны прызываюць. Крэдитныя таварыства, банкі, касы ашчеднасці. Біржы. Гандлёвае значэнне места. Гандлёвы раён места. Велічыня гэтага раёну і роля места ў яго гандлёвым жыцьці.

Пошта, тэлеграф, Абароты паштова-тэлефон, радыё. тэлеграфных і тэлефонных установ. Паштова-тэлеграфны раён места.

Культурна-асьветная спраўа: Падзел насельнікаў падобны водле іх асьветы. Дзіця-справа: чыя дамы, сады, прытулкі, гарадкі. Школы: звычайныя, профэсіянальныя, вячэрнія, тэхнікумы, вышэйшыя і іншыя. Лік настаўнікаў

і вучняў у іх, абсталіваньнё. Пазашкольная асьвета: народныя дамы, клубы, бібліотэкі, чытальні, архівы, музэі. Культурна-асьветныя і навуково-вядомствы установы, таварысты і гурткі. Драматычныя, музычныя, мастацкія таварысты і гурткі. Тэатры, кіно, цыркі, паказальныя сады. Кніжныя склады і кнігарні. Друк і друкарні. Газеты і часопісы. Выдавецтвы. Далярная установы.

Санітарна-мэдыцанская дапамога. Асэнізація, каналізація і цыя, вывазка. Вадаснабжение. Чыстата вуліц і пляцоў. Народнае здороўе. Статыстыка хвароб. Народная мэдыцына. Бабкі-шаптуны, павітухі, знахары. Фэльчары, акушэркі, дантысты, дактары. Шпіталі (бальніцы), амбуляторыі, прыимальныя пакоі, прыватныя лячэбніцы, санаторыі (здравоўніцы). Багадзельні, прытулкі для ўбогіх.

Адміністрацыйнае значэнне. новы, самауряд. Суд і міліцыя. Адміністрацыйны раён места.

Бібліографія. Указаныне літаратуры аб даным паселішчы.

Калі аб тым ці іншым мястэчку будуть сабраны падобныя ведамасці, трэба будзе зараз жа пераслаць іх у Акругове Т-ва Краязнаўства (Віцебск. Акр. АНА) за подпісамі асобы або некалькіх асоб, якія зьбіралі гэтыя ведамасці. Усе ведамасці ад ававязкова павінны быць прысланы ў ЦБК не пазней 1 снежня 1925 г.

АПЫТАЛЬНІ ЛІСТ.

З мэтаю выявіць і зъберагчы ўсе помнікі мясцовай гісторыі, культуры і рэдкасцяў природы, адказаўшы на ўсе запытаўні, трэба адаслаць Таварыству.

I. Помнікі гісторычныя.

1. Стараадаўнія: Гарадзішча, Гарадок, Селішча, Замчышча:

а) як яно завецца ў вас на месцы;

б) дзе знаходзіцца—у лесе, на полі, пры балоце, рэчцы ці дарозе;

в) каля якога сяла, з якога боку і на якой адлегласці ад сяла;

г) форма і велічыня плошчы, вышыня ад зямлі і інш.;

д) таўшчыня верхняга попельнага, або перагнойнага пласту;

е) земляныя насыпы, валы, равы й падзямельлі,—як яны зроблены, форма і велічыня;

ж) калі й хто дасьледваў, альбо раскопваў яго і што на ім знаходзілі пры раскопках ці выпадкова—каменныя ці металічныя прылады, прадметы ўбранства й аздобаў, рэшткі хатняга абсталяванья й манаткаў, чарапкі, вугольле, попел, апальныя каменьні, кухонныя выкіды, косьці, рэшткі вогнішч, студняў, скарбы, манеты і інш. Куды згадзены знайдзеная рэчы;

з) старадаўнія аб ім расказы, паданыні, лягэнды, павер'я;

і) Нарысуйце ад рукі схэматычны плян вашага селішча, гарадзішча ці гарадка з адзначэннем: сёлаў, рэкаў, дарог і інш.;

2. Старадаўніе селішча на палёх (швайах) сярод балот і на вазёрах:

а) дзе яно знаходзіцца;

б) рэшткі гэтага паселішча, што захаваліся,— палі, драўляныя насыцілы, плецяні, вогнішча і інш.;

в) якія падходы з берагу да гэтага паселішча—насыпы, лавы ці грэблі;

г) народныя павер'і і паданыні.

3. Старадаўнія сяліба ў зямлі, у пяшчорах:

а) дзе яна знаходзіцца;

б) якія ўваходы ў самыя пяшчоры;

в) што знаходзіцца ў пяшчорах, на зямлі й на съценах;

г) народныя паданыні пра гэтую сялібу.

4. Старадаўнія могільнікі й магільныя курганы:

а) адзначыць падрабязкова месца, дзе знаходзіцца кожны могільнік і кожная паасобная група курганоў;

б) адзначце форму і велічыню плошчы могільніку, а таксама лік курганоў у кожнай паасобнай групе;

в) форма ўстройства могілаў і паасобных могілковых курганоў;

г) на колькі захаваліся цэлымі могілкі й могілковыя курганы;

д) хто й калі раскопваў іх і што знайдзена пры гэтых раскопках;

е) нарыйсуйце схэматычны плян месца знаходжэння могілкаў і могілковых курганоў.

5. Вялікія шануемыя ў народзе каменьні:

а) адзначыць падрабязкова, дзе яны знаходзяцца;

б) форма і велічыня каменя;

в) знакі, малюнкі й надпісы, высячаныя на ім;

г) народныя павер'і й паданыні аб ім.

6. Месца старадаўнія пабоіща:

а) адзначыць падрабязкова месца, яго знаходжэння;

б) якія прадметы знаходзяць на ім;

в) народнае апавяданыне й паданыне аб ім.

7. Месца катаваньня й кары народных бунтарнікаў—герояў:

а) адзначыць дакладна, дзе гэтыя месцы знаходзяцца;

б) што захавалася на гэтых мясцох: зямлянкі, пячоры і г. д.;

в) народныя павер'і, апавяданыні й паданыні аб ім.

8. Месца, дзе хаваліся народныя герой-бунтарнікі:

а) адзначыць дакладна гэтыя месцы;

б) што захавалася на гэтых мясцох—землянкі, пячоры і інш.;

в) народныя павер'і й апаведаныні аб іх.

9. Старадаўнія шляхі:

а) напрамак гэтых шляхоў;

б) цераз якія населеныя пункты вা�шае мясцовасці праходзяць гэтыя шляхі;

в) рэшткі гэтых шляхоў, насыпы, масты, грэблі і інш.;

г) народныя паданыні й апаведаныні аб іх;

д) нарыйсуйце схэматычны плян гэтих шляхоў.

II. Помнікі культуры.

1. Старадаунія прыгожая, альбо арыгінальная па свайму будаўніцтву — цэрквы, палацы, дамы, хаты й розныя будынкі:

а) паказаць дакладна, дзе знаходзіца будынак;

б) апісаць надворны й нутраны від будынку;

в) кім і калі адбудованы бунынак;

г) чым ён цікавы;

д) у якім стане і ў чым карыстаныні цяперака;

е) калі можна,—давайце плян будынку й рысунак знадворку й з сярэдзіны.

2. Прадметы старадауніяга маствацтва:

а) лепка й фармоўка з гліны, воску, вапны, гіпсу і інш.;

б) шкляныя вырабы;

г) каваныя й штампаваныя вырабы;

д) высяканыне з каменем (статуяу, фігураў, слупоў і інш.);

в) разьба, выточваныне й выпальваныне па дрэву й косьці;

ж) пляценыне з дубкоў, карэння, саломы, кары і інш.;

з) тканыне, вышываныне, гафтаваныне й набіука;

і) прадметы малярства, карціны, абразы і інш.;

к) масаіка, фрэскі і інш.;

л) старадаунія орнамэнт (разьба па дрэву) і інш.;

м) старадаунія прадметы адзеняня, аздобы, хатнія манаткі і абсталяваныне;

н) рэдкія прылады вытворчасці;

о) музычныя інструменты і інш.;

п) калі можна, дык адмецьце: кім, калі і дзе зроблены гэтыя рэчы.

3. Старадаунія помнікі пісьменства:

а) архівы, рукапісы, граматы й рукапісныя кнігі;

б) старадрукаваныя кнігі, брашуры, плякаты і інш.;

в) калі можна, пакажэце кім напісана ці надрукована, калі, дзе й на якім матар'яле—на шкуры, бяросьце, паперы і інш.

III. Помнікі прыроды.

1 Каменьні, выдатныя сваёй велічынёю, формаю, мінеральным складам і колерам.

2. Мінеральная крыніцы, выдатныя ці сваймі лекавымі, ці хараством месца занахаджэння.

3. Маляунічыя горы й даліны, берагавыя кручи й кручи.

4. Маляунічныя й карысныя геолёгічныя напластаваныні: пяскі, гліны, крэйда й інш.

5. Маляунічыя дубровы, лясы, гаі.

6. Месцы, дзе захаваліся рэдкія расыліны, лекавыя й інш.

7. Месцы знаходак касцей дапатопных звязроў, мамонта і інш.

8. Месцы, дзе водзяцца рэдкія звязры, птушкі, рыбы, казюлькі, бабры, ласі, лані, фазаны, съцерлядэі.

9. Лодзі, выдатныя сваёю величынею, целаскладам, складам галавы і інш.

IV. Прадметы, якія неабходна захаваць па вашай думцы.

Анкету запоўніце: прозьвіща, імя, па бацьку.

Месца, дзе запаўняўся апытальны ліст: сяло, сельрада, райён, акруга.

Дата запаўнення апытальнага лісту: месяца, году.

IV.

Бібліографія Віцебшчыны.

(Матар'ялы).

Перед пачаткам сваёй краязнаўчай працы ў Віцебшчыне адзін з нас спатакаўся з няўхільнаю патрэбай ведаць тутэйшую папярэднюю працу па краязнаўству. Выданай бібліографіі Віцебшчыны ня было. Прышлося рабіць беглыя запіскі, шукаць і траціць шмат часу. Усё-ж у выніках гэтае працы склаўся сшытак з бібліографічнымі матар'яламі па Віцебшчыне. Пазней была напаткана такая-ж праца А. П. Сапунова і сшытак быў дапоўнены (каля 70 назваў) з яго матар'ялаў, а некаторыя запісы былі правераны. Такую-ж працу збору матар'ялаў для ўласнага ўжытку вёў і другі з нас. Калі гэта выявілася, матар'ялы абодвух былі парашунаны, выпраўлены й сшытак павялічыўся (64 назвы).

Хоць нашы запісы й не адпавядаюць найноўшым бібліографічным запатрабаванням, ня поўныя й не клясыфікаваныя, але мы адважваемся апавясьціць іх, каб хоць трохі памагчы пачынаючым краяведам у неадкладнай бягучай працы.

Гэта, зразумела, ня здымае з дзённага парадку працы Таварыства апрацоўку сталай бібліографіі Віцебшчыны, што вычэрпвала-б усе матар'ялы й адпавядала найноўшым патрабаванням бібліографічнае навуки.

Адамайціс. Становішча Віцебскае акругі. (Даклад т. Адамайціса) [на 4 сэсіі Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Беларусі]. Газ. «Савецкая Беларусь» № 27 (1326) за 1925 г.

А е р. Беларусазнаўства ў Віцебскай Саўпартшколе. Газ. «Савецкая Беларусь» № 283 (1280) за 1924 г.

Акты Западной России.

Акты Западной и Южной России.

Акты Литовско-руssкого государства с предисловием Довнар - Запольского М. 1900 г.

Анастасий (Братановский), архиеп. Могилев. и Вітебск. Речь об освящении соборной церкви в Витебске. Изд. Караблева и Сирякова СПБ. 1850.

Аникиевич, К. Т. Сенненский уезд Могилевской губернии. Могилев 1907. 148 ст. I карта й малюнкі.

Антонов, А. О флоре Вітебской губ. «Труды СПБ. Общ. естествоиспытателей», XIX, I.

Антонов, А. А. О врачебных растениях, дикорастущих в Вітебской губ. Віт. 1910.

- 2 А нучин, Д. Из поездки к истокам Днепра, Зап. Двины и Волги. «Северный Вестник», 1891 г. № 8.
- 3 А нучин, Д. Верхневолжские озера и верховья Зап. Двины. Труды экспедиции для исследования истоков рек Евр. России. 1897 г.
- 4 Д. Н. А нучин. К вопросу о Белорусской территории (курс БелоруссоВедения. Москва. 1918—1920 г.
- 5 Арсеньев В. С. Поездка в Езерище и Иваново. Витебск, 1910 г.
- 6 Арсеньев В. С. Пажечников в Витебске. Витебск, 1910 г.
- 7 Арсеньев В. С. Из документов 1812 г. (Дело, переданное из Городокского полицейского Управления). Витебск, 1910 г.
- 8 Арсеньев, В. С. Документы 1813 г. из дел Витебского губернского Правления. Витебск, 1910 г.
- 9 Арсеньев, В. С. Документы о французских военнопленных 1812—1813 гг. в Витебской губ. Витебск, 1910 г.
- 10 Арсеньев, В. С. Из прошлого Полоцкой Епархии. (Документы по архиву губерн. правления, 1824 г.). Витебск, 1910 г.
- 11 А-р. Заметки о латышах трех инлф. уездов Витеб. губ. «Вилен. сборник» Кулика. Вильна, г.
- 12 Архангельский. Очерки из истории Западно-русской литературы XVI—XVII веков. (Чтения Москов. Общ. Ист. и древ. Пос. 1888 г.).
- 13 Багалей. Русская история. Т I. Москва. 1914 г.
- 14 Бар, Іл. Усебеларуская Краязнаўчая Конфэрэнцыя (Віцебскае Краязнаўчнае Таварыства). Газ. «Савецкая Беларусь» № 276 (1273) за 1924 г.
- 15 Барсов. Географический словарь Русской земли до XIV в. 1865 г.
- 16 Батурина, П. А. Список населенных местностей и краткий статистический обзор. Сенненского уез., Могилев. губ. Могилев, 1886 г.
- 17 Батюшков, П. Н. Белоруссия и Литва. СПБ., 1890.
- 18 Без—Корнилович, М. О. Исторические сведения о примечательнейших местах в Белоруссии с при соединением других сведений, к ней относящихся. СПБ. 1855.
- 19 Беларусізацыя ў Віцебску. Газ. «Сав. Бел.» № 260 (1257) за 1924 г.
- 20 Белорусский Архив древних грамот. М. 1824 г. издание Гр. Румянцева.
- 21 Берг. Записки о польском восстании 1863 г.
- 22 Бережков, М. О торговле русских с Ригою в XIII и XIV в. «Жур. Мин. Нар. Просв.», 1877 г., февраль.
- 23 Бережков, М. О торговле Руси с Ганзой до конца XV в СПБ, 1879 г.
- 24 Бережков Н. О. Устава замков, держав и дворов Сигизмунда Августа, предшествующая волочной уставе. (Жур. Мин. Н. Пр. 1911 г. № 5).
- 25 Бершадский. Литовские евреи. (Киевская Старина 1888 г. № 11). СПБ. 1883 г.
- 26 Бершадский, С. А. Экономическая, общественная и юридическая жизнь Полоцкого княжества XVI века. (Записки филологич. общ. при Имп. СПБ университете чит. 28 ноября).
- 27 Бессонов, Белорусские песни.
- 28 Ст. Баризевский. Очерки Северной Белоруссии. (Иллюстрация. 1846 г. № 10).
- 29 Изд. Бессонова. Белорусские песни с подробными обяснениями их творчества и языка, с очерками народного обряда, обычая и всего быта. Ч. I вып. I. Москва 1871.
- 30 Бирюля—Белынецкий, А. Отчет матеорологической станции Новая Королева. «Пам. кн. Вит. губ.» на 1898 г.
- 31 Бобровский П. О. Русская Греко-униатская церковь в царствование Александра I. СПБ. 1889 г. (Жур. Мин. Нар. Просв. 1889).
- 32 Borch. hr. Dwa slowa o Dzwiniie, Wilna 1843 г.
- 33 Д-р Бурова. Деятельность Пасторовского отделения Вит. губ. Бактериологического Института. «Белорус».

- Медицин. мысль». Верасень, 1924 г. т. 1, № 1.
- Бядуля, З. З этнографії ў стылі-
зованае мастацтва. (Менскі Музычны Тэхнікум, Віцебскі Мастацкі Тэхнікум). Газ. «Сав. Бел.» № № 24 (1323) і 24 (1324) за 1925 г.
- Варпаховіч, Я. Дайце беларускую газэту (Віцебск). Газ. «Сав. Бел.» № 229 (1226) за 1924 г.
- Варпаховіч, Я. Вечар сувязі друкароў з настаунікамі. Віцебск. Газ. «Сав. Бел.» № 254 (1251) за 1923 г.
- Васілевскій, Д. Научное и школьное краеведение, Газ. «Известия Витебского Губкома РКП» № 35 за 1924 г.
- Васілевскій, Д. Школа и краеведение. Газ. «Известия Витебского Губкома РКП» № 20 за 1924 г.
- Арх. Васілий. Записки. (Правосл. собесед. 1884—1885 г.).
- Васильев В. Белорусские поговорки. (Маяк 1844 г. т. XV; 1845 г. т. XXII и XXIII).
- Ваховскій, В. А. О климате Вітебскай губ. «Памятная кн. Вит. губ.» на 1862 г.
- Ваховскій, В. О климате Вітебскай губернії. Вітебск, 1862 г.
- Вестник Юго-Западной и Западной России под ред. К. Говорского 1862—1870 г. (4 книжки).
- Вільно, Вітебск, Гродно, Ковно. «Віленскій календарь» 1890 г.
- Вінер, В. В. Сельско-хоз. опытное дело в Западной области. «Труды сельско-хозяйствен. опытной станции за 1921—23 г. г., Горки 1924, ст. 1-6. Вітебская губ. Вып. 1. Віт. 1890 г. Вітебскій ц.—арх. Музей.
- Хроніка Зап. Сев.—Зап. отд. Рус. географ. О-ва». Кн. I, 1910 г.
- Вітебскій Марков. Свято-Троицкій Монастырь. Вітебск, 1887, 101 ст. 8°.
- Вітэнъ, Д. Культурнае жыцьцё Віцебску. Газ. «Сав. Бел.» № 231 (1228) за 1924 г.
- 53 Вітэнъ, Д. Новыя фарбы (Віцебшчына) газ. «Савецкая Беларусь» вясна 1925 г.
- 54 Владимирский-Буданов. Немецкое право в Польше и Литве. СПБ 1866 г. (Жур. Мин. Нар. Прос. 1866 г. № 8—12).
- 55 Вольдемар А. Г. Национальная борьба в Великом Княж. Литовском в XV и XVI в. (Извест. Отд. Рус. Яз. и Слов. Имп. Акад. Наук. 1909 г. т. XIV. Книшка 3-я стр. 160—198).
- 56 Вольтер. Э. (Яго раскопкі у Віцебскай губ.). «Известия Имп. Арх. Общ» т. X, ст. 474-6.
- 57 Высочайше утвержденный порядок перенесения мощей преп. Евфрасинии. Вітебск, 1910 г.
- Галавач, П. Межынская вёска (Віцебская акруга). Газ. «Сав. Бел.» № 45 (1344) за 1925 г.
- 58 Галавач, П. Межынская вёска (Віцебская акруга). Газ. «Сав. Бел.» № 48 (1347) за 1925 г.
- 59 Галавач, П. Межынская вёска (Віцебская акруга) Сельсовет. Газ. «Сав. Бел.» № 50 (1349 за 1925 г.
- 60 Галавач, П. Межынская коопэрация (Віцебская акруга). Газ. «Сав. Бел.» № 51 (1350 за 1925 г.
- 61 Галавач, П. Добры пачаток трэба замацаваць. (Віцебская акруга). Газ. «Сав. Бел.» № 59 (1358) за 1925 г.
- 62 Гарбуз. Беларусізацыя на Віцебшчыне. Газ. «Сав. Бел.» № 248 (1245) за 1924 г.
- 63 Гидрографический очерк Вит. губ. Сборник в память первого Русского статистического Съезда. 1870.
- 64 Говорский К. О Витебских общественных увеселениех (Вит. Губ. Вед. 1860 г.).
- 65 Говорский К. Историко-Статистическое описание Витеб. туберніи (Вит. Губ. Вед. 1960 г.).
- 66 Говорский К. История Полоцкой епархии (копия в Вит. Госуд. Музее из фонда книг А. П Сапунова).

- 60 Голубовский. История Смоленской земли. Киев 1895 г. (Киевские Унив. Известия 1895 г.).
- 61 Горбачевский, И. О «волоках» великого водного пути из варяг в греки. (Оттиск). Витебск, 1894 г.
- 62 Д-р Е. Гордон. Санитарное состояние промышленности Вит. губ. в 1923 г. «Белорусская Медицинская мысль». Сентябрь 1924 г. т. 1, № 1.
- 63 Грамоты, касающиеся до сношения Северо-Западной России с Ганзейскими городами. Изд. Археограф. Комиссии 1857 г.
- 64 Гриневич, Ф. Укрепление песков и корзиночное производство в Суражском уезде. Лесопроизв. 1904, № 45.
- 65 Грос, К. Піонэры беларусізацыі (Віцебск). Газ. «Сав. Бел.» № 288 (1285) за 1924 г.
- 66 В. Е. Данилевич. Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV в. Киев 1896 г. (Киевские Изв. 1896 г.).
- 67 Данилевич, В. Е. Пути сообщения Полоцкой земли до конца XIV ст. Юрьев. 1898.
- 68 Два года существования Витебского отделения крестьянского поземельного Банка. «Памятная кн. Витебск. губ.» на 1889 г.
- 69 Дейлидович. Озеро Любань. (Памят. Кн. Вит. губ. 1887 г.).
- 70 А. С. Дембовецкий. Опыт описания Могилевской губ. в историческом, физико-географическом, этнографическом, промышленном, сельскохозяйственном, лесном, гребном, медицинском и статистическом отношениях. Могилев на Днепре 1882 г. 2 тома.
- 71 Добровольский, В. К. Витебская губ. в отечественную войну. Витебск, 1912 г., 21 ст. 32°.
- 72 Довгяло, Д. И. Марковские гайдамаки. Витебск, 1898 г.
- 73 Довгяло, Д. И. Витебское братство св. Владимира и отношение к нему общества. Витебск, 1896 г.
- + 74 Довгяло, Д. И. Материалы для истории местной Витебской прессы. Духовный орган. Витебск, 1899 г.
- + 75 Довгяло, Д. И. Витебская духовная семинария 1806—1906. Витебск, 1907 г.
- + 76 Довгяло, Д. И. Список церквей Витебской губ.. Витебск, 1899 г.
- 77 Довнар - Запольский М. В. Очерк истории Кривичской и Драговичской земель до конца XII ст. Киев. Унив. Изв. 1891 г.).
- 78 Доклады Витебской губернской Управы по делам земского хозяйства губернским Комитетом за 1904, 1906—1911 г. г. Витебск.
- 79 Докладная записка Витебского Городского головы И. Ю. Сабин-Гуса министру внутренних дел о правах гор. Витебска на губернаторскую усадьбу в г. Витебске.
- 80 Долгоруков В. М. Витебская губ. Ист.-геогр. и статистич. обозрения. В. 1890.
- 81 Дружиловский, П. Исторические судьбы Витебской губ. «Памятная кн. Витебск. губ.» на 1866 г.
- 82 Дружиловский, П. Исторические судьбы Витебской губ. с конца XII века до начала XVI века. «Памятная кн. Витебск. губ.» за 1867 г.
- 83 Евсеев, К. Судьбы школьного просвещения в Северо-Зап. Руси. Витебск, 1908 г.
- 84 Журналы. Собрание Витебского губерн. Комитета по делам земского хозяйства 1904—1908 г. г. 1901—1911 г. г. Вицебск, 1904—1911 г. г.
- 85 Завилейский, Вас. «Витебск» (статистический очерк). «Сев. Пчела» 1834 г., № 162-165.
- 86 ... З Віцебскай хронікі: Каштоўная находка. Сялянская газета. Газ. «Сав. Бел.» № 270 (1267) за 1924 г.
- 87 В. Иванов. Приметы и поверья крестьян Вит. у., Вит. губ.. «Зап. Сев.-Зап. отд. Рус. Географ. О-ва» кн. 1, 1910 г.
- 88 В. В. Иванов. Крестьянская свадьба в Витебской Белоруссии (в Пыш-

никовском сельск о-ве, Куринской вол., Вит. уезда). «Зап.-Сев.-Зап. Отд. Рус. Географ. О-ва» Кн. 3, 1912 г.

Иванов, В. Приметы и поверья крестьян Витебского уезда. «Записки С.-Зап. Отд. Им. Рус. Геогр. О-ва» Кн. 1, 1910 г.

Избранные стихотворения учеников Витебской гимназии от 1865—1889 г. Вицебск, 1899 г.

Извит. Районирование Витебской губ. Газ. «Известия Витебского Губкома РКП» № 45 за 1924 г.

Из Могилева в Витебск на пароходе. Хроніка «Зап.-Сев.-Зап. Отд. Руск. Географ. О-ва» Кн. 1, 1910 г.

Инструкция землемерам к размежеванию Могилевской и Полоцкой губ.

Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых книг губ: Витебской и Могилевской, из Витебского Центрального Архива. Вып. 1—3. Витебск, 1871—1872 г. г.

Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых книг Витебской и Могилевской губ., хранящихся в Витебском центральн. архиве. Вып. 4, 28, 30. Віцебск, 1871—1903 г. г.

Историко-юридические материалы, извлеченные из актовых книг губ. Витебской и Могилевской, хранящихся в Витебском центральном архиве. Вып. 31—32. Витебск.

Итоги предварительного подсчета экономических сведений о крестьянском хозяйстве Витебской губ. (изд. стат. отдела Витеб. губ. управления по делам зем. хозяйства). Витебск.

К. Г. Цікавасьць да беларускай культуры (ліст з Віцебску). Газ. «Сав. Бел.» № 61 (1360) за 1925 г.

К. Г. «Маладняк» у Віцебску. Газ. «Сав. Бел.» № 68 (1367) за 1925 г.

К. Г. Вечар беларускай песні у Віцебску. Газ. «Сав. Бел.» № 74 (1373) за 1925 г.

[...] Каапэрацыя ў Віцебшчыне. Газ. «Сав. Бел.» № 20 (1200 за 1924 г.

Кабаков, О. И. Витебщина(статистико-экономический обзор). «На-

родное хозяйство С.С.С.Р. Белоруссии» кн. 6—7 июнь-июль 1924 г. ст. 44—53.

Кайгородов, А. И. Осадки, снеговой и ледяной покров Западной области, часть 3. Осадки. «Материалы Запада» вып. III. Горки, 1924 г., ст. 13—110.

Каменная плита с письмами в дер. Старое Рачино, Вит. губ. «Зап. Сев.-Зап. отд. рус. географ. о-ва». Хроніка, кн. 2, 1911 г.

Карножицкий, А. Геологические исследования в юго-запад. части Витеб. губ. и в северных частях Минской и Могилев. губ. Материалы для геологии России. 1895 г. т. XVII.

Карский, Е. Ф. Историко-этнографические труды Е. Р. Романова по северо-западному краю, вышедшие в течение 1898—1901 г.г. С. П. Б. 1904 г.

Карта военных действий между русскими и поляками 1579 г. Жур. М. Нар. Пр. ч. XV, 1837 г. № 7.

Касьпяровіч, М. Паўстаньне 1863 г. на Магілеўшчыне. Менск «Савецкая Беларусь» № 140, 141 и 142 за 1924 г.

Касьпяровіч, М. І. Беларуская архітэктура. Віцебск 1925, ін. 2², 52 стар., з рysункамі.

Касьпяровіч, М. У Віцебску: Жыдоўскае настаўніцтва ў тэхнікум. Таварыства краязнаўства. Райённыя краязнаўчыя організацыі. Газ. «Сав. Бел.» № 239 (1236) за 1924 г.

Касьпяровіч, М. Беларускі орнамэнт. Віцебск 1925 г.

Касьпяровіч, М. Сянно (Віцебская акруга) Газ. «Сав. Бел.» № 241 (1238) за 1924 г.

Касьпяровіч, М. Краязнаўчая праца ў Віцебшчыне. Газ. «Сав. Бел.» № 292 (1289) за 1924 г.

Козловский, П. Топографическое описание гор. Невеля и его по-вeta период соч. об успехах народн. просвещ. 1810 г., № 27.

Корнилов, И. П. «Путевые за-метки». Витебск, 1895 г.

116 Красавицкий. Памятники церковной стар. Полоцко-Витебского края. Віцебск, 1921 г.

117 Краткая летопись событий, влиявших на судьбу Витебской губ., «Памятная книга Витеб губ.» на 1878 г.

118 Краткий очерк положения народного образования в Витебской губ. в 1907—1908 учебном году. (Изд. стат. отд. Витебской губ. управы по делам земского хозяйства). Витебск, 1908 г.

119 Краткие статистические сведения о Витебской губ. за 1839 г. «Ж. М. В.» 1840 г., ч. 35, № 1.

120 Краткое обозрение Витебской губ. в отношении промышленности, торговли и земледелия «Ж. М. Вн. дел» 1833 г., № 7, часть 17.

121 Крылов, С. (ред.) Красная быль. Большевики в Витебске. Витебск, 1923 г.

122 Кукушкин, И. П. Последнее десятилетие в истории Витебской дирекции народных училищ 1891—1901 г. Витебск, 1901 г.

123 Куссе-Кюз. О произведенных в 1922—1923 г. работах и задачах по мелиорации земель в Витебской губ. «Материалы Запомо», вып. III. Горки, 1924 г.

124 Лаппо. Конные мещане Витебские (сбор. статей, посвященных В. О. Ключевскому). Москва 1909 г.).

125 Лаппо, И. И. Витебский центр. архив и его издание «Историко-юридич. материалы Ж. Мин. Нар. Пр.» 1904 г. кн. 4.

126 Лаппо, И. И. Ревизия Полоцкого воеводства. «Чтения в имп. общ. ист. и древности», за 1902 г., кн. 2.

127 Лаппо, И. И. Описание Полоцких владычных монаст. и церковных земель ревизорами 1580 г. «Чтения в имп. об-ва истории и древности» за 1907 г. кн. 3.

128 Летопись г. Витебска. «Витебская старина» А. Сапунова, т. I.

129 Линденберг, В. Материалы по вопросу о детоубийстве и плодоизгнании в Витебской губ. Юрьев, 1910 г.

130 Любавский, М. К. Очерк истории Литовско-Русского государства. М. 1910 г.

131 Лялин. Витебский Центральный Архив. (Сборник Археологического Института Колачева СПБ 1889 г. кн. III).

132 Лялин. Витебский архив бывшего генерал-губернаторства. (Сборник Археологич. Института Колачева. СПБ 1880 г. кн. VI).

133 М. К. У Віцебску. Беларускае маства. Съветазнаства. Энтомолёгічна праца. Газ. «Сав. Бел.» № 2 (1301) за 1925 г.

134 М. К. Віцебскі Маастацкі Тэхнікум. Газ. «Сав. Бел.» № 21 (1320) за 1925 г.

135 М. К. «Сялянская бібліотэчка» ў сяляне (Віцебшчына). Газ. «Сав. Бел.» № 82 (1381) за 1925 г.

136 М. К. Пахаваньне проф. Сапунова. Газ. «Сав. Бел.» № 236 (1233) за 1924 г.

137 Матвеев, Н. И. Краткий обзор деятельности управления по делам земского хозяйства. Витебск, 1910 г.

138 Материалы по археологии России. Изд. имп. археолог. комитета древности Сев.-Западного края, т. I, вып. I. СПБ. 1890 г.

139 Макевич, Д. Путевые заметки. Киев, 1856, ст. 1856, ст. 128.

140 И. Я Митрошенко. Иезуиты в Восточной части Белоруссии с 1579—1779. 1912 г. Витебск. (Полоцко-Вит. Старина вып. III).

141 Морошкин. Иезуиты в России. СПБ 1867—1870 г. 2 тома.

142 Мурашкевич, К. Камуністы за беларусізацыю. Віцебск. Газ. «Сав. Бел.» № 49 (1348) за 1925 г.

143 Мялешка, М. Краядедческія выследы Віцебшчыны, стан і пэрспэктывы. Газ. «Сав. Бел.» за 1924 г.

144 Н. Беларусізацыя Лёзыненскага району (Віцебшчына). Газ. «Сав. Бел.» № 34 (1333) за 1925 г.

145 Н. З. Віцебскае Акруговас Таварыства Краядзнаўства. Газ. «Сав. Бел.» № 87 (1386) за 1925 г.

- Н. З. Вечар беларускага мастацтва. Віцебск. Газ. «Сав. Бел.» № 276 (1273) за 1924 г.
- Н. З. Мастацкі Тэхнікум (Віцебск). Газ. «Сав. Бел.» № 271 (1268) за 1924 г.
- Н. З. Натуральна - Гістарычны Музэй у Віцебску. Газ. «Сав. Бел.» № 271 (1268) за 1924 г.
- Н. З. Краязнаучая праца. Віцебск, Лёзна. Газ. «Сав. Бел.» № 265 (1262) за 1924 г.
- Н. З. Адчыненьне Вэтэрынарнага Інстытуту. Віцебск. Газ. «Сав. Бел.» № 265 (1262) за 1924 г.
- Н. З. Праца Беларускага Мастацкага Тэхнікуму (Віцебск). Газ. «Сав. Бел.» № 248 (1245) за 1924 г.
- Н. З. Краязнаучая організацыя (м. Бешанковічы Віцебскай акругі). Газ. «Сав. Бел.» № 82 (1381) за 1925 г.
- Н. З. Праца Беларускага Мастацкага Тэхнікуму (Віцебск). Менск, «Савецкая Беларусь» за 1924 г.
- Н. З. Краязнаучая справа. Краязнаучная гурткі у Віцебску. Газ. «Сав. Бел.» № 5 (1304) за 1925 г.
- Н. З. У Віцебску. Ратуйце! [Натуральна-гістарычны музэй]. Газ. «Сав. Бел.» № 2 (1301) за 1925 г.
- Народонаселение Вит. губ. «Северная пчела» 1847 г. за № 152.
- Настаўнік. Аб школьных будынках вясковых школ (Віцебскі вокруг). Газ. «Сав. Бел.» № 195 (1192) за 1924 г.
- Начальное народное образование в Витебской губ. в 1912 г. Витебск, 1915 г. 32°, 108 ст.
- Никифоровский, Н. Я. Очерки Витебской Белоруссии. 1) старцы; 2) дударь и музыка; 5) пьющие и пропойцы; 8) бабы або жонкі; 8) сбягі, прочкі, вонкі, уходалы—5 том. Минск, 1892—1897 г.
- Никифоровский, Н. Я. Простонародные загадки, собранные в Витебской губернии. Витебск, 1898 г.
- Никифоровский, Н. Я. Гончарные терракоты Витебска по археологическим находкам. Витебск, 1897 г.
- Никифоровский, Н. В. Полупословицы и полуговорки, употребляемые в Вит. губ. «Записки» Сев.-Зап. отд. руск. географ. о-ва кн. 1910 г., кн. 1911 г., кн. 1912 г., кн. 4 1913 г.
- Никифоровский, Н. Я. Белорусские загадки. «Пам. книж. Витеб. губ.» на 1895 г.
- Никифоровский, Н. Я. Очерки простонародного житья-бытъя в Витебской Белоруссии и описание предметов обиходн. Витебск, 1895 г.
- Никифоровский, Н. Я. Очерки Витебской Белоруссии «Старцы». «Этнографическое обозрение», III М. 1892 г.
- Никифоровский, Н. Я. «Нечистики». Свод простонародных в Витебск. Белоруссии сказаний о нечистой силе. «Виленский Временник» том II, Вильно, 1907 г.
- Никифоровский, Н. Я. Освященные предметы и отношение к ним простонародия Витебской Белоруссии. Витебск, 1903 г.
- Никифоровский, Н. Я. Странничка из недавней старины г. Витебска. Витебск, 1899 г.
- Никифоровский, Н. Я. и Довгялло, Д. И. Никольская церковь в Задвинской слободе м. Бешенкович. Витебск, 1899 г.
- Никифоровский, Н. Я. Гончарные терракоты Витебска по археологич. наход. «Вит. Губ. Вед.» №№ 135—138 за 1897 г.
- Никифоровский, Н. Я. Сельско-школьное обучение в юго-восточной окраине Витебской Белоруссии—19 фев. 1861 г. Витебск, 1893 г.
- Никифоровский, Н. Я. Подданые пособники «Этн. обозр. кн. XX і асобная адбітка: «Очерк крепостных в Вит. Белоруссии». Москва, 1894 г.
- Никифоровский, Н. Я. Дударь и музыка «Этн. обозр.» кн. XIII і XIV, асоб. адб. «Очерк музыкантов (скрипачей и дударей) в Витебской Белоруссии», Москва, 1892 г.

- 3 Никифоровский, Н. Я. Простонародные приметы и поверья Витебской губернии. Витебск, 1897 г.
- + 4 Обзор Витебской губернии за 1893—1896 г. г., 1898—1901, 1906 г. г. 7 томов. Витебск.
- 5 Озеро Черное Витебск. у. Хроніка кн. 3, 1912 г. «Сев.-Зап., отд. Рус. географ. о-ва».
- + 6 Описание Маркова монастыря. «Памятная кн. Витеб. губ.» на 1865 г.
- 7 Опиоков, Е. Опыты осушения и культуры болот в им. Сальнево, Вит. губ. «Хозяин», 1901 г., № 45.
- 8 Отчеты Импер. Археолог. Ком. за 1865—88. СПБ. 1866—1891 г.
- 9 Отчет Витебской городской управы за 1903—1907 г.г. 5 томов. Витебск, 1904—1909 г.г.
- 10 Отчет Витебской губернской управы по делам земского хозяйства за 1904—1910 г.г. Витеб., 1906—1911 г.г.
- 11 Очерк нынешних учебных заведений Витебской губ.
- + 12 Павлинов, А. М. Древние церкви в г. Витебске и Полоцке. «Труды IX археол. с'езда в Вильно» 1893 г. т. I.
- + 13 Павлинов, А. М. Деревянная церковь в Витебске. «Труды IX археол. с'езда в Вильне» 1893 г. т. I.
- + 14 Памятные книжки Витебской губ. на 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1969, 1878, 1881, 1883, 1885, 1887, 1895, 1898, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1908, 1909, 1910, 1912, 1913, 1914 гг.
- 15 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Витебская губ. съшткі 1 и 3 у 1 кн. СПБ. 1899 г.
- 16 Поваринец, С. Х. К характеристике крестьянского хозяйства в Вит. губ. «Народное хозяйство С. С. Р. Белоруссии». Кн. 4—5, 1924 г.
- 17 Поваринец, С. Х. Сев и состояние озимых в Витебской губ. «Экономическая жизнь». Ежемес. эконом. журнал Смоленского Губэкосо и Общ. Ком. Зап. области, № 10 за 1923 г., ст. 84.
- 18 Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен. I—V т. т.
- + 19 Положение дела народного образования в Витебской губернии. Деятельность Витебского ГУБОНО с 1 октября 1921 г. по 1 октября 1922 г. Витебск, 1922 г. 32° 98 стр.
- 20 Полоцкая учительская семинария. 1872—1902 гг. (истор. записки) Витебск, 1902 г.
- 1 Полоцко-Витебская старина изд. Витебск. учен. арх. ком. т I. Витебск, 1911 г.
- 2 Полоцко-Витебская старина изд. Витебск. учен. арх. ком. т. II, Витебск, 1912 г.
- 3 Полоцко-Витебская старина изд. Витебск. учен. арх. ком. т. III. Витебск, 1913 г.
- 4 Попов, В. И. Указатель литературы по вопросам мелиорации земель Западной области. «Материалы Запомо» вып. I, ст. 32—41, Горки, 1922 г. вып. II, ст. 61—63, Горки, 1923 г.
- 5 Программа церковно-историч. статистического описания церквей и приходов Полоцкой епархии. Витебск, 1897 г.
- 6 Проекты сметы расходов губернских земских повинностей по Витебской губернии к 1907—1911 г. (5 томов).
- 7 Протокол областного совещания по распространению сельхозяйст. знаний. «Труды первой сессии совета соединения распространения сельхоз. знаний при Горецком сельхоз. институте 3—4 января 1924 г. Горки, 1914, ст. 13—30.
- 8 Прысунічайшы. Беларусізацыя на Віцебшыне. Каб'яднанню выкладчыкаў беларусазнаўства. Газ. «Сав. Бел.» № 287 (1284) за 1924 г.
- 9 А. Н. Пыпин. История русской этнографии. Т. IV. Белоруссия и Сибирь. СПБ 1892.
- + 10 Распоряжения гр. М. Н. Муравьева по делу народного образования в Северо-Западном крае в 1863—1865 г. (А. Б.). Витебск, 1898 г.

Распределение предметов занятий Витебского губ. правления с 1 января 1895 г.

Романов, Е. Р. Борисов камень в Высоком Городке, Сеннен. у. Могилевской губ. «Запис. Сев.-Зап. отд. И. Р. Г. О.» кн. 2. Вильна, 1912 г.

Романов, Е. Р. Указатель статей неоф. части «Могилевск. губ. Вед.» 1839 по 1898 г. Мог. Г. В. 1899 г. №№ 4, 7, 11, 40, 51, 61, 82, 86, 97, 98, 99, 100, 101».

Романов, Е. Р. «Раскопка в Каховке». Витебской губ. и уезда «Вит. Губ. Вед.» 1891 № 70.

Романов, Е. Р. «Описание раскопок в фольв. Спицах Сенненского уезда, Могилевской губ. «Труды антроп. отд. общ. любител. естеств.», вып III, 1886 г.

Романов, Е. Р. «Описание Борисова камня, помещ. в Высоком Городке, Сенненского уезда, Могилевск. губ. «Мог. Г. В.» 1886 г., № 42.

Романов, Е. Р. Материалы для археологической карты Витебской губ. «Этнографич. обзор.», 1892 г. № 18.

Романов, Е. Р. Разбор изд. кн. Долгорукова, «Витебская губ.». «Этнографич. обзор.» 1894 г., № 3.

Романов, Е. Р. О местонахождении памятников древности в Витебской и Могилев. губ. «Труды предв. комит. IX археолог. съезда», ст. 13—45.

Романов, Е. Р. К истории Лукоцкого монастыря, Сенненского у. «Витебский календарь» на 1908 г.

Романов, Е. Р. Очерек Витебск. губ. «Памятн. кн. Витебской губ.» на 1898 г.

Романов, Е. Р. О церковно-археолог. музее в Витебске. «Виленский вестник» 1893 г., № 3.

Романов, Е. Р. Список вопросов к археологической карте Витебской губернии. «Витебск. губ. Вед.» 1890 г. № 5.

Романов Е. Р. Старина доисторическая Северо-Западного края. Вильно 1908 г.

Романов, Е. Р. Разбор сочин. Сементовского. «Белорусские древности». «Этнограф. обозр.» 1892 г. стр. 12—19.

Романов Е. Р. Белорусские сборники. 1—8 вып.

Романов, Е. Р. Общий очерк Витебской губернии СПБ. 1898 г.

Рыболовство в Вит. губернии Хроника «Зап. Сев.-Зап. Отд. Руск. Географ. Об.», кн. 1, 1910 г.

Савченко. Русская народная сказка. (История собирания и изучение белорусских сказок. Киев Унив. Изв. 1913 г. № 5).

Санитарное правило, обязательное для жителей г. Витебска. Витебск.

Сапунов, А. П. Университет в гор. Полоцке. Историч. справк. Витебск, 1908 г.

Сапунов, А. П. Историч. судьбы Полоцкой епархии с древнейших времен до полов. XIX в. (Извлеч. изд. т. Витебск ст.). Витебск, 1889 г.

Сапунов, А. П. Историческая записка 75-летия Витебской гимназии. Витебск, 1884 г.

Сапунов, А. П. Древние иконы божьей матери в пределах Полоцкой епархии. «Виленск. календарь» 1888 г.

Сапунов, А. П. Церковь имени св. пророка Ильи в Витебске, Витебск, 1904 г.

Сапунов, А. П. Река Западная Двина. Истор. географ. обзор. Витебск, 1908 г.

Сапунов, А. П. Витебск Успенский собор. «Вит. Губ. Вед.» 1894 г. №№ 9 и 11.

Сапунов, А. П. Витебский Успенский собор в связи с событиями из религиозной жизни витеблян. Витебск, 1894 г., ст. 19, 169.

Сапунов, А. П. Землевладение и землевладельцы. Витебской губ. Витебск, 1907 г.

Сапунов, А. П. Витебский кафедральный св. Николаевский собор «Витебск Вед.» за 1916 г. №№ 31, 34, 44, 59, 80, 85, 92.

- Сапунов, А. П. Исторический статистический очерк Витебской губ. «Памятная кн. Вит. губ.» на 1885 г.
- Сапунов, А. П. Исторический и статистический очерк гор. Витебска. «Памятная кн. Вит. губ.» на 1885 г.
- Сапунов, А. П. Кустарная промышленность Витебской губ. «Памятн. кн. Вит. губ.» на 1904 г
- Сапунов, А. П. План гор. Витебска с обяснениями к плану «Памятная кн. Вит. губ.» на 1905 г.
- Сапунов, А. П. Общие сведения по Витебской губ. 1) пространство, 2) города, 3) местечки. «Памятная кн. Витебской губ.» на 1908 г.
- Сапунов, А. П. Исторические сведения о Витебских замках. «Пам. кн. Витебской губ.» на 1881 г.
- Сапунов, А. П. Периодическая печать Витебской губ. «Памятн. кн. Витебской губ.» на 1905 г.
- Сапунов, А. П. Несколько слов о еврейском населении гор. Витебска. «Памятн. кн. Вит. губ.» на 1883 г.
- Сапунов, А. П. Губернаторский дворец в г. Витебске. Витебск, 1901 г.
- Сапунов, А. П. (ред.). Список населенных мест Витебской губ. Витебск, 1906 г.
- Сапунов, А. П. Памятники времен древних и новейших в Витебской губернии. Витебск, 1903 г. «Пам. кн. Витебской губ.» на 1903 г.
- Сапунов, А. П. Чертеж г. Витебска 1664 г. с 2 рис. «Труды Вит. учен. археол. ком.», кн. 1, Витебск, 1910 г.
- Сапунов, А. П. Витебская старина, т. I, IV и V. Витебск, 1883 г.
- Сапунов, А. П. Пресловутая бедность Витебской губернии. «Витеб. губ. Вед.» 1893, № 23.
- Сапунов, А. П. Очерк Витебской губ. в естественно-историческом и географическом отношениях. «Бюллетьнь оф. распоряж. и сообщен Витебск. губ. ОНО», 1924 г., №№ 4, 5, 6, и 7.
- Сапунов, А. П. Сказание Исландских или Скандинавских саг о Полоцке, князьях полоцких и реке Западной Двине. «Полоцк.—Витебск. стар.» кн. III, Витебск, 1916 г.
- Сапунов, А. П. Исторический очерк 50-летия Витебской губ. стат. ком. 1864, 1914 г. «Памятн. кн. Витебск. губ.» на 1914 г.
- Сапунов, А. П. Привелегии, данные королем Польским гор. Витебску. «Полоцк—Витебск. стар.» кн. II Витебск, 1912 г.
- Сапунов, А. П. Отписки Витебского воеводы Долгорукова и грамоты царя Алексея Михайловича об освящении в Витебске 2-х церквей и об школах, «писанных не по подобию». «Вит губ. вед.» 1887 г. № 8.
- Сапунов А. П. Замечательные населенные места Витебской и Могилевск. губерний «Россия—полное географ. описание нашего отечества т. IX», верхнее Поднепровье и Белоруссия изд. Девриена, СПБ. 1905 г.
- Сапунов А. П. Исторический очерк Витебской Белоруссии. «Полоцк—Витебск стар.», кн. I, Витебск, 1911 г.
- Сапунов, А. П. Достоверность отрывка из Полоцких летописей, помещенных в истории Рос. Татицева под 1217 г. «Чтения Имп. об. истории и древ. Рос. при Московском университете» 1898 г. т. III.
- Сведения о пространстве Витебской губ. «Пам. кн. Вит. губ.» за 1878 г.
- Свод данных о специальных культурах помещичьих хозяйств Вит. губ. Витебск, 1894 г.
- Свод данных о ревизии Витебской губ., произведенной губернатором в 1867 г.
- Селиванов, А. Витебская губерния. «Энц. сл. Бр. и Ефр.» 1892 г.
- Сельско-хозяйственный обзор Витебской губ. Вып. I «Осень 1907—108» Витебск, 1909 г.
- Митр. Иосиф Семашко. Записки. 3 тома.
- Сементовский. Убытки населения Вит. губ. от волков и к вопросу

о способах истребления их. (Пам. кн. Вит. губ. 1878 г.).

Сементовский. Сведения о числе молодых людей, призывавшихся к исполнению воинской повинности в 1874, 1875, 1876, г. по Вит. губ. на основании официальных данных. (Пам. кн. Вит. губ. 1878 г.).

Сементовский. Беглый статистический очерк природы и населения Вит. губ. (П. кн. Вит. губ. 1881 г.).

Сементовский. Этнографический обзор Витебской губернии.

Сементовский. Статистический атлас Витебской губернии. 1869 г.

Сементовский. Охота и звериные промыслы Вит. губ. (Труды Имп. Вольно-Эконом. Общ. 1863 г.).

Сементовский. Историческая записка о панцерных боярах Витеб. губ. (Памят. книжка Вилен. генерал-губернаторства 1868 г.).

Сементовский. Краткие сведения о православных братствах, существующих при церквях Виленского генерал-губернаторства. (Пам. книж. Виленского генерал - губернаторства 1868 г.).

Сементовский. Тадулинский Св.-Успенский монастырь. (Пам. книжка Вит. губ. 1866 г.).

Сементовский. Список церквей, монастырей и духовенства бывшей Белорусской епархии за 1839 г. (Памят. кн. Вит. губ. 1867 г.).

Сементовский. Памятники старины Витеб. губ. с археологич. картою. (Пам. книж. Витебской губ. 1867 г.).

Семеновский, А. Белорусские древности. СПБ, 1898 г.

Сементовский, А. Этнографический обзор Витебской губернии. СПБ, 1872 г.

Сементовский, П. Этнографический обзор Витебской губернии. «Витебск. губ. Вед.» 1872 г. №№ 24—35 и 41.

Сементовский, А. Беглый статистический очерк природы и насе-

ния Витебской губ. «Пам. кн. Витебской губ.» на 1881 г.

Сементовский, А. Этнографический обзор Витебской губернии (с картою и рисунками). «Памят. кн. Витебской губ.» на 1912 г.

Сементовский, А. Гидрографический обзор Витебской губернии. «Пам. кн. Вит. г.» на 1912.

Сементовский, А. М. Памятники старины Вит. г. СПБ 1867 г.

Сементовский, А. Витебск, исторический очерк с политикациями в тексте. «Памят. кн. Витебской губ.» на 1864 г.

Сементовский, А. Убытки населения Витебской губ. от волков и к вопросу о способах истребления их. «Памятн. кн. Вит. г.» на 1878 г.

Сементовский, А. Историко-статистические сведения об уездных городах Витеб. губ. «Памятн. кн. Витебской губ.» на 1864 г.

Сементовский, А. Витебск, статистический очерк с рисунками. «Памятн. кн. Вит. губ.» на 1865 г.

Сементовский, А. О мерах и весе, употребляемых ныне и употреблявшихся в старые годы Витебской губ. «Памят. кн. Витебской губ.» на 1878 г.

Сементовский, А. Перепись лошадей Витебской губ. в 1876 г. для исполнения населением военно-конской повинности, на основании статистическ. комитета. «Памятн. кн. Витебской губ.» на 1878 г.

Сементовский, А. Список церквей, монастырей и духовенства быв. Белорусской епархии за 1839 год. «Памятн. кн. Витебской губ.» на 1867 г.

Сементовский, А. Заводская и фабричная промышленность Витебск. губ. «Памятн. кн. Витебской губ.» на 1866 г.

Сементовский, А. О ярмарках и кирмашах Витебск. губ. «Памятн. кн. Витебск. губ.» на 1867 г.

- 6 Сементовский, А. Памятники старны Витебской губ. с рисунками в тексте и археол. картою «Памятн. книж. Витебской губ.» на 1867 г.
- 7 Сементовский, А. Историческая записка о панцирных боярах Витеб. губ., составлена преимущественно по сведениям, заключающихся в архивных делах разных присутственных мест Витебской губ. «Памятн. кн. Вит. губ.» на 1868 г.
- 8 Сементовский, А. Краткие исторические сведения о губернских городах Виленского генерал-губернаторства. «Памятн. кн. Витебск. губ.» на 1868 г.
- 9 Сементовский, А. Озера и торговля рыбой в Витебской губ. «Памятн. кн. Вит. г.» на 1878 г.
- 10 Сементовский, А. Витебск и уездные города Витебской губернии. 1864 г.
- 11 Сементовский, А. М. Описание Витебской губ. в лесном отношении. «Труды Имп. Вольно-экономического Общества», 1862, т. III и IV.
- 12 Сементовский, А. М. Статистический атлас Витебской губернии. 1869 г.
- 13 Семенов (ред.) Россия. т. IX, Вер. Под. и Белоруссия СПБ. 1905 г.
- 14 Семенов, Д. Воспоминания о Витебской гимназии. «Руск. школа», сънежань 1890 г.
- 15 Сергей, иеромонах (Василевский). Витебской Марков Свято-Троицкий мужской монастырь, СПБ., 1865 г.
- 16 Ф. Серебренников. О народных праздниках Себежского уезда. (Пам. кн. Вит. губ. 1867 г.).
- 17 Сибирцев И. и Шахматов, А. Еще насколько Двинских грамот. XV в. СПБ, 1909 г.
- 18 Слезкин, Н. Ф. Из архивных дел. Витеб. губерн. Правления. Витебск, 1910 г.
- 19 Слупский, Ф. О волнении поместичьих крестьян Витебской губ. в 1847 г. «Памятн. кн. Витебской губ.» на 1866 г.
- 20 Сметы доходов и расходов г. Витебска на 1904—1910 г. г. (8 томов) Витебск, 1895—1896 г.
- 21 Смирнов, Я. Торгово-промышленные обороты С. С. Р. Белоруссии на 1 полугодие 1923—24 г. «Народное хозяйство С. С. Р. Белоруссии» кн. 6-7 за 1924 г.
- 22 Соболевский, А. И. Смоленско—Полоцкий говор в XIII и XIV век. «Рус. Филологич. Вестн.» № 1 за 1886 год.
- 23 Созонов. Опись церковных и монастырских имений Полотского воеводства, отданных королем Стефаном Баторием. Полотско — Иезуитской коллегии. Перевод с Польского. (Памят. книж. Вит. губ. 1867 г.).
- 24 Соколов, В. Отчеты о состоянии Витебской гимназии за 1893—94 уч. год и за 1894—95 уч. год. Витебск., 1895 1896 г.
- 25 Список населенных мест Витебской губ.. Витебск, 1906 г.
- 26 Список лицам, состоящим на службе в Витебской губ. по Министерству Внутренних Дел. Витебск, 1889 г.
- 27 Станкевич Аугіня. Жаночы рух у Віцебску (Успаміны, уражаныні й пажаданыні). Газ. «Сав. Бел.» № 55 (1354).
- 28 Статистическое обозрение Витебской губ. «Пам. кн. Вит. губ.» на 1863 г.
- 29 Статистические сведения о Витебской губ. «Ж. М. Вн. Дел.» 1841 г. № 42, № 11.
- 30 Столпянский Н. Девять губерний Западно-Русского края. СПБ. 1866 г.
- 31 Стукалич, В. К. Н. Я. Никифоровский 1845—1910 г. «Зап.-Сев.-Зап. От. Им. Руск. Географ. О-ва» Кн. 1 і асобная адбітка. 1910 г.
- 32 Стукалич, В. К. А. П. Сапунов к 25 лет. его учебной и литературной деятельности. Витебск, 1905 г.

- Стукалич В. К. Белоруссия и Литва. Очерки из истории городов в Белоруссии. Витебск 1894 г.
- + Судьба Витебской земли. В сборнике 1613—1913 гг. Юбилейное торжество в Виленском уч. округе Вильно, 1913 г.
- Суткевич, И. А. Отчет о движении холерных заболеваний в Вит. губ. в 1909 г.
- + Сушкевич, А. Віцебскі Вэтэрынарны Інстытут. Газ. «Сав. Бел.» № 47 (1346).
- Сын бацькаўшчыны. Ёсьць беларуская школа, а няма загадчыка, Віцебск. Газ. «Сав. Бел.» № 271 (1268) за 1925 г.
- Сяргеенка, Я. Першы куток асьветніка (Высачанскі раён Віцебскай акругі). Газ. «Сав. Бел.» № 73 (1372) за 1925 г.
- Тарановский. Обзор памятников Магдебургского права Зап.-Рус. городов Литовской эпохи. (Варш. Унив. Изв. 1897 г. и отдельно).
- 320 Тихомиров. Торговые и мирные сношения русских князей с Ливонией в XIII в. (Ж. Мин. Нар. Просв. 1876 г. май).
- Топографические примечания на знатнейшие места путешествия Ея Импер. Велич. в Белорусские наместничества 1780 г. СПБ Имп. Акад. Наук.
- Труды Витебск. Уч. Ар. Комиссии. Кн. 1 (1909—31 мая 1910 г.) Витебск, 1901 г.
- + Труссман, Ю. Этимология местных названий Витебской губ. Рэвель, 1897 г.
- Указ Витебского Губ. Правления Лепельскому Исправнику Пятову. (Об учрежден. должн. судеб. следоват.) Витебск., 1860 г.
- Указатель к памятным книжкам (1861—1890) Витебского статистического комитета. «Памятн. кн. Витебск. губ.» на 1890 г.
- Фалютинский Каз. Народные (праздники, увеселения, поверья и сувенирные обряды жителей Белоруссии. Вест. Европы 1828 г. ч. 158). (Сведения даны о Вит. губ.).
- А. Ф. Фортунатов. Из сельскохозяйст. статистики пяти Белорусских губ. (Курс Белоруссоведения. Москва. 1918—1920 г.).
- Фурман, І. П. Крашаніца. Матар'ялы да гісторыі яе ў Віцебшчыне. Пад рэдакцыяй М. І. Касьпаровіча. Віцебск 1925 г.
- Церемониал встречи мошней преп. Евфросинии. Витебск, 1910 г.
- + Цехановецкий, В. П. Краткое описание военных действий в Витебской губ. в 1812 г. Витебск, 1892 г.
- Цехановецкий, В. П. Хроника одного поместья (Бочейково) Витебск, 1905 г.
- Цехановский, В. П. Краткое описание военных действий в Витебской губ. во время отечественной войны 1812 г. «Витебск. губ. Вед.» за 1891 г. №№ 84, 87, 92, 94, 97 и за 1892 г. №№ 7, 8, 10, 12, 14.
- Черный, А. Улучшение болот в Минской, Витебской, Могилевской, Смоленской и Черниговской губ. «Ежегодн. Деп. Земл.» 1913 г.
- + Ширяев, С. Д. Деревянные церкви Белорусской Смоленщины с базиликальным планом. «Труды Смоленских государств. музеев. Вып. 1, 1924 г. ст. 47—89.
- Шаков, С. С. Современное состояние с.-х. промышленности в Витебской губернии. «Народное хозяйство Белоруссии» № 5, 1922 г.
- Щеглов, И. К столетию Витебск. духовного училища 1810—30/X—1910 г. Витебск, 1911 г.
- + Яненко, Г. Панцэрные бояре. Витебск, 1909 г.
- Яненко, Г. Евреи—земледельцы Витебской губернии. Витебск, 1907 г.

Кніга прывілея ў м. Віцебску.

Аднэй з важнейшых і цікавейших крыніц для вывучэння гісторыі м. Віцебску зьяўляеца так званая «Кніга прывілея ў м. Віцебску». Гэта збор ко- піяў з захаваўшыхся ў Віцебскай ратушы каралеўскіх грамат м. Віцебску на розныя правы й прывілеі. Гэтыя копіі былі зъяняты ў згуртаваны па загаду магістрату ратушы асобнай камісіяй з адпаведных особы у 1733 годзе.

Такая прадбачана сць таго частае адміністрацыі места была выклікана, з аднога боку, надзвычайнай важнасцю гэтых дакументаў для места і баязьлівасцю пазбавіца іх на моцы якой-небудзь выпадковасці, як, напрыклад, гэта было ў адносінах прывілея, дадзенага Віцебску Казімірам IV, калі «пришедши злодѣи з великого Новгорода покрали у них церковь Пречистое Богоматери, и в той церкви и привилей их украли, который они от короля его милости мѣли»¹⁾. З другога боку, гэтая мера бязсумненна дыктавалася і клопатам аб забяспечаныні запраўдных дакументаў ад папсанання пры заўсёдным карыстаныні імі па розных адміністрацыйных і гаспадарчых справах места й яго насельнікаў.

Уся мэтазгоднасць гэтай прадбачанай меры з асобліваю яскравасцю выявілася ў 1803 годзе, калі аутэн-

тычныя граматы й прывілеі м. Віцебску, адасланыя ў міністэрства юстыцыі пры хадайнічаныі аб захаваныні за грамадзянамі Віцебску праў і прывілеяў, дадзеных ім гэтымі граматамі, былі зъвернены месту й потым зусім загубіліся.

А паміж тым, гэта былі вельмі каштоўныя для Віцебску прывілеі, а уласна: дзевяць аўтэнтычных грамат 1592 і 1597 гг.—караля Сігізмунда III, 1635 і 1641 гг.—Уладыслава IV, 1669 г.—Міхася Карыбута, 1676 г.—Яна Сабескага, 1697 г.—Аўгуста II, 1735 г.—Аўгуста III, 1767 г.—Станіслава Аўгуста, і дзьве ў экстрактах: 1503 г.—кар. Аляксандара і 1551 г.—Сігізмунда Аўгуста. «На моцы гэтых грамат,— гаворыцца ў хадайніцтве віцяблін,— места Віцебска грамадзяне, а пераважна сябры магістрату карысталіся правам і ўсімі перавагамі шляхоцкімі: дамы іх вызвалены ад усякіх пастоянью, дапушчана ўладаць маёнткамі нярухомымі, рознае назовы вёскамі, фальваркамі і іншымі ўгодзьдзямі ўладаць бесье- рашкодна і з іх прыбытак атрымоўваць; у месьце Віцебску мець гадавыя базары, і як прадаўцы, так і адкупшчыкі звольнены ад узыськання з іх за тавары мыту або другога роду якога небудзь падатку; таксама ў праяжджаючыя грамадзяне Віцебску, з таварамі для гандлю ў другія гарады звольнены ад падатку мыту, або маста- вога й стругавога збору; дадзены Віцебскім грамадзянам правы Магдэбургскія і дазволена карыстацца ўсімі перавагамі адноўлькава з грамадзянамі

¹⁾ Вітебск. Старина т. I, № 16. Сапунов. Привилегии, данные королями Польскими гор. Витебску. «Полоцко-Витебская старина» кн. III, стр. 327—336. Сапунов. Витебская старина т. I, стр. XXI.

м. Вільні і інших прывілейных гарадоў»²⁾.

Але дзякуючы прадбачанасці меславага кіраваньня, граматы гэтая захаваліся ў копіях 1733 году; захавалася паміж іх у кнізе прывіляу і цэлы шэраг іншых прывіляу м. Віцебску і розных грамат, таксама ў копіях, упісаных у кніжку пазыней.

З працягам часу дакументы гэтая значна па старэлі й знасіліся, і толькі дзякуючы А. П. Сапунову, які іх сабраў, прывёў у парадак і пераплёт у кніжку, яны ня зтубліся аканчальна.

У цяперашні час гэтая дакументы, дзякуючы А. П. Сапунову, маюць від кніжкі вялізного разьмеру (22×32 сант.) у чырвонай сафьянавай вокладца з выціснутым на ім залатым надпісам: «Кніга прывілей места Віцебску». На першым чыстым лісце маеца ўласны надпіс Сапунова чарнілам: «Кніжка прывілей горада Віцебска. Сабраў і прывёў у парадак сапраудны сябра Віцебскага Губэрскага Статыстычнага Камітету Аляксей Сапуноў». Кніжка гэта да начатку 60-х гадоў мінулага сталецца хавалася ў гарадзкой думе, а з утварэннем у горадзе Статыстычнага Камітету паступіла ў бібліотэку апошняга³⁾. У сваё быцьцё сэкрэтаром Камітету, Сапуноў і прывёў яе ў парадак. Калі ў Віцебску адкрылася Вучоная Архіўная Камісія, дык «Кніга прывілей» разам з музэйнай маёмасцю Статыстычнага Камітету была перададзена Архіўнай Камісіі, ад катарае, пры ліквідацыі яе, перайшла да Віцебскага Аддзялення Археолёгічнага Інстытуту, а ад апошняга да б. Педагогічнага Інстытуту, у музэі якога, у аддз. II, Б, пад № 1 хаваецца і па цяперашні час.

У самым пачатку кніжкі зъмешчан пісаны на польскай мове рэестр прывілеяў. Рэестр пачынаецца гэткім загалоўкам: «Рэестр прывілеяў, дараўва-

ных усёпрасьвятлайшымі каралімі, міласцівайшымі гаспадарамі на розныя патрэбы Віцебскім мяшчанам з іх патомствам на вечныя часы; сабраны й перапісаны па загаду магістра Віцебскай ратушы ніжэйпералічанымі асобамі 3-га верасня 1733 году». У канцы-ж рэестру зъмешчаны гэткі запіс: «Якавы рэестр усіх гэтых прывілеяў, — выбраны з дакументаў, згодна загаду Віцебскага магістрату, ніжэйназванымі асобамі ў тэрмін, зазначаны вышэй на рэестры, уложены за подпісам названых асоб разам з прывілеямі ў скрынку Віцебскім бургомістрам Якубам Лапаю». Далей ідзе пералік сяброў камісіі: «Якуб Лапа бургомістр Віцебскі, Рыгор Садаковіч, бургомістр Віцебскі, Ян Ігольнік, райца Віцебскі, Даніла Г. Сапко, райцовіч м. Віцебску, Хама Віхор, Казімір Сьвіршчэўскі, Антон Філіповіч, Якім Задгажай, Л. В., Сямён Зямбовіч, Л. М. Віцебска, Марк Казёл», з наступнаю прыпіскай «і дававіў тлумачэнне таго, чым загадам сабраны гэтая дакументы». Яшчэ ніжэй паясьненыне перапішчыка: «Якавы рэестр у копіях я ў гэтую агульную кніжку ўпісаў. Гэты рэестр пісаў п. Сямён Зямбовіч, Л. В.

Самы рэестр дзеліца на дзве часткі. У першай частцы пералічана дзесяць прывілеяў 1516 — 1597 г.г. і за апошнім нумарам ідзе прыметка: «гэтая дзесяць прывілеяў напісаны на пэргамэнту з вялізнымі пячаткамі ў каробках; некаторыя паміж імі ваксавыя прывешаныя». Другая частка рэестру пачынаецца гэткім загалоўкам: «Ніжэй пералічаныя прывілеі ўсе напісаны на паперы, таксама шукаць пад нумарамі кожнага, аб чым напісаны». Далей ідуць кароткія загалоўкі Зб дакументаў, датаваных рознымі гадамі, пачынаючы з 1551 і канчаючы 1701-м (але-ж ня ў строгім хронолёгічным парадку). Сыпіс канчаецца копіяй росыпскі К. Патроцкага з абавязкам вярнуць часова ўзяты ім каралеўскі прывілей.

²⁾ Ibidem.

³⁾ «Вітебск. Губ. Вѣдомости» 1858 г. № 2.
«Пам. кн. Вітебск. губ.» 1865 г.

За рэестрам пачынаюцца самыя копіі дакумантаў у ліку 62-х, пранумараўваныя чырвоным чарнілам рукой Сапунова. Пісаны яны на шчыльнай, рознага сорту анучнай паперы, з вадзянымі знакамі Сямёном Зямковічам і другімі перапішчыкамі польскімі літарамі, таксама ў дакуманты XVI веку, у аўтэнтыках, пісаны па расейскай; всем першых дакумантаў з копіямі заставак, а прывілей 1597 г. на Магдабурскія права г. Віцебску, з каліроўваю копіяй гэрба г. Віцебску.

З пералічаных у рэестры дакумантаў у «кнізе прывілей» не знаходзіцца чатырох: двух прывілеяў караля Сігізмунда 1516 і 1558 г.г., граматы 1599 г. і прывілея 1690 г.¹⁾

Але-ж за гэта, звыш пералічаных па рэестру, у кнізе прывілеяў, у сучасным яе відзе, ёсьць яшчэ 14 дакумантаў: трох аўтэнтыкі і 11 копіяў, мусіць, зъмешчаныя ў кнігу пасыля 1733 г. Ёсьць падстава думаць, што першапачатковы лік дакумантаў, згуртаваных у «Кнізе прывілей» быў значна большы, але з працягам часу некаторыя з іх былі згублены. Так напрыклад: у Віцебскіх Губэрнскіх Ведамасцях за 1858 г. у № 2-м Гаворскім зъмешчана пацьвярджальная дарсыцьвеная грамата Сігізмунда I Віцебску на розныя права ў вольнасці 18 лютага 1509 году, узятая з «Кнігі прывілей», але ў цяперашні час у кнізе яе няма. І калі-б не шчаслівая думка Сапунова прывесці гэтую кніжку ў парадак,

¹⁾ №№ 1 і 2 і I часткі рэестру №№ 3 і 30 II часткі яго.

падклейць струхнелыя лісты, збрашуванаць яе ў пераплясьці, дык лік дакумантаў у ёй быў бы яшчэ цяпер меншы.

З 50-х гадоў мінулага сталецца «Кніга прывілей» з'явірнула на сябе ўвагу мясцовых дасыледчых старын, і многія дакуманты з яе былі апавешчаны Гаворскім, Семянтоўскім і Сазонавым у «Весьніку Паўднёва-Захадняй Рэспублікі» і ў «Віцебскіх Губэрнскіх Ведамасцях». А. П. Сапуноў, што усё жыцьцё сваё ахвяраваў вывучэнню ѹ дасыледванню гісторыі Віцебшчыны, асабліва цаніў «Кнігу прывілеяў» і широка скарыстаў яе зъмест у сваёй гісторычнай працы, а дзеля таго, как палегчыць карыстаньне зъмешчанымі ў ёй матар'яламі іншымі дасыледчыкамі, ён у выданым ім I томе «Віцебскай Старынны» перадрукаваў захаваўшыся да яго дакуманты з «Кнігі прывілей» амаль што поўнасцю¹⁾.

Ня гледзячы на гэта «Кніга прывілеяў м. Віцебску», да цяперашняга часу на згубіла сваёй вартасці й наўковай цікавасці, бо дзеля кожнага вучонага дасыледчыка неабходна, калі гэта магчыма, карыстацца першакрыніцай, а не перадруком. Для Віцебску-ж, як помнік Віцебскай старынны, «Кніга прывілеяў», бязумоўна, ніколі не згубіць свайго значэння ѹ цікавасці, тым болей, што яе захаваў нам і над ёю гэтак многа папрацаў Віцебскі гісторыограф А. П. Сапуноў.

¹⁾ Апрача №№ 6, 7, 8, 17, 18, 27, 33, 45, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59 і 62.

V.

V

Жукі й матылькі Віцебшчыны.

У Віцебскім Вэтэрынарным Інстытуце ёсьць вялікая салія, якой прысвоена найменьне «Габінат Энтомолёга Уладзіміра Аляксеевіча Плюшчэўскага-Плюшчыка».

У гэным габінэце стаяць трох колекцыяў казюляк і вялікая систэматычная колекцыя жукоў. Яна пастаўлена ў 8-мі шафах, якія зъмяшчаюць 350 скрынечак рознай велічыні, у якіх у систэматычным парадку пастаўлена 14.667 акрэсленых відаў ў ліку 52.580 экзэмпляраў жукоў.

У гэтай колекцыі ёсьць прадстаўнікі ўсіх краёў свету, але пераважаюць уласцівія ўропейскай фауне і асабліва фауне СССР з яго Азіяцкім і Сібірскім краямі. Уся гэта колекцыя пастаўлена па 12 томаваму Catalog'у Coleopterorum hucusque descriptorum Synonymicus et systematicus autoribus Dr. Qemtinger et B. pe Harold.

Такая ўстаноўка колекцыі пры правіла азначаных відах і іх этикетыроўцы, надае ёй асаблівае навуковае значэнне, тым болей, што ў ёй знаходзіцца да 700 тыповых відаў, азначаных рознымі, як расійскімі, гэтак і чужаземнымі, вядомымі ў науцы спэциялістымі-энтомолёгамі, што працавалі ў апошніяе паўстадніцце.

Сабраны ў ёй матар'ял па багаццю і значэнню далёка перавышае ўніверсітэцкія колекцыі СССР, на кожучы ўжо пра зборы ў прыватных асоб, і вядомыя на толькі ў СССР., але й за-границаю. Заснаваныне гэтай колекцыі адносіцца да 1860 гадоў, калі мною рабіўся збор жукоў у б. Невельскім

павеце Віцебскай губэрні. Потым, у 1874 годзе, да мяне перайшла менаю колекцыя старога энтомолёга Борава, а ў 1891 годзе колекцыя члена Расійскага Энтомолёгічнага Таварыства, вядомага спэцыялістага па жужалікам (Coroleid'am) Акініна. У 1884—1890 г. мною адбываўся збор жукоў у Калмыцкай і Кіргіскай стэпах Астраханской губ. Гэты раскошны, па гэты час вычарпаны матар'ял, даў магчымасць шырока развіць менавія зно-сіны, як з Расійскімі Энтомолёгічнымі Таварыствамі і энтомолёгамі, гэтак і з загранічнымі музэямі і спэцыялістымі жукаведамі. Дзякуючы гэтаму, удалося давесці колекцыю да такога вялізарнага ліку відаў палеорктычных і экзі-тыхных. Асабліва удалося распраца-ваць наступныя сямействы: Cicindelidae, Скакуны 671 экзэмпляр; Caralidae, Жужаліцы 7.326 экзэмпляраў; Scrabaeidae, Нагнойнікі-Хрушчы 9.628 экзэмпляраў; Cuvillionidae, Даўганосікі-Сло-нікі 6.450 экзэмпляраў; Cerambycidae Даўгавата-вузкія вусачы 3.074 экзэмпляры; Chrysomelidae Лістаеды, Лістагрызы 8.770 экзэмпляраў; з сямействаў, віды якіх амаль мікроскопічнай велічыні (нават менш аднага міліметра) выяўлена, трудна зьбіраемае, малалі-кавае сямейства Pselaphyidae Ашчуп-нікі 222 экзэмпляры. У гэту ж ко-лекцыю, апрача, як ужо сказана, Невельскага збору, увайшоў у частцы і мой збор 1890—1920 г.г. у Віцеб-шчыне, пераважна ў ваколіцах гор. Ві-цебску. Звыш таго ў колекцыю зъмеш-чаны мой Крымскі збор 1893 г., а так-

сама зборы, атрыманыя ад корэспондэнтаў з Краснайарску і Каўказу.

У гэтай колекцыі ёсьць усе віды жукоў, якія наносяць прыметную шкоду ў Расіі сельскай гаспадарцы: палём, садом, лясом і агародам. Дзякуючы багацьцю матар'ялу, многія скрыначкі нагэтулькі перапоўнены азначанымі відамі жукоў, што патрабуюць неадкладнай новай, больш свабоднай устаноўкі ў новыя дапаўненія скрыначкі й шапы. Гэта колекцыя па свайму багацьцю і складу многіх надзвычайна рэдкіх відаў, мае ня толькі вагромністасе мясцове значэнне для Віцебшчыны, але нават для ўсяго СССР, на кожучы пра агульнае значэнне для энтомолёгіі, як науки, а затым захаваньне яе ў поўнай цэльнасці зъяўляеца неабходным і атрымлівае дзяржаўнае значэнне.

У 1922—1923 г.г. Расійская Акадэмія Навук і Расійскае Энтомолёгічнае Таварыства ў Ленінградзе камандыравалі свайго супрацоўnika й члена Т. Талоцкага для агляду гэтай колекцыі. Па яго дакладу Акадэмія Навук уваходзіла з прадстаўленнем у Віц. Губ. аддел. Праф. Асьветы з паказаньнем аб неабходнасці строгага назіраньня за яе поўнай захаванасцю і зьбераганьнем, як незамянімай науковай каштоўнасці.

У пратаколе ад 31 сакавіка 1919 г. Віцеб. Гарадз. Аддз. Нар. Асьветы аб прыёме ад мянене гэтай колекцыі, між іншым, агаворана: колекцыі прысвойваецца найменаваньне «Колекцыя Уладзіміра Аляксеевіча Плюшчэўскага-Плюшчыка», як асобы, ўсё жыцьцё працуваўшае па ўкладанню яе і толькі сваёю асабістасцю працаю і зборамі, а таксама науковай апрацоўкай і абменамі, здолеўшага сабраць каля 50.000 жукоў, затым яму й прадстаўляеца права карыстаньня колекцыяй дзеля яго наукоўных прац; ён мае права папаўніць колекцыю і выпраўляць азначэнні й сонаноміку. Далей паказана, што гэта колекцыя ня можа быць, апрача вы-

падкаў дзяржаўнай неабходнасці, вывезена за межы гор. Віцебску і пера-прадана Аддзелам Народнае Асьветы якой небудзь прыватнай асобе.

Увесе час з сакавіка 1919 году колекцыя гэта захоўвалася ў Віцебскім Энтомолёгічным Бюро, якое зъмяшчалася ў кватэры, мне належачай, і толькі 10-га чэрвеня 1923 году была перамешчана ў Віцебскі Сельскагаспадарчы Інстытут у прыналежачы яму Натуральна—Гістарычны Музэй, які састаіць пад майм загадваньнем.

Далейшае разъвіццё гэтай колекцыі можа адбывацца без асабліве затраты грошовых сродкаў пры пасрэдніцтве абмену з Музэям і асобнымі энтомолёгамі дублетамі, што ёсьць у лішку ў колекцыі. У першую чаргу гэта неабходна заснаваць з Акадэміяю Навук у Ленінградзе, якая ўжо выявіла сваё жаданьне ўступіць у гэты абмен, як вытлумачыў тав. Талоцкі.

З Акадэміі магчыма будзе атрымаць у замен дублетаў жукоў з колекцыі, ад чаго яна ня страціць свайго значэння і вартасці, экзотычных, хоць бы, матылькоў, якіх зусім няма ў нашым Музэі, але якія б прадстаўлялі вялікую цікавасць для адведваючага Музэй грамадзянства і вучняў розных, нават павятовых, школ; так, у мінулым 1924 годзе гэтакіх адведчыкаў прыйшло праз Музэй больш 6.000 і ім даваліся належныя тлумачэнныя па аглядаемых об'ектах Экзотычныя матылькі, ніколі ў Віцебску нявиданыя, па сваёй пекнаце і колёрытнасці, займаюць першае месца сярод усіх жывёлаў і бязумоўна, вызвалі б вагроную цікавасць і далі б незамянімы матар'ял дзеля параўнаньня з матылькамі Віцебшчыны, што ёсьць у Музэі. Гэта відаць з тae ўвагі й цікавасці, з якою адведчыкі Музэю адносяцца да буйных прыэкватарыяльных відаў жукоў, пастаўленых у габінэце для іх больш зручнага агляду на асобным стале у ліку 15 скрынечак са шклом.

Колекцыя выключна ўласцівых Віцебшчыне матылькоў зъмяшчаеца ў 20 скрынках; у іх сабрана 400 мясцовых відаў у ліку 855 экзэмпляраў, якія належаць да 121 роду. Сабраны яны, як мною, гэтак т. Донаўм і іншымі аматарамі, пераважна ў мясцовасцях калі гор. Віцебску. Азначэнне, монтыроўка й экатыроўка зроблены мною. З прычыны немагчымасці паставіць у скрынкі са шклом, матылькі зъмешчаны ў скрынкі эксперыментай систэмы, пры якой усе скрынкі адчынены, бяз шкла і кожны папярэдні служыць вечкам для наступнага.

У гэту колекцыю ўвайшлі дэённыя і начныя матылькі (*Macrolepidoptera*) і надта нямнога, вельмі нязначнае велічыні, матылькоў, моляў і інш. (*Microlepidoptera*). Устаноўка колекцыі зроблена мною па Гофману. «Матылькі Эўропы». Гэта колекцыя ўжо цяперак можа служыць надта добраю падмогаю для жадаючых паверыць сваё азначэнне і правілова ўстанавіць род і від матылька мясовага лову, за выключэннем надта рэдкіх і яшчэ невядомых, як уласцівых Віцебшчыне. Гіолёгічны бок колекцыі належыць распрацоўцы ў будучым, калі зъявіцца сродкі дзеля яе выпаўнення. Для біолёгічнай працы неабходна абсталяваць вельмі многае, пачынаючи з спэцыяльных супрацоўнікаў і памяшканья дзеля вырасцілівання гусеню і вываду з іх матылькоў і канчаючи рознымі шматлічнымі абсталяваннямі, прыладамі і інш., без заўчастнае гатоўкі якіх, уся цяжкая і складаная біолёгічная праца можа прынесці толькі страты і засмучэнне працаўніком. Вынікам правілова паставаўленай біолёгічнай працы над матылькамі можа быць багаты мясцовы паказальны матар"ял, надта цікавы і навучальны для адведчыкаў Музэю — сельскіх гаспадароў і слухачоў розных інстытутаў, тэхнікумаў і школ. Для многіх мясцовых відаў магчыма распрацаваць развязвіцьцё

матылька праз усе стады: яйка, гусеніцу і кукалку з паказаньнем узору пісаныня й школы, якую прыносяць гусеніцы расылінам. Цяперак ж гэту колекцыю, паколькі яна стаіць у адчыненых скрынках, прыходзіцца ўхіляцца падрабязнам паказаць адведчыкам, бо нават лёгкага дъмухання на скрынку даволі, каб папасаваць надзвычайна ломкае крыльле матылькоў. Далейшы стан і развязвіцьцё гэтай, чыста мясцовай колекцыі, зъяўляеца неадкладнаю задачаю мясцовага Таварыства Краязнаўства. Сыстэматычная колекцыя, выключна жукоў Віцебшчыны, зъмяшчае ў сабе 15 скрынак, у якіх паставаўлена 1.640 экзэмпляраў жукоў, сабранных у Віцебшчыне і якія належаць до 365 відаў і 838 відаў.

Большасць іх сабрана асабіста мною на працягу 1890 — 1920 годоў ў ваколіцах г. Віцебску, але ёсьць віды й экзэмпляры, запазычаныя з надта прыгожага віцебскага збору Л. Н. Нікольскага; трохгадовага збору т. Мароза ў хутары Фатынь; невялікіх збораў В. В. Адамава і А. А. Поллана ў Вялікіх Летцах, маленькага збору т. Донава калі гор. Віцебску і другіх асоб, што прыносілі найдзеных імі ў Віцебшчыне жукоў для азначэння. Устаноўлена гэта колекцыя па апошніму выданню 1906 году каталёга *Coleopterorum Europaee, Caucasi et Armeniae Possicæ Heyden, Retter, Weise*. Гэта колекцыя, як і вышэй ахарактэрыйзаваная матылькоў, зъяўляеца першую для фауны Віцебшчыны і павінна служыць фундамантам, на якім будзе многа яшчэ гадаў будавацца пазнанье фауны мясцовых жукоў.

Ленінградская губ. даследуецца і вывучаецца ў энтомолёгічным стасунку з часу Гумеля, Монэргейма і Жальдэрмана (1820 — 1830 г.) і ў ёй пасучасны момант адчыняюцца яшчэ новыя віды жукоў. Fauna Віцебшчыны вельмі падобна да Ленінградской фауны, але ўсё такі зъмяшчае ў сябе й віды жукоў, уласцівых, як больш паўднё-

вым мясцовасцям, гэтак і болей усходнім і заходнім.

Так напр., Parog Алень (*Lucanus cervus Linne*) ужо пойдзе ў здавальняючым ліку экзэмпляру нават не далёка ад гор. Віцебску, у Падбярэзъзі, на падсечаных дубкох. Гэты жук лічыўся нават не ўласцівым Магілёўскай губ. У Вялікіх Летцах В. В. Адамавым знайдзен нагнойнік лунчаты; (*Copris luvaris Linne*) не ўласціві Ленінградзкай губ., але які водзіцца ў Магілёўскай. Знаходжэньне яго ў Віцебшчыне ўстанаўлівае болей пунктуальна паўночную граніцу яго распаўсюджваньня.

На моцы вялізарнага значэння на-
вуковага вывучэння фауны Віцеб-
шчыны мною ўжо здана ў Інбелкульт
для надрукаваньня «Памятка аб фауне
хрыбетных жывёлаў Віцебшчыны». Ця-
перака мною падрыхтovanа да друку

другая частка гэтай «Памяткі», у якой пералічваюцца ўсе, ужо знайдзеныя ў Віцебшчыне жукі, пры чым, апрача іх лацінскіх назваў, прыводзяцца іх мясцовыя назвы, а таксама паказываецца велічыня жука, месца яго жыцця, час лову і колькасць у Віцебшчыне, а таксама даюцца хара-
ктерныя для данага сямейства, роду і віду больш цікавыя паказаныні. Думаю, што гэткая «Памятка» зможа служыць базісам для далейшай распрацоўкі фауны жукоў Віцебшчыны, палегчыць і прырахвоціць асоб, што цікавяцца наагул казулькамі, да больш уважных да іх адносінаў, якіх яны так заслугоўваюць па сваёй організацыі і асабліва па сваім жыціці, у якім многія вучоныя натураведы знаходзілі й знаходзяць усё новыя рысы, што стаяць на граніцы на інстынкту, а разуму.

Фатынські сад і гаспадарка.

(На мяжы Бешанковіцкагарайёну Віцебскае акруга)

Фатынъ—оригінальная творчасць народу, вынік тэй вялікай культуры, якую распаўсюджвалі ў краіне стара-даунія сады, штурчна прышчэпліваемыя ўплывам Захаду. Гэты твор садоўніцтва, ужо цалкам дапасаваўшагася да ўмоваў жыцця і густу мясцовага насялення, хоць яшчэ й не абнікчэмлены поўнай штодзённасцю. Гэта прыклад таго ў нашто іншы раз можа вырадзіцца садовае мастацтва, зрабіўшы народным.

Цікава таксама й тое, што Бешанковіцкі сад у 1921 г. гінуў, як відаць ненаваротна, ня гледзячы на тое, што былі прыняты некаторыя меры для яго аховы. Цяперака ад раскошнага палацу, пышных цяпліцаў засталіся толькі каменные сцены і то—дзе-ня-дзе зруйнаваныя, шмат дрэў загінула; драўляная дэкаратыўная школа зьнішчана ў большай сваёй частцы—засталіся яшчэ толькі старыя алеі парку і фруктовыя сады, якія ня гледзячы на ўсе стараньні не ўдалося зьнішчыць натоўпу, што мае несъядомыя адносіны да дзяржаўнай маёмастці.

Бачэйкаўскі сад застаўся амаль што бяз ніякіх зьмен у сваім застылым, моцна па старэлым, тыповым харастве. Ён запушчаны, але можа яшчэ быць прыведзены ў ранейшы парадак.

Фатынські сад, ня гледзячы на яшчэ большую блізасць да фронту і ня гледзячы на тое, што ў ём адбываўлася бойка і была нават артылерыйская страляніна, разьвіваецца і па-

ступова папраўляецца. Вядомасць быўшага яго ўласніка Мароза паміж садаводаў перавышае вядомасць самога саду, і прозвішча Мароза знаёма шмат каму ня толькі ў Віцебшчыне, але й далёка за яе межамі. Кожны, хто сочыць за спэцыяльную літаратуру па пладаводству, мабыць, ня раз чытаў артыкулы ці хоць бы разные ўвагі адносили самых разнастайных пытанняў, падпісаныя гэтым імем. Вядомы ў нас пісьменнік Пшолка, шмат якія знаўцы Беларусі, напр. гісторык Сапуноў і інш., адведваючы Фатынъ, унеслі ў апісальную літаратуру больш-менш падробныя нарысы, ахвярованыя названаму хутару і тым, хто сваёю ўласнаю працою дасягнуў таго, што на месцы аблогу, узынік культурны куток, які ясна съведчыць аб выдатных здольнасцях беларуса, вышаўшага з грамады, дзе толькі дзякуючы асабліваму каханью да пра-грэсу, і ня гледзячы, як відаць, на неперамагальныя перашкоды, з дапамогаю энэргіі і жадання ведаў, магчыма было на справе дасягнуць такіх буйных вынікаў.

Біографія Мароза вядома. У кароткіх рысах можна сказаць, што бацька яго на працягу некалькіх гадоў быў садоўнікам у Бачэйкаве, дзе меў магчымасць вучыцца ў шмат якіх ту-тэйших і замежных спэцыялістых, дэманстраваўшых перад ім ня толькі ў тэорыі, але й на практицы сваю працу, у якой Мароз прымаў самы

актыўны ўдзел і на працягу некалькіх гадоў набыў належныя навыкі. Сын яго, будучы організатар Фатыні, з дзяцінства прыгледаўся да ўсяго ба-чанага, стаў абдумываць зьявы прыроды, даступыя яго разуменію, а потым працаў разам з сваім бацькам у якасці вучня і супрацаўніка й заўсёды імкнуўся задаволіць сваю любазнаўчасць, не адно здабываючы веды з прыкладаў і тлумачэнняў вучоных садоўнікаў, але й сам па магчымасці чытаў усе тыя спэцыяльныя творы па садоўніцтву і датычных да яго галін, якія можна было атрымаць у Бачэй-каве. Малады Мароз набывае сабе права карыстання кавалкам зямлі ў Фатыні, спачатку на правох арэнды, а потым і ўласнасці, становіцца ся-мейным і на працягу цэлага шэрагу гадоў, у летні час, працующы пера-важна фізычна і ахвяроўваючы разу-мовай працы доўгія зімовыя вечары з дапамогаю свае жонкі, у якой зна-ходзіў заўсёды важнае падтрыманьне ў ба-усіх сваіх культурных пачынан-нях, а затым і пры дапамозе падра-стаючага пакалення, карыстаючыся сумеснаю працаю ўсіх членаў сям'і, дасягнуў яскравых вынікаў свае дзея-насці. Замест бясплодных або пустую-чых палёў, мы цяпер бачым культурную ўзорную гаспадарку, простыя працтычныя будынкі бяз ўсякай ро-скashi, але абдумана дасягаючыя свае мэты, сядзібу з фруктовым садам, вядомым за межамі Віцебшчыны і надзвычайнімі цяпліцамі, а галоўнае—усё гэта ня ў мэтах абагачэння або нажывы, а выключна дзеля таго, каб папрабаваць на справе й ужыць свае веды, прымусіць і суседзяў рабіць гэта. Шмат гадоў ахвяраваў І. К. Мароз на самаасьвету, уваходзячы для гэтага ў пісьмовыя і інш. зносіны са ўсімі, хто мог быць яму карысным. Ён, сын яго і ўнукі пастаянна вучацца да гэтага часу. Крытычны дух беларускага самародку рэдка прымаў што на веру, і ў Фатыні, усё што магчыма,

правяраецца на досьледах. Мароза ня толькі цікавіць вузка працтычны вы-ник. Матарыяльная карысць часта стаіць у яго на другім месцы, што шкодна адбіваецца на яго ўласнай выгадзе. Сваю працу ён вядзе так, каб мець магчымасць падзяліцца з акаляючымі здабытымі ім ведамі, асаб-ліва карыснымі ў прыстасаванні да мясцовых умоваў і каб навучыць уласным узорам, як весьці сельскую гаспадарку і праводзіць усю вясковую працу. Такім чынам, Мароз зрабіўся ня толькі добрым садоўнікам па ўсім галінам гэтага майстэрства, ня толькі выдатным вясковым гаспадаром-прак-тыкам, не—гэта хутчэй самавучка-прыродазнаўца, натуралисты, вышаўшы з народу і ўласнымі сіламі дабіўшыся сваіх ведаў, які адкрытымі вачыма глядзіць на ўесь акаляючыя яго сьвет. Ні адна зьява прыроды не праходзіць у яго не заўважанай, усе досьледы робяцца ім дасканала з падробнымі запісамі, вымерамі, важаньнем, а ня проста падылетанцку. Напрыклад, ім устаноўлены ўжо на працягу некалькіх гадоў назіраныні за пералётам птушак і кожная злоўленая птушка вызначалася алюміневым колцам з адзначэннем даты лоўлі, месцазна-хаджэння изноў выпускалася на волю. Калі-б Мароз быў пад уплывам мінулага схолястычнага выхаваннія, а ня проста непасрэдным самародкам, ён, мабыць, абраў бы сабе дэвізам съядомы лацінскі клясычны верш: *Felix qui potuit regum cognoscere canas* (шчаслівы, хто можа зразумець пры-чыну рэчаў). Мы затрымаліся вельмі доўга на апісаныні характару дзея-насці закладчыка Фатынскага саду з тae прычыны, што яна неразлучна звязана з культурна-асьветнаю дзея-насцю гэтага хутару, гаворачы аб якім, нельга не сказаць аб самым галоўным гэтага месца, якое зьяўляецца пастаяннаю выстаўкою прыкладных ведаў і надзвычайна моцным аргумэн-там, на справе даводзячым карысць-

праудзівае навукі тым абскурантам, якія яе зусім не признаюць.

У зъмяшчальным доме, што захаў харктарап беларускае хаты, ёсьць вялізарны пакой, які служыць рабочым габінэтам, а іншы раз і часовым памяшканьнем для праежджых. Тутака ёсьць і некалькі шафаў з удала падабранаю бібліотэкаю выключна па пытаньням садоуніцтва, сельскае гаспадаркі і меўшых сувязь з гэтымі ведамі дысцыплінаў. Бібліотэка мае падрабязны каталёг, трymаецца ў належным парадку, даступна ўсім для справак і розных спэцыяльных занять. Большая колькасць кніг пераплена ў пабудованай тут пераплётнай майстэрні. У гэтым-жа пакоі, у шклянных шафах, разъмешчана даволі багатая колекцыя чучалаў птушак мясцовай фауны, разьвешаны скрынкі з колекцыямі казулек, паміж якімі ёсьць шмат шкоднікаў саду ўва ўсіх стадыях іх разьвіцця; ёсьць мікрапоп, павялічальнае шкло і ўсе найбольш неабходныя прылады для збіранья матара'ялу па вывучэнню мясцовай прыроды і для ўкладанья натуральна-гістарычных колекцыяў. Даволі поўны гэрбар мясцове флёры амаль цалкам быў перададзены ў Музэй Лепельскага Аддзелу Народнай Асьветы і туды-ж накірованы дублікаты шмат якіх цікавых для Музэю прадметаў. Назіраныні за вясеньнімі і вясеніні зъявамі прыроды, фэнолёгічныя запісы на працягу некалькіх гадоў пасылаліся ў Лясны Інстытут і да профэсара Кайгародава ў Ленінград. Апрача того, ужо шмат гадоў тутака вядуцца метэоролёгічныя нагляданыні для чаго пабудована станцыя З-га разраду з неабходнымі прыладамі.

Дапытлівасць Мароза і імкненіне яго самому ўсё ведаць, усё спрабаваць і праверыць—сапраўды дзіўныя. Ім заведзена, напр., правільнае трусоводзві з срэбнымі пародзістымі экзэмплярамі, і на гледзечы на тое, што

сляянства часамі адмоўна адносілася да скарыстанья трусоў для яды, Мароз ня толькі сам спрабаваў іх, як прадмет яды, але і прывучыў да гэтага сям'ю і суседзяў. Гэтак сама прыблізна 25 гадоў таму назад у Бачэйкаве былі заведзены сапраудныя сухаземныя «вінаградныя» сълімакі—*Helix pomatia* буйная адменнасць, якіх ў Паўднёвой Нямеччыне ўжываюць для яды ўваранымі відзе і якую вельмі любяць французы пад называю «эскарго», прыпраўленую і звараную з рознымі прысмакамі. Гэтыя сълімакі (упаўне акліматызаваны ў Бачэйкаве і іншых мясцох, куды іх па расказах завозілі з больш паўднёвых краін аматары гастрономіі) былі гадоў 10 таму назад увезены Марозам у Фатынь і цяпер распаўсюджыліся там у вялікай колькасці. Даведаўшыся, што аднаму з прысутнічаўших, прыходзілася ў Францыі ня толькі есьці названых малиюскаў, але і самому ня раз гатаўваць іх да яды, большасць жыхароў Фатыні настойліва ўпрашвалі паказаць способ іх прыгатаванья і ня гледзечы на амаль паганскае страх, з якім адносіліся не-катырыя жанчыны, наш дапытлівы на-турадасьледчык угаварваў упартых есьці гэты яду і сам першы прабаваў яе ў розных гатунках. Такім чынам, сълімакі і ў Фатыні атрымалі поспех і пахвалу, якой чакалі там шмат гадоў.

Знаёмачыся з пахаджэннем рознага роду глебы, чытаючы агульнадаступныя творы па глебаводзві і мінэралёгіі, Мароз пачаў зъбіраць узоры горных парод, якія яго найбольш цікавілі і такім чынам злажылася не-вялікая мінэралёгічная коллекцыя.

На хутары дасканала пастаўлена кашэльная вытворчасць і сам Мароз кіраваў пляценынем прыгожай мэблі з вербавых дубкоў. Для гэтага ім зложаны асобныя табліцы неабходных на практицы вымераў матарыялаў пры гэтай вытворчасці і выпрацаваны

найбільш вигаднія розміри кашалеу, більш-менш правильна адпавядочна ваза, калі прыходзіцца зьбіраць увесень з агароду прадукты, што вельмі аблігчае падлік урацжаю.

З даўных часоў тутака вядзеца пчалярства, якое Марозу таксама ўдалося палепішыць. Тутака, паміж іншым, дзеля адлучэння мёду ад воску карыстаюцца моцнаю цэнтрабежнаю машынаю ўласнага вырабу бяз усякіх мэталёвых часцін, што быццам мае вялікае значэнне для якасці мёду і для выгаднай працы ёю.

Есьць сталая рна - такарная майстэрня, фотографічны габінет з сапраўдным павільнем, у якім часта рабіліся раней фотографаваныні з навукова - паказальнаю мэтаю.

Вынайдзены асобны ручны спосаб вырабу васковых сьвечак і раней у даволі широкіх розміерах выганялася лёгкае ягаднае віно. Цікава, што апрача баромэтра-анэроіда, каб даведацца заўчэснія аб тых ці іншых зъявах прыроды, тутака карыстаюцца асобнымі вадзянымі баромэтрамі зусім простай конструкцыі.

У нас, мабыць, не хапіла-б месца і часу пералічыць усё, што можна знайсці цікавага ў Фатынскай гаспадарцы, але карысна яшчэ ўспомніць аб орыгінальным прыстасаваныні двух вялікіх, стаячых на карані жывых ствалоў вербовых дрэў, для прымацаўанья падважнікаў другога роду, зробленых з бярвеньня й утвараючых самадзельныя, але моцныя прэсы, аблугуючыя добра пабудованы ў сядзібе не-вялікі завод для здабыванья расылінавых маслаў.

Найбольш значным у Фатынскім садоўніцтве зьяўляецца пладовы сад, а таксама агародніцтва; апрача таго, есьць алеі з дэкарацыйнымі дрэвамі і ўзылесьсі, якія надта добра кліматична ахоўваюць сад. Яны абсаджаны з аднаго боку ёлкамі, лісьцівеніцамі і піхтамі, а з другога цэлым шэрагамі

раскошных італьянскіх таполяў. Есьць цэлы набор лепых сартоў кашэльных вербаў рознага ўзросту, малаяўнічныя группы срэбна-белай вятлы й вялізарных плакучых вербы. Маюцца і некатарыя хваёвыя дрэвы, амэрыканскія туі, сібірскія кэдры, асабліва маюць цікавы выгляд акліматызаваныя тутака срэбныя піраміdalныя таполі родам з Туркестану—*Populus bolleana*, цікавы чырвоналісцёвы аер (*Acer pseudoplatanus rubrifolius*), атрыманы ўласным пасевам *Rosa rubiginosa* (шатландзкі шыпоўнік з паучым лісьцём): Каля дома знаходзіцца прыгожы квятнік з правільным сонечным гадзіннікам і дажджамерам. Тутака раней ладзіліся складныя дывановыя клюмбы, а цяпер размешчаны малаяўнічыя группы пераважна шматгадовых расылінаў, між якіх выдзяляюцца сънежнабелыя лілеі і вялізарныя кусты ясніцу, маючага назыву *Dictamnus fixinella*, які вельмі хутка з трэскам загараеца, калі блізка паднесці пад яго запалку. Разводзіцца ѹ лекавыя расыліны для здабыванья некатарых лякарстваў, за якімі часта зварачваюцца сюды ташашнія жыхары.

Як вядома, шмат у якіх мясцовасцях распаўсюджылася съмецьцевая расыліна *Lolium temulentum*, што завуць дурніцаю. Гэтыя нячыстыя расыліны легка зъмяшацца з добрымі расылінамі, часта пападаючыміся ў ільне і аўсе. Вучоныя не ўпаўнене згодны ў меркаваньнях аб дэйнічаючых пачатках, заключаных ў насеніні гэтай травы. Нам прышлося даць некатарыя тлумачэнні па гэтаму пытанню й выявілася, што блізка вёскі Дзямідавічы, был. Крыцеўскай вол. і ў ваколіцах вёскі Заружына, был. Анесінскай вол. насяленыне часта хварэла цяжкою галаўной хваробаю, млявасцю і інш. прыметамі, уласцівымі атручванью расылінамі. Усе гэтыя прыметы прыпісваюцца іншы раз атручванню другімі нячыстымі расылінамі (частковая спарыннёю ато ѹ кукалём, некатарамі бабовымі відамі люпіна і д. п.).

Мароз съцверджвае, што хваробныя зъявы ў гэтай мясцовасці, мабысь, выклікаюцца, як раз прысутнасцю гэтай дурніцы; ён думае знайсьці спосаб вылучаць яе зярніты, што зъяўляеца вельмі цяжкаю справаю. Тутака нам удалося даведацца аб карысным дзеянні на аслаблены жывот кветак *Platanthera bixolia* мясцове архідэі, маючай яшчэ назну любка, начніца і д. п., а таксама знайсьці ў дзікім стане другую трутнявую архідэю *Neottia nidus-avis* і цікавую ў дэкарацыйна-садовых адносінах дзіка-растучую й яшчэ не ўвайшоўшую ў карыстаньне у садох адменнасць чарота з жоута-стракатым лісцем¹⁾.

З цвятычых кустоў у Фатыні заўважым раскошныя экзэмпляры *Rosa i rimpinell folia flore albo pleno*—бяндрэнцавалісцёвай—бэлай маҳравай рóжы, атрыманай калісці з Бачэйкава, куды яна была прыведзена з Бэрліну.

У Фатыні Мароз з сынамі пабудаваў уласнымі рукамі вялікую цяпліцу з дэікага каменя ў некалькі аддзяленні. Мае вялікую цікавасць пальмавае аддзяленне, дзе разводзіцца пераважна *Phoenix dactylifera*—фінікавая пальма.

Шмат буйных ужо цяцер пальмаў разьведзены пасевам костачак фінікаву, праста купленых у фруктовых магазынах дзеля яды, але што цікауней усяго—першыя з пальмаў ужо цвілі, давалі нават насеньне і быў выпадак, калі з высьпеўшага ў Фатыні насеньня, выгадавана, так сказаць, туземная фатынськая пальма. Неабходна напомніць, што для красаванья фінікавай пальмы трэба карыстацца штучнымі спосабамі. Рэзь-

¹⁾ Існуе за межамі другі бела-стракаты гатунак садовае формы гэтага-ж трасьніку *Phragmites communis foliis variegatis* у вядомай садовай установе Гааре і Шмідт у Эрфорсьце, але яна яшчэ мала распаўсюджана і мае стракасць некалькі іншага знайдзеная ў Фатыні адменнасць жаўтавата-стракатая, тады, як замежная форма, ужо раней вядомая, мае белыя падоўжныя палосы.

вядзенне пальмаў чиста практычны бок. Шырокая фантазія й выдумкі Фатынскага арганізатора каштавалі дорага і ўтрыманьне цяпліцы клалася ялікім цяжарам на слабую гаспадарку, асабліва з тae прычыны, што Мароз быў мала знаёмы з камэрцыйнымі справамі й матарыяльны падрахунак заўсёды ўшоў у яго далёка ззаду ад ідэальных імкненняў. Прыходзілася здабываць сродкі для дзялейшага ажыццяўлення пачатай выдумкі і выявілася, што дасягнучы гэтага можна было-б прадажаю лісыя фінікавых пальмаў жыдом (дзеля асобых рытуальных мэтаў-культу), для чаго трэба было спэцыяльна гадаваць пальмы і часткова звязаныя з утрыманьнем цяпліцы.

Такім чынам, у нашай мясцовасці нашласямагчымасць конкурыраваць з увознымі з трапічнай краіны «пальмавымі веткамі», што прывозяцца спэцыяльнымі прадпрыемцамі дзеля гэтай-же мэты

У іншых аддзяленнях змяшчаюцца розныя дэкарацыйныя расыліны, прызначаныя для ўбіраньня квятнікоў і пабудовы дэкарацыі; яны ў сучасную пару захоўваюцца толькі ў такой колькасці, каб ізноў пры выгадным выпадку разьвесіць прыгожа клюмбы і адрадзіць кветкаводства.

У садох Мароза ёсьць вельмі буйна-лісцёвы сорт бела-акрайкаванай стракаталісцёвай японской функіі, белацвітую адменнасць буйнакветнай пахучай вечарніцы, колекцыя рознакалернага вадазбору *Agulelgia* і шмат чаго інш. Цікава выведзеная Марозам уласным пасевам, выпадкова звязвушаяся, а потым распаўсюджаная адменнасць вельмі буйна-кветнай цёмна-ружовай трубчатай маргарыткі—*Belis perennis flere pleno tubularis*, а таксама махровы чиста белы гатунак яе.

Пяройдзем цяперака да пладаводства. Гэта адна з найлепш паставаўленых у Фатыні галін садоўніцтва. Пераважна, .

дзякуючы пладаводству і складася вядомасць Мароза, даўно прымайшага ўдзел у абмене з усімі лепшымі садоўніцтвамі ў С. С. С. Р. Праф. Рытаў з Горы-Гарэцкага сельска-гаспадарчага інстытуту, падрабязна вывучаючы некаторыя вырасльленыя Марозам гатункі з помолёгічнага пункту погляду, даваў яб іх водзвы і шмат разоў пісаў артыкулы ў спэцыяльным пэрсыядычным друку. Асабліва вызначаецца вырасльленая Марозам салодкая адмennасць антонаўкі з вялікаю будучынью яе, як прамысловага сортu; яна можа вельмі доўга ляжаць, маючы ўсе каштоўныя ўласцівасці гэтай пароды і разам з тым зьяўляецца добрым дэсэртным яблыкам.

Вызначаецца яшчэ вырасльленая Марозам ад пасеву шматлікавых сартоў, выпрабаваных у школках, карнеуласная чарэшня, вельмі трывалая і ураджайная. Цікавы атрыманыя тут раннія і позннія вішні.

Усяго можна лічыць больш ста пладовых сартоў, правераных на досьледзе, акліматизаваных у Фатынскім садзе і гэтулькі прыблізна другіх, якія прышлося выкінуць з тae прычыны, што яны страцілі сваё значэнне пасля шматгадовых за імі назіраннняў.

Вішні ёсьць прыблізна 10 гатункаў, такая-ж колькасць сьліў і 15 сартоў маліны, некалькі сартоў парэчкі і агресту, 20 сартоў трускавак, з якіх некаторыя зьяўляюцца выведзенымі пасевам Фатынскімі адмennасцямі. Каля аднай паўднёвой сіціны дасканала высьпяваета праудзівы вінаград пры правільнай, вядома, абрэзы; ёсьць японскі вінаград і зроблены надта цікавы досьледы з развязаньнем асобнага гатунку чорнае смуродзіны дзікуні *Ribes dikuscha* паходжэннем з паўночнай часткі Усходній Сібіры і маючай звычайна назву алданскага вінаграду. Алданскі вінаград, паходзячы з далёкай поўначы, як відаць, нам усё-ж такі не карысны й кусты гэтае смуродзіны, распускаючыся познняю

весенню ці ў часе зімовай адлігі, якая бывае ў нас часта,—хварэюць.

Тутака, апрача прыгожа пабудованай плодасушыльні, заведзены выраб фруктовага чаю, переважна з яблыкаў —сурагат, дасягнуўшы ўжо широкага распаўсюджання.

Усяго разводзіца больш 300 сартоў пладовых расылін. Для барацьбы з рознымі хваробамі, як грыбога паходжэння, так і ўчыненых казулькамі заўсёды ўжываюцца тыя ці іншыя спосабы; ёсьць неабходныя прылады, выпрацоўваюцца рацэпты мешаніны, а гэтак сама найбольш выгадныя прыёмы карыстанння імі.

Агародніца Фатыні пастаўлена ўзорна. Дасканала апрацоўваецца і падрыхтоўваецца глеба; ужываюцца розныя ўгнаенныя, якія старана зьбіраюцца; калісь-то разводзіліся ўсемажлівыя рэдкія агародныя расыліны, маючы ў нашай мясцовасці абмяжоўванае ўжыванье, але цікавыя з наўчна-паказальнага боку; цяпер — жа разводзіцца найбольш прадукцыйныя гатункі звычайнай гародніны. Ёсьць шмат гатункаў салаты і радысы. Большая частка гародніны атрымоўваецца з уласнага насенія, якое ў Фатыні штучна падбіраецца, дзеля чаго ўжываецца пільная сэлекцыя і вядуцца падробныя апісаныні і запісы. Выдатна Марозаўская капуста. Яна складае беларускі гатунак, дзіўна прыстасованы да цяжкай сугліністай непраходнай для вады і паяетра глебы й дасьледжана ўжо шмат якімі агароднікамі. Той-же Рытаў з Горы-Гарэцка інстытуту пісаў, што лічыць яе вельмі прадукцыйнай. Яе галоўная ўласцівасць непераборлівасць گрунту, цукровасць, прыгоднасць да кашавання, а таксама да захавання на доўгі час у сувежым відзе. Шмат хто знаходзіць, што пасыпявачы ўсяго на 10 дзён пазней самых вядомых ранніх сартоў і разам з тым, як маючы ўласцівасці трэскацца к весені, утворае вяліз-

ныя, надзвычайна цвёрдая качаны, позна дасягаючыя поўнага росту. Як вядома, для пасыпешнага атрыманьня насенінія капусты неабходна, каб блізка яе разводзіліся іншыя сарты, родныя крыжакветкавыя. Мароз дасягнуў таго, што ў апошнія гады на шмат кілём. кругом не разводзіцца насенінія другой капусты апрача беларускай марозаўскай у чыстым відзе, але за тое ён стравіць магчымасць разводзіць і паляпашаць іншую капусную пароду. Да хібаў гэтага гатунку адносіцца адсутнасць поўнай аднастайнасці формай качана, але і гэта поступова уладжваецца.

Вынаходчывы кіраўнік працы самастойна нашоў дасканалы спосаб баражбы з так званаю земляною блыхою, якая шкодзіць пасевам капусной расады. Ён, назіраючы прагнасць гатага жука да аднай дзікай нягоднай расыліны, сабраў яе насенінне, разьвёў штучна і цяпер падбаўляе яго пастаянна да насенінія капусных расылінаў, у строга ўстаноўленых працэктных адносінах. Блыха пападае на сваю любімую траву — *Sinapis arvensis*¹⁾, не чапаючы самой расады.

¹⁾ Па расійску гэта расыліна называецца «палявою гарчыцаю», «масъленай сурэпкаю», з тae прычыны, што з яе можна здабываць расылінавае масла, «сурэпіцай» і г. д. Яе ня трэба зъмешаваць з падобнаю на яе па выглядзе сурэпкай — *Raphanus raphanistrum* (дзікаю рэдзькаю), або с *Brassica vulgaris* якую таксама называюць «сурэпкаю», «сурэпіцай», «жаутушкай». і д. п. Гэта лішні раз даводзіць, што ўжываныне адных расійскіх называў можа часця зьявіцца прычынаю памылкі.

Ды. Калі апошняя забірае сілу, нягодная расыліна, адслужыўшы свой тэрмін, выкідаеца, калі полюць грады і капусьце становіцца раскашней для свайго разьвіцця. Блыха к гэтаму часу зынікае.

Такім чынам, Бешанкавіцкі, Бачэйкаўскі й Фатынскі сады могуць быць ботанічнымі ў тым значэныні, як гэта разумелася раней і не ахапляюць яго ў шырокім агульным масштабе, але зъяўляюцца неацэненаю дапамогаю ў нашай мясцовасці для практичнага пазнаньня расылінаў і іх жыцця; яны становяць асяродкі, дзе сапрауды працоўныя прынцып у большай ці меншай ступені уводзіцца, або уведзены ужо ў прыкладныя галіны навукі. Усе яны цалкам неабходны дзеля разьвіцця садоўніцтва ў нашым краі, ня толькі як меркаванага землякарыйства, але як мастацтва й свайго роду навукі, у азнямленыні з катараю лёгка маглі-б прынесьць удзел самыя шырокія масы, хоць-бы нават зусім непадрыхтаванага сялянства.

Гэта не катэдра вучонага профэсара й ня книга і нават ня школа; гэты жыццёвы і навочны прыклад вынікаў культурнай працы; жывы дзейнчаючы і цяпер бязупынна, ня гледзічы на ўсе супярэчнасці, музэй, у якім нават павярхойны назіральнік амаль што супроць свае волі атрымоўвае шмат ведаў, знаеміца з расылінамі, іх жыццём і наагул пераконваеца ў навочнай карысці ведаў.

Сад Саломінка.

У маладыя гады я вельмі любіў старасьветчыну. Старадаунія: места, будынкі, руіны, стараудаунія сядзібы, вякавыя дубы і ліпы — усё гэта прываблівала маю ўвагу і пачешала маё вока, думку і выабражэнье. Паездка мая на Да-лёкі Усход у якасьці вайсковага доктара ў 1904—5 г. адчыніла мне очы на асаблівае хараство нараджаючыхся каля чыгункавых станцыяў пасёлкаў і інш., як, напрыклад, Нова-Харбін, з іх бліскучай съвежай хварбай, хаткамі, садзікамі, кветнікамі, маладымі дзярэўцамі, на простым сялянскім жыцьці, на цікаласці мастацкай творчасці садоуніцтва. І вось, калі я вернуўся на бацькаўшчыну, то не знайшоў лепшага ўжытку дзеля сваіх невялічкіх сродкаў, атрыманых ад вайскова-паходнага заробку, як купіць сабе невялічкі кавалачак зямлі і на ёй, час ад часу, адрываючыся ад навуковае працы ў Ленінградзе, ажыццяўляць свае мастацкія і гаспадарчыя пляны. Гэтакі кавалачак мне папаўся каля хутара Саломінка ў 5—6 дзесяцін зямлі — ня было толькі пляну — на адлегласці сямі вёрст ад м. Бешанковічы, пры рэчцы Крывіцы — прытоку Заходніяе Дзвіны. Акаляючая мясцовасць рэзкасцьцю хараства не выдаецца. Крышку ўгору па цячэнню рэчкі, глеба гліністая і далей на дзясятак — другі вёр. цягнуцца балоты. Сам хутар з старымі будынкамі, з 3—4 фруктовымі дрэвамі на скастистым схіле з паўночна-заходняга боку, абмываеца з двух бакоў рэчкаю з

крыштальна-празрыстую вадою, заросшай чаротам, аерам і прысадамі з некалькімі алешынамі і вербамі, што пазіраюць у ваду, з заціненым сенакасам. Глеба часткова гліністая, суглінковая, у большасці пышчаная. Вясна ў лета 1906 году цалкам пайшлі дзеля таго, каб аб капаць ад прылегаючага шляху і суседній сялянскай зямлі канаваю, пракапаць канавы цераз сенажаць і часткаю ў вышэйшы камяністай частцы хутара загатаваць ямкі пад фруктовыя дрэвы і г. д. Асаблівых вялікіх плянаў у мене ня было. Думаў нацягнаць з лесу ялінак дзеля жывога загародку, па канавах пасадзіць вербы з паўночна-усходнягага й наўночнага бакоў, абараніць прысадамі нашых родных бяроз, ліпак і клёнаў і г. д. Але мой пачын атрымаў другі кірунак.

Адзін раз, як я гутарыў з В. К. Стукалічам на цікавішчу мене тэму, гэта значыць, аб пасадцы, ён павёў мене ў сваю бібліятэку і вылажыў мене цэлы шэраг сышткаў па ягадніцтву і агароднай гаспадарцы, па дэндролёгіі і зацікавіў мене сваёю гаспадаркаю, што была ў Кленавічах. Некалькі дзён пачакаўшы (гэта было ў летку 1906 году), я з К. В. зрабілі паездку ў Кленавічы, пасля якое маепляны на організацыю майго хутару зъмяніліся. Жывыя загарады з грабу, кусты абліяпілы, дзярэўцы шэрага амэрыканскага арэху, плянтацыі чыронага амэрыканскага дубу, узгорак, усаджаны маладзенікімі сажанцамі чорнае аўстрыйскае хвоі і шмат іншых, зрабілі

тое, што ў галаве маёй сталі ўзынікаць новыя пляны і ласкава падараваныя мне В. К. каталёгі садоўніцка-дэндралёгічных устаноу, асабліва прэйскурант сядзібы Гр. Замойскага ў Падзамчы, мяне вельмі зацікаві і я некалькі дзён яго перачытаў. Адзнака пажаданага для пасадкі, падлік каштоўнасці і інш. займалі мяне. Справа была вельмі цяжкая, бо нё хапала грошай, якія я мог затраціць на пасадку. Прыходзілася паняволі спыняцца на паасобніках кароткіх, выкасоўваць шмат і усё ж такі было шмат выпісаны, больш, чым можна было рассадзіць.

Такім чынам, з восені 1906 году пачалася пасадка фруктовага саду. Пасадзіў з свайго саду ў сялібе Фатынь нам вядомы садавод Язэп Кандратаў Мароз. Ад аго я атрымау зrezы белай вянюзы і карзінавых вербаў, якія рассадзіў удоўж канана, па сенажацы і зrezы таполяў, якія да гэтага часу ўзраслы ў даволі вялікія дрэвы. Усё іншае было атрымана мною за некалькі разоў з Падзамча. Межы ад шляху і сялянскай зямлі саду абгароджаны жывым загородам у некалькі шэррагаў знадворку ў сярэдзіну: 1) баярышніку, 2) ялінак, 3) часткаю ліпы, часткаю бука, 4) жоўтаю акацыяй і абліпхай, цалкам згінуўшай і зьмененай на белую акацыю, у сваю чаргу зъмершай, так што засталіся паасонныя экзэмпляры. Далей, з паўднёва-ўсходняга боку кусьцікава пасада з мяждзізвежага дубу (*quercus illicifolia*), супроць думак дэндролёгаў, пладавітага. Гостры кут сухадарожнай мяжы заняты акругам з лісьцівеных дрэваў, а потым з паўночна-заходняга боку цягнецца доўгая пасада перш-наперш з трох сартоў ёлкі: белай, энгельманавай белай і энгельманавай белай калючай, а потым з эймутавай хвоіны. Далей, з паўночна-заходняга боку мяжу фруктовага саду працягвае эўрапейская лісьцівеніца, падыходзячая да доміка, пераробленага з старых будынкаў. За гэтаю пасадаю знаходзіцца

адгарожаны ад сенажацы загарадам з ёлак кусок зямлі дзеля асобнае пасадкі. Тутака, пасля двугадовага ўзросту на градцы, атрыманы з Падзамча малагодкі,—сібірскага кедру, прыблізна адзін корх у вышыню, але ўжо ў зурсыце трох гадоў, рассаджаны шэррагамі на адзін з чвэрткаю аршын адзін ад другога, усяго прыблізна 900 паасобкаў; у такой жа далячыні рассаджаны піхты чатырох сартоў: сібірская субальпейская, эўрапейская й бальзамічная, хвоя звычайная, ёлка, горная хвоя, смалістая хвоя і сярод іх кучкамі і адзінкамі ліпа, рабіна, дуб, буйнапладавыя вязы, ясені, хвоі, японская лісьцівеніца, татарскі клён, шэры амэрыканскі арэх, белая акацыя і шмат іншых. У першыя часы загарады, пасады і лесапасадка былі прадметам зыдзеку з мяне. Вядома, большасць пасаджэння была ўсяго некалькі кархой ў вышыню і гаспадар, досьць вялікі, паходжваў як бы над сваімі маленькімі дзеткамі. «Ён зусім здурнеў, ён гэтага не дачакае»—казалі сяляне, гледзячы на маю працу. Але скора дачакаліся і зыдзіліся, калі ўбачылі, як хутка ўзнялася сьцяна з ёлак, пасады і гушчыні ўсяго рознага. Прышлося некалькі разоў выкідаць расьліны і перасаджваць у другія месцы і такім чынам заснаваўся другі, трохі меньшы кусок пасады, блізка калі дома. Дом абкружаны таполямі, кэдрамі, выпісанымі ва зурсыце 16—19 гадоў, піхтамі. Пасадкі займаюць абшару прыблізна 2 дзесяціны.

Гады два, як я дачакаўся першых шышак кэдру з арэшкамі; маюцца ўжо белая ёлкі другога пакаленьня—пакуль што яшчэ маленечкія, з'явіліся дзічкі лісьцівеніцы, татарскага клёну. Пладавіты ўсе сарты хвояў і бальзамінная піхта. Асабліва цікава, што мелі веру распаўсюджаным думкам, быцца канцавая мяжа СССР. Менск, дзе толькі можа расьці белая акацыя. Памніж іншым, яна расьце ў нас, прайда, некалькі адзінак з сотні абяцаюць

шляхам адбору даць досьць церпялівую расу. Дарэчы, весткі апошняга часу, белую акацыю знайшлі ў пладавітых садох пад Москвою і парках і нават у Казані. Нашыя дэндролёгі ў Москве засннуюць досьлед аб далейшай акліматызацыі белай акацыі. Матар'ял хутара Саломінка з Беларусі будзе скарыстаны для досьледу. Далей. Бук лічыўся ня выносячым нашага клімату. У мяне ён расьце ў ліку прыблізна 1000 адзінак, прауда, ня скора, але ня разу не адмірзаў. Поруч з гэтым павінен адзначыць і ня цікавыя здарэньні. Так, з соткі асоб смаляных хвояў (*Pinus roqida*) выжыла толькі некалькі штук. Уся пасадка аўстрыйскае хвоі, пасаджаная мною на біжэйших могілках, ня выжыла. Арагонскі ясень (Амэрыйка), атрыманы мною з Падзамча з ухваленънем: «выжывае самая лютая зімы», адмірзае досьць часта і да гэтага часу я маю яго толькі ў асобе кустоў. Год — два парасьце, усё роўна, як дражніца, выцягнецца ў гару. Думаецца: «ну, пачне ўзынімацца, дапасаваўся», а тут, глядзі, ён ізноў адмёрз. Вось кароткі нарыс аб хутары Саломінка, — маленькая справа дзяцей Беларусі.

У сучасны момант жыцьцё Саломінкі, як і яго жыхароу нельга інакш характэрываць, кажучы словамі біёлагаў, як *vita minima*, ці такое становішча, калі жыцьцё јшчэ зусім не пакінула, але і ня ў чым і не выяўляецца. Будзем думачы, што ўвага, зробленая дэндролёгамі ў Москве і ўвага з боку роднага беларускага таварыства краязнаўства, якое сказала, бяручы ад мяне гэты нарыс, што яно зробіць усё ад яго залежнае, каб ажывіць гэты невялічкі, але даволі прыемны хутарок і прыдаць яму якую-колечы грамадзянскую важкасць, як маленькаму дэндролёгічнаму саду, каб ён канчаткова стаў нашай мясцовай беларускай крыніцай новых пасадаку.

Можа быць наступіць такі час, калі дзе-небудзь у Віцебшчыне будзе расьці

прыемная піхта ці елка, якая будзе перанесена ў другія месцы Беларусі, і гледзячы на яе скажуць, што яна радзілася ў Віцебшчыне. Тагды збудзіцца думка гаспадара Саломінкі беларуса, што родная краіна будзе ўсаджана сеткаю гурткоў аматараў дрэва, якія ўнясьцуць у наш народ любоўныя адносіны да дрэва, а гэтыя гурткі з ахвотнай працы пакрыюць Віцебшчыну вялізарнаю колькасцю дэндролёгічных садоў і садочак, заняўшы дзеля гэтага ўсякія парожнія кавалкі зямлі, што часта сустракаюцца ў нашых гарадох і вёсках. І замест пустых кавалкаў зямлі мы ўбачым адзінкамі альбо кучкамі ўсякія дрэвы ці цылые аграмадные дэндролёгічныя у некалькі дзесяці сады. Вазъмеце, напрыклад, Віцебск. Чаго лепш, як узорысты бераг Дзвіны супроць Выканаўчага Камітэту ці Духаўскі роў? Калі гэтыя месцы зьяўляюцца забаваю гораду ў гэты час, калі на іх нічога не расьце, дык разважце, якое хараство яны будуць мець, калі на іх будуць розныя сарты хвойных і лістовых раслін. А пусташ б. жыдоўскіх могілкаў, якая дзяякуючы клопатам жыдоўскага грамадзянства не забудовалася й адзыгравае ролю, «легкіх гораду», як называюць гігіяністы гарадзкія сады А берагі Віцьбы? А могілкі ў межах гораду, якія скора запоўняцца і павіны будуць зачыніцца? Трэба думачы, што гэтыя ўсе месцы будуць заняты пад систэматычную дрэвапасадку. Будзем чакаць, але мы ўпэўнены, што наша Таварыства Краязнаўства будзе выведваць ня толькі, што было і што будзе, але і зазначваць, што павінна быць і што будзе. І гэта асабліва лёгка здабыць у такой справе, як узмацаваньне і аздараўленье забудаваных мясцовасцяў, дзе ня можа быць двух думак і дзе поруч могуць працаўваць усе людзі і ў гэтай агульнай працы прывыкнучы шанаваць, разумець і цаніць адзін другога.

Бешанкавіцкі сад.

(Бешанкавіцкі район, Віцебскае акругі).

Бешанкавіцкі сад каля м. Бешанковіч, Віцебскае акругі—пераважна творчасць аджыўшага багатага панства, утварэнъне цэлых пакаленіяўмагнатаў; ён галоўным чынам адбіў у сабе толькі бліск аджыўшай цяпер роскашы і назаўсёды загінушага жыцьця—вага ўкладу. З самага пачатку зварачвае на сябе ўвагу прыгожае размышчэнъне вялікае плошчы травянога газону перад галоўным домам. Тут захаваліся пышныя старыя дрэвы, служачыя нібы вянком усяго ляндашафту. Між іх адчыніеца прасьевет з далёкім выглядам на раку Заходнюю Дзвіну. Некаторыя вялікія групы, што маюць выгляд асобных гаёў густалісцёвых дрэў, добра захаваліся. Паміж іх шмат дубоў, ясеню, ліп і каштанаў, якія ўтвараюць задні фон усяго малюнку, а на шырокім газоне вылучваеца некалькі сымэтрычна размешчаных, малаяўнічых груп буйных красуючых кустоў. Блізка дома, папсугутага пажарам, але яшчэ захаваўшага рысы прыгожай капитальнай будовы, што пабудавана, як відаць, у канцы 18 ст. і мае разам з акаляючым яго садам бясспрэчна мастацка-гісторычнае значэнъне, асабліва кідаеца ў очы раскошны экзэмпляр срэбна-шэрага, вузкалісцёвага моху *Eleagnus angustifolius*—дрэва з паҳучымі кветкамі, якога шмат разводзяць у Пауднёва-Заходній Эўропе і на Усходзе. У нас жа яно у большасці вымірзае. Недалёка ад дому знаходзяцца вялізарныя для вясковага садоўніцтва цяпліцы, што патрабуюць значнага рамонту. Тутака захавалася ў адным аддэяленыні некалькі вінаградных старых лозаў. Выстаўленыя на паветра блізка цяпліцы расыліны паказваюць, што галоўная частка іх зынічана і цяпер засталося толькі некалькі, даволі яшчэ дэкорацыйных, хоць і пасутых драцэн, якіх памылкова завуць пальмамі (*Dracaena indivisa*), Апрача таго Залатое дрэва (*Aucuba japonica*) і яшчэ *Aralia sieboldi*, *Evonymus japonicus*, *Evonymus japonicus foliis variegatis*, *Deutzia gracilis* і д. п. Недалёка ад будынку расыце, як відаць, *Vitis adonis*, г. з. буйналісцёвы японскі вінаград з паҳучымі кветкамі, але вельмі нясмачнымі ягадамі. Тутака захаваліся буйныя эфектныя кусты (*Ribes nigrum foliis aureis*), г. зн. чорнай смуродзіны з лісьцем жоўтага колеру і залацістым адценнем; буйныя кусты вядрэнцевалісцёвой рожы з белымі кветкамі (*Rosa pimpinellifolia florealbo semipleno*). Гушча або правільней поўная вялікая калекцыя самых стракатых адменынікаў (*Primula veris*). Садовы першацьвет. Залацістае лісьцё асобнага сорту каліналісцёвага бэзу ці правільней бурбалаплодніка каліналісцёвага (*Physocarpus opulifolius aureus*), групы шматгадовых паўночнаамэрыканскіх (*Zuppinus poliphillus*), пераважна цёмных фарбаў, высокія махровыя (*Rudbeckia laciniata*) і д. п. дапаўняюць агульны малюнак, але

асабліва зварачвае на сябе ўвагу падбор найцікавых відаў вельмі рэдкіх дрэваў і кусты, якія маюць асаблівае значчынне для дэкорацыйнага садоўніцтва нашай мясцовасці з тae прычыны, што паміж іх добра захавалася яшчэ шмат экзэмпляраў, вельмі вартых, бо яны прыстасаваліся да нашага клімату й бяз жаднае аховы перажываюць зімовыя халады. Некаторыя з гэтых, у поўнай меры акліматызаваных расылін, дасягнулі ўжо вялікага разъмеру і паважнага ўзросту. Іх трэба было-бы захаваць, якія б перашкоды для гэтага не сустракаліся.

Сам парк з сажалкамі разьбіты ў ангельска-французскім стылю і мясцамі ўтварае моцнае ўражанье. Яго трэба безадкладна аднавіць. Апрача таго, ёсьць рэшткі школкі фруктовых дрэваў і фруктовы сад. Треба адзначыць, што ў сажалцы добра разъвіваецца прывезеная з-за мяжы *Nymphala rosea* вадзянная ружовая лілея, якая бадай не сустракаецца ў садах СССР.

Урэшце трэба сказаць, што хоць шмат з названых відаў расылін, або правільней большасць ёсьць у ліку аднаго-двух маладых экзэмпляраў і ў Большалятчанскаем ботанічным садзе, але Бешанковіцкі сад зьяўляеца адзінам рассаднікам мноства пародаў, якія тутака разводзяцца ў школках, а з гэтай прычыны можа даць багаты матар'ял для інш. садоў краю, асабліва для тых садоў і паркаў, што думаюць садзіць у Віцебску. Ужо гэта адно прымушае думачы, што значчынне названага саду зусім выключнае і неабходна прыняць меры для яго аднаўлення й захавання. Тутака карысна зрабіць з мясцовай сямігодкі школусадоўніцтва ці больш буйнейшую установу для гэтай справы, але галоўным чынам неабходна, каб Інбелкульт узяў пад сваё кірауніцтва й нагляд названы сад для захавання й на будучы час яго значчыння, як культурна-асветнай установы для усіх Беларусі, а зараз-же трэба паклапаціца, каб ён ня зынішчаўся й далей яго сучаснымі арандатарамі.

* * *

УВАГА: Нядоўна рэдакцыя атрымала весткі быццам Райвыканкам загадаў мястэчку ў «дзень лесу» садзіць дрэвы каля кожнай хаты, якія браліся з Бешанковіцкага саду, і дзякуючы нядбайнай перасадцы, на новым месцы ня прыжылі.

Рэд.

Ботанічны сад Дзяржаўнага Вэтэрынарнага Інстытуту.

Гістарычнае даведка. Ботанічны сад быў адчынены ў 1919 годзе па пачыну агронома Г. М. Садоўскага пад назваю «Школьнага Саду», які, зьяўляючыся агульным вучэбным садам для ўсіх школаў м. Віцебску, даваў магчымасць вучням на практицы атрымоўваць неабходныя весткі па ботаніцы, садаводзтву, кветаводзтву і гародніцтву.

Усе працы ў садзе павінны рабіцца пад кіраваньнем інструктароў і выкладчыкаў

У 1920 г. назва «Школьнага Саду» была зьменена на «Вучэбна-паказальны Сад Губпрофасьветы», а ў 1921 г. сад быў передадзены Сельска-Гаспадарчаму Інстытуту, пасля зачыненія якога, застаўся ў веданні адчыненага ў 1924 г. Беларускага Дзяржаўнага Вэтэрынарнага Інстытуту.

У бягучым годзе, дзякуючы згодзе паміж Вэтэрынарным Інстытутам і Акрана, ў садзе адбываюцца правільна працы па садоўніцтву, ботаніцы, кветаўніцтву і гародніцтву з вучнямі гарадзкіх школаў.

Кароткае апісаньне. Места, якое займае Батанічны сад ўяўляе старадаўні панскі сад, які, дзякуючы дрэннаму дагляду і няправільному саджэнню дрэваў надта запушчаны і папсанаваны, але займае вялікі пляц (каля 7.000 квадр. саж.), зручны па становішчу, амаль не ў асяродку гораду і выдатны па харастру месцапала-жэння.

Парэзаны рэльеф мясцовасці, пажэньне пры р. Вісьбе, дзве саджалкі, схіл узгорнае часткі саду на поўдзень-усё гэта чыннікі, выключна спагадныя для самых разнародных ботанічных саджэнняў і дасьледчых культур. У садзе налічваецца каля 500 пладавых дрэваў і амаль на ўсе прадстаўнікі мясцовых гатункаў расылнасці, невялікая сядзіба дэкоратыўных дрэваў, ягадныя кусты, цяпліца, парнікі, клумбы з кветкамі, невялікае паказальнае поле й агарод.

Уся ніжэйшая палова саду разьмеркавана па новаму пляну пад кветнік і жывы зельнік травянных расылін

Аб жывым зельніку, які, бязумоўна, займае галоўнае асяродкавае месца ў садзе, неабходна сказаць болей падрабязна.

Жывы зельнік існуе з году адчыненія школьнага саду, г. зн. з 1919 г.. Цяперака ён займае трыкунты абшар саду каля ракі, працягам каля 60 сажняў. Апрацоўка гэтага абшару была звязана з вялікім перашкодамі: запушчанасцю, няроўнасцямі і вялікую колькасцю каменьняў у глебе і інш.

Пры пракладцы градак неабходна было ў шмат якіх мясцох выбіраць съмяцьцё і гліну глыбінёю 7-8 вяршкоў і насыпаць добрае зямлі. Шмат працы і часу пайшло на пракладку сцежак, якіх у гэтай частцы саду зусім ня было. Гэтыя цяжкія земляные працы выпаўняліся рукамі вучняў.

Расыліны ў зельніку разъмяркоўваюцца ўдоўж сцежак на асобных для кожнага гатунку градках разъмерам 3 кв. аршыны. Вадзяныя расыліны зъмяшчаюцца ў саджалцы. Лік градак у цяперашні час 972; па канчатковай жа апрацоўцы надзелу іх будзе звыш 1000.

Галоунае прызначэнне жывога зельніку—быць пасобнікам пры вывучэнні ботанікі. У ём сабраны матар'ял, упоўнені выстарчаючы, як для працаўкі курсу систэматыкі ў любой з вучэбных устаноў г. Віцебску, так і для апрацоўкі ўсякае біёлётчнае тэмы, якая толькі можа быць прапанавана вучням. Але побач з вучэбнымі, ня спушчаюцца з вока й навуковыя мэты. Зыбраныне расылін робіцца з захоўваньнем усіх умоў, необходных для навуковае каштоўнасці сабранага матар'ялу—час і месца збору, роўна як і імя зборшчыка дакладна запісваюцца, цікавыя адмены выдзеляюцца і за імі устанаўляецца сталае нагляданьне. Магчымасць рабіць нагляданьні, сачыць кожны дзень за жыццём кожнае асобнае расыліны і цэлых пакаленняў іх, рабіць уздзеяньне на гэтае жыццё шляхам зъмены умоў і складае аграмадную пераважнасць жывога зельніку перад сухім.

Аднэю з самых істотных задачаў жывога зельніку ставіцца адбітак складу мясцове флёры. Ужо пры закладзінах, у 1919 г., яму быў даданы азначаны краязнаўцы ухіл—намечана было перанесьці ў сад усе мясцовыя дзікарастучыя гатункі і адменнасці, якія толькі паддаюцца культуры. Калі цяперака задача гэта ня упоўнене ажыццёўлена, дык усё-ж можна сказаць, што ў гэтым напрамку зроблена шмат: сабрана ўсё харктэрнае для мясцове флёры і шмат такога, існаваныне чаго на Віцебшчыне было вядома.

Вышэйгараным вызначаюцца крыніцы дастаўкі ў зельнік расылінаў і яго склад. Большая частка расылін са-

брана ў бліжэйшых ваколіцах г. Віцебску, у межах прыблізна да 15 вёрст ва ўсё бакі ад гарадзкое мяжы.

Мясцовасць гэта, дзякуючы чатыром рэкам (Дзвіна, Віцьба, Лучоса, Лужасьнянка), балот, лясоў, равоў і чыгункаў, аказалася даволі багатаю ў ботанічным сэнсе й даставіла багаты й цікавы матар'ял. Найбольш цікава Падбярэзье—мясцовасць у 4 в. на поўнач ад Віцебску, па р. Дзвіне. Тут яшчэ трапляюцца такія глухія куткі, дзе сустрэкаюцца Луёнік (*Lunaria rediviva* L.), Венэрын чаравічак (*Gypridium Galceolus* L.), мешаніна белага й жоўтага курасльпу (*Apolone pectorosa* x *ranunculoides*) і інш. Трэба адзначыць затым шэраг стракаталісцёвых формаў, знайдзеных, як у Падбярэзьї, так і ў др. іншых, а уласна:

Pulmonaria officinalis L. fol. var.—Шчамяліца лекавая стракаталісцёвая.

Potentilla Anserina L. fol. var.—Лапчатка гусіная

Pimpinella Saxifraga L. fol. var.—Бядрынец каменяломнікавы.

Achillea Millefolium L. fol. var.—Крываўнік звычайны.

Stellaria graminea L. fol. var.—Зоркаўка травяністая.

Impatiens biglandulifera L. fol. var.—Бальзамін жалёзчаты.

Myosotis sparsiflora Mik. fol. var.—Незабудка рэдкакветная.

Chenopodium album L. fol. var.—Лебядя белая.

Centaurea Jacea L. fol. var.—Валошка лугавая.

Taraxacum officinale Wigg. fol. var.—Дэмумхавец звычайны.

Cochlearia Armoracia L. fol. var.—Хрэн звычайны.

Ballota nigra L. fol. var.—Белокурданьнік.

Lamium purpureum L. fol. var.—Яснотка чарвоная.

Leonurus Cardiaca L. fol. var.—Сардечнік звычайны.

Stachis silvatica L. fol. var.—Чысьцік лесавы.

Thymus chamaedrys Fr. fol. var.—Чабар дубраўны.

Gallium Molugo L. fol. var.—Маруна звычайная.

Urtica dioica L. fol. var.—Крапіва звычайная.

Veronica chamaedrys L. fol var.—Вароніка гаевая.

Rubus idaeus L. fol. var.—Маліна

Galeobdolon luteum Huds. fol. var.—Доброполь жоўты.

Стракаталісцёвые формы трапляюцца большаю часткаю адзіночнымі экзэмплярамі¹⁾. Толькі трох з пералічаных стракаталісцёвых формаў—*Gallium Mollugo* L., *Taraxacum officinale* Wigg. і *Potentilla Anserina* L. былі знайдзены ў вялікай колькасці. Распаўсюжаныне *Gallium Mollugo* fol. var. прасочана на адлегласці больш 20 вёрст уздоўж чыгункі між Княжыцай і Забалоцінкай. Як менш жыцьцяздольныя, чым нармальная расыліны, стракаталісцёвые формы, адданыя самім сабе, большаю часткаю хутка выміраюць і нават пры пільным даглядзе растуць дрэнна. Некаторыя з іх, аднак, аказаўся надта сталымі, хутка плодзяцца і па свайму хараству, могуць мець значэнне ў дэкарацыйным садоўніцтве. Гэтакім зьяўляюца *Thymus Chamaedrys*, *Potentilla Anserina* і нек. інш.

Своеасаблівы матар'ял (больш 60 відаў) доставілі Ботанічному саду чыгуначныя шляхі. Гэта свайго роду асобная чыгуначная флора, галоўным чынам—паўднёвая прышэльцы: *Gypsophila paniculata* L. (вапнаўка мяцловая), *Silene otites* Sm. (ляскатуха вушкавая), *Silene Fabaria* (L.) Sibth et Sm.

Achillea Gerberi M. B. (крываўнік жоўты).

¹⁾). Апроч пералічаных, на градках жывога зельніку ёсьць яшчэ каля дзесятку стракаталісцёвых формаў, перанесеных з Бэльшалетчanskага Бот. саду й таксама належачых мясцовай флоры.

Artemisia austriaca iască (Быльнік аўстрыйскі).

Centaurea diffusa Lam. (Валошка галініста).

Centaurea maculosa Lam. Валошка крапчатая.

Mulgedium Sibiricum (L.) Less. Малакан сібірскі.

Senecio viscosus L. (Старасьцень клейкі).

Senecio vernalis W et K. (Старасьцень вясновы).

Conringia orientalis Dum. (Конрынгія ўсходняя).

Draba repens L. (Крупка паўзучая). *Diplotaxis muralis* less.

Lepidium Draba L. (Клапоўнік крупчаты).

Lepidium campestre R. Br. (Клапоўнік палявы).

Plantago arenaria W. K. (Трыпутнік пясковы).

Plantago maritima L. (Трыпутнік марскі).

У звязку з тым, што мясцовая фле́ра сумесна з занесенаю, яя можа здаволіць усім заданыям жывога зельніку, у яго ўключаюча расыліны іншых мясцовасцяў. Да 200 відаў і адменнасцяў, галоўным чынам, маючых практичнае значэнне (лекавыя, тэхнічныя, дэкорацыйныя), альбо цікавыя у біёлётчынных адносінах (напрык., расыліны—компасы *Silphium laciniatum*, *Achillea filipendulina* і інш.) былі перанесены з Бэльшалетчanskага Ботанічнага саду, заснованага В. В. Адамавым (у 13 вярстах ад Віцебску).

На ўзор гэтакая ж колькасць была сабрана ўлёткі 1924 г. на Каўказе (у ваколіцах Піцігорску, на горах Бештау, Жалезная, Машук).

Зельнік лекавых расылін. Дзякуючы сваёймножнасці, жывы зельнік аказаўся карысным для вучэбных установ з любым ухілам, дзе толькі выкладаецца ботаніка. Для Вэтэрынарнага Інстытуту, пад ведамам якога знаходзіцца сад цяперака, асабліва важны лекавыя расыліны. Зъбраныню

Іх надавалася ўесь час асоблівае значынне нават па чиста эканамічных меркаваньнях. Беларусь агулам і Віцебшчына прыватна можа пастаўляць на рынак вялізарную колькасць лекавае сырэвіны; гэта адно з нашых натуральных багацьцяў, амаль не скрыстаных галоўным чынам з прычыны адсутнасці апавяшчэння аб гэтым народу.

Праўда, беларускі селянін ведае немала лекавых траў, здаўна лечыца імі, як умее, лечыць і хатнюю жывёлу, але далей гэтага справа ня йдзе. Адно пасобныя вясковыя шаптуны давываюць, якую колечы карысцьць з лекавых траў; звычайны селянін не даходзіць да думкі скрыстаць іх для павялічэння свайго бюджету і ня можа гэтага зрабіць праста па няведанью таго, што, дзе й як трэба збирать і дзе знайсьці збыт. У гэтым стасунку, запэуна, вядзенца прапаганды і пашырэнне неабходных ведаў, але аднымі лекцыямі і распаюсюджваньнем літаратуры абысьціся нельга бо па апісанью, хоць-бы і з прыкладам малюнку, дакладна азначэнне траў для несыпцыялістага недаступна—трэба паказаць іх у натуры. Даuno ўжо стала відавочна, такім чынам, неабходнасць паказаць лекавыя травы шляхам гадаваньня іх на асобных надзелах. Дзякуючы таму, што школа зъяўляецца найперш за ўсё прыладаю пашырэння ўсякага роду ведаў, існаваньне асобнага надзелу лекавых траў адразу-ж было прызнана неабходным і ужо ў 1919 годзе ён быў заснаваны. Надзел гэты цяперака зъмяшчае 120 відаў лекавых раслін У яго ўлучаюцца расыліны, няпрыхільныя да нашае флёры, але маючыя больш-меныш самавітае лекавае прыстасаваньне. (*Adonis ver-*

nalis L., Althaea officinalis L., Althaea rosea cav., Ruta dravcoleus L., Rhus toxicodendron, Atropa Belladonna L., Gigitalis purpurea L. Mentha piperita L., Menhra crispa L., salvia officinalis L., Hyssopus officinalis L. і іншыя).

У цеснай сувязі з лекавымі стаяць тэхнічныя травы. (*Chrysanthemum raseum. Aham, Rubiatiuetorum L., Cartaneus tiectorius L., Artemisia Dracunculus, L. і іншыя*) і яны таксама увядзены ў лекавы зельнік. Бязумоўна заслугоўваюць, затым, вывучэння шматлічныя травы, што не атрымалі ўжываньня ў фармакопіі, але шырока ўжываюцца ў народнай мэдыцыне.

Калі мы дададзім да гэтага, што лекавая каштоунасць усіх траў нам невядома і што на лекавым надзеле, разам з лекавымі травамі, павінны быць зъмешчаны для ўхілення ад памылак, іх ня лекавыя блізьнюкі (напрык. маркоўнік падобны на амежнік, рамонак не пахучы падобне на лекавы і інш, дык выявіцца, што для жадаючага заніцца сур'ёзным вывучэннем лекавых траў, неабходна ведаць мясцовую флору агулам, г. зн. і тут выяўляюща значэнне жывога зельніку ўзятага цалкам.

Сабраны ў Ботанічным садзе матар'ял не ляжыць памёршым капітalam, але шырока скрыстоўваецца вучнямі і аматарамі прыроды, якія бываюць у садзе для заняткаў у вялікай колькасці, асобліва вясной.

З 26 сакавіка на 10 чэрвеня г.г. было: а) 158 экспкурсый з колькасцю ўдзельнікаў 4789 чал. б) асобных добраахвотных супрацоўнікаў для заняткаў 523 чал. Усяго 5312 чал.

Экспкурсіі асобных асоб для агляду саду не рэгістраваліся.

Бальшалетчанскі Ботанічны сад.

У 15 вярстох ад Віцебску, у мясцовасьці Бальшыя Летцы, ёсьць ботанічны сад каштоўны па зробленых у ім досьледах акліматызацыі дрэу і шматгадовых расылінаў, за якім Батанічны сад СССР лічыць вялікае науковае значэнне. Бальшалетчанскі ботанічны сад у сучасны момант мае наступныя каштоўнасці:

1. Цікавая, як з боку натуральнага гістарычнага, так і з боку гістарычнага (старадаунія курганы) малаяўнічая мясцовасьць. Ледавіковая морэна, нахіл троха паднятых прыступкаў, разнастайнасць глебы і масавая разнастайная расылінасць, якая характэрна нашай флёры. Запушчаны парк, які складаецца галоўным чынам з натуральных зарасьнікаў усіх галоўных гатункаў нашеа краіны; гэта зьяўляецца відавочным паказынкам рознае барацьбы за існаванье й узаемаадносіны расылінных формацыяў.

2. Багаты збор рэдкіх драўляных гатункаў з розных мясцовасцяў паўночнага паўкульля. Упоўнене акліматызаваны прадстаўнікі азыяцкай расылінасці, а гэтак сама й заходня-эўрапейская у гатунку асобных прымернікаў, якія трываюць наш клімат (да 400 гатункаў).

3. Надта вялікі збор шматгадовых травяных расылінаў з розных мясцовасцяў Эўропы, Амэрыкі й Азіі.

4. Невялічная земляная цяплица хоць першапачатковага ладу, але захоўвае ў сабе каля 300 гатункаў эк-

зотычных расылін, цікавых, як у науковым, так і вучэбна-паказальным стасунку; сярод іх маюцца дужа вялікія рэдкасці.

5. Бальшалетчанскі ботанічны сад мае некалькі новых расылінных гатункаў, адменнасцяй, якія яшчэ не аписаны ні ў вучэбнай ні спэцыяльнай літаратуры. Усе вышэй адзначаныя расыліны сумесна з іншымі культурамі, маючымі практичнае значэнне, існуючымі ў садзе, як лекавымі, тэхнічнымі, алейнымі, ягаднымі, вошчнымі, прысмачнымі, пахучымі й сельска-гаспадарчымі расылінамі складаюць у агульным ліку, сумесна з належнымі да мясцовай расылінасці саду, жывы зельнік, у якім налічваецца звыш 2000 відаў.

6. Ёсьць даволі вялікі зельнік, які патрабуе апрацоўкі і монтыроўкі.

7. Вялікі збор насенін, пэўна, больш за 1000 відаў.

8. Невялічкі ботанічны музэй, які налічвае некалькі сот экспонатаў, што патрабуюць шафоў, вітрынаў, паліцаў і інш.

Толькі пры гэтых умовах ёсьць магчымасць вясъцы науковую працу й даць паважны ўклад у науку, працу ючы у напрамку дасьледваньня мясцовай флёры і выконваючы спэцыяльныя заданыні.

У концы 1924 г. Бальшалетчанскі ботанічны сад перададзены ў веданье Беларускага Дзяржаўнага Вэтэрынарнага Інстытуту.

Віцебскі Вэтэрынарна-Зоолёгічны Музэй.

Віцебскі Вэтэрынарна - Зоолёгічны Музэй пачаў утварацца з студзеня 1918 г. Вэт.-Зоолёгічны Музэй, утвораны ў кругабег крайняга гаспадарчага руйнаваньня, пры поўнай адсутнасці асобных асыгнаваньняў на яго будову, зьяўляецца поўнасцю праектам энэргіі пролетарскае творчасці.

Організатарам і загадчыкам яго быў загадчык Губэрнскага Вэтэрынарнага аддзелу, вэтэрынарны ўрач Е. Ф. Алонаў, цяпер рэктар Беларускага Дзяржаўнага Вэтэрынарнага Інстытуту.

Музэй складаецца з наступных аддзелаў.

1. Інфэкцыйных хварабаў.
2. Незараразлівых хваробы.
3. Глісныя хваробы.
4. Бактэрыолёгія.
5. Акушорства.
6. Уродзвства ў жывёлаў і чалавека.
7. Рацыянальнае каваньне.
8. Боенская справа.
9. Анатомія.
10. Жывёлаводзства.
11. Зоолёгія.
12. Ботаніка.
13. Орніtolёгія.

Усяго ў Музэі па каталогу ў сучасны момант ёсьць звыш 1500 экспонатаў. Сярод экспонатаў Музэю ёсьць каштоўныя й рэдкія муляжы па разрэзлівых хваробах, дагляду за жывёламі, зоолёгіі і інш.

Пры Музэю маюцца наступныя ўстановы:

1. Сталая выстаўка па барацьбе з тубэркулёзам жывёлаў і чалавека.
2. Майстэрня па вырабу музэйных экспонатаў, муляжаў, дыяграм і інш.
3. Вэтэрынарная сельска - гаспадарчая бібліятэка, якая мае звыш 1200 назваў.
4. Аудыторыя.

Адведваемасць Музэю па рэгістрацыйных вестках за 1924 год:

адзіночных адведнікаў 13.615 чалавек, організаваных экспкурсіяў 110 з 3975 удзельнікамі. Усяго наведала Музэй у 1924 г.—17.320 чалавек.

Гэткія ў кароткіх рысах весткі аб Вэтзоолёгічным Музэі.

У вэтэрынарна-асьветным стасунку Вэтзоолёгічны Музэй займае асонае месца. Аб значэнні яго аўтарытэнта съведчаць водзівы прадстаўнікаў цэнтральных і мясцовых устаноў, так,— Старшыня Савету Народных Камісараў БССР т. Адамовіч, наведаўшы ў 1924 годзе Вэтмузэй, піша: «Беларусь старана сялян і мэта наша вясці сельскую гаспадарку пад ухілам жывёлаводзства, так што ваша выстаўка мае вялізарнае значэнне і павінна служыць вялікую службу сялянству ў справе падняцця на вышэйшую ступню с.-г. культурнасці ў ёй».

Член надзвычайнай ваенна-санітарнай камісіі пры Рэвалюцыйнай Рэспублікі, член РКП, д-р Брускін у 1921 г. піша: «Пакідае надта добрае ўражанье прадуманасцю і ўсебаковасцю. Дзеля санітарна-асьветнай чыннасці дае надта каштоўны ман-

тар'ял і можа ўпоўне паслужыць узорам і прыкладам для других гародоў Рэспублікі, а для аддзелаў аховы здароўя—асабліва».

Член калегіі Цэвэтупра Наркамзему, член РКП тав. Гінзбург піша: «Вялікая справа-організацыя музею, многа працы і энэргіі пакладзена ініцыяタрам, шмат зроблена на карысць вэтэрынарнае асьветы нашых працоўных гушчаў».

Член УЦВК Кірылаў у 1922 г. піша: «Губвэтадзел затраціў энэргію на ўтварэнніне каштоўнай і надта карыснай для шырокіх масаў выстаўкі. Таму, хто яе наладзіў жадаю ад душы яшчэ больш прынесці карысці чалавецтву і жывёліннаму міру».

Старшыня Віцебскага Губвыканкуму тав. Крылоў піша: «Дом Вэтэрынае Асьветы дзеля нашай земля-робчай губэрні мае вялізарнае значэнне і павінен служыць прадметам асобных клопатаў з боку ўсіх ворганаў, што працуюць над паляпшэннем сельскае гаспадаркі і падніццем культуры вёскі. Пажадаю Дому доўга жыць і разъвівацца з тым, каб ён стаў установаю, знаёмаю кожнаму сельскаму гаспадару».

Начвэтуправы Зах. фронту т. Пальнер піша: «З найялікшым здавальненнем абглядзеў Музэй і вынес глыбокае ўражаннне. Адзначаю існаваныне гэткае ўстановы, як надзвы-

чайна съветлае зъявы ў сучасным жыцці».

У 1921 г. з пастаноўкаю вэтэрынарнае справы ў губэрні азнаёміліся прыбыўшыя ў Віцебскую губэрні члены Калегіі Цэвётупра Наркамзему. Вынікам іх знаёмства з Вэтэрынарна-Зоолёгічным Музэем было ахаваўчае пасъведчанье, выданае Наркамземам.

У гэтым пасъведчанні запэўняеца «што Вэтзоолёгічны Музэй з выстаўкаю па барацьбе з тубэркулёзам, што існуюце пры Доме Вэтсанітарнае Асьветы ў гор. Віцебску (вул. Леніна 39) зъяўляеца, як адзіналічны па ліку і харектару экспонатаў у Савецкай Рэспубліцы установаю, маючу значэнне не толькі губэрнскае, але й дзяржаўнае і што знаходзячыся ў Музэі працяраты, муляжы, модэлі, коллекцыі, малюнкі і інш. прадстаўляюць для Рэспублікі незамянімую каштоўнасць».

На Ўсесаюзнай С.-Г. Выстаўцы ў 1923 г. Музэю быў выдан ганаровы дыплём II ступені, як установе, якою «выяўлена буйная організацыйная заслуга ў справе вэтэрынарнае асьветы за перыяд савецкага будаўніцтва». Музэй зъмяшчаеца на галоўнай вуліцы гор. Віцебску ў муніцыпалізаваным для яго двухпаверховым доме. У музэю 18 пакояў; дзеяць пакояў зъмешчаны ў відзе амфіліяды.

Бачэйкаўскі сад і палац.

(Бешанкавіцкірайён Віцебскае акругі)

Бачэйкаўскі сад ляжыць у б. маёнтку Бачэйкава Віцебскае акругі. Ён таксама — утварэнъне, падобнае да Бешанкавіцкага але выяўляе асаблівую цікавасць у мастацка-гістарычным стасунку й мас на сабе адбітак больш аддалёных, атуленых поэзій мінулых вякоў, эпохі папярэдняй вялікай французскай рэволюцыі і зьяўляеца свайго роду рэдкім помнікам старой культуры чалавецтва.

Бачэйкава — адна з каштоўнасцяў толькі Беларусі, але можна сказаць і СССР, хоць выключна ў мастацка-гістарычным стасунку і выяўляе сабою помнік садовага будаўніцтва першаступнёвай вартасці. Аб яго значэнні тутака няма магчымасці падрабязна гаварыць; яно ў поўнай меры вядома спэцыялістам, з тae прычыны, што шмат разоў у сур'ёзных працах па прыгожаму садабудаўніцтву, а таксама па гісторыі нашага краю, аб гэтым садзе гаварылася. Апрача таго, аб гістарычных успамінах, звязаных з гэтым маёнткам, існуюць асобныя творы, якія складаюць у сучасны мамант бібліографічную рэдкасць. Шікава, што значэнне Бачэйкаўскага саду вядома нават месным жыхаром і некаторыя з іх не без наіўнага гонара гавораць, што гэта «трэцьці сад у сьвеце». Гэта памылка заснована на том, можа часамі нават і на ў поўнай меры верагодным зданыні, што Бачэйкаўскі сад зьяўляеца трэцьцім садам, разьбітым у Расіі па тыпу Ленотра,

вядомага мастака-садабудаўнічага са-
мага сьветлага часу эпохі французскіх
карапёў.

Згодна некаторым даным вядомы французскі садабудаўнічы Ле-Блён, што уклаў плян Петаргофскага саду ў класычным французскім стылю, а таксама Пятроўскага парку каля Масквы, праездам спыніўся ў Бачэйкаве і для ўласніка гэтага маёнтку, Цэханавецкага, разьбіў новы парк у Ленотраўскім жанру. Гэта было яшчэ ў сувязі з тым, што ўласнік Бачэйкава меў адносіны да польскага пасольства і быў ледзь ня тэй самай асобай, якой, як вядома з слоў А. Рэгеля (аўтар «Истории художественного садоводства в России») Пётра I, памятаючы грандыёзнную абстаноўку Ленотраўскіх твораў, якія ён бачыў у Парыжы, нібы гаварыў у 1720 г. наконт запрашэння чужаземных садабудаўнічых: «Калі пражыву яшчэ тры гады, буду мець сад лепшы, чымся ў французскага караля». Натуральна, што польскі магнат скарысаў выпадак і пабудаваў ў сваім маёнтку сад у самым модным тады стылю пры дапамозе самага вядомага ў той час мастака — садабудаўнічага.

Сад спушчаеца трymа тэррасамы да ракі Улы і падобна Вэрсальскаму замыкаеца ўздоўж каналам, што упадае ў раку. Наагул, некаторое падабенства ў агульным разъмяшчэнні асноўных элемэнтаў, групаў, галоўных дарог і тэррасаў Вэрсальскага

парку, хоць і ў значна зъмешаных разъмерах, кідаецца ў вочы, маючы на ўвазе галоўным чынам ня самы ляндшафт, ня дэталі й архітэктурныя формы, а толькі агульныя характеристики.

Тыльны плян удалым разъмяшчэнем малаяуніча затуляеца, што надае разнастайнасць віду на высокі бераг ракі з разъмешчанымі на ём будынкамі мястэчка, на палову захаванага ад вачэй чалавека высокім купчастымі дрэвамі.

Найдалейшая тэрраса, падзеленая падоўжнымі каналам, убраная паасобнымі дрэвамі, зъяўляеца самаю ніжэйшую. Бліжэй да чалавека, калі глядзець з балькону дома, пабудованага ў 1769 г., разъмяшчаеца другая тэрраса, адлучаная ад першай прыгожымі газонавамі пакатамі — характеристычная асаблівасць Ленотра, які, як вядома, ухіляўся ўсходау. З абодвух бакоў заходзіцца затуленыя алеямі фруктовыя сады, а бліжэй пад дом, направа, узвышаеца фасад вялікай будыніны-цяпліцы, што была выканана ў прыгожых рысах і гарманічных пропорцыях.

Пасярэдзіне другой тэррасы заходзіцца правільны простакутнік, які паглыбляеца ўступамі, што ўтвараюць розныя геомэтрычныя фігуры сваймі перасякаючыміся роўніцамі. Тутака — месца для раскошнага дыванавага кветнага партэру і калісці быў фантан. Усё гэта акрайкоўваеца з бакоў двумя падоўжнымі шэрагамі вялікіх стрыжаных ёлак, якія сваймі фігурамі ўтвараюць штосьць на кшталт штучных вежаў з шалашападобнымі вярхамі й широкімі цокаліямі — п'едэсталамі. Па абодвух бакох разъмешчаны буйныя масівы вялікіх ліпаў, зусім злучаных сваймі вяршынамі, з пераблытым паміж сабою гальём, так што ў агульным яны ўтвараюць вялізарныя чатырохкантовыя фігуры з раўналежнымі бакамі простакутнай формы. Пасярод аднай з іх разъме-

шчаны складаны «лябірінт», які ў поўнай меры добра захаваўся да нашага часу і вельмі цікавы, дзякуючы тым малюнкам, якія ўтвараюцца перасячэннем утвараючых яго вузкіх дарожак. Тутака заўсёды пануе цемната і праменьні сонца ледзь-ледзь прабіваюцца праз густалісцёвія дрэвы. Унутры другога масіву знаходзіцца таксама складаная комбінацыя дарожак, утвараючая монограму ініцыялаў уласнікаў і гэральдичныя фігуры іх гэрба, папраудзе сказаць, цяпер, дзякуючы некаторым зъменам, ня вельмі прыметныя.

Апрача таго, упоперак тэррасы, у далёкай яе частцы, разъмешчаны таксама групы стрыжаных дрэваў у відзе правільных геомэтрычных фігураў, а па краёх парку йдуць пышныя алеі высокіх, таксама стрыжаных да верху лігаў з плоскаю пазёмнаю паверхняю на версе; усярэдзіне-ж на кшталт склепянёвых галіярэяў, малаяунічных аркаў, орыгінальных брамаў і д. п.

Бліжэйшая да дому невялікая тэрраса аддзяляеца ад наступнай, толькі што апісанай, пакатымі адлогамі, пакрытымі травою і зрэзанымі пад правільнымі вугламі. Яна паступова пераходзіць цікава скамбінаванымі ўступамі да самае асновы дома.

Апошні за сваё доўгасць існаваньне шмат разоў перабудоўваўся і толькі пасля нядаўняга рамонту добра захаваўся. Ён вельмі прыгожы і хоць зъяўляеца будоваю модэрнізаванага цяпер стылю рококо, усімі сваімі орнамэнтамі і мастацкаю трактоўкаю дэталяў з надворнага боку ўпаўнен падыходзіць да французскага характеру саду, як пабудаваны з вялікім густам. Усярэдзіне пакоі маюць сучасныя характеристыкі, якія відаць, былі абсталёваны скарэй за ўсё ў ангельскім гусьце.

Варочаючыся да цяпліцаў і да таго, што ў іх зъмешчаеца, необходна заўважыць, што садоўнік здолеў захаваць вялікую частку расылінаў, якія ў ёй

знаходзіліся. Цэлае аддзяленыне ці правільней асобная цяпліца дэкорацыйнага кветкаводзтва занята вельмі дарагім цяпер зборам разнастайных бэгоніяў цікавых сартоў, у значай калькасці пераважна клубянёвых. Тутака-ж захоўваецца шмат пэляргоніяў, што зьяўляюцца прыгожым матарыялам для розных квятнікоў і разнастайных дэкорацыяў. Ёсьць вінаград, пэрскі й абрыкосы; калісці-то былі ананасы, а цяперака захавалася больш 300 дарослых гаршачных кустоў, цэлыя парнікі напоўнены карніялеснымі чарапковымі рожамі з зусім правільнымі назвамі, парнікі з дынямі і вельмі дарагімі ў нашу пару для дывановага кветкаводзтва расылінамі.

З паветраных расылін, якія асабліва зварачваюць на сябе ўвагу, неабходна напомніць дарослыя кусты праудзівай *Syringa persica* (садоунікам зроблены таксама і маладыя яе атожылкі), *Hydrangea paniculata* і цэлае мноства розных адменнасцяў ёлак і некаторыя іншыя хвойныя пароды, пераважна сізых адценняў паўночна-амерыканскага, а таксама і заходня-эўропейскага паходжэння. Больш падрабязны пералік таго, што тутака ёсьць зьяўляецца лішнім, бо гэта завяло-б нас надта далёка, але неабходна ўспомніць, што значэныне Бачэйкаўскага садоуніцтва вельмі вялікае ў сучасную пару, як крыніцы, адкуль наагул можна карыстацца матарыялам для пабудовы разбураных цяперака цяплічных гаспадараў.

Матарыял па кветкаводзтву і цікавыя цяплічныя расыліны, як кажуць, захаваліся яшчэ ў камуне «Іванск» (Чашніцкага раёну), на якія таксама карысна звярнуць увагу; тамака, паміж іншым, растуць пладаносныя нават тутавыя дрэвы (шаўкавішнікі).

Меставае садоуніцтва й грамадзянскія сады, маючы такое вялікае значэныне ў цяперашні час, асабліва дэкорацыйная частка іх, якую вельмі цяжка цяпер падтрымаць або завесці, мо-

гуць у нас адрадзіцца выключна карыстаючыся ўсім тым, што удалося Бачэйкаўскуму садоуніку, ня толькі захаваць ад зынішчэння, але яшчэ й разьвесці ў вялікай колькасці маладых экзэмпляраў. Гэты-ж садоунік з даўніга часу мае досьлед у «тапіярным мастацтве» (так завецца ўменыне надаць ножнікам розныя штучныя формы дрэвам), зьяўляеца рэдкім у наш час чалавекам, каторы мог бы й на будучы час падтрымаць, калі падтрымаць яго самаго, усе тутэйшыя мастацкія сады і пабудаваць сабе, таккажучы, цэлу ю школу вучняў у галіне свайго майстэрства.

Шырокі газон перад домам, малаяўніча дэкорыраваны з боку ўезду, зварачвае на сябе ўвагу прыгожым бардзюрам нізка стрыжаных ёлак, пабудаваным усяго 40 гадоў таму назад, дэзвюма вялікімі сізымі паўночна-амерыканскімі «калючымі» ёлкамі — *Picea pungens glauca Kosteri*, якую завуць часам *Parreana glauca*, кэдрам і вялізарнымі кустамі праудзівага чырвонацветнага махровага баярышніку. Усё гэта, растучы блізка каля дарогі, абломліваецца рабочымі савецкай гаспадаркі, жыхарамі мястэчка і інш. людзьмі і ня можа цяперака так строга ахоўвацца, як расыліны, што растуць блізка цяпліцы й кватэры садоуніка.

Варта зауважыць, што адна з ёлак — вежаў папсовалася ў часе прабывання тутака вайсковых аддзелаў ад пушчанай ракеты (тры чвэрці шалаша-падобнай вяршыны згарэла); калі ўзяцца за выпрауленыне, дык умелаю стрыжкаю і распрауленынем гальля астатній часткі на новым каркасе можна яшчэ спадзявацца ў працягу некалькіх гадоў зноў надаць ёй ранейшы выгляд. Неабходнасць захаванняння такога роду культурных устаноў, як Бешанкавіцкі і Бачэйкаўскі сады відаць яшчэ і з таго, што трэцьцяя суседняя гаспадарка Фатынь сваім існаваньнем і зьяўленнем абавязана таму культурна-ас্বетнаму

значэнню і ўплыву, якое здаўна мела Бачэйкава на наўкољнае насяленье. Фатынь утворана адным з шматліка- вых вучняў садоўніка, у большай ці меньшай колькасці якіх амаль кожны год выпускаў Бачэйкаўскі сад, хоць там ніколі ня было садовае школы.

Гэтыя вучні па бліжэйшых ваколіцах, а часта і шмат далей разносілі атрыманае тут насенне наўку, што прыносиць і цяперака ў некаторых выпад- ках упаўне карысныя плады, як мы і бачылі з нарысу аб Фатынскім садзе.

Бібліотэка іезуіцкай колегіі.

У Віцебску захавалася бібліотэка был. іезуіцкай колегіі. У 1820 г., пасля выдалення з Полацку іезуітаў, частка іх бібліотэкі была перададзена Полацкай духоўнай сэмінарыі, а частка Віцебскай гімназіі. У сучасны мо-

мент частка гэтае бібліотэкі знаходзіцца пры Беларускім Педагогічным Тэхнікуме, частка ў «Доме Кнігі». У Белпэдтэхнікуме кнігі яшчэ ня прыведзены да парадку.

Мэтэоралёгічная станцыя.

У Карапёве, Высачанскаага раёну працуе мэтэоралёгічная станцыя 2 раз- раду. Яна наладжана яшчэ у палове мінулага веку Бялынецкім-Бірулем— дзеяльным супрацоўнікам Статыстычнага Камітэту, штогодна дастаўляў- шым свае мэтэоралёгічныя назіранні, што друкаваліся ў так званых «Об- зорах Вітебской губ.». У 1911 г. Біруля-Бялынецкі падараваў галоўнай фізычнай обсэрваторыі сваю станцыю

з усімі будынкамі і прыладамі і 1000 кв. саж. зямлі ў садзе. Нядаўна частка архіву й бібліотэкі ўкрадзены, некаторыя прылады папсанаваны, а іншыя зусім зынклі. Біруля-Бялынецкі памёр у 1917 г. Патрэбна засноваць нагляд над станцыяй Цэнтральных Установаў.

Апрача Карапёва мэтэоралёгічныя станцыі ёсьць у Фатыні й Лужасьні.

Віцебская філія Ўсебеларускага аб'яднаньня поэтаў і пісьменьнікаў „Маладняк“.

Пашырэнье працы ў павялічэньне складу Ўсебеларускага аб'яднаньня поэтаў і пісьменьнікаў „Маладняк“ стала рэчавістасцю.

Тыя заданьні й мэты, якія яно сабе паставіна ўсё больш і больш узбуджаюць і прыцягваюць беларускую моладзь і беларускіх культурнікаў, якія прасякнуліся марксыцкім съветапаглядам і якія хочуць, як гаворыцца ў дэкларацыі „Маладняка“, ідэі матар'ялізму, марксызму і ленінізму ажыцьцёвіць у беларускай мастацкай творчасці і імкнунца да зьдзейснення гэтага шляхам колектывнай працы.

„Маладняк“ захапіў і Віцебшчыну. У сьнежні мес. мінул. г. невялікая спачатку ініцыятыўная група залажыла філію ў г. Віцебску. Пад кірауніцтвам Ц. Б. „Маладняка“ пачалася праца, якая паступова пачала павялічвацца і ўцягваць новыя маладнякоўскія сілы.

У сучасны момант філія налічвае 30 сяброў, з якіх 11 зацверджаны Ц. Б. „Маладняка“. Складаецца філія з слухачоў Белпэдтэхнікуму, Мастацкага Тэхнікуму і іншых культурнікаў г. Віцебску; ёсьць сябры філіі і з вёскі. Працай філіі кіруе абранае бюро з 3 чалавек, у лік якіх уваходзіць і кіраунік. Вядзеца студыйная і грамадзкая праца.

Зразумела, што спачатку трэба было зьвярнуць увагу на працу над самімі сабой і такім чынам весьці студыйныя заняткі. Такім шляхам і йшла праца. Адзін раз у два тыдні зьбіраліся і заслушоўвалі даклады, разыглядаючыя творчасць, як наагул „Маладняка“, гэтак і паасобных выдатных маладнякоўцаў, а таксама займаліся чыткай і крытыкай уласных твораў.

Маючы на мэце пашырэнье ведаў сярод грамадзянства аб сутнасці й заданьнях „Маладняка“, а таксама лічучы, што пролетарская творчасць не павінна адрывалася ад жывых про-

летарскіх масаў і што яна павінна крытыкавацца гэтымі ма-
самі, філія зьвярнула ўвагу і на гэты, грамадзкі бок працы, а
дзеля гэтага была наладжана экспкурсія за 10 вёрст у Лужасънян-
скую сел.-гасп. школу, дзе быў зроблен даклад аб найноўшай
беларускай літаратуре і чыталіся ўласныя творы. Філія съвятка-
вала ўрачыста дваццаёхгадовы юбілей літаратурнае праца



Віцебскі „Маладняк“.

Янкі Купалы, для чаго быў наладжаны вечар, на якім пры-
сутнічаў сам юбіляр. У хуткім часе адбудзеца ў рабочым
клюбе вечар твораў Цішкі Гартнага. Вядзецца падрыхтоўка да
вечару, пабудаванага выключна з сваіх уласных твораў.

Наагул трэба сказаць, што ў працы філіі заложан моцны
фундамант, напрамак узяты правільны і можна чакаць добрых
і карысных вынікаў.

Куткі жывой прыроды ў Віцебску і яго ваколіцах.

Малаяўніча ўзгорыстая, перасечаная Дзьвіною і Віцьбаю мясцовасць, дзе раскінуўся Віцебск, але мала малаяўнічы сам горад. Уесь, як на далоні відаць Віцебск, калі пад'яджаеш да яго на чыгунцы з боку Смаленску. Заграмаджаная плытамі Дзьвіна, кучы шэрых дранічных дахаў, далей—цэглы з залеза з рэзка бляеючо плямаю Успенскага сабору пасярод і пароўнальнай адсутнасцю зелені, што дае колер. У горадзе ёсьць, запэўна, скалечаныя стрыжкаю дрэўцы на вуліцах, ёсьць і сады, але іх ня многа.

У сонечны летні дзень не бароняць ад жары й духаты шчуплія бульварыкі па Ленінскай, Пушкінскай, Даўгарукаўскай вуліцах. Толькі Савецкі бульвар каля Дзьвіны з прылягающим быўшым губэрнатарскім садам, сад Елагі ў Юр'явай горкі ды кляновая пасады на Сянной плошчы, даюць досьць цені і прахалоды. Не адлічаюцца гэтая сады й разнастайнасцю дрэўных насаджэнняў. Вярба, таполь, ліпа, бяроза, клён, вяз, ясень, каштан, дзіве-тры Вяймутавыя хвоі, адна-дзіве мадрыны, бэз, глог, жоўтая акацыя, сіпірэя, слабіцельная крушына, гардавіна—вось, здаецца, і усё. Больш значныя сады належаць установам і зачынены для большасці публікі. Гэтакія—сад Саўпартшколы, нядаўна папаваны парубкаю стагодніх кляноў, з досьць прыемнаю аранжарэю; сад быўшага Епархіальнага вучылішча з тутавымі дрэвамі, Ботанічны сад (быўш. Сляпяя па Варапаеўскай вулі-

цы). Ботанічная насаджэнія пасыльняга маняць да сябе многалікавыя экспурсы вучняў, тым больш, што ў межах гораду і блізьлежачых ваколіцах няма колькі—небудзь падхадзячага месца.

Заросшыя быльнікамі, закіданыя дровамі берагі Дзьвіны, маюць значэнне толькі для мінералёгічных і географічных экспурсый; берагі Віцьбы вельмі стромкія, мясцамі закіданы съмярдзючымі кучамі съмецця; равы—Дунай і Гапеяў (ён жа Духаўскі) таксама стромкія, сырья й хоць у красавіку—травені там можна спаткаць чуць ня ўсіх прадстаўнікоў вясновае флёры, але далей, летам, усё вытоптваеца людзьмі і жывёлаю.

Ня многа дае ботаніку-экспурсанту Віцебск, але многа дадуць прыгожыя і багатыя яго ўзгорыстыя ваколіцы, якія ў некаторых мясцох адлічаюцца выдатным хараством. Бязладзьдзевая драпежніцкая парубка лясоу уканец скалечыла іншыя куткі і блізьлежачаяя ляскі да гораду зьніклі дасканальна, але лясістых месця яшчэ многа. З драўляных пародаў можна спаткаць, галоўным чынам, ёлку, хвою, асіну, вольху, бярозу, арэшнік, крушыну; сустракаеца дуб, клён, вяз, ясень, каліна, брызыліна, жымалосьць, ялавец, чарэмха, воўчае лыка.

Прысутнасць чатырох рэкаў (Дзьвіна, Віцьба, Лучоса, Лужасьнянка) вазёр, болот, равоў, узгоркаў, пяскоў абумоўлівае разначыннасць травяністай расылінасці.

Дасыць цікава стаячая асобна флёра чыгунак з азначеным съцепным схілам. Гэта, галоўным чынам, расылінасьць—сухалюбы ўсякага сорту: пальны, чартапалохі, асоты, валашка, старасыцені, крываўнік, дзівана, шалфей, малачай, ляскатуха, чабор, люцэрны, цэлы шэраг зонтавых, бабовых, крыжыковых, агуручковых (сіняк, румянка, астрыца), травяных расылін (съцепная цімафееўка, каstry) і г. Моцна трymae ўся гэта расылінасьць свае пазыцы—чыгуначную дарогу, спушчаецца па схілах насыпаў, але ніколі ня выходзіць за межы чыгунікі на ваколічныя лугі й палі,—там ужо ўсё занята й няма месца прышлецу. Для аматара тут заўсёды знайдзеца што—небудзь новае, патрэбна толькі прайсьці па палатну вёрст дзесяць, асабліва старанна аглядаючы старыя закінутыя шляхі, кучы, дзе скідаецца съмяцьце і разъезды (напрыклад, Чэліна на Ленінградзкай чычунцы).

Ну, а хто хоча бачыць сваё, роднае, таму, запэуна, трэба йсьці, перш-на-перш усяго з Віцебску на поунач, па Велікалуцкаму шляху. Пройдзеце вёску Разуваеўку, мінуце сумныя рэшткі ня так даuno высечанага лесу і акурат, прайшоўши дзіве вярсты, прыйдзеце ў Альгова. З'верните налева, прайдзеце яшчэ вярству—і вы ў Подберазьі, бязумоўна, у самай прыгажэйшай з ваколіц Віцебску.

Досыць значнае велічыні лугавыя палянкі, абкруженныя гаем, лясістымі берагі Дзьвіны з цяністымі равамі, адчыняюць вялікую разнастайнасьць матар'ялу. Асаблівым харастром адличаюцца гэтыя месцы вясною. Целья квадратныя вёрсты ўверх і ўніз паддэльне, да Уланавічай (веска ў двух вярстах ад Віцебску) залітыя цалкам стракатым насыцілам з блакітнае пералескі і стракатым яскрава-залацістага селязенечніка, мясцамі—кволія бэзавыя кветкі воўчага лыку. З кож-

ным днём ўсё яскравей становіща гэты дыван: зъяўляеца ў вялікім ліку белы й жоўты курасьлеп, гусіная цыбуля, шчамяліца, чубатка звычайная, браткі, капытнік, лотаць, чысьцяк, люцікі, (касубскі і залацісты), кісьліца, блюшчык, ключыкі, зъяўрэц, дабраполь, лясная зоркаўка, мудранка, варанец, сядзымічнік, купена (лекарская і многакветкавая), майнік, лантуш, дзерачка, трапечнік, тайнік, зязулька, чароўнік. У некаторых мясцох, паміж кустамі арэшніку пралазяць з зямлі сакаўныя съяблы таемніка. З чароўным араматам распушчаецца лунік, вядомы толькі ў адным з равоў; пашукайце добра і знайдзеце вэнэрын камашык, царыцу нашых архыдэяў. Сорамна прытулілася яна ў цянку і моху і нудна чакае няміннуючага лёсу, калі сусед хутаранін, узяўшы ў руکі сякеру, аголіць яе прытулак да астатнія лазінкі, а жывёла даканае яго справу.

У саўхозе Подберазьзе нядаўна адчынена даследчая сельска-гаспадарчая станцыя. Досьледы проф. Афанасысева аб глебах і геолёгічных умовах гэтага саўхозу, надрукаваныя у дадатку да справаўдзачы гэтай станцыі за 1924—25 г., могуць быць добрым кіраўнічым матар'ялом для тых, хто захацеў-бы скарыстаць Подберазьзе для геолёгічных эксперыменты.

Калі хочаце зрабіць добрую пагулінку—не варочайцеся назад па старой дарозе. Прыйемны берагі Дзьвіны. Прайдзеце ўніз па рацэ, але калі задумаеца па ёй дайсьці да Віцебску—ня скора прыйдзеце, бо рака тут робіць вялікую дугу ды ѹ дарога берагамі марудная. Лепш павярните ад Слабодкі (вёска на правым беразе) налева, ідзеце пррама праз палянку і лес, узойдзеце на горку. Перад вами ўнізу вёска Уланавічы; далей, далёка на поўдзень да самага Віцебску, яскрава бялеючага на небасхіле, досыць вялікая ўзгорыстая раўніна.

Праз вёску можна прайсьці ў Мазурына—пяшчаную, заросшую хвойяй, мясцовасьць на беразе Дзьвіны—лягер мясцовых вайсковых частак і калісці каханае дачнае месца віцябліян. Але здабыча ня будзе тут багатая і лепш абайдзеце Уланавічы зывела й съмела ідзеце праз узгоркі і тарфянікі прама на Віцебск к чырвонаму будынку жыдоўскіх могілах. Па дарозе непраменна знайдзеце ўсю балотную флёрну—падвей, расіцу, андрэмэду, касандру, багун, ернік, чарніцу, брусьніцу, буякі, журавіну (балотную й дробнаплодную) дуброўку, шэухцерью, усялякія мхі, на пяскох—сухалюбы: расходнік, кашачу лапку, лішайнікі і інш.

Зайдзеце сюды яшчэ раз, прайдзеце гэтыя месцы летам, праканайціся, як мяняеца расылінны насыціл, як мяняе свой воблік мясцовасьць.


Акрамя вялікага гербарыя за лета можна сабраць у гэтых мясцох добрую колекцыю кузурак. Тут знайдзеце самых вялікіх і прыгожых наших матылёнкаў (махаона, траурніцу, пералініцу, лентачніка таполевага, адмірала, шматкветніцу, розных перламутравак і інш.), усялякіх стракоз, конікаў, кабылак, жукоў і г. д.

У Слабодцы можна ўзяць човен і пераехаць на правы бераг Дзьвіны. Прыменныя й там месцы—шмат пяску, хвойу, баравікоў. Як раз насупраць сялібы Подберазьяз, у паўвярсыце ад берагу, досьць прыменны хутарок Клімавічы з дэндролёгічнымі пасадкамі, узняўшымі цікавасьць у Менску і Маскве¹⁾; верстох у трох уніз па цячэнню, на Лужасыніцы—Лужасынінская сельска-гаспадарчая школа, далей сяло Лужасна, на захад—Гарадзецкая шаса й чыгунка на Ленинград.

¹⁾ На гэтак даўно аб ім рабіў даклад у біолёгічным гуртку вучоны лесавод Барткевіч.

Мала ведаюць жыхары гораду гэтых месцы. Больш любяць тое, што бліжэй—хвойнік на Юр'явай горцы і Маркаўшчыну (у паўднёва-заходніяй частцы Віцебску). Але вельмі шмат там людзей, усё патоптана, спажыта жывёлаю. Вельмі маляўніча падчас скорацякучая Лучоса—левы прыток Дзьвіны, на поўдзень ад гораду. Некаторыя месцы (напрыклад Лукішкі, Шпілі) славяцца сваім харастром. Прыгожы Лятохінскі і Трубачскі бары з курганамі 12-га году ды наагул расьлінасць тут ня кепская, але для біолёга цікавей Віньба. То звужваючыся да велічыні ручча, то шырокая разыліваючыся ў плаціны і робячы балоты, уеца яна паміж стромкімі берагамі і ўпадае ў Дзьвіну ў самым цэнтры гораду каля маста. Трэба агледзіць яе ўсю да вялікага і досьць прыгожага Тулаўскага возера (вярстох у чатырох ад Віцебску). Як у гэтым, так і ў другіх вазёрах і балотах па леваму і асабліва праваму берагам ракі, а таксама ў многаліковых ямах цэгляных заводаў уздоўж Сураскага гасцініцу, ад гораду да м. Журжава (у двух вярстох ад гораду) і ў самой рэчцы знайдзем ўсю вадзянную флёрну: балотнік (вясновы і асеньні), шышняк (каласісты й мутаўчаты), плывунец звычайны і сярэдні, вадаперыць балотную, белакрыльнік, бабок трылісны, усялякага сорту люцікі (цвердалісны — *Ran. circinnatus*), атраўны, язычковы, прышынец, вероніку ключавую й інш., амежнік, цікуту, парэзьнік, шальнік, стрэліцу, банцушнік, чарот (балотны, вазёрны, лясны), манік, дзікі рыж, жабнік, раскі, ірыс жоўты, сітнікі, трынасенік, уречнік (бліскучы, курчавы, маленькі, скрозьлісны), плюшчай, пухоўку шырокалістую і інш. Бяссумненна, гэта самая лепшая ў ваколіцах Віцебску месцы і для водных зоолёгічных экспурсіяў.

VI.



Зарэгістраваны Віцебскім Акруговым Слаўняючым Камітэтам пад № 2.
Красавіка 22 дні 1925 г.

Сэкратар А. В. К. Бутар.
Дзелавод *Асегу́віч*.

Статут Віцебскага Акруговага Таварыства Краязнаўства.

I. Агульныя палажэнні.

1. Віцебскае Акруговае Таварыства Краязнаўства мае мэтаю ўсебаковае вывучэнне й дасьледаванье Віцебскае акругі ў экономічным, натуральна-гісторычным, культурна-гісторычным і інш. стасунках, а таксама навуковую распрацоўку належачых да гэтай галіны пытанняў, распаўсюджванье адпаведных вестак і абуджэнне засікаўленасці да заданняў Таварыства ў грамадзянстве.

2. Для ажыццяўлення паказаных у ар. 1 мэтаў Таварыства: а) заслушвае й агаварвае даклады па сваёй спэцыяльнасьці; б) робіць грамадзянскія чытаныні, дыстуты, выкананччыя сходы і д. п.

Увага: Курсы вучэбнага харектару адчыняюцца з папярэдняга дазволу адпаведных органаў Камісарыяту Народнае Асветы. в) організуе лябораторыі, обсэрваторыі, паказальнія станцыі, наглядальныя пункты, музэі, пастаянная і пэрыядычная выстаўкі і г. д.; г) організуе нагляданыні, збор колекцыяў і матар"ялаў, паездкі ў экспкурсіі; д) утварае бібліотэчкі па сваёй спецыяльнасьці; е) прыгаварвае прэміі за прадстаўленую ў Таварыства працу; ж) друкуе свае працы; з) організувае зьезды па сваёй спэцыяльнасьці; і) адчыняе філіяльныя аддзяленні ў іншых пунктах.

Увага: Пайменаваны ў § 2 паўнамоцтвы Таварыства выконвае на аснове і ў межах існуючых закону.

3. Таварыства мае пячатку з сваёю назваю.

II. Склад Таварыства.

4. Таварыства складаецца з сяброў: сапраўдных, ганаровых і супрацаўнікоў (корэспандэнтаў і выпярэднікаў).

5. Сапраўднымі сябрамі Таварыства могуць быць усе асобы, што працуць у данай галіне. Першымі сапраўднымі сябрамі з'яўлююцца заснаваўцы Таварыства; нанова ўваходзячыя ў Таварыства абраюцца на агульных сходах Таварыства.

6. Ганаровымі сябрамі Таварыства могуць быць асобы, што набылі вядомасць сваімі працамі ў данай галіне, або маюць асаблівую заслугу перед Таварыствам. Ганаровыя сябры абраюцца на агульных сходах і карыстаюцца ўсімі правамі сапраўдных сяброў.

7. Сябрамі — супрацаўнікамі (корэспандэнтамі, выпярэднікамі) могуць быць асобы, пажадаўшыя аказваць Таварыству дапамогу ў яго працах. Сябры — супрацаўнікі залічваюцца Праўленнем Таварыства згодна іх аб гэтым пісьмовым заявам. На сходах Таварыства яны карыстаюцца правам дарадчага голасу і ня могуць быць абранны ў склад адказных асоб.

8. Велічыня сяброўскіх складак для сапраўдных сяброў і тэрміны іх уплаты ўстанаўляюцца агульным сходам. Апошняму даеца права звольняць ад уплаты сяброўскіх складак сяброў,

ня маючых магчымасьці ўнесці гэтакіх ці сяброу, што зъяўляюцца актыўнымі працаунікамі ў Таварыстве.

Уваіа: Сябры Таварыства, якія не заплацілі вызначанае сяброўскае складкі на працягу трох месіцаў, выключаюцца з складу Таварыства, але прымаюцца нанова пасля ўзносу складак бяз новага абрання.

9. Сыпскі сяброу Таварыства штогодна прадстаўляюцца ў орган Н.К.У.С., які зарэгістраваў Таварыства ў 2-х экзэмплярах.

10. Выход з ліку сяброу Таварыства можа мець месца або па асобнай заяве выходчага, або па пастанове $\frac{2}{3}$ усяго ліку сяброу складу Таварыства па сыпсках, пры чым выключэнне ў апошнім выпадку можа мець месца адно пры гатоўцы ўчынку, ганьбуючага Таварыства і крымінальна караемага дзеяння з боку выключае-
май асобы.

III. Сродкі Таварыства.

11. Сродкі Таварыства складаюцца з а) субсыдый ўрадовых і грамадзянскіх установ; б) сяброўскіх складак у суме пяці капеек у месяц і афвяр; с) даходаў ад прадажы выданняў, збору за ўваход на лекцыі, выстаўкі, сходы і іншых паступленняў.

IV. Сходы Таварыства.

12. Сходы Таварыства склікаюцца Праўленнем (Радаю Таварыства), абавязкова з папярэдняга апавяшчэння Д.О.У. за тры дні да тэрміну сходу і падзяляюцца на чарговыя і распарадковыя.

13. Сходы Таварыства ззываюцца павесткамі й абвесткамі і лічацца адбыўшыміся — чарговыя пры ўсякім ліку сабраўшыхся сяброў, распарадковыя — пры гатоўцы азначанага кворуму, устаноўленага Праўленнем, аб чым абавяшаецца ў абвестках.

14. Чарговыя сходы, што ззываюцца для заслухавання й агаварвання на-

вуковых дакладаў і пытаньняў, зъяўленых з бягучаю працу Таварыства, зъяўляюцца адчыненымі.

15. Распарадковыя агульныя сходы, ззываюцца на менш аднаго разу ў год, а таксама па пастанове Рэвізійнай Камісіі, або по заяве на меньш 10 сапраўдных сяброў Таварыства, пры чым Праўленне ў такіх выпадках павінна склікаць сход у тыднёвы тэрмін.

16. Усе справы вырашаюцца адчыненым галасаваннем звычайно большасцю прысутных сапраўдных і ганаровых сяброў Таварыства, апроч пытаньняў аб выключэнні сяброў Таварыства і яго зачыненні, для канчатковага вырашэння якіх патрабуецца большасць, на меньш $\frac{2}{3}$ галасоў прысутнічых сяброў. Перадача права голасу не дазваляецца. У выпадку роўнасці галасоў пытанье лічыцца адхіленым.

17. Агульныя распарадковыя сходы:

- а) Абіраюць старшыню Таварыства і яго намесніка, сяброу Праўлення (Рады) і іншых адказных асоб Таварыства, ганаровых і сапраўдных сяброў і сяброў Рэвізійнай Камісіі.
- б) Зацьвярджаюць інструкцыю для Рэвізійнай Камісіі, адказных асоб і органаў Таварыства.
- в) Разглядаюць і зацьвярджаюць пропозыцыі, што ўносяцца цераз Праўленне Таварыства.
- г) Організуюць філіяльныя аддзяленні, сэкцыі і асобныя камісіі.

Уваіа: Конструкцыя Аддзялення Таварыства аналагічна конструкцыі Таварыства. Адчыненніне пазаместавых аддзяленняў належыць дазволу ў устаноўленым для Таварыства парадку;

- д) Выключаюць сяброў Таварыства;
- е) Вызначаюць велічыню сяброўскіх складак;

- ж) Разглядаюць і зацьвярджаюць заключэнныі Рэвізыйнай Камісіі, справаздачы Праўленъня (савету) аб дзейнасьці Таварыства, замеры ў яго далейшай працы і каштарыс;
 - з) Абгаварваюць замеры аб адступаньнях ад агульнага статуту Таварыства або яго дапауненънях.
- Увага:* Прыняцьце Таварыствам адступаньня ў ад агульнага статуту або аб яго дапауненънях паступаюць на зацьверджанье ў устаноўленым парадку;
- i) Абгаварваюць пытаныні або зачыненъні Таварыства.

V. Праўленъне Таварыства.

18. Праўленъне (савет) Таварыства зьяўляецца яго выканаўчым органам і складаецца з старшыні Таварыства, яго намеснікаў, скарбніка і сяброў Праўленъня, абраемых агульным сходам на 1 год і ў ліку, устаноўленым агульным сходам. Перавыбары сяброў Рады могуць адбывацца й да сканчэння тэрміну іх паўнамоцтва.

19. Аб складзе абрачнага Праўленъня і аб усіх адбываючыхся ў ім зъменах паведамляецца адпаведнаму органу Н. К. У. С.

20. Праўленъне наглядае за выкананьнем пастаноў агульных сходаў,

правіловым цячэннем дзейнасьці Таварыства і кіруе адміністрацыйнай, гравшовай і гаспадарчай часткай, нясучы адказнасць за напрамак і рэзультаты дзейнасьці Таварыства.

21. Праўленъне Таварыства складае справаздачу аб штогодній дзейнасьці Таварыства і публікуе гэтакі да ўсебагульнага ведама; у выпадку не апублікаванья Таварыствам справаздачы або яго гадовай дзейнасьці ў 3-х месачны тэрмін (па сканчэнні яго), Таварыства лічыцца скончышчым сваё існаванье.

VI. Ліквідацыя Таварыства.

22. Таварыства можа зачыніцца, як па загаду органаў улады, таксама і па пастанове агульнага сходу Таварыства.

23. У выпадку ліквідацыі Таварыства па пастанове агульнага сходу, Праўленъне (савет) прадстаўляе абытых мотывіраваны даклад у Інбелкульт і кіруеца яго радамі.

24. Уся маємасць, належачая зачыненаму Таварыству паступае ў распараджэнне Народнага Камісарыяту Асьветы.

Устаноўцы Таварыства:

1. Касцяровіч, Мікалай Іванавіч.
2. Касцяровіч, Надзея.
3. Котаў, А.
4. Сянькевіч А. і інш.

Жыцьцё Таварыства.

Організацыя Таварыства.

Вывучэнныне й дасьледаванье Віцебшчыны началося яшчэ ў пачатку другой паловы 19 стагоддзя, а паасобныя выпадковыя краязнаўчыя працы па Віцебшчыне можна напаткаць яшчэ ў 1820 г.г. Дзякуючы таму, што Беларусь наагул, а Віцебшчына прыватна, былі колёніяй царскай імпэрыі, усё, што магло быць карысна краю, што магло палепшиць яго дабрабыт, павысіць культурны ровень—нішчылася ў самым пачатку. Зразумела, што вывучэнныне й дасьледаванье краю не магло выліца ў прыгожую сыштэму організацыі краязнаўчага руху, а паасобныя «дасьледчыкі» часта працаўвалі на шкоду краю, даводзячы сваёй працай, што Віцебшчына спрадвеку «истинно-рускій край» і служачы базай для мясцовых і цэнтральных чарнасотнікаў. Праўда, больш сумленная група краязнаўцаў сабрала масу каштоўнага фактычнага матар'ялу, якім мы будзем карыстацца шмат дзесяткаў год.

У пачатку 20 веку ў Віцебску організвалася архіўная камісія, але яна таксама не магла стаць сапраўды краязнаўчай організацыяй з об'ектыўнымі, навуковымі мэтамі дасьледаванья краю.

Сваю краязнаўчую і навуковую няздолгасць камісія выявіла паслья Каstryчнікавай рэволюцыі, калі яна сама сябе распушціла. Праўда, гэтаму дапамагалі й спрыялі об'ектыўныя ўмовы працы камісіі.

Перад шчырымі краеведамі і членамі быў камісіі усё-ж стаяла пытаньне аб організацыі краязнаўчае працы; не працаўцаць яны не маглі. Да іх далучаліся і стаялі на чале новыя асобы, што хацелі карысьці Віцебшчыне. І ў канцы 1923 г. началася праца па організацыі Віцебскага Бюро Краязнаўства. Быў пададзены статут на зацверджанье, выпрацаваны пляны й г. д.

Але дзякуючы об'ектыўным умовам, некаторым асаблівасцям складу організацыі, організацыйнай працы і інш., статут не зацверджаўся і не вялася сталая праца. Урэшце, цяперака не адшукаць нават якіх колечы спраў Бюро.

І толькі паслья того, як з далучэннем Віцебшчыны да Беларусі да краязнаўчай справы прычыніліся партыйныя, атрымалася поўная мажлівасць развицьця краязнаўства і ў жніўні 1924 г. быў падпісаны статут «Віцебскага Акруговага Таварыства Краязнаўства», якое цяпер і працуе.

Таварыства мае мэтаю ўсебаковае вывучэныне й дасьледаванье Віцебскай акругі ў культурна-гістарычным, прыродазнаўчым і эканомічным стасунках, а таксама дапамогу новай беларускай школе краязнаўчым матар'ялам.

Статут Таварыства падпісала 12 асоб, з якіх было 7 сяброў КП(б)Б і 5 беспартыйных, сярод якіх былі імёны, даўно вядомыя ў краязнаўчым руху; мужчын—10, жанчын—2; узрост заснаваўца—ад 24 да 51 году;

краязнаучы стаж—ад 0 да 9,5 год; асьветны цэнз—ад хатний да вышэйшай асьветы.

Зараз-жа склад Таварыства стаў папаўняцца новымі сябрамі. Асобы старэй 18 год прымаліся, як сапраўдныя сябры Таварыства, а маладзея—як супрацаўнікі. На першым агульным сходзе было прынята 24 новыя сябры, на другім 13 і т. д.

Праўле́нне.

Спачатку ўсю працу вёу кіраунік Таварыства т. Касьпяровіч, а на трэцім агульным сходзе Таварыства было абрана Праўле́нне у складзе: М. І.

калькі дзён А. Сянькевіч, намеснікам—М. Касьпяровіч, а пасля ад'езду Сянькевіча старшынёй быў зацверджаны М. Касьпяровіч, намеснікам І. Багдановіч, сакратаром Варпаховіч і казначэем М. Багародзкі. У апошні час для пасілення Праўле́ння былі кооптаваны памянёны І. Багдановіч і В. Сянькевіч. Усіх сходаў Праўле́ння было 3. На іх пытаньняў было разгледжана 19. Пытаньні большаю часткаю датыкаліся бягучай працы Таварыства і большасць пастановаў па іх ажыцьцёлена.

Ужо адбыўся адзін сход новага Праўле́ння.



Першае Праўле́нне Таварыства.

Касьпяровіча, А. А. Сянькевіча, М. Багародзкага, Алонава, Брадоўскага, Сма́жэўскага й Чарнабродава з кандыдатамі да іх: Я. Варпаховічам, Г. Багдановічам і Дракінам. Частка сяброў Праўле́ння не працавала, а частка хутка пасля абраўніцтва пакінула Віцебск. Старшынёй Праўле́ння быў не-

Агульныя сходы.

У першы кругабег свае працы (весенне—красавік) Таварыства працавала на агульных сходах, не падзяляючыся на сэкцыі. За адзначаны час адбылося 8 агульных сходаў, г. зн. па аднаму сходу ў месяц у сярэднім.

Агулам на ўсіх прысутнічала больш 1000 чал., з якіх каля 70% сяброў Таварыства. На сходах былі заслушаны разабраны даклады:

1. Жыцьцё й дзейнасць А. П. Сапунова—Д. Васілеўскага;

2. Гісторыя м. Віцебску—М. Багародзкага;

3. Асноўныя моманты беларускага нацыянальна-рэволюцыйнага руху—М. І. Касьпіяровіча;

4. Помнікі даўных Віцебскіх рамяшніцкіх організацый—Г. Красынянскага;

5. Архівы й архіўная праца на Віцебшчыне—Брэжга;

6. Архітэктура Віцебшчыны 17—18 стагоддзя—Красавіцкага;

7. Віцебская архітэктура ў гісторычнай пэрспэктыве—М. І. Касьпіяровіча;

8. Усебеларуская і ўсесаюзная Краязнаўчыя конфэрэнцыі—М. І. Касьпіяровіча;

9. Геолёгічнае вывучэнне Віцебшчыны—Брадоўскага;

10. Беларускае мастацтва—Гаўрыса;

11. Філёгічныя асаблівасці беларускіх фаміліяў па матар'ялах Віцебшчыны—Тараноўскага;

12. Выдавецкая праца Таварыства—М. І. Касьпіяровіча;

13. Падзел Таварыства на сэкцыі—Багародзкага;

14. Энтомолёгічнае бюро й сэкцыя съветазнаўства і інш.

Усяго было разгледжана 28 пытанняў, з іх 11 навуковых.

Калі Таварыства ўмацавалася й вырасла, яно пачало падзяляцца на сэкцыі і організацій такія з тых сяброў Таварыства, якія перад уваходам у Таварыства складалі іншыя організації з дасыледчымі мэтамі.

Сэкцыі.

Зараз Таварыства складаецца з сэкцыяў: мастацкай, съветазнаўчай, прыродазнаўчай і культурна-гістарычнай. Праца Таварыства вядзеца ў гэтых сэкцыях. Найбольш актыўна

сябе выявілі съветазнаўчая й культурна-гістарычная сэкцыі. Адбываліся сходы і іншых.

Энтомолёгічнае бюро.

Энтомолёгічнае бюро ў Віцебску адчынілася ў 1916 годзе вядомым вучоным Плюшчыкам-Плюшчэўскім. У 1920 годзе бюро перайшло ў веданье Губаддз. Проф. Асьветы і ў тым жа годзе было перададзена Губ. Зем. Аддзелу, які зачыніў быро і адчыніў ОЗРА, а потым зачыніў і яго. Энтомолёгічнае бюро прыпынілася. Але з організацій Таварыства пры ём організавалася Энтомолёгічнае бюро з Плюшчыкам-Плюшчэўскім на чале, якое працуе і цяпер.

Бюро мае мэтаю вывучэнне касюлек, асабліва шкодных і способаў барацьбы з імі, а таксама наагул вывучэнне фауны Віцебшчыны. Бюро дае дарэмна ўсякія спраўкі і месціцца па Савецкай 5/11.

Аддзяленні.

Зараз-жа пасля організацыі Таварыства Краязнаўства ў верасьні 1924 г. праўленне разаслала па ўсіх райённых аддзелах народнае асьветы паведамленне аб організацыі, статут, інструкцыі і наагул усё патрэбнае для ўтварэння краязнаўчае організацыі. Пропанавалася організація райённыя аддзяленні Віцебскага Акруговага Таварыства Краязнаўства. Да красавіка 1925 году прыслалі падпісаныя статуты на зацьверджанье толькі Лёзыненскае, Чашніцкае, Сіронінскае і Высачанскае райённыя аддзяленні. Пры аб'ездах акругі сябраў Таварыства на мясцох даваліся патрэбныя тлумачэнні організаторам аддзяленняў. Але треба адзначыць, што ў гэты час сувязь праўлення з аддзяленнямі і наадварот была слабаватая. Гэта можа тлумачыцца разнымі, не залежачымі ні ад месца, ні ад праўлення об'ектыўнымі ўмовамі працы. Апрача таго, на мясцох

вельмі трудна адшукаць адпаведны акты для пачатку краязнаўчай працы.

Бешанкавіцкае аддзяленне.

Бешанкавіцкае райённае аддзяленне Віцебскага Акруговага Таварыства Краязнаўства організавалася ў сакавіку 1925 г. Неабходнасць вядзення працы ў школе сямілетцы і ў сельскіх школах па новых праграмах прымусіла настаунікаў райёну яшчэ раней паклапацца аб ажыўленні справы выкладаньня, шляхам ухілу школьнага працы да набліжэнне яе да мясцовых умоваў. Аднак, далей дакладаў у гуртку па перападрыхтоўцы, настауніцтва ў гушчы сваёй ня зрушылася і паасобная спроба організаваць выкладанье на краязнаўчым матар'яле ня былі прызнаны і засталіся абасобленымі. Прычына ў адсутнасці кіраунічага і абыяднаўчага органу,

Але з прыездам старшыні Таварыства ў Бешанковічы справа зрушылася з месца і пачалася правільная организацыя аддзялення. У першым месяцы лік сяброў дасягнуў 50 і адбыліся 2 пасяджэнні, на якіх аграварвалася пытанье аб пляне працы, дэлегаваныні прадстаўніка на акруговую краязнаўчу конфэрэнцыю. Делегату на з'езд было даручана дасканальна пазнаёміцца ў Віцебску з краязнаўчай справаю, каб потым паставіць яе ў Бешанковічах.

Вучнёўская организацыя сямілеткі на агульным сходзе вучняў ухваліла паслаць аднаго дэлегата на конфэрэнцыю і апошні на сродкі вучняў прыяжджаў у Віцебск.

Такім чынам, цікавасць да працы аддзялення вялікая і на яго поклашаюць вядомыя надзеі. Каб іх ажыцьцёвіць, трэба аддзяленню пры дапамозе праўлення добра папрацаўваць над уласна краязнаўчымі заданнямі і педагогічнымі для поўнага абыяднанья краязнаўчай працы з працай выхаваўчай і асьветнаю.

Высачанскае аддзяленне.

Прыкладны статут Таварыства прышоў да нас даволі даўно — у верасень 1924 г. Хутка пасьля гэтага на чарговым сходзе настаунікаў быў зроблен даклад аб мэтах Таварыства заг. Райана Сямёновым і было абрана Праўленне з 5-ці чалавек і Рэзвізыйная Камісія з 3-х. На гэтым уся справа і спынілася да самага лютага месяца 1925 г. Патрэбна было пакласці шмат працы, каб абудзіць Праўленне. Уесь цяжар працы складаўся з таго, што ў Праўленне ўвайшоў адказны сакратар мясцо-кому Прац. Асьветы, які лічыў (па свайму непаразуменю) краязнаўчую працу найкрай важнай палітычнай справай, кіраванье якой ляжыць на абавязках Заг. Райана, а таму няма чаго й браца за гэта. Усё такі ў лютым месяцы было сабрана Праўленне і зроблен падзел абавязкаў. На наступным сходзе настаунікаў было прапанавана ўступіць сябрамі ў Таварыства, але і тутака сустрэліся з амаль што варожымі адносінамі. Запісалася ў Таварыства толькі 20 чалавек. Быў састаўлен плян працы на 3 месяцы, у якім значнае месца займала пропаганда ідэй Таварыства. Па магчымасці ён выконваўся, але не хапала кіраваньня з Акругі, а таксама адпаведнай літаратуры. Толькі пасьля Акруговай Краязнаўчай Конферэнцыі многае няяснае стала ясным і можна спадзявацца, што пасьля яе краязнаўчая праца на райёнах пашырыцца. Усё-ж такі неабходна жывая сувязь Акруговага Праўлення з мясцамі. Таксама трэба рабіць уплыў цераз профорганізацыі на настауніцтва, што будзе штуршком у нашай працы.

Ліозненскае аддзяленне.

Аддзяленне заснавана 2 лістапада 1924 г. Сябрамі ў аддзяленне ўвайшлі ўсе настаунікі, некаторыя члены КПБ з м. Лёзна, аграном і доктар.

Абранае Праўленыне апрацавала праграму зьбіраньня краязнаўчага матар'ялу і разаслала яго ўсім сябром Таварыства. У праграму ўваходзяць пытаныні па геолёгіі, гісторыі, экономіцы, прыродазнаўству, этнографіі, антрополёгіі і інш. Апрача гэтага даваліся заданыні метэоролёгічных на-
зіраньняў.

Як вынік працы маем узоры тка-
нін райёну, некалькі старасвіецкіх манэт, клык маманту, бытавыя песні, казкі, прыпеўкі і павер'і.

Зроблена абсьледаваньне Буёускага возера, якое знаходзіцца ў райёне, складзена апісаныне яго і плян.

На чарговым настаўніцкім зъезде будзе зроблен падлік працы за апошні час і прадстаўлен матар'ял.

Краязнаўчыя гурткі.

Пачаўшы сваю працу, Таварыства Краязнаўства ведала, што яму трэба прыцягнуць да сябе моладзь. Былі організаваны гурткі пры ўсіх тэхнікумах Віцебску і Вэтэрынарным Інстытуце.

Па сваіх заданынях гурткі пры Вэтэрынарным Інстытуце меу выву-
чаць асаблівасці і ўмовы жывёлавод-
зства краю, спосабы лячэнья жывёлы
мясцовым насяленнем, лекавыя тра-
вы, якія яно ўжывае, забабоны, ска-
зы пра канавалаў і вэтэрынарных дактароў і д. п.

Мастацкі тэхнікум меўся зарысо-
ваць краёвы народны орнамэнт; тка-
ны, вышыўны, набіваны і інш.; архи-
тэктуру, краявід і г. д., а таксама выву-
чаць народныя паняцці аб ма-
стацтве і г. д.

Электра - мэханічны — пэрспэктывы электрафікацыі; коопэратыўны — кооп-
траваныне краю; беларускі педагогічны — фольклер і гісторыю асьветы ў краі,
жыдоўскі педагогічны — жыдоў-
скую культуру краю і быт; музы-
кальны — запіс песні з нотамі і акушэрскі-народную мэдыцыну.

Адбыўся нават адзін сход, на якім было да 10 прадстаўнікоў ад тэхніку-

маў. На ім быў заслушаны даклад Багдановіча: «Краязнаўства і школа» і вырашана некалькі організацыйных пытаньняў.

Пасля гэтага што колечы рабілася ў мастацкім і беларускім пэдагогічным тэхнікумах, а таксама ў гуртку Вэтэрынарнага Інстытуту.

Але ўсё ж праца не дасягнула на-
ват мінімуму тых вынікаў, якіх пат-
рэбна было чакаць. Для пасілення працы гурткоу да іх былі прымаца-
ваны прадстаўнікі праўлення, але пасля гэтага справа не падешыла-
ся. Прычына ляжыць у слабым разу-
менын пэдагогічнымі колектывамі тэх-
нікумаў значэньня краязнаўства на-
агул і у пэдагогічнай працы прыват-
на. Затым і ўся праца адварвана ад
жыцця і такім способам краязнаўчай
справы не наладзім.

Трэба спадзявацца, што новы на-
вуковы год пабудуе свой плян інакш
і дасыць інакшыя вынікі.

Бібліографічная і рэдакцыйная камісія.

Каб з посьпехам весьці краязнаў-
чую працу, трэба яе базіраваць на
працах папярэдніх краеведаў. Трэба
скарыстаць іх дасягненін і імкнунца
да новых мэтаў, а не рабіць ужо раз
зроблене. Словам, трэба бібліографія.
На агульным сходзе Таварыства 21 ка-
стычніка 1924 году была абрана ка-
місія з 5 паважных асоб для ўкла-
дання бібліографіі Віцебшчыны. Потым
Праўленыне дапауніла склад камісіі.

Таксама патрэбна была рэдакцый-
ная камісія для выдання Таварыства.
Яна таксама была абрана ў паважным
ліку паважных асоб. І таксама Праў-
леныне дапаўняла яе новымі людзьмі,
каб пасунуць працу.

Усе гэтыя камісіі ні разу не саб-
раліся.

Праўда, праца, якая на іх ускла-
далася, была выканана другімі асобамі
і пастановы Таварыства былі ажыць-
цёўлены.

Лекцыі.

Для популярызациі ідэяў Таварыства і належнай мэтавай устаноўкі сваіх пытаньням быў організаваны шэраг лекцыяў і дакладаў у Віцебску (Маркаушчына) і на акрузе (Лёзна, Емельянава, Бешанковічы, Чашнікі, Сянно і інш) для работнікаў, сялян, настаўнікаў і інш на методычныя дзяржаўнага і краёвага маштабу і іншыя тэмы, а таксама організаваны вечары і выдавецкая праца Таварыства.

Выдавецкая справа.

Дзеля таго, што ў Віцебшчыне са-праўдане далучэныне да новай беларускай культуры пачалося нядыўна, Таварыства лічыла патрэбным выдаць сэрыю популярных брошур, што правільна асьвятлялі-б агульна-беларускія пытаньні. Да гэтага часу вышлі з друку:

- 1) Л. Аухімень. Экономічны на-
рыс БССР іп 32° 16 ст.—1500 экз.
- 2) А. Іпэль. Беларускае мастацтва.
Пераклад з нямецкае мовы З. Гар-
баўца і М. Касцяровіча (з
прадмоваю перакладчыкаў) іп 32° 26 ст.
4 мал. 1000 экз.
- 3) М. І. Касцяровіч. Беларус-
ская архітэктура. Абрыс з прадмоваю
М. Шчакаціхіна іп. 32° 52 ст. 8
мал. 1000 экз.
- 4) А. В. Багдановіч. Новая беларуская літаратура іп 32° (26 ст.
1500 экз.

- 5) М. І. Касцяровіч. Беларуска-
расійскі слоўнічак іп 32° 56 ст. 2500 экз.

Усяго, значыць, выдана 5 называў на 846875 друкаваных аркушах у ліку 7500 экз.

Першыя чатыры назвы выданы бяз усякай дапамогі, а слоўнічак сумесна з Віцебскім Аддзяленнем Саюзу Прац. Асьветы, якое узяло на сябе 30% вы-
даткаў.

Адначасна з даным зборнікам друкуюцца:

- 1) І. П. Фурман. Крашаніна (ма-
тар'ялы да гісторыі яе ў Віцебшчыне).

Пад рэдакцыяй М. Касцяровіча.
З малюнкамі на асобных лістох.

2) М. Касцяровіч. Беларускі орнамэнт. З малюнкамі на асобных лістох.

У Таварыстве ёсьць шмат і іншых працу. Гэты зборнік зъміяцьцу толькі 45% матар'ялаў, прыгатаваных да яго. Так што Таварыства мае мажлівасць, апрача выдання асобных кніжак, друкаваць наступны том сваіх працу. Але да пачатку новага акадэмічнага году выданьне прыпыняеца.

У нашых выданнях ёсьць шмат не-
дахватаў, абумоуленых цалкам об'ектуўнымі ўмовамі: бракам грошай, ад-
сутнасцю падрыхтаваных наборшчы-
каў, нядбайнасцю друкарні і г. д. Корэктуре, напрыклад, прыходзіцца
рабіць да 8 раз, а памылкі ўсё-
ж ёсьць.

Мы разылічваем цалкам на шыро-
ке грамадзянства.

У Віцебшчыне і ў іншых кантох Беларусі насы кніжкі спаткалі, або вельмі прыхильныя, або вельмі варожыя адносіны. Часамі паказвалася на зусім слушныя памылкі, а часамі—
проста брахня на сонца, або ненавісць за тое, што выдана па бела-
руску.

Уся праца сяброў Таварыства па-
выданью адбываеца дарам, ні капе-
кі грошай хоць на зварот Тава-
рыства ні ад кога не атрымала. У
такіх умовах не разойдзешся.

Толькі з выданьнем данага збор-
ніку справа крышку лягчэйшая.

На цяперашні час першыя тры вы-
даньні разышліся цалкам, чацвертае
амаль што ўсё. Прымеца падпіска на іншыя.

Экскурсыйная справа.

Для азнямленья з Віцебшчынай
тых, хто пачынае краязнаўчую працу,
а таксама для сяброў Таварыства на-
агул ухвалена організацаць шэраг
экскурсый на тэмы: «Зъмена культур
на тэрыторыі Віцебску», «Гістарычная

мінулае ваколіц Віцебску», «Віцебская архітэктура», «Аздобы дагістарычнай жанчыны на тэрыторіі Віцебшчыны» (Ад. Дз. Музэй) «Зброя нападу й абароны ў гістарычнай перспэктыве» (Ад. Дз. Музэю) «Жуки й матылькі Віцебшчыны» Нат.-гіст. Музэй Вэт. Інституту), «Лекрасьліны» (сад б. Х. Гурэвіч) і д. п.

Быць кіраунікамі на экспкурсіях выявілі жаданьне т. т. Касьпяровіч, Багародзкі й інш.

Дзе трэба было Таварыству ўшлі на дапамогу. Так, пашираны пленум Акруговага Камітэту КП(б)Б. пастанавіў пасіліць Таварыства марксыцкімі сіламі й дапамагчы ў выданні працы Таварыства. Пашираны пленум Акруговага Спаўняючага Камітэту прыняў такую-ж пастанову. Сэкцыя навуковых працаўнікоў Саюзу Працаўніцтва ўнесла ў плян свае працы ўдзел у працы Таварыства. Адзін час камісія Таварыства працавала ў Аддзяленні;



Першая гістарычна-мастацкая экспкурсія па Віцебску.

Апрача гэтага намячаецца некалькі экспедыцыяў з дасыльчымі мэтамі па тэрыторіі Віцебшчыны й па за межы яе. Але гэта справа значна цікавейшая й трудна сказаць, у якой ступені гэта ўдасаца зьдзейсніць у бліжэйшай будучыне.

Таварыства і інш устаноўы.

З вярхамі ўсіх установаў у Таварыства ўзаемаадносіны былі дармаватыя.

Дзяржаўнага Музэю па разбору спадчыны А. П. Сапунова. Сябры Таварыства працавалі ў Аддзяленні Цэнтраархіву й г. д. Праўда, ня ўсе яшчэ добра ўцямілі дзяржаўнае значэнне краязнаўства, а савецкія чыноўнічкі (дзе яшчэ захаваліся) асьмеліваюцца займацца бюрократызмам са справамі Таварыства. У будучыне сувязь з наўковымі, гаспадарчымі й інш. установамі трэба замацаваць для належнага посьпеху ў працы.

Удзел у рэспубліканскіх і саюных конфэрэнцыях.

Таварыства прымала удзел у працы першай Усебеларускай краязнаўчай конфэрэнцыі ў лістападзе 1924 году ў ліку трох асоб: М. І. Касьпяровіча, А. А. Сянькевіча й Б. Сямейскага. Дэлегаты Таварыства былі абранны ў прэзыдыум Конфэрэнцыі — Сянькевіч (сябар) і Касьпяровіч (сакратар). Касьпяровіч рабіў даклад аб працы Таварыства.

На 2 Усесаюзную краязнаўчу конфэрэнцыю ў Москве ў сінегані 1924 г. быу дэлегаваны М. І. Касьпяровіч, які зьяўляўся тамака намесьнікам старшыні дэлегатаў ад Беларусі (старшыня — прадстаўнік Ц. Б. К. Б. С. Р. Скандракоў) і рабіў даклад аб Таварыстве ў якасці садакладчыка т. Скандракову, што дакладваў аб Усебеларускім краязнаўчым рухе.

Вечар беларускай песні.

Таварыства з мэтаю пашырэння беларускай культуры і для азнямлення шырокіх колаў грамадзянства Віцебску з беларускай песнай ухвалила наладзіць вечар беларускай песні.

Вечар гэты адбыўся 25 сакавіка у доме працаўнікоў асьветы. Салі дома была паўнотка сябрамі профэс. саюзаў, якія і былі запрошаны на вечар. Яны з вялікай цікавасцю прышлі упяршыню паслухаць беларускую песню. І сапрауды, уся праграма вечару і яе выкананыне ў поўнай меры задаволілі жаданыні прысутнічаўших. Вечар пачаўся дакладом сябра Т-ва т. Варпаховіча аб беларускай народнай песні і яе гарманізацыі. Дакладчык спачатку застанавіўся на паходжэнні песні наагул, як часткі народнай вуснай тварчасці, на этапах яе разывіцця, а знача і разывіцця беларускай песні, а далей адзначыў галоўныя мотывы беларускіх песен і іх прычыны, а таксама пазнаёміў з тым, як раней стаяла справа з збораньнем і гарма-

нізацыяй беларускай песні і як гэта справа знаходзіцца ў сучасны момант.

Паслья дакладу выступілі трох хоры: 1) дома працаўнікоў асьветы пад кірауніцтвам т. Лебедзева; 2) клуба працаўнікоў нарсувязі пад кірауніцтвам т. Галубенка і 3) 5-ай беларускай сямілеткі пад кірауніцтвам т. Сплендара. Выступіць на вечары быў запрошаны Музычны Тэхнікум, як установа, якая, мабыць, займаецца гарманізацыяй і якая можа выканаць тую ці іншую песню з большым мастацтвам і большай тэхнічнай апрацоўкай, але, на вялікі жаль, дарэктар Тэхнікуму адмовіўся ад выступлення на вечары.

Памянянёныя трох хоры выканалі каля 20 беларускіх песен, з якіх некаторыя запісаны ў Віцебшчыне і гарманізаваны мясцовым композытарам Анцавым.

Надта добрае ўражаныне зрабіла выступленыне вучнёўскага хору 5-ай сямілеткі, які карыстаўся найбольшым поспехам.

Наогул вечар прайшоў добра і ў пашырэнні беларускай культуры мае вялікае значэнне.

Вечар А. П. Сапунова.

27 красавіка 1925 г. быў організаваны вечар памяці А. П. Сапунова, вядомага ў Віцебшчыне й па мяжамі яе краяведа. Хоць часамі ідэолёгічнае асвятленыне ў А. П. і няпрыемлема, але тым бясконца багатым фактычным матар'ялам, які сабраў А. П., яшчэ доўга будуць карыстатаца, як паасобныя краязнаўцы, так і краязнаўчыя організацыі. Кароткім уступным словам вечар адчыніў старшыня Таварыства М. Касьпяровіч. Потым профэсар Музычнага Тэхнікуму сыграў жалобны марш, а паслья яго М. Багародзкі сказаў прамову «Аб значэнні працы А. П. Сапунова для Таварыства» (гл. 73 стар.). Калі скончылася офицыйальная частка, выступілі с сыпевамі студэнты Музычнага Тэх-

нікуму і беларускі хор Сплендара. Сьпявалі: «Полацак», «Каціўся вяночак», «Бульбу» і інш. Прысутнічалі сябры Таварыства, сябры 1 краязнаўчай конфэрэнцыі, сваякі А. П. і госьці, усяго каля 300 чал. Вечар адбыўся пры глыбокай зацікаўленасці аудыторыі.

Экспедыцыя га вывучэнню народнага мастацтва.

Таварыствам Краязнаўства пад кіруніцтвам М. Касьпяровіча організана экспедыцыя па збиранню й вывучэнню народнага мастацтва. Яна падзялілася на некалькі групаў і наўкіравалася ў розныя месцы—Бешанковічы, Чашнікі, Сянно (Азгур, Пашкевіч), Ліозна (Пузынкевіч), Вялікі павет (Загароўскі, Мірынгоф) і г. д. для зарысоўкі і зьбірання, а апрацоўка адбудзеца ўвосень.

Экспедыцыя па даследаванню знаходкі маманта.

У апошні час была накірована экспедыцыя ў складзе: Усьпенскага С. М., Касьпяровіча, М. І. Дашкевіча, Шлітара, Супінскага і інш у Бешан-

ковіцкі раён для даследавання знаходкі маманта.

Праца Кастрравіцкага.

У портфэль рэдакцыі паступіў рукапіс сябра Таварыства І. Т. Кастрравіцкага «Геомэтрыя палажэння». Нажаль Таварыства па незалежным прычынам не магло ні ў якім відзе выдаць гэтае каштоўнае працы, аб якой далі найлепшыя водзіцы вучоняя Масквы і Ленінграду. Паміж іншым, вядомы спэцыялісты Я. Усьпенскі піша, што «з прычыны поўнае адсутнасці кніг на расійскай мове па пытанням аналізу палажэння, выданыне яе (працы. Рэд.) зьяўляецца пажаданым, тым больш, што прадмет не патрабуе ніякіх папярэдніх тэхнічных ведаў і можа зацікавіць шырокія колы чытачоў», а навукова-тэхнічная сэкцыя Дзяржаўнага Вучонага Савету Р.С.Ф.С.Р. ухваліла «зъвярнуць увагу... на бяспречна выдатная здольнасці аўтара»... Цаперака праца знаходзіцца на пераглядзе спэцыялістых у Менску. Добра-б было, каб якое багацейшае выдавецтва, чым наша, выдала гэтую працу на беларускай мове ў належным выглядзе ў ліку.

Віцебская Акруговая Съветазнаўчая Нарада.

25 і 26 красавіка 1925 году.

Нарада была адчынена а б гадзіне ўвечары 25 красавіка старшынёю Віцебскага Акруговага Таварыства Краязнаўства т. Касцяровічам, адзначыўшым вялізарнае значэнне нарады, як першае ня толькі ў Віцебшчыне, але й ува ўсёй Беларусі.

Прэзыдым абраны ў складзе: 1) Касцяровіч (Праўленне Таварыства), 2) Усьпенскі (Сэкцыя Съветазнаўства), 3) Брадоускі (Сэкцыя Съветазнаўства), 4) Сямеускі (Сэкцыя Съветазнаўства), і 5) Сухабокава (Сеньненская раённая організацыя).

На прапанове з мейсц аднаголосна абіраецца ганаровы Прэзыдым: 1) Азбукін (Інбелкульт), 2) Атраховіч (Цэнтральнае Бюро Краязнаўства БССР) і 3) Казіцын (Расійскае Таварыства Аматараў Съветазнаўства).

У сакратарыят абраны: 1) Раманович (Сянно), 2) Белен'кі і 3) Пшонік (Сэкцыя Съветазнаўства).

Старшынёй т. Касцяровіч.

Прывітаныні. — Нараду прывіталі:
1) Азбукін ад Інстытуту Беларускае Культуры, 2) Казіцын ад імя Расійскага Таварыства Аматараў Съветазнаўства, 3) Атраховіч ад імя Цэнтральнага Бюро Краязнаўства БССР, 4) Свяцкі — ЦБК РСФСР, 5) Анішчык — Магілёўскага Акруговага Таварыства Краязнаўства і Акруговай партшколы і 6) Пузырэўскі — ад імя школ м. Віцебску.

Пасяля заслушанья прывітанняў было прыступлена да працоўкі прынятага парадку дню.

„Съветазнаўчы рух у Расіі і СССР
за апошнія 15 гадоў».

Даклад В. А. Казіцына.

Слова «съветазнаўства» аб'яднае ў сабе разуменне аб усіх натуральных науках. Першая організацыя, якая назвалася гэтым словам, было Расійскае Таварыства Аматараў Съветазнаўства, узьнікшае ў Пецярбурзе ў 1909 годзе. Да яго існавала многа натуральна-навуковых, прыватна-астрономічных організацыяў, як, напрыклад, Уральскае Астрономічнае Таварыства, Сібірскі Аддзел Географіі, Ніжагародзкі гуртк аматараў фізыкі і астрономіі і шмат іншых. Але яны не маглі стаць съветазнаўчым асяродкам, бо знаходзіліся ў правінцыі і праца іх ня выходзіла з межаў іх краю; іншыя ж таварыствы, як Расійскае Астрономічнае Таварыства, Географічнае Таварыства і інш. былі мала даступны для аматараў і ядналі толькі спэцыялістых — вучоных. Тоє-ж, што Расійскае Таварыства Аматараў Съветазнаўства ўзьнікла ў сталіцы і было адчынена для аматараў, дапамагала яго хуткаму развіццю і замене ў Расійскі Съветазнаўчы Цэнтр. Таварыства заснавалася з 20 чалавек сяброў за снавауцаў і ў першы час ня выводзіла працы з межаў Пецярбургской губ. Першкодаю пашырэння працы была алсутнасьць дазволу ад Міністэрства Ўнутраных Справ. Калі апошні быў атрыманы, Таварыства пачало

штомесячна наладжваць свае сходы і праводзіць працу па аб'яднанью аматараў съветазнаўства. З гэтаю мэтаю было ўстаноўлена асобнае бюро спраў, якое адказвала на ўсе запытанні аматараў, а таксама была закладзена бібліотэка Таварыства, пашыраючаяся з кожным годам. Організаваўся колекцый назіральнікаў, усе сябры якога назіралі азначаныя кавалкі неба. З 1912 году пачала выходзіць часопіс Таварыства, пасля чаго склад Таварыства за адзін год павялічыўся ў два разы. У той жа час узьнікае Аранбургскае Таварыства Съветазнаўства, але ў хуткім часе зьнікае з—за адсутнасці ў ім моладзі, якая не дапушчалася ў лік сяброў Таварыства. Пасля Лютаўскага і Кастрычнікаўскага рэволюцый сталі ўзынікаць аддзяленыя Расійскага Таварыства Аматараў Съветазнаўства на мясцох: Віцебскае, Адэскага, Курскае і інш. У 1921 годзе быў скліканы Ўсерасійскі Зьезд аматараў съветазнаўства, на які зъехаліся прадстаўнікі з усіх мейсц Расіі. Зьезд прайшоў надта жава і пасля яго значна ўзмацнілася праца съветазнаўчых організацый на мясцох. Цяперака Таварыства Аматараў Съветазнаўства зъбірае назіраныні ўсіх съветазнаўчых організацый і публікуе іх. Ува ўсе съветазнаўчыя організацыі ўліваецца моладзь, якая ўносіць жывы струмень у іх працу.

Сэкцыя Съветазнаўства Віцебскага Акруговага Таварыства Краязнаўства.

Даклад Б. Н. Сямеўскага.

Першай съветазнаўчай організацыяй у м. Віцебску быў астрономічны гуртак пры быўшай гімназіі Нэруша, узьнікшы ў 1918 годзе. У скорасці пасля яго ўзынікла аддзяленне Расійскага Таварыства Аматараў Съветазнаўства, што працавала ў пачатку актыўна, але хутка зачынілася. Пасля яго застасця існаваць астрономічны гуртак,



Б. Сямеўскі

што быў раней пры 6-й школе 2-е ст., і зараз стаўся самастойнай організацыяй, але ён паступова замёр. У лютым 1924 году 5 маладых съветазнаўцаў організавалі ў м. Віцебску гуртак маладых аматараў астрономіі, які ў пачатку займаўся толькі вывучэннем астрономіі, а потым узяўся за рознага роду няскладаныя назіраныні. Гэтая назіраныні асабліва развівіліся ўлетку 1924 году над падаючымі зоркамі. 8 жніўня 1924 г. быў скліканы ў м. Віцебску агульны сход съветазнаўцаў, які пастановіў абр'яднаць рэшткі астрономічнага гуртка з гуртком маладых аматараў астрономіі пад агульнаю назваю гуртка аматараў съветазнаўства, якому было прысвоена імя памершага А. А. Чыкіна. З гэтага часу штотыдня наладжваліся сходы, на якіх чыталіся навуковыя даклады, пераважна астрономічныя. Палепшылася таксама якасць і колькасць назіранняў, вынікі якіх ужо друкаваліся ў Ленінградскіх выданьнях Расійскага Таварыства Аматараў Съветазнаўства. Перашкодаў ў працы гуртка быў адсутнасць зацьверджанага статуту і 23 лістапада 1924 году ўсе сябры гуртка пэрсанальна ўвайшлі ў склад роднага Віцебскага Акруговага Таварыства Краязнаўства. З гэтага часу яны організвалі там сэкцыю съветазнаўства, пасля чаго і распачалася, інтэнсyунная праца Віцебскіх съветазнаўцаў. За час з 23 лістапада 1924 году па 25 красавіка 1925 году, г. з. за 5 месяцаў адбылося 19 сходаў сэкцыі, на якіх было заслушана 35 навуковых дакладаў з галіны астрономіі, геофізікі, геолёгіі, радыёаматарства і г. д. Усімі справамі сэкцыі кіруе савет. Ён зъбіраўся за гэты-ж час 24 разы, дзе было разабрана 128 розных пытанняў. Сяброў сэкцыі на сеньняшні дзень 26 чалавек, з якіх 10 сапраудных сяброў Таварыства Краязнаўства і 16 сяброў супрацаўнікоў. З

кніг былых съветазнаўчых організацый, а таксама прысылаемых Расійскім Таварыствам Аматарау Съветазнаўства складалася бібліотэчка (367 кніг). Популярызатарская праца сэкцыі адбілася ў прачытаńні лекцыі у клубе Рабземлесу і на зьездзе паляунічых, а таксама ў прыняцыі экспкурсіяў на назіральны пункт сэкцыі. Апроч таго, прыяжджаўшым з Ленінграду ў распрадажэнне сэкцыі дзеля кірауніцтва працамі па адшуканью мэтэорыта, што бачылі ў Беларусі 5 студзеня 1925 г., акадэмікам Куліком было прачытана 7 популярных лекцыяў. У далейшым жа мае быць наладжванье 2 разы ў тыдзень агульна-даступных назіраньняў неба з адпаведнымі тлумачэннямі. Сэкцыя пачала таксама зъбіранье рознага роду колекцыяў натуральна-гістарычнага характару, вырасліванье цікавых расылінаў і г. д., а таксама накіравала пышком па Беларусі экспедыцыю з двух чалавек дзеля вывучэння жыцця птушак Беларусі. Зімою сэкцыяй была прадпрыята широкая праца па дасьледаванню лёту памянёнага мэтэорыту 5 студзеня 1925 году, але поўная адсутнасць сродкаў не дала магчымасці давесьці да канца гэту працу, хоць сэкцыя патраціла на пачатак яе звыш 350 рублёў. У сучасны момант натуральна-гістарычная сэкцыя Інстытуту Беларускай Культуры асыгнавала 350 рублёў на сканчэнне пачатых працаў. Галоўнай перашкодай у працы сэкцыі служыць адсутнасць належнага памяшканья для працаў сэкцыі і на іральнага пункту.

Съветазнаўства і Краязнаўства.

Даклад М. I Каспіяровіча.

Зусім не выпадкова, што съветазнаўчая і краязнаўчая праца ў нас абыяднаны ў Акруговым Таварыстве Краязнаўства. Гэтага патрабаваў гістарычны ход раззвіцця съветазнаўчых і краязнаўчых організацый і шмат агульнага ў іх заданьнях. Калі раней

асобныя аматары съветазнаўцы Віцебшчыны займаліся сваёю справаю дзеля здавальненія сваіх уласных імкненняў, кахання да так званай чыстай навукі, дык сур'езная краязнаўчая праца, хоць чым-небудзь карысная краіне, контролівалася, нывеліравалася, а часта й зусім забаранялася. Многія глядзелі ў неба з сваімі абстрактнымі мэтамі затым, што на зямлю глядзець было нельга, бо гэта б падрывала русіфікатарскую палітыку царскага ўраду. Толькі пасля таго, як Каstryчнік разబіў ланцугі нават і навукі, атрымалася магчымасць ня толькі весьці навуковую працу з азначанымі конкретнымі практичнымі мэтамі, але й абыяднанца. У Віцебску організујушы першыя съветазнаўчыя організацыі. Разам з тым бязутрымна пачало раззвівацца і краязнаўства, якое вырвалася з пад мінулага ўціку. Увесе час ідзе падрыхтоўчая праца дзеля систэматычнай плянавай дзеяльнасці краязнаўчай організацыі і яе організаваньня. Перад краінцо стаіць няухільнае заданьне падняцца свайго экономічнага дабрабыту і культурнага ўзроўню. Съветазнаўчая праца дапамагае гэтаму сваімі гідролёгічнымі, фэнолёгічнымі, мэтэоролёгічнымі і іншымі назіраньнямі, вывучэннем дзеяльнасці сонца і г. д. Усё гэтае адбываецца ў данай краіне на сусветных зъявах, што учыняюцца, так сказаць, тутака, бо відны адсюль, або назіраюцца тут-жа. Краязнаўства ставіць мэтаю ўсебаковае (а значыць і ў съветазнаўчым стасунку) вывучэнне і дасьледаванье краіны ў экономічным, культурна-гістарычным, натуральна-гістарычным і іншых стасунках, каб даць аснову дзеля зъмяненія яго ў карысным для працоўных напрамку. Значыць, пры адноўлівых мэтах гэтыя разуменіні могуць быць узаемна радавымі і відавымі ў стасунку адно да другога. Апроч таго, краязнаўства мае мэтаю таксама й адшуканье краязнаўчых

матар'ялаў для новай беларускай школы, што мае падрыхтаваць чыннага грамадзяніна. А съветазнаўства ў школе зьяўляецца ў значайнай ступені краязнаўствам, бо у цым лівецца згодна псыхо-фізіолёгічным даным, па прынцыпах блізкага да далёкага ад знаёмага да незнаёмага. Далей — мэтод съветазнаўчай працы часта абавіраецца на ўдзел масавых грамадзкіх сіл у гэткай шляхам анкет і г. д. Краязнаўства — ў Беларусі — гэта шырокі масавы грамадзкі рух сам па сабе і таксама прымушана ня рэдка карыстацца мэтадамі масавага вывучэння зъявау при ўдзеле шырокіх мас. Разам з тым і съветазнаўства і краязнаўства, даючы школе матар'ял, павінны часта ўмела карыстацца працай школы ў азначаным вышэй напрамку. Такім чынам, съветазнаўства і краязнаўства, маючы шмат агульнага ў заданьнях, зъместу і мэтадах працы, зусім правільна аб'ядналіся ў Віцебшчыне у адну організацыю і павінны і у будучым жыць разам, як у організацыйным, гэтак і ў мэтавым, а таксама бягучай працы стасунках.

У спрэчках па першых трох дакладах паказвалася, якую вялізарную працу правяла маладая Віцебская съветазнаўчая організацыя, а таксама пажаданыне памагчы організацыям на мясцох звязацца з мэтэоролігічнымі станцыямі й інш. сваяцкімі установамі ў акрузе і цэнтральнымі, як натуральна-гістарычнай сэкцыяй Інбелкульту і г. д., што падтрымалі ўкладчыкі ў заключным слове.

Пасля спрэчак была прынята рэзоляцыя: «Заслу́хашы даклады т. т. Казіцына, Сямеускага і Каспяровіча, першая Віцебская Акруговая Съветазнаўчая Нарада ўхваліла: 1) адзначыць шырокія дасягненьні Расійскага Таварыства Аматараў Съветазнаўства ў справе аб'яднання і накіравання працаў съветазнаўчых організацыяў; 2) выказаць удзячнасць Расійскаму Таварыству Аматараў Съветазнаўства, а

прыватна сакратару яго Казіцыну за дапамогу і падтрыманье, аказваемое съветазнаўчым організацыям Віцебшчыны і пажадаць далейшае згоды ў працах Расійскага Таварыства Аматараў Съветазнаўства і сэкцыі съветазнаўства Віцебскага Таварыства Краязнаўства; 3) дзейнасць сэкцыі съветазнаўства прызнаць цалкам здавальняючай, адзначыць яе навуковыя і організацыйныя дасягненьні і даручыць савету сэкцыі устанавіць жывейшую сувязь з Інбелкультам і іншымі беларускімі навуковымі установамі; 4) прызнаючы сэкцыю съветазнаўства съветазнаўчым цэнтрам Віцебшчыны, даручыць савету яе сконцэнтраваць навокал сябе і кіраваць працай усіх съветазнаўчых організацыяў акругі; 5) прызнаючы мэтазгодным аб'яднанне съветазнаўчых і краязнаўчых сіл на мясцох, лічыць неабходнай організацію гурткоў съветазнаўства пры рапрэдніх аддзяленнях Таварыства Краязнаўства; 6) дзеля ўстанаўлення сувязі і інструктавання організацыяў на мясцох, прызнаць пажаданым камандыроўку адпаведных працаунікоў сэкцыі ў гэтыя організацыі; 7) хадайніцаць перад адпаведнымі органамі аб прадстаўленні адпаведнага памяшкання для організацыі обсерваторыі сэкцыі і мейсца працы самае сэкцыі; 8) прызнаючы неабходным працяг працаў мэтэорытнай экспедыцыі па даследаванню лёту ў паданью Боліда 5 студзеня 1925 г., узбудзіць хадайніцтва перад Інбелкультам аб водпуску асыгнованых сродкаў на працяг працаў гэткай».

Съветазнаўства і рэлігія.

Даклад Брадоўскага.

Усякая навука і асаўліва астрономія, геолёгія і палеонтолёгія вядуть чалавечтва к выхаду з цёмных нетраў і балота рэлігіі. Съветазнаўства адбівае веды й прауду, рэлігія — цемнату і абман. Ня зразу чалавечтва адказалася ад скоўваючых яго ланцугоў

рэлігійнага дурману і шмат афвяр панесла навука, пакуль разьбіла рэлігію. Пасълядоуцы вучэнья Каперніка, адкідаушага тое неба, аб якім пяе рэлігія, паліліся на агні. Шмат пацярпелі таксама вучония геолёгі і палеонтолёгі, але ўсе яны цвёрда йшлі па сваёй дарозе пазнаньня праўды і паступова разбуразі фундамант, на якім рэлігія пабудавала сваё хлусльліва быцьцё. Усе гэтая навукі страханулі боскі прастол і даказалі, што біблія — абман. З пенаю ў роце нақінулася рэлігійная погань на вучэнья Дарвіна, але яно перамагло і давяло абманнасьць вучэнья бібліі аб паходжэнні і будаванні самое зямлі, тады, як астрономія ўжо раней даказвала абманнасьць гэтага вучэння адносна будаванні неба, як бы круцячагася навокал зямлі і ўтворнага ня існуючым богам. Съветазнаўства нашчэнт разбурае рэлігійны дурман; там, дзе съветазнаўства — няма месца рэлігіі.

Пасъля спрэчак па дакладу была прынята рэзоляцыя:

«Прымаючи пад увагу, што съветазнаўства зъяўляецца ступеньню да марксизму і разбурае рэлігію, прыняць меры да популярызацыі ідэй съветазнаўства сярод широкіх мас».

Значэнне аматара ў навуцы.

Даклад Б. С. Угараца.

«Аматар — сябра ведаў і асьветы» сказаў Прадзечанскі, але доўгі час спэцыялісты не хацелі прызнаваць таго вялічэннага значэння, якое мае аматар у навуцы. Аднак з старадаўніх часоў віднейшыя імёны ў любой навуцы былі імёны аматараў. Капернік — скромны манах, Гершаль, што знайшоў 7-ю плянэту нашае систэмы (Уран), зъяўляецца аматарам і ў вольны час займаеца шліфаваннем люстраў для сваіх паказальных гэлескоў. Піацци, што першы адшукаў астэройт (1881 г.), яго наступнік Ольбэрс былі аматарамі і гэткіх прыкладаў

можна прывесці шмат. Амаль усе астрономічныя назіраньні ў СССР адбываюцца выключна аматарамі. Пулкаўская обсэрваторыя зъяўртается да дапамогі маладых аматараў па апрацуўцы назіраньняў. Шыроке разьвіццё ў СССР фэнолёгічных назіраньняў таксама абавязана аматарам. Вядомы Кулібін, што пабудаваў тэлескоп, мікроскоп і электрычную машину, Сямёнаў — астроном самавучка і шмат іншых выдатнейшых вучоных быў Рэспублікі (у тым ліку і Ламаносаў) былі аматарамі. Шэраг вынайдзенняў у Рэспублікі таксама адбываюцца аматарамі. На мясцох сотні аматараў вядуць скромныя назіраньні, якія ў апрацаваным відзе прадстаўляюць каштоўныя і навуковы матар'ял. Аматары не патрэбны ў навуцы — яны неабходны ёй, яны зъяўляюцца тым рычагом, які рухае ўперад навуку.

Пасъля спрэчак конфэрэнцыя констатыравала, што пры правільнай колектыўнай працы значэнне аматара ў навуцы можа быць вялізарным.

Фэнолёгічныя назіраньні.

Даклад Б. Н. Сямеўскага.

Фэнолёгічныя назіраньні зъяўляюцца аднымі з самых простых і даступных кожнаму чалавеку. Доўгі час не зъяўлялі іх каштоўнасці і пасыўна назіраючы тое ці іншае зъявішча прыроды, не реєстравалі дату. Кэплент першы зъяўрнуў сур'ёзную ўвагу на важнасць вядзення фэнолёгічных назіраньняў і яшчэ ў 50-х гадох мінулага столетца заклікаў масы да заняткаў імі. У цямілі таксама важнасць фэнолёгічных назіраньняў Рэспубліканскай Географічнай Таварыствы, але павярхойная популярызацыя давяла да таго, што гэтага роду назіраньні маглі заглохнучы. Тады зъяўрнуўся з прызырамі вядзення фэнолёгічных назіраньняў вядомы зноўца прыроды Кайгарадаў. Яго аўтарытэтнасць і палкасць у гэтых пачынаньні спрыялі таму, што ў скорасці навокал Кайгарадава гру-

павалася шырокая сетка назіральня—каў—фэнолёгаў, раскінутых па тэрыторыі ўсёй бытой Расіі. Вялічэзныя заслугі Кайгарадава ў справе зьбірання на працягу 44 гадоў фэнолёгічных назіраньняў не вычарпаемы. Пасьля съмерці Кайгарадава, у лютым 1924 г. можна было баяцца, што пачатая ім справа можа захлохнучы. Але Расійскае таварыства аматараў съветазнаўства ўстановіла сваё бюро навуковых назіраньняў і асобны фэнолёгічны аддзел дзеля працягу пачатае справы Кайгарадава. Фэнолёгічныя назіраньні неабходна весьці па аднай праграме, каб ня зьбіраўся розны матар'ял, не падаючыся агульнай апрацоўцы. Гэтую праграму выпрацавала камісія, вылучаная 2-й Усесаюзнай Краязнаўчай Конфэрэнцыяй. У ёй можна апусціць некалькі пытаньняў, ня маючых адносін да Беларусі. Пасьля адбыўшыхся назіраньняў яны яшчэ ў сырым відзе павінны накіроўвацца ў цэнтр, дзе магчыма будзе адзначыць ход раззвіцця зъявішчаў і скласці карту гэтага ходу, як для акуркі, гэтак і для краю.

Пасьля спрэчак нарада ўхваліла:

- 1) Прыйзнаць неабходным вядзеньне фэнолёгічных назіраньняў на ашары Беларусі па мінімальнай праграме, распрацованай камісіяй 2-й Усесаюзнай Краязнаўчай Конфэрэнцыі, зъяніўшыя згодна беларускім умовам;
- 2) Фэнолёгічныя назіраньні перасылаць у Інбелкульт і Расійскае Таварыства Аматараў Съветазнаўства раз у два тыдні, а ў Віцебскую сэкцію съветазнаўства не радзей аднага разу ў месяц і
- 3) фэнолёгічныя назіраньні, зробленыя да гэтых часоў зараз-жа адаслыць у Інбелкульт і Віцебскую Сэкцію Съветазнаўства.

Радыёаматарства.

Даклад Руткоўскага.

Значэньне радыё, як сродка зносін і сувязі людзей у ваднуну культурную сям'ю-вялізарнае. Тутака чалавецтва

дасягнула мяжы магчымай скорасці зносін у прыродзе—скорасці сывету. Значэньне радыё, як магутнае зброй палітычнай пропаганды, адзначана пастановаю ЦК РКП і Культадзелам МГСПС, якія лічаць радыё адным з способаў культпрацы сярод сяброў профсаюзаў. Ня менш вялізарнае і навуковае значэньне радыё, што расчыніла шмат якія таямніцы прыроды і ўтойвае ў сабе вялікія магчымасці ў гэтым стасунку. Радыёаматарства, якое атрымала вялізарнае раззвіццё за граніцай (у Амэрыцы адзін радыёпрыемнік прыходзіцца на $2\frac{1}{2}$ сям'і) і хуткім крокам ідзе ўперад у нас у СССР, можа адыграць вялікую ролю ў зьдзейсненых заданьняў съветазнаўства. Съветазнаўца ня можа ня быць радыёаматарам, бо радыё неабходна хоць бы пры мэтэоролёгічных бюлетэнях і г. д. Апроч таго, ня выключана магчымасць, што радыё ў бліжэйшым будучым стане магутнаю зброяй вывучэння плянэтнага й зорнага съветаў. Пабуджаючы дапытлівасць, радыё застаўляе шукаць адказы на незразумелае ў гэтym працэсе і пашырае натуральна-навуковы съветагляд радыёаматараў. Лепшым спосабам вывучэння радыё зъяўляецца організаваная праца ў радыё-гурткох па двум лініям—тэорытычнай і практычнай. У першым выпадку на дапамогу прыходзіць радыё-літаратура, да якой неабходна адносіцца крытычна, дзякуючы таму, што шмат якія кніжкі ўстарэлі, а некаторыя сумяшчаюць небяспечныя для аматараў непунктуальнасці. З часопісіяў лепшай зъяўміеца «Радиолюбітель» (Масква, Ахотнічы рад, 9. Выд. «Труд и Книга», у год 6 р. 50 к., у месяц 60 к.). Радыё-гурток пры сэкцыі съветазнаўства павінен кіраваць працай радыё-гурткоў пры рабочых клубах, хатах чытальнях і г. д.

Пасьля абмену думкамі Нарада констатыравала неабходнасць організацыі радыё-гуртка пры сэкцыі съвета-

знаўства і пажаданасць організацыі гэткіх пры раёных краязнаўчых організацыях.

Школьны музэі мясцовай пагоды.

Даклад Усьпенскага.

Прырода аказвае вялізарны ўплыў на чалавека, асабліва на хлебаробства, а затым вывучэнне яе зьяўляецца надзвычайна важным. Існуе шмат народных прымет і яны маюць значэнне для навуки, дзякуючы таму, што вельмі часта апраўдаюцца наўкуй і пацвярджаюцца ёю. Мэтэоролёгія амаль што выключна грунтуеца на досьледзе ѹ назіраньнях, якіх павінна быць надта шмат і школьнікі тут могуць аказаць навуцы вялікую дапамогу, зъбираючы гэтыя назіраньні і організоўваючы музэі мясцовай пагоды. «Маскоўскае Краявое Бюро Пагоды», зъбираючы масавыя назіраньні пасылае па радыё стан пагоды на бліжэйшыя дні, пры чым з гэтых прадказаньняў 80% збываюцца.

У нашых жа краёх мэтэоролётчыкіх станцыяў весьці мала і затым школьныя музэі могуць у нас адьграць вялізарную ролю ѹ гэтай важнай справе. Організаваць гэткі музэй вельмі лёгка; даволі разьбіць клясу на групы і весьці розныя нескладаныя назіраньні:—ціск паветра, стан цяпла, сілы ветру і г. д., што асабліва лёгка організаваць пры сельскіх школах. Няма патрэбы заводзіць якія-небудзь спэцыяльныя інструменты, што каштуюць быць можа вельмі дорага, калі многія расыліны ѹ поўнай меры могуць замяніць гэтыя інструменты. Трэба толькі ўважна назіраць іх. Так, напрыклад, перад дажджом жоўтая акацыя выпушчае сок, які прываблівае пчол, бружмель за 15—20 гадзін пачынае моцна пахнуць, фіялка і моркаў схіляюць галоўкі, у кожнага каштану ѹ клёну на лістовым хвосьціку зъяўляюцца қаплі соку за пару дзён да дажджу і г. д. Магчыма таксама назіраць зъмену пагоды і па птушках, казульках і г. д.,

напрыклад, рабец пікае перад дажджом, зялёная жаба за 15—20 гадзін пачынае моцна квакаць і г. д. Уважна назіраючы ўсё гэта, можна скласці цікавы музэй мясцовай пагоды пры школах і справа пэдагогаў з'яўрнуць на гэта самую сур'ёзную ўвагу.

Абмяняўшыся думкамі, Нарада па гэтаму дакладу ўхваліла: 1) Пры ўсіх музэях радзімазнаўства і школьніх прызначаць неабходнай організацыю аддзелаў мясцовай пагоды, дзякуючы важнасці іх, як у выхаваўчым, гэтак і ѹ навуковым стасунках; 2) даручыць сэкцыі кіраваць гэтай організацыяй і заснаваць у сябе аддзяленыне мясцовай пагоды.

Школьны астрономічны назіраньні.

Даклад З. Аптэр.

Адбываючы шмат якіх астрономічных назіраньняў магчыма й пры адсутнасці ўсебаковага знаёмства назіральніка з астрономіяй, запэўна, пры жаданьні й упартасці, а затым у школах могуць адбывацца многія каштоўныя для навукі назіраньні. Простым вокам і пры дапамозе самых нескладаных інструментаў (бінаклю і інш.) можна рабіць назіраньні падаючых зор. Дзеля гэтага трэба мець толькі карту зорнага неба, ведаць галоўныя сузор'і і ўмець адшукаць іх па карце. Некалькі больш складаныя, але за тое й больш важныя назіраньні параменных зор, што патрабуюць больш глыбокага ведання неба. Лёгка гэтак сама рабіць назіраньні сонечных плямаў. Аднак для гэтага ўжо патрэбен хоць і невялікі тэлескоп. Некаторыя астрономічныя назіраньні надзвычайна простыя— назіраньні над воблачнасцю, міганнем зор, атмосферай і г. д. і могуць рабіцца ўсякім жадающим. Іх весьці ня цяжка, а між тым пры выстарчающим кіраўніцтве і апрацоўцы яны могуць прадстаўляць каштоўнейшы навуковы матар'ял. Неабходна

утварыць адзін цэнтр для акругі ў мэтах кіраўніцтва назіраньня.

Заслухаўшы гэты даклад і спрэчкі, Нарада ухваліла: 1) Організацыя Бюро навуковых назіраньняў пры Съветазнаўстве, дзе канцэнтраваць назіраньні гурткоу, станцыяу і г. д. і 2) Паклапаціца адшуканьнем сродкаў на прыдбаньне інструментаў і друкаваньне інструкцыяў па вядзеньню назіраньняў.

Апошнія навіны астрономіі.

Паведамленыне Белен'кага.

Самым буйным астрономічным зьявішчам за апошні час было назіраньне проціўстаянья Марса ў жнівені м-цы мінулага году, якое дало надта каштоўныя вынікі.

Вядомы французскі астроном Анто́інадэ, што пільна назіраў Марса, давёў рэчавістасць каналаў Скіапарэлі, адкідаючы аднак каналы Лоўэля. Ім

жа першым быў прымечаны ў канцаўсяу Марса цынамонавы бордзюр, дазваляючы дапушчаць, што гэта ня што інакшое, як зеляніва, прымаючая к восені Марса харэктэрную і для зямлі цынамонавую афарбоўку. Вымеры тэмпературных умоваў Марса далі вынікі, у поўнай меры магчымыя для органічнага жыцця на ім. Усе назіраньні адзначаюць на Марсе значную воблачнасць, амаль не назіраўшуюся раней. Наступіўшы 1925 год багаты камэтамі. Убачана 2, з якіх адну можна бачыць і простым вокам.

С пачаткам пастаноў Нарады ў складзена на Савет Сэкцыі Съветазнаўства. У перарывах дэлегаты адведалі два радыё-концэрты і 3 музы. Конфэрэнцыя скончыла сваю працу 26 красавіка пры жывым настроі дэлегатаў.

У конферэнцыі згодна дакладу мандатнай камісіі прымаў удзел 121 дэлегат з правам рашаючага голасу.

Віцебская Акруговая Краязнаучая Конфэрэнцыя 26 - 27 красавіка 1925 году.

Конфэрэнцыю адчыніў старшыня Акруговага Таварыства Краязнаўства Касцяровіч, які адзначыў значынне будучых прац першае Віцебскае Акруговае Краязнаучое Конфэрэнцыі і тыя мэты, якія перад ёю стаяць. Тав. Касцяровіч выказаў упэўненасць, што пытаныні, якія стаяць перад конфэрэнцыяй будуть працаваны спраўна і на карысць працуных.

Па прапанове групы дэлегатаў быў абраны прэзыдым з 9-ці чалавек: Касцяровіча (праўленыне Т-ва), Крываносава (Акрана), Лісоўскага (Апо), Бахара (акруговага камітэту ЛКСМБ), Мазуркевіча (Бешанковіцкага раёна), Адамавіча (Лепельскага аддзялення Таварыства Краязнаўства), Сяргеенкі (Высачанскае аддзяленне), Віткоўскага (Ветэрынарнага Інстытуту), Аухіменя (Беларускага педагогічнага тэхнікуму) і Дунца (жыдбюро). Апошнія трох у працы конфэрэнцыі ўдзелу ня прымаці.

У пачэсны прэзыдым аднаголосна абраны: Азбукін (Інбелкульт), Казіцын (ЦКБ РСФСР) і Атраховіч (ЦБК БССР).

Сакратарыят зацверджаны ў складзе: Варпаховіча (праўленыне таварыства), Кастрравіцкага (Сеньненская 7-ка) і Сянчуры (Сироцінская 7-ка).

Пасля зацверджаныя парадку дню конфэрэнцыі была абрана мандатная камісія: Багародзкі (праўленыне т-ва),

Беленкі, Сямеўскі і Васкрасенскі (сэкцыя съветазнаўства).

Конфэрэнцыю віталі: 1) Азбукін (ад Інстытуту Беларускага Культуры), 2) Казіцын (ад Цэнтральнага Бюро Краязнаўства РСФСР), 3) Атраховіч (ад Цэнтральнага Бюро Краязнаўства БССР), 4) Лісоўскі (Апо Акружкому КПБ), 5) Бахар (ад Акружкому ЛКСМБ), 6) Шлітэр (ад імя сэкцыі навуковых працаўнікоў саюзу працаўнікоў асьветы) і Васілеўскі (ад імя Аршанскае Акруговага Таварыства Краязнаўства). У пісьмовай форме атрыманы прывітаныні ад групы палітэмігрантаў Захадній Беларусі, гуртка юных натуралистых МББ чыгункі і інш. Была унесена прапанова абраць дэлегацию для прывітаныні ад імя краязнаучай конфэрэнцыі Акруговага Зыезду Саветаў. Пропанова прынята аднаголосна і абраны: Крываносаў, Лісоўскі і Бутар, якія зараз жа й пайшлі на зыезд. Затым было прыступлена да працоўкі парадку дню. На конфэрэнцыі працеваў пленум і дзівле сэкцыі: культурна-гістарычнай і мастацкай.

ПЛЕНУМ.

Сельска - гаспадарчая вопытная станцыя Подберазье.
 (Інформація Сініцына).

Спініўшыся на гісторыі станцыі, сябры Сініцын паведамляе, што стан-

Краязнаўчая Конфэрэнцыя 26—27 красавіка 1925 г.



цыя мае сваёю мэтаю дасьледаванье
и вывучэнье агародных і паліевых
расылінаў у віцебскіх умовах, а так-
сама й жывёлаводства. Станцыя мае
аддзэлы: агародных расылінаў, паліевых
расылінаў і жывёлаводства. Аддзэл
агародных расылінаў працуе ўжо даў-
но і мае значныя вынікі ў сваёй
працы. Выдадзены навуковыя працы
профэсара Афанасьева і Сініцына. На
організацыю аддзелу жывёлаводства ў
апошні час зьевернута вялікая ўвага.
Маецца 70 кароў, прадстаўляючых да
10-ці пародаў. Аддзел паліеводства
таксама шырока разварачвае свою
працу; дабыты трактар. Наогул жа
станцыя вядзе сур'ёзную краязнау-
чу працу і ідзе правіловаю дарогаю
к свайму далейшаму разьвіццю.

Віцебскае Аддзяленне Бела- рускага Дзяржаўнага Музэю.

(Інформацыя Васілевіча).

Музэйная справа ў Віцебску да
часу далучэння Віцебшчыны да БССР
разбуралася. Толькі з далучэннем
атрымалася магчымасць яе правіло-
вага разьвіцця. Саўнarkом БССР
19 лістапада 1924 году ўхваліў: зыліць
маючыся культурна-гістарычныя му-
зэі гор. Віцебску ў адзін, організа-
ваўшы з іх аддзяленне Беларускага
Дзяржаўнага Музэю. Да гэтага часу
музэі былі зачынены ў сырых неаб-
гледжаных будынках і былі недаступ-
ны дзеля агляданья. Пачатая праца
па іх упарадкаванню ўжо прасунулася
далёка, але яшчэ зусім ня скончана.
К агляду гатовы гістарычна-археолё-
гічны і мастацка-прамысловы аддзелы,
якія заўтра адчыняюцца. Пасыль пры-
вядзення Музэю ў належны парадак,
ён будзе зьяўляцца лепшым у
БССР і стаяць на роўні такіх у
РСФСР. Працы па яго ўпарадкаван-
ню перашкаджае адсутнасць належ-
ных будынкаў дзеля некалькіх дзе-
сяткаў тысяч экспонатаў, якімі ён
валадае.

Віцебскае аддзяленне Бела- рускага Цэнтраархіву.

(Інформацыя Маціеўскага).

У Віцебску да 1852 году цэнтраль-
нага актахавалішча ня было, а архі-
вы хаваліся пры ўстановах, што да-
вала повад нярэдкай гібелі актаў. З
указам Урадовага Сэнату ў адзначаным
годзе ўстановіся цэнтральная архі-
вы ў некаторых гарадох Беларусі, у
тым ліку і ў Віцебску. З гэтага часу
й пачынаецца цэнтраванье ў ём ак-
тавых кніг, пачынаючы з 1731 году.
У пачатку Віцебскі архіў знаходзіўся
у распараджэнні Міністэрства Унут-
раных Справ у пад назіраньнем тубэр-
скага праўлення і ў заданьні яго
уваходзіла: прыняць архівы на хা-
ванье, складаць опіс і выдаваць
спраўкі. Навуковую й дасьледчую пра-
цу вялі тады асобныя спэцыялісты
прыватным чынам і толькі ў 1909
годзе організавалася Вучоная Архіў-
ная Камісія, якая дасьледзіла стара-
даўнія акты ў мэтах вывучэння
краю. Вынікамі прац гэтай камісіі
зъявілася «Полоцко-Віцебская стари-
на», выданая ў трох томах. Камісія
спыніла сваё існаванье ў 1919 годзе
і з тых часоў праца зноў вялася
асобнымі асобамі. Пасыль рэволюцыі
дасьледчая праца на час спынілася,
бо неабходна было ўпарадкаваць акта-
хавалішча і прымаць груды архіў-
нага матар'ялу старых установы. Ня
глядзячы на цяжкія об'ектыўныя ўмо-
вы, у архіве зараз згрупавана звыш
150 архіўных фондаў розных уста-
ноў, якія старога, гэтак і рэволю-
цыйнага часу, якія могуць даць ба-
гаты матар'ял для вывучэння краю,
як у экономічным, гэтак і у па-
літычным стасунку. Усе паказаныя
архіўныя фонды ў парадку і імі лёгка
карыстацца. Паступаючыя матар'ялы
у апошні час прыводзяцца ў парадок
і адшукваюцца загінуўшыя ў першыя
дні рэволюцыі архіўныя фонды старых
установ.

Заслухаўшы першыя тры інформаціі конфэрэнцыя ў хваліла: прызнаць неабходным устанавіць самую цесную сувязь з існуючымі ў месцце Віцебску музэямі, архівам і сельскагаспадарчай вопытнай станцыяй у мэтах узаемнага і ўсебаковага вывучэння краю.

Беларускі рух у Віцебшчыне.

(Даклад Васілеўскага).

Час чарнасоценаў, даводзячых, што Віцебшчына ня мае нічога агульнага з Беларусью, неўзваротна мінуў. Хоць нацыянальны беларускі рух Віцебшчыны яшчэ ня вывучаны ў дастатковай ступні, але ўжо магчымы адзначыць некаторыя паваротныя моманты. У пачатку 19 стагоддзя Віцебшчына разам з усёй Беларусью пакутавала ў кіпчэх двухгаловага арла. Гнілое дваранства ўсё яшчэ хацела ўтрымаць стары лад прыгоннага права. І хоць вайна 1812 году зменшила колькасць насельніцтва Віцебшчыны й яе экономічны драбыт, гэты лад заставаўся да канца 1 паловы 19 стагоддзя. Народ быў прыгонным і працаваў на сваіх паноў; мяшчанства награмаджала свае гравюры, сродкі, а шляхта й магнаты вялі заўзятую эксплатацію і стараліся ўтрымаць сваё панаванье. У гэтых умовах за Віцебшчыну змагаліся і польскія паны і велікарасійскія дваране.

Асьвета ў Віцебшчыне стаяла доўшыць высока, займаючи другое месца пасля Ленінграду. Тут было 30 школ: одна вышэйшая, 7 гімназій, гарадзіцкая вучылішчы і г. д. У іх навучаўлася шляхта. Романтызм Заходняе Эўропы, дакаціўшыся да Віцебшчыны, зрабіў тут моцны ўплыв на інтэлігэнцыю і шляхту. Гаворачы папольскую, гэта група насельніцтва пачала цікавіцца народнай творчасцю і высунула з свайго асяроддзя Яна Баршчэўскага. Ён надрукаваў некалькі твораў нават на беларускай мове.

У выдаваўшуюся ў 40 гадох у м. Вільні часопіс «Рубон» з Віцебшчыны на кіроўваліся матар'ялы, між іншым з Аядаў быўш. Гарадоцкага павету шляхічча Заброцкага вершы, усхватляючыя раку Заходнюю Дзвіну. У 40 жа й 50 гадох тут працаваў Ян Чачот, які зъмісьціў ў сваіх «песьнях вясенних з-пад Нёмана і Дзвіны» песні, сабраныя ў Лепельшчыне. Пазней, у Віцебску групаваўся гурток калі Арцёма Дарэйскага-Вярыгі, што пісаў і пабеларуску. Яго альбом вершаў адбівае думкі й настрой беларускае інтэлігэнцыі з польскім выхаваннем з эпохі 50—60 гадоў.

Дзякуючы адарванасці ад Віленскага цэнтра на чале з Кастусём Каліноўскім і Магілёўскага-Звярждоўскім беларускае паўстаньне 1863 году насыла ў Віцебшчыне шляхецкі характеристар і не дамагалася тых соцыяльна-політычных мэтаў — адраджэння Беларусі, што мела месца ў Меншчыне, Магілёўшчыне і іншых мясцох. Тут сялянства ня было організавана і амаль не далучалася да паўстаньня, якое правадзілася без належнага кіраўніцтва з чырвоных паўстанцікіх цэнтраў, звязвалася з белымі шляхецкімі паўстанцікімі організацыямі і хутка было зьнішчана царскім урадам. Разрозненія сялянскія бунты былі таксама хутка ліквідаваны. Замест паланізаванай інтэлігэнцыі цяпер выступіла велікарасійская пад кіраўніцтвам вешацеля Мураўёва. Яна старалася давесці, што Віцебшчына «исконні русскій край». Дзеля довадаў гэтага неабходны былі дасьледаваны, якія й адбываліся «подходящими» вучонымі. Прыцягвалася ўсе тое, што так ці інакш магло паслужыць доказу азначенага вышэй тээзу. Усё мясцове самабытнае зьнішчалася. Пазней зявіліся дасьледчыкі Шэйн, Раманаў і інш., якія стараліся весьці навуковую працу больш об'ектыўную, але не аслабаніўшыся яшчэ ад акуляраў велікарасійскага шовінізму. Вы-

— 3 —

ступіу на сцэну і Пшчолка—пісьменьнік дробнае буржуазіі, што пісаў на кручанай беларускай мове і прылёт урэшце да віленскіх чарнасоценцаў. Яго «літаратура» высымейвала беларуса, не знаходзячы ў ім ні аднае станоўчае рыскі.

Пасля рэвалюцыі 1905 году Віцебшчына пачынае організоўваць гурткі і звязвацца з газэтай «Наша Ніва». Рэвалюцыя 1917 году канчаткова ажывіла беларускі рух у Віцебшчыне. Організавалася аддзяленыне партыі Беларускае Соцыялістычнае Грамады, якая змагалася за соцыяльна-нацыянальнае зваленінне Віцебшчыны ня толькі з эсэрамі, меньшавікамі і інш., але й чарнасоенным Віцебскім «Саюзам Беларускага Народу». Некалькі дзесяткаў дэлегатаў Віцебшчыны прымала ўдзел ва Ўсебеларускім Конгрэсе 1917 году і ўжо там было выяўлена, з кім перамогуць беларускія працоўныя гушчы. У выніку дзеянісці Беларускае Комуністычнае Організацыі Віцебшчына урэшце аслабанілася ня толькі соцыяльна, але й нацыянальна. У 1924 годзе пастановаю з'езду Саветаў Віцебшчыны яна ўвайшла ў склад Беларусі.

Пасля абмену думак па дакладу была прынята рэволюцыя: 1) Да-ручыць культурна-гістарычнай сэкцыі працоўку асноўных момантаў беларускага руху у Віцебшчыне; 2) Выдаць архіўныя крыніцы па беларускаму рэвалюцыйнаму руху Віцебшчыны і 3) Складыць біо-бібліографію Віцебшчыны.

Збор і загатоўка лекавых расьлін у Віцебшчыне.

Даклад Пяскоўскага.

Організацыя збору і загатоўкі лекавых расьлін у Віцебшчыне ў нядайнім мінулым стаяла даволі высока. Віцебшчына была адным з выдатных мейсц у б. Расіі ў гэтым стасунку. Шмат сырцу, сабранага у Віцебшчыне, ішло, як для мяйсцового ўжываньня

краем, гэтац і дзеля экспарту заграніцу. У пасльярэвалюцыйны час у Віцебшчыне працавала Лекбюро Захоўняга Вабласнога Кіраўніцтва Нарком. Замеж. Гандлю. Яно вяло вялікую працу збору лекавага сырцу і прымала ўдзел у 1923 годзе ў Ліёнскім кірмашы, прадставіўшы туды экспонаты пры поўнай характэрністыцы кожнага ў яго прамысловым значэнні. Пасля гэтага Віцебск прываблівае ўвагу сваім лекавым сырцом усіх буйнейшых эўропейскіх фірмаў. Усё гэта пэўна дапамагае развіццю збору лекавых расьлін ня толькі у Віцебшчыне, але й ува ўсёй Беларусі. Памянаёнае Лекбюро прымала таксама шырокі ўдзел ва Усесаюзной сельска-гаспадарчай выстаўцы ў Маскве, дзе й атрымала дыплём за развіццё збору лекавага сырцу. Цяперака, пасля далучэння Віцебшчыны да Беларусі, справаю гэтаю кіруе «Белгосторг». Неабходна ўсім краязнаўчым організацыям з'яўрнуць сур'езнную ўвагу на невычарпаemyя багацьці лекавага сырцу Віцебшчыны і Беларусі наагул. Да съедаванын яго карысны ня толькі ў науковым стасунку, але й у прамысловым, умацоўваючы наш экспорт. Побач з гэтым неабходна заняцца вывучэннем народнае мэдыцыны. Інбелкульт павінен выдаваць орган па лекаваму сырцу і народнай мэдыцыні. Пропаганда збору лекавага сырцу павінен заняцца «Белгосторг». Неабходна прывучыць селяніна да думкі, што ад усяго што існуе ў прыродзе, можна атрымачы карысць.

Абмяняўшыся думкамі па дакладу, конфэрэнцыя ўхваліла: 1) З'яўрнуць увагу на далейшае развіццё збору лекавага сырцу шляхам вывучэння флёры лекав. сырцу Віцебшчыны; 2) Організація пры Акруговым Таварыстве Краязнаўства падсэкцыю па вывучэнню лекавых расьлін Віцебшчыны і народнае мэдыцыны, каб выкарыстаць у гэтай справе вяковыя веды сялянства; 3) Увайсці у

сувязь са школамі, аграномамі, дактарамі, хатамі-чытальнямі, сельска-гаспадарчымі гурткамі і іншымі дзеля прыцягнення шырокіх гушчаў да памянёнае працы; 4) прыняць меры да вывучэннямагчымасці пашырэння культуры прамысловых сельска-гаспадарчых лекавых расылін у сельскай гаспадарцы з мэтаю падняцца яго, як у культурным, гэтак і ў матар'яльным стасунках; 5) раззвінцу шырокую пропаганду ідэй збору і значэння лекавых расылін праз мясцовы друк і выданыні асобных лісткоў і популярных кіраунічых брошур; 6) камандыраваць на Усесаюзнную нараду па лекаваму сырцу пры Дзяржпляне ССР двух прадстаўнікоў: Пяскоўскага й Нікольскага і 7) прымаючы пад увагу цяжкае матар'яльнае становішча саду Х. Гурэвіч, што прадстаўляе выключную каштоўнасць, як у вучэбным, гэтак і ў навукавым, а асабліва ў краязнаўчым стасунку (вывучэніе й гербарызацыя флёры Віцебшчыны і інш), звязаныца ў Інбелкульт з хадайніцтвам аб матар'яльнай дапамозе саду, а таксама лічыцца неабходнай організацыюю пры садзе біостанцыі, як базы для навукова-краязнаўчай працы.

Організацыя Краязнаўчага руху Віцебшчыны.

Даклад І. В. Багдановіча.

Нельга пабудаваць структуру краязнаўчых організацыяў дзеля ўсіх мясцовасцяў. Яна павінна адпавядаць мясцовым умовам і мець вядомую самабытнасць. Калі Цэнтральная Краязнаўчая організацыя павінны абыяднаць працу і кіраваць ёю, то нізавыя ячэйкі вядуть яе поўнасцю, незалежна ад цэнтра. У мэтах прадукцыйнасці працы між імі пэўна павінна існаваць цесная сувязь. Рух у нашай краіне неабходна організуваць у наступным выглядзе, які выявіўся за першыя 8 месяцаў існавання Віцебскага Акруговага Таварыства Краязнаўства. На чале руху стаіць Акруговая Краязнаў-

чая Конфэрэнцыя, абіраючая Праўленыне Акруговага Таварыства Краязнаўства. Апошняе звязанаеца з Цэнтральным Бюро Краязнаўства БССР з аднаго боку і Акружкомам КПБ і Акруговым Спаўніющим Камітэтам з другога, кіруе працаю сэкцыяў Віцебскае Краязнаўчае Організацыі і 12 аддзяленняў Таварыства ўрайёнах акругі. Райёны і сэкцыі ў сваю чаргу абыяднаюць адпаведныя гурткі. Неабходна замацаваць існаваныне ўжо выявіўшых сябе сэкцыяў — культурнагісторычнай, прыродазнаўчай, сьветазнаўчай і мастацкай. Студэнцкую сэкцыю ў нашых умовах неабходна ліквідаваць, бо працаю студэнтаў, як і іншых сяброў Таварыства павінны кіраваць сэкцыі і аддзяленіні.

Школы і Таварыства Краязнаўства з сваімі організацыямі

Даклад М. І. Касцяровіча.

Нават старая школа ў Віцебшчыне, маючы заданьнем асыміляцыю, падрыхтоўку пісьменнага колёніяльнага раба, часам патрабавала навочнасці і предметнасці навучання, а значыцца, прымушана была, азіраючыся хапацца за акаляючае жыцьцё, як ілюстрацыйны матар'ял. Новая-ж беларуская школа імкнецца падрыхтаваць съядомага грамадзяніна, які-б мог добра арыентавацца ў акаляючым жыцьці і ў выпадку неабходнасці перабудоўваць яго ў неабходным напрамку. Гэтае мэты школа ня можа дасягнуць інакш, як на працы мясцовага чалавека ў акаляючай яго прыродзе і грамадзянстве. І ўжо не як ілюстрацыйны матар'ял цікавіць акаляючае жыцьцё школу, як прадмет сапраўднага даследавання і вывучэння адным марксыцкім краязнаўчым методам. А гэта разбурае мяжу між даследаваньнем і навучаньнем. Даследчы-экскурсійны, лябораторны і д. т. п. методы павінны панаваць у школе. Школа становіцца першастковаю краязнаўчу ячэйкаю. Зразумела, што,

каб кіраваць працаю гэтае школы, настаўнік сам павінен усебакова ведаць сваю краіну. Сваё вывучэнне і дасьледаванье краіны настаўнік з посыпехам змога вясьці колектывуна ў Таварыстве Краязнаўства і яго організацыях. Неабходна, каб настаўнік ня толькі ўваходзіў сябрам у тыя ці іншыя краязнаўчыя організацыі—таварысты, аддзяленыні, гурткі і д. т. п., але і ўзяў на сябе пачын, выявіў актыўную ініцыятыву ў організацыі гэтых устаноў. Без краязнаўчай працы настаўнік нямыслім, як без пачатковай пісьменнасці. Паколькі настаўнік возьмеца за гэту працу, толькі завяжыца цесная сувязь паміж школаю і Таварыствам, або яго організацыямі. Школа будзе дапамагаць Таварыству, а яно школе. Вынікі самастойных школьніх прац, маючыя вялікую пэдагогічную каштоўнасць пасыля іх належнай апрацаўкі ў Таварыстве, могуць вярнуцца ў школу, атрымаўши ѹ навуковую каштоўнасць. У працы па экономічнаму і прыродазнаўчаму вывучэнню краіны Таварыству прыдзецца сіламі вучняў весяці масавыя назіраньні, без якіх абыйсціся нельга. Значыць, толькі пры цесным супрацоўніцтве школы і Таварыства магчыма дасягненне пастаўленых сабе школаю і Таварыствам мэтаў.

Школьныя Краязнаўчыя Музэі.

Даклад Супінскага.

Пытаныне аб школьніх музэях неабходна вырашыць. Калі музэі старое школы, сымболямі якіх могуць служыць Наполеоны і Вэнэры, адбівалі стары парадак, зьяўляючыся полотнівам у пэдагогіцы і дапаўняючы аbstалёўку для «патрыотычнага» вялікарасійскага выхаваньня, дык музэі савецкае школы павінны быць мейсцам падліку працы пэдагога, адбіткам усяго школьнага жыцця. Пры на-

лежным кіраўніцтве з боку краязнаўчых організацыяў музэй можа стаць сур'ёзным культурным асяродкам свайго раёну. Організацыя музэю павінна быць вынікам ня толькі збору матар'ялаў, але і ўсяе працы школы. Бяспытэмная, схолястычная асьвета падмяніеца асмысьленым вывучэннем жыцця. Хто сачыў за школьнімі выстаўкамі Віцебску, той ведае гэта. Але краязнаўчая проблема ў гэтых выстаўках вырашана ня зусім правільна. З гэтых матар'ялаў музэю, як плянавага збору экспонатаў, не складзеш. Неабходна, каб школьні краязнаўчы музэй усебакова адбіваў жыццё радзімы ѿ яе мінулым і сучасным. Гэткія музэі можна організаваць і неабходна організаваць толькі пры дапамозе Таварыства Краязнаўства.

Пасяля жвавых спрэчак на дакладах т.т. Багдановіча, Касцяровіча і Супінскага была прынята рэзоляцыя: 1) зацвердзіць прадстаўленую схему організацыі Таварыства Краязнаўства з сэкцыямі: культурна-гістарычнай, прыродазнаўчай, съветазнаўчай і магістрацкай. Студэнцкую сэкцыю распушціць. Новыя сэкцыі організаваць пры гатоўцы сіл па прынцыпу зьместу працы; 2) устанавіць цясьнейшую сувязь з Райённымі Аддзяленнямі Таварыства і іншымі організацыямі; 3) аказваць усялякую дапамогу ў організацыі школьніх краязнаўчых музэяў; 4) узмацаваць мэтодычнае кіраўніцтва працаю краязнаўчых ячэяў; 5) констатаваць, што толькі пры цесным супрацоўніцтве школы і Таварыства магчыма падрыхтоўка краядедаў і дасягненне мэтаў, пастаўленых сабе беларускаю савецкаю школаю і Таварыствам, што пры правіловым кіраўніцтве матар'ял, сабраны школаю, можа мець навуковая значэнне, а затым варта звязацца да скарыстаныя школьніка ў гэтых стасунку і паклапаціца прыдабыць школьнія краязнаўчыя бібліотэкі.

Мастацка-гістарычна сэкцыя Конфэрэнцыі.

Беларускі Мастацкі Тэхнікум і яго заданьні.

Даклад Керзіна.

Віцебскі Беларускі Мастацкі Тэхнікум зъяўляецца адзінайным у Беларусі і ставіць сваім заданьнем дзеянасьць навукова-грамадскую, якая месціцца ў вывучэнні помнікаў беларускага мастацтва ва ўсім яго абхваце, у вывучэнні быту, тыпу і краябразу Беларусі, зъбіраньні народнае творчасці і г. д. Дзеля лепшага вывучэння, Тэхнікум увёў у сваю праграмму вывучэнне беларускай культуры, гісторыі мастацтва й г. д., эксперыі, композыцыю на бытавыя рэволюцыйныя - нацыянальныя тэмы і заданьні па зъбіранню мастацка-этнографічнага матар'ялу. Дзеянасьць вучэбна-пэдагогічнай месціцца ў падрыхтоўцы выкладчыкаў і графікаў і іншых майстроў прыкладных штукарстваў. Вытворчае заданьне павінна вырашыцца організацыйнай, мастацкай і дэкоратыўна-бутафорскай майстэрні. Тэхнікум мае 4 курсы. Метод выкладаньня — колектывуны, г. з. перамена кожнага сэместру ў парадку чаргі. Гэты мэтод вядзе да размаітасці і дабрадзеяных вынікаў. У вучэбны плян унесены абавязковыя экспкурсы: 112 курсы па Беларусі, 3 курс у Ленінград або Маскву і Кіеў і 4 курс зноў па Беларусі. Вучэбна-грамадскую дзеянасьць Тэхнікум павінен звязаць з працою Таварыства Краязнаўства. Пасля спрэчак прынята рэзолюцыя: «Мастацкая сэкцыя Віцебская Акруга Таварыства Краязнаўства Конфэрэнцыі пропануе ўнесці ў працу Тэхнікуму наступныя корэктывы: 1) цясней увязаць тэорэтичную праграму з практичнай працою, пры чым галоўная увага павінна звязацца на выхаваньне вучняў у галінах прыкладнога

мастацтва й мастацкай прамысловасці; 2) імкнуцца да найбольшай беларусізацыі Тэхнікуму, як у агульнім, гэтац і ў спэцыяльным сэнсе, г. з. паглыбленнем азначаных ведаў беларускай мовы, культуры, літаратуры, мастацтва і нааугл асноўных предметаў беларуснаўства сярод вучняў і настаўнікаў. З другога боку, сярод тэорэтичных курсаў звязаны ўвагу на азнямленыне з беларускім мастацтвам і практичнай працы імкнуцца да адшукання й утварэння згодна патрабаванням рэволюцыйнай сучаснасці беларускага нацыянальнага стылю; 3) Сэкцыя звязанае ўвагу на неабходнасць устанаўлення цеснае й фактычнае сувязі Тэхнікуму з Віцебскім Таварыствам Краязнаўства, а таксама Мастацкай Сэкцыяй Інбелкульту; 4) Сэкцыя лічыць неабходным па магчымасці больш скарыстаць тыя зборы помнікаў беларускага мастацтва, якія знаходзяцца ў Віцебскім аддзяленні Беларускага Дзяржаўнага Музэю; 5) Сэкцыя лічыць неабходным звязаны ўвагу Тэхнікуму на неабходнасць вывучэння, як выкладчыкам, гэтац і студэнтамі беларуское этнографіі.

Крашаніна

(матар'ялы да гісторыі яе у Віцебшчыне).

Даклад Фурмана (гл. стар. 61).

Заслушаўшы даклад і скончышыўшы спрэчкі, сэкцыя ўхваліла: 1) Лічыць набойку характэрнаю ў народным мастацтве Беларусі; 2) Прыняць меры да зъбірання матар'ялаў, што съведчаць аб распаўсядожаны набойкі ў Віцебшчыне і даюць уяўленыне аб стылю малюнкаў; 3) Падлічыць сінельнікаў Віцебшчыны; 4) Прыняць меры да складання поўнае коллекцыі набіўных дашчак і ўзору набойкі пры дапамозе іх і 5) Рэкомэндаваць організацыю набіўное майстэрні пры Мастацкім Тэхнікуме.

Матар'ялы да гісторыі беларускага малярства 18 стагоцьца.

(Збор Віцебскага аддзялення Беларускага Дзяржаўнага Музэю).

Даклад Шчахаціхіна (гл. стар. 61).

Заслушауши даклад і спрэчкі, прынялі гэтую рэзолюцыю: 1) Лічыць неабходным увесыці ў праграму свае працы папаўненне Віцебскага аддзялення Беларускага Дзяржаўнага Музэю прадметамі беларускага малярства і беларускага мастацтва наагул; 2) Прасіць Акруговы Спайняючы Камітэт даць памяшканье для экспонатаў царкоўна-археолёгічнага музэю, якія цяпер недаступны дзеля агляду.

Культурна-гісторычная сэкцыя Конфэрэнцыі.

Гарад, як прадмет краязнаўства даследаваньня.

Даклад Багародзкага (гл. стар. 113).

Дакладчык падрабязна і грунтоўна абаснаваў палажэнні, прынятые сэкцыяй пасля спрэчак па дакладу ў наступнай рэзолюцыі: 1) Дзякуючы таму, што гарады Беларусі наагул і Віцебшчыны прыватна для краязнаўчай працы прадстаўляюць багаты матар'ял, неабходна перад вывучэннем гэтага матар'ялу правесыці падлік прарабленай працы раней і скласыці поўную бібліографію, а дзяля гэтага організаваць пры Таварыстве Краязнаўства бібліографічны габінэт. Будучая праца Таварыства павінна месьціца ў падліку, апісаныні і азначэнні важнасці гісторычных дакументаў, монумэнтальных помнікаў мастацкіх прадметаў і інш., назіраемых у месьце. У прыватносці неабходна распрацоўка тэм: а) мясцовасць гораду і яго прырода; б) утварэнні места, яго першапачатковы асяродак

і прычыны, прывабліваючыя людзей у места; в) узрост места; г) монумэнтальнае і мастацкае разъвіццё места; д) быт і культура места і е) сучаснасць места. Таварыства Краязнаўства павінна ўтварыць адпавядаючыя умовы дзеля агляду места шырокімі грамадзкімі гушчамі, дзеля чаго скласыці пущыводнік, статыстычны й інцыя даведнік, на больш важных гісторычных будынках і прадметах вывесіць даведнікі з весткамі аб іх, а таксама організаваць музэй комунальнае гаспадаркі. Паклапаціца падрыхтоўкай маладых кадраў краяведаў, маючых падмініштва старых. Даручыць праўленню організаваць сівяткаваньне юбілею 900-летьца гор. Віцебску, а таксама прыняць меры к ахове ад зыншчэння Замкавае горкі.

Збор фольклёрнага матар'ялу.

Даклад Варпаховіча.

На гледзячы на прарабленую вялізарную працу папярэднім зьбіральникамі фольклёрных матар'ялаў, у Віцебшчыне перад краязнаўчымі організацыямі яшчэ стаяць невычарпаемыя заданні ў гэтым стасунку. Апроч вялізарнага багацця дарэвалюцыйнае народнае творчасці неабходна выучыць і запісаць тыя зъмены і новыя мотывы ў гэтай творчасці, якія прынесла рэвалюцыя і якія адбіваюць сучаснасць. Найбольш жаданым і карысным мэтодам збору зъяўляецца стацыянарны, -калі зьбіральник працуе ў раёне свайго месцамышканья. Акрамя яго можа шырока ўжывацца мэтод экспедыцыйны. Усёю працаю павінна кіраваць культурна-гісторычная сэкцыя Таварыства Краязнаўства. Сабраныя матар'ялы неабходна апублікаваць.

Абмяняўшыся думкамі, сэкцыя ўхвалила: Даручыць культурна-гісторычнай сэкцыі Таварыства ўвесыці плянаваць у збор фольклёрных матар'ялаў на Віцебшчыне і паклапаціца іх апублікаваньнем.

ПЛЕНУМ.

У пачатку другога пасяджэння пленуму былі зацьверджаны рэзолюцыі, прынятая мастацкай і культурнагістарычнай сэкцыямі конфэрэнцыі, а потым было прыступлена да далейшай працаўскай парадку пленуму.

Віцебскае Акруговае Таварыства Краязнаўства за жнівень

1924 году—Красавік 1925 г.

Даклад М. І. Касьпяровіча.

Па заслушаныні дакладу і абмену думкамі была прынята наступная рэзолюцыя: Працу Праўлення прызнаць поунасьцю здавальняючай; новаму Праўленню скончыць організацію новых сэкцыяў і весьці працу ў іх; паклапаціца хутчэйшым выхадам у сьвет «Віцебшчыны» і зъмяшчэннем у ёй анкетных і іншых кіраунічых матар'ялаў. Ад акадэмічных вакацыяў памагчымасці устрыматацца; Райённым Аддзяленням і гуртком узмацаваць і паглыбіць сваю працу; краязнаўчую працу настаўніцтва лічыць адным з мэтодаў перападрыхтоўкі гэткага. Пасля прыняцця рэзолюцыі было абрана новае Праўленне з 11 чалавек: Касьпяровіча, Лісоускага і інш і 5 да іх кандыдатаў. Перад зачыненнем конфэрэнцыі былі пасланы тэлеграмы Інбелкульту і ЦК КП(б)Б. Пасля падагульнення працы стар-

шынёю т. Касьпяровічам Конфэрэнцыя зачынілася съпевам: «Ад веку мы спалі...»

Згодна справаздачы **Мандатнай Комісіі** у Конфэрэнцыі прымала ўдзел 154 дэлегаты з правам рашаючага голосу, з іх мужчын 117 і жанчын 37. З агульнага ліку дэлегатаў 9 індывідуальна запрашаных, 3 прадстаўнікі цэнтральных устаноў, 4 ад суседніх Акруговых Таварыстваў Краязнаўства, 44 ад розных устаноў, 23 ад Вуз'яў і Тэхнікумаў, 47 ад семігадовых школ і 23 ад Райённых Краязнаўчых Організаціяў. У камандыраваныні сваіх дэлегатаў прыняло ўдзел 11108 чалавек, на лічачы Інбелкульту і ЦБК БССР і РСФСР. Па узросту дэлегаты дзеляцца: да 18 гадоў—50, да 25 гадоў—19, да 50 гадоў—76 і звыш 50-ці гадоў—7. Па асьвеце: з вышэйшаю асьветаю—47, з сярэдняю—48, ніжэйшаю—38 і хатняю—11. Па соцыяльному стану: настаўнікаў—55, служачых—14, вучняў—74, рабочых—5 і іншых—4. Па партыйнасці: сябrou КПБ—5, сябrou ЛКСМБ—19 і беспартыйных—130. Па краязнаўчаму стажу: да 25 гадоў—3, да 15 гадоў—4, да 10 гадоў—7, да 5 гадоў—11, да 1 году—88 і бяз стажу—42. Уласныя навукова-популярныя працы маюць 9 дэлегатаў. Корэспандуюць у газэты па пытанням краязнаўства — 11 чалавек.

З В М Е С Т.

I.

Стр.

1	Проф. А. П. Сапуноў—Кароткі нарыс гісторыі Віцебску	7
2	А. К. Супінскі—Магільнік каля вёскі Лятох Віцебскага раёну й акругі	18
✓3	І. Гаўрыс—Беларускае мастацтва	22
✓4	М. М. Шчакаціхін—Матар'ялы да гісторыі беларускага майяр- ства XVIII стагоддзя (Збор Віцебскага аддзялення Бела- рускага Дзяржаўнага Музэю)	26
5	М. І. Касьпяровіч—Віцебская архітэктура ў гісторычнай пэр- спектыве	37
✓6	Ў. Г. Краснянскі—Музэйныя помнікі старадаўных Віцебскіх Рамесніцкіх Організацыяў	40
✓7	М. І. Касьпяровіч—Народны орнамэнт	49
8	Проф. Брэжго—Архіўы і архіўная праца ў Віцебшчыне	52
✓9	І. П. Фурман—Крашаніна (Матар'ялы да гісторыі яе ў Віцеб- шчыне)	61
10	М. Багародзкі—Аляксей Парфенавіч Сапуноў і значэнне яго прац па дасьледаванью Віцебшчыны	73

II.

11	В. А. Плюшчэўскі-Плющчык—Жукі—ворагі рыбацтва Віцеб- шчыны	79
----	---	----

III.

12	Брадоўскі—Геолёгічнае вывучэнне Віцебшчыны	91
13	Проф. Лунгерсгаўзэн—Кароткія праграмы для вывучэння рэкаў, вазёр і балот мясцовага краю	96
14	М. Багародзкі—Горад, як прадмет краязнаўчага дасьледаванья .	113
15	Прыкладны плян музею роднага краю	117
16	Краязнаўчыя методы	120
17	Падручнік для зборання вестак аб каменных памніках бела- рускасе старасьветчыны	121
18	Аптыальны ліст для реєстрацыі помнікаў будаўніцтва	124
19	Лясная анкета	125

20	Мінімальная праграма фэнолёгіных назіраньняў	126
21	Апітальны ліст «Культ і народная гаспадарка»	127
22	Праграма апісаньня населішчаў гарадзкога тыпу	128
23	Апітальны ліст (аб помніках прыроды і культуры)	130

IV.

24	М. І. Каспяровіч і М. М. Багародзкі—Бібліографія Віцебшчыны	135
25	Красьнянскі.—Кніга прывілеяў м. Віцебску	148

V.

26	Плюшчэўскі—Плюшчык—Жукі й матылькі Віцебшчыны	153
27	Адамаў Фатыньскі сад і гаспадарка	157
28	Красавіцкі.—Сад Саломінка	164
29	Адамаў—Бешанкавіцкі сад	167
30	Нікольскі.—Ботанічны сад Дзяржаўнага Ветэрынарнага Інстытуту	169
31	Адамаў.—Бальшалетчанскі Ботанічны Сад	173
32	Загрэцкі—Віцебскі Вэтэрынарна—Зоолёгічны Музэй	174
33	Адамаў—Бачэйкаўскі сад і палац	176
34	Бібліятэка іезуїцкай колегіі	179
35	Мэтэоралёгічная станцыя	179
36	* *—Віцебская філія Ўсебеларускага аб'яднаньня поэтаў і пісьменнікаў «Маладняк»	180
37	Л. Нікольскі.—Куткі жывой прыроды ў Віцебску і яго ваколіцах	182

VI.

38	Статут Віцебскага Акруговага Таварыства Краязнаўства	187
39	Жыцьцё Таварыства	190
40	* *—Віцебская Акруговая Съветазнаўчая Нарада	199
41	* *—Віцебская Акруговая Краязнаўчая Конферэнцыя 26—27 красавіка 1925 г.	207

АБ ПАМЫЛКАХ ДРУКУ.

Дзякуючы адзначанай намі адсутнасці сталых корэктароў, а таксама іншым незалежным ад рэдакцыі і выдавецтва прычынам, сыйс зауважаных друкарскіх памылак ня мог быць зъмешчаны.

